





ГІСТОРЫКА-  
ДАКУМЕНТАЛЬНЫЯ  
ХРОНІКІ  
ГАРАДОЎ і РАЁНАЎ  
БЕЛАРУСІ

---

---

ШМАТПОМНАЕ  
ВЫДАННЕ  
СТВАРАЕЦЦА  
ПАВОДЛЕ  
РАШЭННЯ  
ЎРАДА  
РЭСПУБЛІКІ  
БЕЛАРУСЬ





# ПАНЯЩЬ

СЛУЦКІ РАЁН  
СЛУЦК

У 2 кнігах

Кніга 1-я

МІНСК  
БЕЛТА  
2000

**УДК 947.6  
ББК 63.3 (4 Бен)  
П 15**

**РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ:**

Г.К.КІСЯЛЁЎ (галоўны рэдактар выдавецкага цэнтра БЕЛТА),  
Я.І.БАРАНОЎСКІ, В.С.ВІДЛОГА, П.Б.ДАЎГУЧЫЦ, З.К.ЛОМАЦЬ,  
А.Л.ПЕТРАШКЕВІЧ, А.А.САЙКО, Б.В.УЛЬЯНКА, В.Б.ШАГІМУРАТАЎ

**АБ'ЯДНАНАЯ РАЁННАЯ І ГАРАДСКАЯ КАМІСІЯ ПА СТВАРЭННІ  
ГІСТОРЫКА-ДАКУМЕНТАЛЬНАЙ ХРОНІКІ:**

П.Б.ДАЎГУЧЫЦ (старшыня камісіі), В.Р.СІТNIK (намеснік старшыні), Г.С.БУРАЧКОЎ,  
В.С.ВІДЛОГА, Г.І.ГЛУХАЯ, А.У.ЖУК, М.Р.ЗІНІЧ, І.Р.ПІСАРЫК, У.М.ЦІШКЕВІЧ,  
В.Б.ШАГІМУРАТАЎ, Т.І.ШАХНОВІЧ

**АРГАНІЗАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНЫ ЦЭНТР  
ПА ВЫДАННІ ГІСТОРЫКА-ДАКУМЕНТАЛЬНЫХ ХРОНІК ПАМЯЦІ  
ДЗЯРЖАЎНАГА КАМИТЭТА РЭСПУБЛІКі БЕЛАРУСЬ ПА ДРУКУ:**

Б.В.УЛЬЯНКА (кіраўнік цэнтра), У.І.ЛЕМЯШОНАК (галоўны рэдактар),  
М.З.БАШЛАКОЎ (галоўны метадыст), Р.А.ЧАРНАГЛАЗАВА (рэдактар)

Ўкладальнік  
В.С.ВІДЛОГА

Мастак  
Э.Э.ЖАКЕВІЧ

Распрацоўка мастацка-тэхнічнага афармлення серыі В.А.РАГАЛЕВІЧА

**ISBN 985-6302-27-7**

© БЕЛТА, 2000





## Рака Случ.

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 35—10 тысяч<br>гадоў таму. | На тэрыторыі Случчыны з'явіліся першыя<br>пасяленні людзей.                                      |
| 1116 г.                    | Першыя летапісныя звесткі пра Слуцк (Случеск).   |
| 1160 г.                    | Слуцк — цэнтр удзельнага Слуцкага княства.   |
| 1205 г.                    | Упершыню згадваецца Слуцкі Свята-Троіцкі<br>(Трайчанскі) манастырь.                              |
| 1395—1612 гг.              | Слуцкае княства належала літоўскай дынастыі<br>Гедзімінавічаў і іх нашадкам князям Алелькавічам. |





### Помнік княгіні Соф'і Алелькавіч у Слуцку.

Ліпень 1410 г.	Удзел Слуцкага апалчэння ў Грунвальдской бітве супраць крыжакоў.
1419 г.	У Слуцку пабудаваны фарны касцёл.
1441 г.	Слуцк атрымаў Магдэбургскае права.
1480 г.	Першыя звесткі пра Грэск.
1502, 1503, 1505, 1506 гг.	Напады крымскіх татар на Слуцк і слуцкія землі.





### Герб «Пегас», атрыманы Слуцкам у 1652 г. Сучасны герб горада.

- 1 мая 1585 г. — Жыццё і дзейнасць слуцкай княгіні Соф'і Алелькавіч,  
19 сакавіка 1612 г. прылічанай да ліку святых праваслаўнай царквы.
- 1612 г. Переход Слуцка і Слуцкага княства ва ўладанне  
князёў Радзівілаў.
- 1617 г. Заснаванне ў Слуцку гімназіі — адной са старэйшых  
навучальных устаноў Беларусі.
- 1669 г. Пажар у Слуцку, у выніку якога выгаралаў цэнтр і  
гандлёвыя рады горада.
- 1671 г. Заснаванне ў горадзе бернардзінскага манастыра.
- 1672—1705 гг. У Слуцку працавала друкарня.





## Касцёл езуітаў у в. Замосце. Помнік архітэктуры XVII ст.

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1695 г.                | Слуцкае княства перайшло ва ўладанне прынцэсы Нейбургской. |
| 1715 г.                | Пабудаваны касцёл езуітаў.                                 |
| 1736—1844 гг.          | Дзейнасць Слуцкай мануфактуры шаўковых паясоў.             |
| 1744—1832 гг.          | Слуцк і Слуцкае княства ва ўладанні Радзівілаў.            |
| 2-я палавіна XVIII ст. | У Слуцку пабудавана Свята-Міхайлаўская царква.             |





**Свята-Міхайлаўскі сабор у Слуцку. Помнік архітэктуры XVIII ст.**

- 1751—1760 гг. Стварэнне прафесійнага тэатра Радзівілаў у Слуцку.
- 1756 г. Адкрыццё балетнай школы пры тэатры Радзівілаў.
- 1785 г. У Слуцку пачала працаваць праваслаўная духоўная семінарыя. Слуцк аб'яўлены цэнтрам праваслаўнай царквы Беларусі, Правабярэжнай Украіны, Літвы і Польшчы.
- 1791 г. Ліквідацыя Слуцкага княства. Слуцк стаў цэнтрам Случарэцкага павета Навагрудскага ваяводства.
- 1793 г. Уваходжанне Случчыны ў склад Расійскай імперыі. Слуцк аб'яўлены павятовым цэнтрам Мінскай губерні.





## Слуцкі пояс.

Сакавік — Удзел случан у паўстанні Тадэвуша Касцюшкі.  
лістапад 1794 г.

Ліпень — Знаходжанне ў Слуцку і яго наваколлі  
пачатак лістапада напалеонаўскіх войскаў.  
1812 г.

1831 г. Закончана будаўніцтва ўчастка  
Маскоўска-Варшаўскай шашы, якая праходзіла  
праз Слуцк і павет.

1832 г. Случчына стала ўладаннем князя Л.П.Вітгенштэйна.

1844 г. Адкрыццё ў горадзе бальніцы.

1872 г. У в. Чапліцы адкрыта народнае вучылішча.





### Г. Скрыпнічэнка. З вякоў мінульых.

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1889 г.                 | У Слуцку пабудаваны Свята-Мікалаеўскі сабор.  |
| 1896 г.                 | Пачатак будаўніцтва чыгуначнай лініі Асіповічы — Слуцк.                             |
| 1897—1924 гг.           | У в. Старэва дзейнічаў шклозавод.   |
| 1904 г.                 | Стварэнне ў Слуцку арганізацыі РСДРП.<br>Заснаванне гарадской публічнай бібліятэкі. |
| 18 красавіка<br>1906 г. | Агульнагарадская палітычная забастоўка.   |





## Будынак былога дваранскага сходу. Помнік архітэктуры XIX ст. Цяпер Слуцкі краязнаўчы музей.

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1907 г.              | Надрукаваны Слуцкі летапіс.  |
| Люты 1908 г.         | Выступленне сялян вёскі Заграддзе супраць адміністрацыі і паліцыі. |
| 1917—1920 гг.        | Дзейнасць культурна-асветніцкай арганізацыі «Папараць-кветка».     |
| Лістапад 1917 г.     | Устанаўленне савецкай улады ў Слуцку і павеце.                     |
| Люты—снежань 1918 г. | Акупация Случчыны войскамі кайзераўскай Германіі.                  |





**Будынак былой мужчынскай гімназіі ў Слуцку.  
Помнік архітэктуры XIX ст. Цяпер сярэдняя школа № 1.**

**25 сакавіка  
1919 г.** Выйшаў першы нумар газеты “Молат і плуг”.

**10 жніўня 1919 г.  
— 24 лістапада  
1920 г.** Польскія інтэрвенты двойчы акупіравалі Случчыну.

**25 красавіка  
1920 г.** Расстрэл польскімі акупантамі 14 слуцкіх партызан.

**Лістапад —  
снежань 1920 г.** Дзейнічала рада Случчыны.

**17 ліпеня 1924 г.** Утвораны Слуцкі раён з цэнтрам у Слуцку.

**1924 г. —  
ліпень 1927 г.** Слуцк — цэнтр акругі.





## Капліца Святой Варвары ў Слуцку.

1927 г. Адкрыццё ў Слуцку педагогічнага тэхнікума.

Чэрвень 1927 г. Слуцкі раён у складзе Бабруйскай акругі.  
— ліпень 1930 г.

Красавік 1930 г. Пачала выдавацца раённая газета  
«Ленінскі шлях».

1934 г. Арганізаваны Казловіцкі народны хор.

Чэрвень 1935 г. Утворана Слуцкая акруга.

Люты 1938 г. Ліквідавана Слуцкая акруга, Слуцкі раён у складзе  
Мінскай вобласці.





## Помнік на брацкай магіле савецкіх воінаў у в. Селішча.

27 верасня 1938 г. Слуцк — горад абласнога падпарадковання.

1938 г. Пачала выходзіць раённая газета «За сацыялістычную Радзіму».

1939 г. Раён прадстаўлены на Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы ў Маскве.

Чэрвень 1941 г. Слуцк і Слуцкі раён акупіраваны — чэрвень 1944 г. нямецка-фашисткімі захопнікамі.

Ліпень 1941 г. Партызанскі атрад М.І.Жукоўскага разграміў нямецкую камендатуру ў Слуцку.





## Помнік землякам, якія загінулі ў Вялікую Айчынную вайну. Вёска Заполле.

Ліпень 1941 г. —  
чэрвень 1944 г. Дзейнічала Грэскаяе партыйна-камсамольскае  
падполле.

Кастрычнік  
1941 г. Масавае знішчэнне яўрэяў (звыш 5 тыс. чал.)  
у слуцкім гета.

Кастрычнік  
1941 г. —  
сакавік 1943 г. Дзейнасць Слуцкага антыфашистыскага падпольля.

1942—1943 гг. Дзейнічалі Слуцкі падпольны міжраённы камітэт  
КП(б)Б і Слуцкі падпольны міжраённы камітэт  
ЛКСМБ.

Кастрычнік 1942 г. Масавае знішчэнне мірных жыхароў ва ўрочышчы  
Гараваха.

Сакавік 1943 г. Пачалі дзейнічаць Слуцкі і Грэскі падпольныя  
раённыя камітэты



## Да чытача

Случчына... Радзіма-маці, зямля нашых бацькоў, дзядоў і прадзедаў, што дзеля цябе жылі, крывей і духам сваім цябе баранілі. Баранілі, каб на золку ўмывалі цябе крыштальныя росы і сваёй пяшчотай сагравала сонейка, каб бела-ружовым вэлюмам квітнелі вёснамі сады, каб па мурожнай траве бегалі і весела смяяліся дзеци, каб ткаліся нашы сурвэты і паясы, каб складаліся санеты і звінелі песні...

Любая, родная наша зямля! Багатым на розных падзеі быў векавечны шлях твой, якім праішлі праз стагоддзі сыны і дочки твае.

Заўжды найбольшай бядой для ўсіх народаў і цывілізацый былі войны. На жаль, яны і зараз яшчэ застаюцца спадарожнікам чалавечага жыцця. Аднак іх разбуральнае ўздзейнне неаднолькае ў розных мясцінах. Больш церпяць тыя, хто знаходзіцца на скрыжаванні ваеных шляхоў. Сярод такіх мясцін і ты, наша родная Случчына. Колькі разоў рабавалі цябе, вораг таптаў твой жытні колас і краскі твае? Самая свежая ў нашай памяці і таму, мабыць, самая трагічная для нас Вялікая Айчынная вайна вогненшай віхурай пранеслася над табою, наша родная зямля, знішчаючы ўсё на шляху. Якія страты — матэрыйяльныя і духоўныя — панесла ты! Але самае каштоўнае з усяго страчанага — людзі. Разбуранае можна аднавіць, пабудаваць, зноў завораныя і засеянія палі дадуць новыя ўраджай, а людскія страты — беззваротныя.

Ідуць гады. Зарубцеваліся, Случчына, раны твае, пакінутыя ваенным ліхалеццем. Каласіца жыта, узняліся гмахі будынкаў. Але аб мінулы напамінаюць маўклівыя помнікі, што, углядуючы ў нябесную сінь, пібыта кожуць вуснамі загінуўшых: «Памятайце, памятайце нас! Гэта мы, хто змагаўся за родны край».

Вечная слава загінуўшым у розных часы за цябе, Случчына, за прадаўжэнне жыцця на зямлі тваёй!


Нізкі паклон усім, хто з пажарышчу ў руін уздымаў цябе і сваёй руплівай працай і талентам засяваў і цяпер засявае поле тваёй гісторыі, Случчына!

Шаноўны чытач! Кніга, якую ты трymаеш у руках, з'яўляецца своеасаблівай энцыклапедыяй нашага горада і раёна, працягам гісторыка-дакументальных хронік населеных пунктаў Беларусі. Сама яе назва «Памяць» ужо гаворыць аб многім: гэта не проста памяць аб падзеях, людзях, гэта — помнік. Ён напомніць прозвіща кожнага загінуўшага, кожнага, хто ўпісаў і ўпісвае радок у гісторыю нашага краю. Але, на жаль, імёны не ўсіх загінуўшых трапілі ў гэтую кнігу. Пашук працягваецца. Няхай жа хроніка Памяці стане вечным агульным помнікам і для іх.

Гісторыка-дакументальная хроніка Случчыны складалася на падставе архіўных дакументаў і матэрыйялаў, публікацый у газетах і часопісах, успамінаў удзельнікаў і сведкаў гістарычных падзей.

У пошуку, зборы і апрацоўцы матэрыйялаў прымалі ўдзел прадстаўнікі грамадскасасці горада Слуцка і Слуцкага раёна, навукоўцы, супрацоўнікі архіваў, музеяў, бібліятэк, пісьменнікі, журналісты, рэдактары выдавецтва «Вышэйшая школа».

У кнізе выкарыстаны матэрыйялы і дакументы Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнага гістарычнага архіва Рэспублікі Беларусь, Цэнтральнага архіва Міністэрства абароны Расіі, Дзяржаўнага архіва кінафотафонадокументаў Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнай бібліятэцы Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнай бібліятэцы Расіі, Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці і яго філіялаў у Слуцку і Бабруйску, Слуцкага краязнаўчага музея, Слуцкай цэнтральнай гарадской бібліятэцы.



Карта Слуцкага раёна.

**Слуцк**, горад абласнога падпрарадкавання, центр Слуцкага раёна, на р. Случ. Чыгуначны вузел. За 105 км на поўдзень ад Мінска. 63 тыс. жыхароў (1999). Асноўныя галіны прамысловасці: харчовая (цукроваррафінадны камбінат, хлебазавод, макаронная фабрыка, мясакамбінат, сыраворны камбінат, кансервавы завод, камбінат хлебапрадуктаў, пілаварны завод), лёгкая (ільнозавод, фабрыкі пашыву адзення, мастацкіх вырабаў, тэкстыльная), а таксама заводы (аўтарамонтны, «Эмальпосуд», жалезабетонных вырабаў, «Модуль», «Слуцкмэблі» і інш.). Медыцынскае вучылішча, прафесійна-тэхнічнае вучылішча перапрацоўчай прамысловасці, прафесійна-тэхнічнае вучылішча механізацыі сельскай гаспадаркі, вышэйшае прафесійнае вучылішча перапрацоўчай прамысловасці-97, 11 сярэдніх школ, сярэдняя політэхнічная школа, гімназія, дзіцячая музычная, мастацкая і спартыўная школы, цэнтр тэхнічнай і прыкладнай творчасці, станцыя юных натуралистаў, цэнтр дзіцячай творчасці, станцыя юных турыстаў, спарткомплекс «Дэльфін», 20 дашкольных установ, Дом культуры, кінатэатр «Беларусь», Дом моладзі, маладзёжны цэнтр, цэнтр вольнага часу, парк культуры і адпачынку, 2 бібліятэкі, краязнаўчы музей, філіял абласнога архіва, народны тэатр імя У. Галубка пры Доме культуры, бальніца, 2 дыспансеры, 2 паліклінікі, жаночая і дзіцячая кансультатыўныя, 2 праваслаўнія царквы, касцёл.

**Слуцкі раён** — на поўдні Мінскай вобласці, утвораны 17.7.1924 г. У складзе Слуцкай акругі Мінскай вобл., Слуцкай акругі Бабруйскай вобл. (1924—1938), у Мінскай вобл. (1938—1944), у Бабруйскай вобл.

(1944 – 1954), з 1954 г. у Мінскай вобл. Плошча раёна 1,9 тыс. кв. км. Колькасць насельніцтва на 1.1.1998 г. – 41 734 жыхары. Населеных пунктаў 210.

У раёне 10 сельских Саветаў: Акцябрскі, Амговіцкі, Беліцкі, Бокшыцкі, Вясейскі, Гацукоўскі, Грэскі, Знаменскі, Ісернскі, Казловіцкі, Кіраўскі, Ленінскі, Маяцкі, Паўстынскі, Першамайскі, Покрашаўскі, Рачкавіцкі, Соракскі, Сяражскі.

Паверхня раёна раўнінная. Большшая частка тэрыторыі ў межах Цэнтральнабярэзінскай раўніны. На паўночным заходзе – Капыльская града. Найвышэйшы пункт 212 м (на паўночным усходзе ад в. Шышчыцы Грэскага сельсавета), найменшая адзнака 145 м (узвесі р. Случ). Сярэдняя тэмпература ў студзені -6,3, ліпені 18,0 °C. Вегетацыйны перыяд 193 суткі. Ападкаў 580 мм за год. Карысныя выканні: 2 радовішчы торфу, 2 радовішчы мелу, 3 радовішчы будаўнічых пяскоў, 3 радовішчы пясчано-жвіровага матэрыва, 3 радовішчы цагельнай сыравіны. На тэрыторыі раёна р. Случ з прытокамі Морач, Лакнея, Вясейка і інш., вадасховішча Рудня: плошча 3,76 кв. км, найбольшыя глыбіны 5,7 м. Глебы сельгасугоддзізяў: дэярнова-падзолістая, дэярнова-падзолістая забалочаная, дэярновая і дэярнова-карбанатная забалочаная, поймавая, тарфяна-балотныя. Паводле механічнага складу: сугліністая (пераважна), супісчаная, пясчаная і тарфяная. 22% тэрыторыі пад лесам, пераважна на паўночным усходзе. Пашираны хвоя, елка; з лісцевых – вольха, бяроза, дуб, ясень, асіна. З паліяўніча-прамысловых жывёл водзіца лось, дайл, заяц-бляяк, заяц-русак, вавёрка, ліс, воўк, рысь. З ахоўных жывёл і раслін, занесеных у Чырвоную книгу Беларусі, трапляюща трохпальцы дэяцел, шэры саракуш, балотная чарапаха, кадзіла сармацкае, каменяломнік балотны, першаквет венінавы, заночак персікальсты, наперстака буйнакветавая, венерын чаравічак сапраўдны, ятрышнік мужынскі, касач сібірскі, пылкагалоўнік даўгатлівы.

У складзе раёна 27 калгасаў, 3 саўгасы, лягас, воцатны завод, торфабрыкетны завод «Слуцкі», гандлёва-прамысловая прадпрыемства «Металіст», ТАА «Белінтраграф», райаграпрамэнерга, 3 будаўнічыя арганізацыі, сельскі будаўнічы камбінат, транспартнае прадпрыемства па бытавому абслугоўванню насельніцтва «Сяльчанка», вучгас ПТВ-209, падсобная гаспадарка раённага аб'яднання «Сельгасхімія», эксперыментальная база «Танежыцы», дапаможная гаспадарка «Крывая града», арэнда сельскагаспадарческага прадпрыемства «Колос», калектыўна-долевая гаспадарка «Селішча» і інш.

Дэйнічаюць раённая бібліятэка з 38 філіяламі, 39 дамоў культуры і клубаў, 3 дзіцячыя музычныя школы, 4 школы мастацтваў, 1 басейн, 1 стадыён, 35 спартыўных залаў, 23 сярэдняя школы, 12 базавых (васьмігадовых), 8 пачатковых, 30 дзіцячых садкоў (на пач. 1999 г.). На тэрыторыі раёна знаходзяцца дзіцячыя санаторыі «Случ» і «Сонека» або'яднання «Белміжкалгасздраўніца», 8 бальніц, 35 фельчарска-акушэрскіх пунктаў, 29 помнікаў археалогіі, звыш 200 гісторычных, 4 помнікі архітэктуры.

На тэрыторыі раёна праходзяць чыгункі Баранавічы – Слуцк – Асіповічы і Слуцк – Салігорск, аўтамабільная дарога Масква – Бабруйск – Слуцк – Івацэвічы, Мінск – Слуцк – Мікашэвічы, Асіповічы – Нясвіж – Баранавічы і інш.

Выходзіць раённая газета «Слуцкі край».

## Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел раёна

**Акцябрскі сельсавет:** вёскі Акцябр, Бязверхавічы, Еўлічы, Машчыцы, Рэтай-шчына, Селішча, Цалевічы; пас. Бязверхавічы.

**Амговіцкі сельсавет:** вёскі Амговічы, Астулішча, Гутніца, Дворышча, Каліта, Краснае, Кучына, Ляхава, Новы Гуткоў, Падлошыца, Падстарэва, Паўлаўка, Рубеж, Сліўка, Стары Гуткоў, Старэва (дачная), Тарасаўка, Хінолаўка, Хорашава, Щіхань, Чырвоная Старонка.

**Беліцкі сельсавет:** вёскі Балотчыцы, Белічы, Горкі, Квасынічы, Млынка, Навабелічы, Чыжоўка.

**Бокшыцкі сельсавет:** вёскі Бокшыцы, Васілінкі, Гарадзішча, Гарохаўка, Забалаць, Загор'е, Заполле, Кухты, Малая Падэра, Малоткава, Міхейкі, Новая Ніва, Прошчыцы, Радзічава, Уланава, Ушаловічы.

**Вясейскі сельсавет:** вёскі Боркі, Буслаўка, Бярозаўка, Васількова, Вясея,

Ізбудзішча, Камора, Краснае Сяло, Лен’кі, Ліпнікі, Лошыца, Муравішчына, Мялешкі, Набушава, Папоўцы, Слабада, Таліца.

**Гацукоўскі сельсавет:** вёскі Азярцы, Белая Лужа, Белы Бор, Буда Грэская, Вежы, Гацук, Залессе, Крывая Града.

**Грэскі сельсавет:** вёскі Астравок, Вебраб’ева, Грэск, Забелы, Марозы, Прагрэс, Старына, Сцяпкова, Ульянаўка, Швяды, Шышчыцы, Яўладавічы.

**Знаменскі сельсавет:** вёскі Барок, Ванькоўшчына, Знамя, Лапацічы, Сярэднікі; пасёлкі Беларусь, Вішнёўка, Дуброва, Красная Ніва, Малінаўка, Міхайлаўка, Сахалін, Свабодны, Усход (Восток), Хлебны Клін.

**Ісернскі сельсавет:** вёскі Вялікае Быкава, Гуляева, Ісерна, Малое Быкава, Нежайка, Панічы; пасёлкі Калінаўка, Малінаўка, Навасёлкі.

**Казловіцкі сельсавет:** вёскі Агароднікі,

Бліжнія Бандары, Валаты, Вялікая Падзэр, Вялікая Сліва, Дальнія Бандары, Казловічы, Лесуны, Малая Сліўка, Ячава.

**Кіраўскі сельсавет:** вёскі Агароднікі, Вялікае Журава, Іванскія Агароднікі, Івань, Кірава, Кляпчаны, Лясішча, Маглыши, Малая Падзэр, Навадворцы, Новы Двор, Працаўічы, Устрانь.

**Ленінскі сельсавет:** вёскі Заляддзе, Кажушкі, Леніна, Нівязыцы, Падлессе, Славінск, Ульянаўка, Цярасаль, Шалаўічы.

**Маяцкі сельсавет:** вёскі Боркі, Ветка, Клешава, Леткаўшчына, Маяк, Мусічы, Шулякі.

**Паўстынскі сельсавет:** вёскі Заграддзе, Кублішча, Мерашыно, Паўстынь, Рабак.

**Першамайскі сельсавет:** вёскі Апаліны, Баравая, Гольчыцы, Жылін Брод, Каль-

чыцы, Кулікі, Навінкі, Ніва, Палікараўка, Пільня, Ржаўка, Строкава, Таковічча, Шантароўшчына.

**Покрашаўскі сельсавет:** вёскі Адамова, Ануфравічы, Бабовішчы, Вынісцы, Замосце, Ленькі, Паўлаўка, Покрашава, Рудня.

**Рачкавіцкі сельсавет:** вёскі Бялевічы, Замошча, Лядна, Малышэвічы, Новыя Рачкавічы, Прыдзіркі, Пятніцы, Рачкавічы, Танежыцы, Чапліцы; пасёлкі Кавержыцы (дачны), Славіна, Чайчыцы, Чапліцы, Юлісіна.

**Сорагскі сельсавет:** вёскі Аступішча, Волашава, Круглае, Мелітонава, Рыжыща, Сорагі.

**Сяражскі сельсавет:** вёскі Бранава, Бранавічы, Варкавічы, Качалава, Лучнікі, Падліпцы, Паўлаўка, Сярагі.

## Населенія пункты Слуцкага раёна, якія не існуюць

**Амговіцкі сельсавет:** вёскі Баравая, Гондарава, Лявішча, Падстарына; пасёлкі Двор, Купішча; хутары Адраджэнне, Вугальнае, Вярбішчына, Харашоўка.

**Беліцкі сельсавет:** пасёлкі Дзялягняніца, Дубоўка, Копань, Крыніца, Маёўка, Раёўка.

**Бокшыцкі сельсавет:** вёскі Кулікі, Фаявіца; пасёлкі Веранеўшчына, Засценак, Захараўка, Новае Жыццё, Чырвоная Горка; хутары Вяленічы, Герачкі, Горбава, Дзесціціны, Заселле, Міхейкаўшчына, Навінка, Палоннішча, Паршуціна.

**Вясейскі сельсавет:** вёскі Баравуха, Жураўка, Малыя Амговічы, Манева, Немча; пасёлак Масткі; хутар Даўганоша.

**Гацукоўскі сельсавет:** пасёлкі Вежы, Захацінава; хутары Балатны Асавец, Востраў Успалоха, Кучкі, Лісоўшчына, Ляскі, Марцінаў Бор, Пасека, Уздымач, Чарцен.

**Грэскі сельсавет:** пасёлкі Андрэёўка, Навінкі, Някрасаўка; хутар Сцяпкоўка.

**Знаменскі сельсавет:** пасёлкі Барок, Волгіна, Краснова, Курганы, Міхайлаўка, Нованікольск, Рэўбарацьба, Чырвоны Прамень; хутары Схабоўшчына, Чарнева.

**Ісернскі сельсавет:** пасёлкі Акцыбр, Высокае, Дубава, Случ; хутары Бранавіцкае, Дуброўка, Маркоўшчына.

**Казловіцкі сельсавет:** пасёлак Некрашы.

**Кіраўскі сельсавет:** вёска Новыя Маргі, пасёлак Яноўскі; хутары Агароднікі, Жыгмантовіча, Кулага, Мікалаеўшчына, Некрашэвіча, Новіка, Яноўка.

**Ленінскі сельсавет:** вёска Пуцята, пасёлкі Дубкі, Крушинкі, Маргі, Сухаўчыцы, Чырвоная Бяроза.

**Маяцкі сельсавет:** пасёлкі Камароўка, Курганы, Птушынья Горы.

**Першамайскі сельсавет:** вёскі Барок, Беразінец, Бондарава, Вялікі Таковішча, Заплессе, Камяністae, Копань, Крушинкі, Ляды, Макавішча, Малы Таковішча, Навіны, Падсадок, Переходы, Фадзееўка, Хмелішча, Чырвоны Араты; пасёлкі Астравок, Беразінец, Дуброўка, Задоўба, Зара, Кошышча, Краснае, Леніна, Лясніцтва, Ніва, Нівшча; хутары Дубавое, Кабыліна Балота.

**Покрашаўскі сельсавет:** пасёлкі Перевалока, Старая Смалярня; хутар Плішнік.

**Рачкавіцкі сельсавет:** пасёлкі Караміны, Крошня.

**Сяражскі сельсавет:** вёска Іванаўка; пасёлкі Араты, Выбранецкі, Манькова, Навасельцы, Пralетарый, Прыбытак, Ружа, Спаскі, Чэпечкі; хутары Волгіна, Дзямідава, Культурнага, Кунтыша, Марфін, Пятрулікаў, Смольскі.

# АД ЧАСОЎ ПЕРШАБЫТНЫХ

1917

## ЗЯМЛЯ НАШЫХ ПРОДКАЎ

### КАМЕННЫ ВЕК

8500—8300 гадоў да н.э. закончылася ледавіковая эпоха, адбылося змяненне клімату. Ужо не халодныя стэпы і снегавыя прасторы, а зялёныя пушчы аддзялялі адны пасяленні людзей ад другіх. Стужкі рэк злучалі радавыя абышчыны, дапамагалі першабытнаму чалавеку арыентавацца ў лясных масівах. Гэта былі шляхі, прадуманыя самой маци-прыродай. Эпоха каменна-га веку, самай першай ступені развіцця чалавека як сацыяльнай істоты, дзе-ліща на тры этапы — палеаліт, мезаліт і неаліт. У палеаліце на тэрыторыі сучаснай Беларусі склаліся ўмовы для жыцця першабытнага чалавека. Зася-ленне Случчыны людзьмі адносіцца да мезаліту — сярэднекаменна-га веку. Людзі асталёўваліся па берагах рэк Случ і Лань. Шчыльнасць засялення была нізкая, стаянкі размяшчаліся на краях надпоймавых тэррас, на пясчаных пагорках. Асноўнымі заняткамі стара-жытнага чалавека былі паляванне, ры-балоўства і збіральництва. У мезаліце з'яўліся новыя прылады працы: рагавыя нажы, клінкі, наканечнікі, грубаабітнія сякеры, кіркі, цёслы, скрабкі, разцы, скоблі. Шырока вы-карыстоўваўся лук са стрэламі, драў-ляныя чаўны, быў прыручены сабака.

Стаянкі чалавека эпохі мезаліту па-

сваіх памерах звычайна былі невялікія, у даўжыню складалі 50—100 м. На стаянцы знаходзілася некалькі круглых або авальных жытлаў па 2—4 м у папяроchniku, якія заглыбляліся ў ґрунт на 0,4—0,6 м. Вогнішча распаль-валася ў ямцы каля сценкі ці пасярэ-дзіне жытла.

Каменны век завяршаецца эпохай неаліту, які пачаўся ў 5-м і закончыўся ў пачатку 2-га тысячагоддзя да н.э. У гэты час людзі пачалі вырабляць і абліпальваць гліняны посуд, удасканаль-



Курганны могільнік каля в. Паўлаўка.

ваць каменныя прылады працы. У Слуцкім раёне стаянкі неаліту адкрыты паміж в. Агароднікі Падзескія і вясковымі могілкамі. Матэрыялы гэтага перыяду знайдзены таксама на тэрыторый сучаснага Слуцка і калгаса імя Энгельса.

У неаліце гаспадарка адных плямёнаў спецыялізавалася на рыбалоўстве або на земляробстве. На гэтай аснове паглыбляўся грамадскі падзел працы. Усё больш пашыраўся абмен вынікамі працы паміж абычынамі, родамі і нават плямёнамі.

Мацярынскі род у неаліце набыў сталыя формы, найвышэйшага развіцця дасягнуў родаплемянны лад. Значна ўзрасла колькасць племянных абычын і родаў. Развівалася племянная форма ўласнасці. Кожная племянная абычына адрознівалася ад суседняй як матэрыяльнай культуры, так і асаблівасцямі духоўнага жыцця — культамі, уяўленнямі і традыцыямі.

### ЭПОХА БРОНЗЫ

Бронзавы век на тэрыторыі Случчыны пачаўся на мяжы 3-га і 2-га тысячагоддзяў да н.э. Аддаленасць ад старажытных цэнтраў металургіі абудзіла больш працяглае карыстанне тут каменнымі прыладамі працы. Шырока ўжываліся ў эпоху бронзы шліфаван-

не, свідраванне, плаванне. Важнае месца побач з традыцыйным пальваннем, рыбалоўствам і збіральніцтвам пачалі займаць земляробства і жывёлагадоўля. Гадавалі кароў, авечак, коз, коней, свіні. Невялікія ўчасткі зямлі апрацоўваліся каменнымі і рогавымі матыкамі, жалі крамянёвымі сярпамі, расціралі зерне ручнымі зерняцёркамі. Разнастайным стаў гліняны посуд. Паступова адбываўся пераход да грамадскага падзелу працы. Паміж жывёлазадавамі і земляробамі ўстанавіўся рэгуллярны абмен прадуктамі. Ва ўжытак усё больш уваходзілі бронзавыя рэчы.

У канцы 3-га — пачатку 2-га тысячагоддзя да н.э. на тэрыторыі Беларусі расселяючыся плямёны розных культур шнуравой керамікі. Ад таго часу засталіся каменныя прасвідраваныя сякеры, якія знайдзены ў вёсках Вялікая Сліва, Гарадзішча, Кулікі, Маглыши, Рачкавічы, Ржаўка, Цяраспаль, у г. Слуцк. Прыйлады працы бронзавага веку — крамянёвые сякеры-кліны, лопасцевые сякеры, тоўстаабушныя сякеры-кліны і іншыя — трапляюцца вучоным у розных кутках Случчыны. Сляды паселішчаў таго часу выяўлены каля в. Агароднікі Падзескія, у левабярэжжы р. Случ.

Плямёны шнуравой керамікі, узброенныя каменнымі прасвідраванымі



Гарадзішча каля в. Амговічы.

баявымі сякерамі, лукамі, дзідамі з крамянёвымі наканечнікамі і кінжаламі, часта вандравалі ў пошуках лепшых лугавін, вадаёмаў. Археалагічныя даследаванні месцаў іх бытавання працягваюцца.

### ЭПОХА ЖАЛЕЗА

Случчына ў эпоху ранняга жалезнага веку — адзін з найбольш асвоенных раёнаў Беларусі. Аб тым часе апавядываюць 12 гарадзішчаў, адкрытых вучонымі-археолагамі. Помнікі сведчаць, што слуцкая зямля — пагранічная зона некалькіх археалагічных культур. Магчыма, большасць пасяленняў заснавана носьбітамі мілаградскай культуры, якіх змянілі плямёны культуры штрыхаванай керамікі. Першым, хто звярнуў увагу на гэта, быў беларускі археолаг А.М.Ляўданскі, які ў 1932 г. на выснове разведак і раскопак правёў размежавальную рысу паміж этнакультурамі. У паўднёвой частцы раёна адчуваецца ўплыў зарубінецкай культуры, аднак прамога пранікнення яе носьбітаў у вярхоўі Случы, відаць, не было.

Адным з найбольш яскравых помнікаў ранняга жалезнага веку на Случчыне з'яўляецца гарадзішча каля в. Івань. Упершыню яго раскопкі правялі ў 1929 г. А.М.Ляўданскі і С.А.Дубінскі.

У 1979 г., 1981—1983 гг., 1989—1991 гг. даследаванне гарадзішча праводзілася аўтарам гэтага артыкула. На працягу сямі палявых сезонаў было раскрыта  $820\text{ m}^2$  пляцоўкі пасялення і зроблена прарэзка вала. Як паказалі раскопкі, большая частка культурнага пласта гарадзішча ўтрымлівае матэрыялы ранняга жалезнага веку. Аднак у верхніх пластах сустракаюцца таксама сярэдневяковыя знаходкі.

У ходзе прарэзкі вала ўдалося пра сачыць характеристар першапачатковага пасялення людзей і ўстанавіць этапы рэканструкцыі абарончых пабудоў. Пасяленне было заснавана носьбітамі мілаградской культуры і не мела штучных умацаванняў. Праз некаторы час імі быў насыпаны П-падобны вал, вышыня якога была 2 м, шырыня — 8 м. Унутры вала знаходзілася драўляная канструкцыя ў выглядзе неапрацаўнных бярвён, укладзеных паралельна адно да аднаго, якія прадухілялі апаўзанне насыпу. Знаходкі элементаў ранняй мілаградской керамікі дазваляюць аднесці час пабудовы першапачатковага вала да VI—IV ст. да н.э. Найбольш прыметны след у жыцці гарадзішча пакінулі носьбіты культуры штрыхаванай керамікі, якія жылі тут у канцы I ст. да н.э. — I ст. н.э. Удалося ўстанавіць дзве рэканструкцыі абарончых



Гарадзішча каля в. Івань.

пабудоў. Мілаградскі вал быў дасыпаны пластом зямлі з уключэннем культурных рэшткаў з пляцоўкі гарадзішча.

У ходзе раскопак паўсюдна на рознай глыбіні былі зафіксаваны хаатычна раскіданыя камяні, часта са слядамі аблупу. Разам з імі ў асобных месцах выяўлена вялікая колькасць камянёў авальной і круглай формы. Вядома, што падобныя вымасткі шырока распаўсюджваліся на гарадзішчах штырхаванай керамікі і днепрадзвінскай культуры.

У культурным пласте знайдзены шматлікія вырабы з гліны, жалеза, бронзы, косці і шкла. Рэчавы матэрыял яскрава адлюстроўвае жыццё і побыт гэтага паселішча. Знаходкі прадстаўлены галоўным чынам рэшткамі гаршкоў з высокім прымым адагнутым наверх венчыкам і акруглым днішчам. Частка фрагментаў мае арнаментацыю ў выглядзе жамчужных і ямачных уцісканняў, якія нанесены на шыйцы або венчыку. Іншыя вырабы гэтай культуры — вялікая біканічная праселкі са старанна загладжанай паверхніяй.

Самым багатым на знаходкі аказаўся пласт, звязаны з культурай штырхаванай керамікі. Тут выяўлены два цэлья і вялікая колькасць рэшткаў рабрыстых гаршкоў, жалезныя, жніўныя сярпы, жніўныя нажы, наканечнікі коп'яў, кельты з прамавугольнай утулкай, нажы з прамой і гарбатай спінкай, бронзавыя падвескі, пацеркі, шпількі, фібула, пярсцёнкі, шклянныя пацеркі, гліняныя праселкі, тыглі і іншыя рэчы. У ніжніх адкладах культурнага пласта знайдзены шкляная пазалочаная пацерка II ст. да н.э. — I ст. н.э. і тыпова зарубінецкі кельт, які датуецца па чаплінскіх аналагах сярэдзінай I ст. да н.э. — I ст. н.э. Спалучэнне гэтых знаходак дазваляе аднесці час з'яўлення на гарадзішчы носьбітаў культуры штырхаванай керамікі не раней сярэдзіны I ст. да н.э. У верхніх пластах знайдзена шкляная бочачка падоб-

ная пацерка аранжавага колеру, датаваная I ст. н.э.

Некалькі выпадае з гэтай храналагічнай шкалы жалезнай шпора, датаваная III — VIII ст. н.э. Гэта знаходка сведчыць аб тым, што пасля I ст. н.э. гарадзішча магло выкарыстоўвацца ў якасці сковішча. Нельга не адзначыць і таго факта, што ў перыяд, звязаны з носьбітамі культуры штырхаванай керамікі, адчуваецца вялікі ўплыў з поўдня, з арэала зарубінецкай культуры. Аб гэтым сведчыць знаходкі глянцевых місак, шкляных антычных пацерак, сякер-кельтаў і іншых вырабаў. Асаблівую цікавасць прадстаўляюць некалькі фрагменты ад глянцевага гаршка, на вонкавай паверхні якога нанесены прадрапаны малюнак у выглядзе жаночых постацей, заштырхаваных трохвугольнікам, «сцяжкоў» і г.д. Сюжэт, відаць, быў звязаны з культам урадлівасці.

Знайдзеныя на гарадзішчы наканечнікі стрэл, нажы і шыферныя праселкі, датуемыя XII — XIII ст., дазваляюць меркаваць, што і ў сярэднявеччы гарадзішча магло служыць сковішчам для навакольнага насельніцтва. А пазней тут, магчыма, знаходзілася познєе сярэдневяковое памесце, аб чым можна меркаваць па шматлікіх рэштках шэрагліннага ганчарнага посуду, канцэнтрацыя якога асабліва вялікая ў паўднёва-заходній частцы гарадзішча.

Па ўсёй верагоднасці, у пачатку I ст. н.э. спыняеца жыццё і на іншых гарадзішчах Случчыны. Ба ўсякім разе і Слуцкае гарадзішча, і гарадзішча каля в. Леніна (Раманаў) не маюць знаходак пазней I ст. н.э. Па якіх прычынах замірае жыццё на ўмацаваных паселішчах, пакуль што невядома. Гэта магло быць выкліканы або пераходам насельніцтва на селішчы, або адыходам носьбітаў штырхаванай керамікі ў больш паўночныя раёны. Аднак ніводная з версій пакуль не знаходзіць павядрдження.

А.А. Егарэйчанка.

## У сутоках Случы і Бычка

«Зямля, што добрая маці, прыняўшы ў нетры свае ўсё, ад яе ж рукою чалавека ўзятае, у немачы захоўвае яго для далёкіх нашчадкаў. І тады заступ археолага раскрые нетры і прымусіць іх рассказаць аб мінулым», — пісаў яшчэ ў сярэдзіне XIX ст. вядомы беларускі археолаг, краязнавец і этнограф А.М. Семянтоўскі.

**Гарадзішча старажытнага Слуцка.** Найстараадаўнейшая частка сучаснага Слуцка — гарадзішча, знаходзіцца ў цэнтры горада, непадалёку ад скрыжавання вуліц Леніна і Максіма Багдановіча, у сутоках рак Случы і Бычка. Яно займае пясчаную выспу памерамі 100x80 м, якая ўзвышаецца над поплавам на 5—7 м.

Першыя насельнікі, што ablюбавалі гэтае месца, з'явіліся тут, відаць, яшчэ ў сярэдзіне 1-га тысячагоддзя да н.э. Ад той далёкай пары дайшлі да нас знаходкі: жалезная сякера-кельт, некалькі гліняных праселкаў і чарапкі грубаляпнога посуду. У старажытнарускі перыяд на гэтым месцы славянскім племенем дрыгавічамі быў заснаваны дзядзінец летапіснага Случаска. У часы Вялікага княства Літоўскага тут размяшчалася Верхні замак Слуцка. У XIX — пач. XX ст. гарадзішча мела назыву Саборная горка, бо на той час тут размяшчалася сабор Аляксандра Неўскага. У 1930—1940-я гады гарадзішча атрымала назыву Бязбожная горка, храм, што зна-

ходзіўся тут, быў узарваны і на яго месцы ўзведзены гарадскі Дом культуры. Зараз амаль уся плошоўка гарадзішча забудавана і пакрыта асфальтам. Гарадзішча носіць назыву Вялікая горка. Гэтае месца іншы раз і сёня называюць Верхні замак Слуцка. Яшчэ захоўваецца паданне пра існаваўшы тут некалі падземны ход, па якім, нібыта, можна было на кані дабрацца з Верхняга замка Слуцка да Капыльскага.


За сотні гадоў, у выніку жыцця і дзейнасці чалавека, на слуцкім гарадзішчы ўтварыўся так званы культурны слой. Ён утрымлівае слáды дзейнасці чалавека: трэскі, косці жывёл, чарапкі бітага посуду і іншыя рэчы. Таўшчыня культурнага слоя ад 3 да 4 м. Па афарбоўцы, шчыльнасці, складзе і гістарычным паходжанні ён падзяляецца на некалькі стратыграфічных напластаванняў. Так, першае напластаванне, што ўтварылася ў XI ст., мае таўшчыню 0,2—0,4 м. Яно цёмна-шэрэа, амаль чорнае па афарбоўцы, вельмі шчыльнае, зредку утрымлівае знаходкі таго часу. Другое напластаванне, што ўтварылася ў XII—XIII ст., мае таўшчыню больш за 3 м. Слой гэтага часу па афарбоўцы карычневаты, вільготны, утрымлівае рэшткі стараадаўнія забудовы і шмат знаходак. Трэцяе прыпадае на XIV—XVIII ст. Па афарбоўцы яно светла-шэрага колеру, шчыльнае, утрымлівае мноства чарапкоў посуду. Таў-



Рэшткі сядзібнай забудовы XII ст. на дзядзінцы летапіснага Случаска.

шчыня пласта 0,5—1 м. Археалагічныя даследаванні началіся яшчэ ў даваенны час. Так, у 1929 г. беларускія археолагі А.М.Ляўданскі і С.А.Дубінскі зрабілі тут невялікі раскоп. Яны сабралі чарапкі ляпнога і ганчарнага посуду, металургічныя шлакі. У 1958 г. і ў 1966 г. беларускімі археолагамі Э.М.Загарульскім і П.Ф.Лысенкам выяўлены восем ярусаў старажытнай забудовы, а таксама сабраны рэчы XII—XIII ст., сярод якіх былі прылады працы, зброя, упрыгажэнні, прадметы побыту.

Значныя раскопкі былі праведзены ў 1985—1986 гг. Л.У.Калядзінскім. У выніку гэтых даследаванняў вывучана планіроўка і забудова слуцкага дзядзінца XII—XIII ст., выяўлены трох вулічных маставыя і каля 40 пабудоў, сабрана вялікая калекцыя прадметаў, якія харектарызуюць матэрыяльную культуру і побыт насельніцтва тагачаснага Слуцка.



Рэшткі гарадской забудовы XIII ст. на дзядзінцы летапіснага Случаска.

**Дзядзінец летапіснага Случаска.** Краінай гарадоў называлі іншаземныя купцы і вандроўнікі ў XI—XIII ст. Русь. Толькі ў адной Беларусі на той час, згодна з пісьмовымі крыніцамі, было 35 гарадоў, сярод якіх пачэснае месца займаў старожытны Слуцк, першае ўпамінанне пра які ў старажытных летапісах адносіцца да 1116 г., калі кіеўскі князь Уладзімір Манамах напаў на менскага князя Глеба Усяславіча, напярэдадні спаліўшы Случаск і, як гаворыць летапісец, не каяўся аб гэтым.


Натуральна, што ў часы феадальнай раздробленасці такія трагічныя падзеі моглі адбывацца часта. І таму, для бяспекі жыхароў, горад павінен быў мець добрыя ўмацаванні. Тая частка горада, дзе былі такія ўмацаванні, называлася «дзядзінец». Тут пражывала князь з дружынай — сваімі «дзецьмі» (адсюль і такая назва), жыла і яго прыслуга.

Што ўяўлялі сабой умацаванні Слуцка ў XII—XIII ст.? Па-першае, уся плошчыка гарадзішча абнесена магутным валам. Ядро вала было з чырвонай шчыльной гліны, насып — з пяску. Каб пясок не аспаўся, паверхня вала была задзернавана. Шырыня вала ў аснове больш як 20 м, вышыня каля 6 м. Па грэбені вала ішоў вастракол з дубовых бярвён. Па-за валам выяўлены роў глыбінёй каля 2 м і шырынёй да 25 м, які злучаўся з рэчкай Бычок, на той час яшчэ паўнаводнай.


Калі мінуць гарадскую браму, што стаяла на вале, і ўвайсці на тэрыторыю дзядзінца, то першае, што кінулася б у очы — гэта драўляныя вулічныя маставыя, якія перасякалі дзядзінец. Яны насціваліся з дошак, аполкаў ці бярвён. Іх шырыня была каля 2 м. Звычайна такая маставая служыла 20—30 гадоў. На працягу некалькіх стагоддзяў змянілася некалькі такіх маставых.

Уздоўж вуліч месціліся сядзібы, якія ўключалі жытло і некалькі гаспадарчых пабудоў. Сядзібы размяжкоўваліся вастраколамі. Яны існавалі двух тыпаў: слупкі ці плашкі, укананыя ў грунт, або дубовыя калы, што ўбіваліся ў глебу і складалі аснову плятня.


Зрубы жытлаў рабіліся ў чашку з хваёвых бярвён. Ніжні вянок пабудовы, для большай засцярогі ад вільгаці, рабілі з дубу. Каб у хаце было цяплей, шчыліны паміж бярвёнамі канапацілі мохам.



Прылады працы слуцкага каваля XII ст.: 1,5 – цвікарні, 2,6 – зубілы, 3,4 – прабойнікі, 7,8 – пвікарні-зубілы.



Замкі і ключы. XII – XIII ст.



Сякеры. XIII ст.



Малаток-цвікадзёр. XII ст.



Крэсівы: 1 – XI ст., 2–4 – XII–XIII ст.




Прадметы ваенай справы XII—XIII ст.: 1,2 — наканечнікі дроцікаў, 3,4 — наканечнікі стрэл, 5 — скрыжаванне мяча, 6 — і псалій, 7 — наканечнік рагаціны, 8 — уток кап'я, 9 — цуглі.



Кісцень. XIII ст.



Бронзавая навершніца булавы. XIII ст.



Шыферныя прасліцы. XII—XIII ст.

У некаторых пабудовах захаваліся дзвярныя праёмы. Гэта прамавугольныя вырубкі ў чвэрць таўшчыні бервяна, шырынёй калія 80 см. Знойдзена і некалькі дзвярэй. Адны з іх мелі памеры 86x59 см.

Усе пабудовы, незалежна ад іх прызначэння, мелі падлогу з дошак, што ўсякаліся на ўзроўні 2—3-га вянка зруба. У жытлах, у адным з аддаленых ад увахода вуглоў, стаяла глінабітная печ. Яе памеры па аснове былі прыкладна 1,5x1,5 м. Печ рабілася на слупавым апекчу. Да пабудоў XII—XIII ст. рабілі з дошак. Плошча слуцкіх жытлаў на той час была 9—20 м<sup>2</sup>. Клеці і хлявы мелі плошчу 4—12 м<sup>2</sup>.

У пласце XII ст. былі выяўлены рэшткі кузні. Гэта зруб памерамі 3,4x3,5 м. У кузні мелася печ-каменка. У пласце, што запаўняў гэтую кузню, знойдзена шмат жалезных вырабаў, сярод якіх ёсць прылады металапрацоўчай вытворчасці, паўфабрикаты і адходы кавальскай справы.

У пласце XIII ст. былі ўскрыты рэшткі зруба плошчай 16 м<sup>2</sup>. Тут выяўлена вялікае скапленне металургічных шлакаў, жалезных вырабаў.

Рэчы з раскопак слуцкага дзядзінца з'яўляюцца тыповымі для ўсходнеславянскага горада. Яны прадстаўлены вырабамі з чорнага і каляровага металу, косці і дрэва, шкла і бурштыну, каменю і гліны. Сярод іх ёсць прылады працы і рэчы хатняга ўжытку, дэталі транспартных сродкаў і прадметы ваенай справы, упрыгажэнні і культиваваныя рэчы.

Так, вырабы з чорнага металу прадстаўлены прыладамі працы: кавадлам, зубіламі, цвікарнямі, прабойнікамі, далотцамі, малатком-цвікадзёрам, нажамі сталярнымі і касцярэзнымі, свярдзёлкам, разцом такарнага станка, шыламі, сякерамі і г.д.

Прадметы хатняга ўжытку ўключаюць нажы кухонныя і сталовыя, нажніцы шарнірныя і спружынныя, цыліндрычныя замкі, ключы да іх і да ўнутраных замкоў, крэсівы, шпількі-заколкі, спражкі, вушкі катлоў і вёдраў, абручы ад вёдраў і дужкі да іх, пагальні, чапялу, качаргу і інш. Да ліку рэдкіх знаходак адносяцца брыгва XII ст. На Беларусі, акрамя Слуцка, знойдзена брыгва толькі на раскопках Бярэсця. Цікавасць маюць і знаходкі дэталяў бязмена: абойміца, колцы і гіра вагой шэсць фунтаў.

Даволі разнастайная калекцыя прадметаў узбраення. Гэта наканечнікі рагаціны,

дэіды, суліц, стрэлаў. Знайдзены таксама ўток ад кап'я, скрыжаванне мяча, гіра кісцяня, бронзавае навершша булавы, кольцы кальчугі, стрэмя ад сядла, шпоры некалькіх тыпаў, падковы, цуглі.

Вырабы з дрэва ўключаюць прылады працы. Гэта дубовыя рыдлёўкі, лапаты для веяння зерня, пранікі, даўбекі, шавецкая калодка. Драўляны посуд прадстаўлены бандарнымі вырабамі (клёпкі і донцы бочак, вёдраў, бойкі, біклагі, лыжкі, конакі) і посудам, зробленым на такарным станку: міскі, талеркі, кубачкі. Знайдзены і скуранныя мячы, чаравікі, боты, дыскі ручных жорнаў.

Касцяныя вырабы ўключаюць накладкі на лук і калчан для стрэлаў, гузікі, рукаяткі нажоў, муфты, праколкі. Кераміка прадстаўлена гаршкамі і міскамі. Гаршкі арнаментаваны хвалістым ці лінейным арнаментам. Iх аб'ём 1,5 – 2,5 л.

Невычайна мала для Слуцка знайдзена на вырабаў з каляровага металу, хадзя на рэшткі мясцовай вытворчасці ювеліра на слуцкім дзядзінцы знайдзены. Гэта каменная ліцейная формачка для вырабу пацерак. Менавіта такія ўпрыгажэнні былі ўласцівы дрыгавіцкім жанчынам. Сярод нешматлікіх прадметаў з каляровага металу ёсьць бранзалеты і пярсцёнкі з бронзавага дроту. Мяркуючы па прастаце іх вырабу, яны маглі быць мясцовага паходжання. Але сустрэты і прывазныя рэчы. Гэта бронзавая падвеска балцкага тыпу, якая паходзіць з зямлі латгалаў, і другая сярэбраная, якая ўласціва ўжо фіна-угорскім народам. Трапіць у Слуцк яны маглі хутчэй за ўсё гандлёвым шляхам. Такім жа шляхам трапілі ў Слуцк у XII – XIII ст. з Кіева шклянныя бранзалеты, каралі, пярсцёнкі, шкляны посуд. З паўднёвых зямель Русі ў Слуцк трапілі крыжыкі з чырвонаага каменю-парфіру. Яны вырабляліся ў Корсуні (Херсанесе), адсюль і іх назва «крыжыкі-карсунчыкі». Адтуль жа, відаць, прывозіліся ў Слуцк і амфары, у якіх было віно ці аліўкавы алей. З Каўказа паступалі самшытавыя грабяны. З Прыйбалтыкі прывозіліся бурштын і вырабы з яго. Знайдзены бурштынавыя пацерка і падвеска.

Насельніцтва Случаска ў XII – XIII ст. займалася металаапрацоўкай, гарбарна-шавецкім, касцярэзным, дрэваапрацоўчым, ганчарным, ювелірным, каменячосным рабоствамі.



«Кароль». Шахматная фігура з косці. XII ст. «Слон». Шахматная фігура з косці. XIII ст.

Аб занятку земляробствам сведчаць знаходкі сашніка, сярпоў і гарэлага зборожжа (ячмень, каноплі), жорнаў. Відаць, у ваколіцах дзядзінца раслі пладовыя дрэвы, бо ў культурным слое XII – XIII ст. нярэдка трапляюцца костачкі вішань і сліў.

Шматлікія знаходкі касцей свойскіх жывёл сведчаць пра занятак насельніцтва і жывёлагадоўляй. Тут гадавалі кароў, свіні, авечак, коз, коней.

Аб занятку хатнім промысламі сведчаць знаходкі трапашак, верацёнаў, прасліц.

Жыхары слуцкага дзядзінца мелі гандлёвую сувязі як з суседзямі, так і з далёкімі землямі.


Параўнальная багатай была духоўная культура. Знайдзены чатыры шахматныя фігуры: пешкі, ладдзі, слана і караля. Пешка і ладдзя выразаны з дрэва, а слон і кароль – касцяныя. Апошні ўяўляе сабой выяву чалавека шляхетнага выгляду ў дарагім галаўным уборы, які сядзіць на троне. Вышыня фігуры 6,8 см. Знаходка датуецца пачаткам XII ст. Бліжэйшы аналаг ёй вядомы ў Нарвегіі. На тэрыторыі Усходняй Еўропы гэта пакуль што першая знаходка такога роду.

Аб распаўсюджванні пісьменнасці сярод жыхароў слуцкага дзядзінца сведчаць знаходкі, якімі пісалі на навошчаных дошчачках. Знайдзена днішча бочачкі з выразанай літарай «І».

На дзядзінцы старажытнага Слуцка меўся каменны храм, узвядзены, відаць, у сярэдзіне XII ст. Матэрыялам служылі тонкая цэгla і вапняковыя пліты. Змешаная муроўка збліжае яго з храмамі Св.



Паліхромная кафля з выявай герба Слуцка. XVII ст.



Курышельныя люлькі ў выглядзе чаравічкаў. XVII ст.

Міхаіла і Дабравешчання з Віцебска і Барысаглебскай царквой з Наваградка.

**Верхні замак Слуцка.** Беларусь у XIV — XVII ст. называлі краінай замкаў. Яны ўзводзіліся амаль праз кожныя 30 — 40 км. Верхні замак Слуцка ўпершыню згадваецца ў пісьмовых крыпіцах у 1409 г. Ён узнік на месцы дзядзінца летапіснага Случаска, меў круглую форму і займаў плошчу 1,5 га. Да Верхняга замка быў перакинуты пад'емны мост, за якім размяшчалася замковая брама. Яна была даволі высокая, мела чатыры ярусы бою, на якіх размяшчаліся гарматы. Над брамай знаходзілася вежа з гадзіннікам. Вежу вянчаў медны шар з выявай арла, пакрыты пазалотай. На тэрыторыі самога замка стаяў палац, узведзены з часаных дубовых

брусоў. Пляцоўка была абнесена драўлянай сцяной з вежамі, якія ўзвышаліся не толькі над горадам, але і над усёй ваколіцай, што дазваляла паспяхова адбіваць атакі праціўніка.

Культурны слой Верхняга замка мае таўпчыню каля метра і датуецца XIV — XVII ст. У час раскопак тут было знайдзена каля двух дзесяткаў каменных ядраў. Яны акуратна вычасаны з шэрага граніту, адшліфаваныя, гладкія. Іх дыяметр 8,5 — 13,5 см, вага 1,5 — 3,5 кг. Керамічныя вырабы гэтага часу прадстаўлены знаходкамі кухоннага посуду, для пітва выкарыстоўваліся кубкі, куфлі, чаркі. Для транспарціроўкі вады ці віна ўжываліся біклагі. Яны былі круглыя, дыяметрам 18 — 22 см, мелі вузенькае горла і па баках вушкі, праз якія чаплялася вяроўка.

Быў ва ўжытку ў XVI — XVII ст. і шкляны посуд. Гэта кварты, шкляніцы, чаркі. Знайдзена керамічная пячная кафля з геральдычнымі сюжэтамі. На адной з іх маеца выява аднаголовага арла, на грудзях якога змешчаны трохкунты шчыт з відарысам на ім трох паляўнічых ражкоў. Гэта ўласны герб князёў Радзівілаў. Да ліку унікальных знаходак адносіцца кафля з выявай крылатага каня — Пегаса. Гэты сюжэт быў уласцівы выключна для слуцкай кафлі і больш нідзе на Беларусі і за яе межамі невядомы. Магчыма, што выява Пегаса ўжывалася некаторы час як гарадскі герб Слуцка. Кафля з такай выявай мела памеры пласціны 19,5x19,5 см. Тут жа выява трох сумешчаных лацінскіх літар — BRD, што распісана як «Багуслаў Радзівіл дукс» (з лацінскай мовы — князь). Кафля з таким сюжэтам, але паліхромна маеца ў Слуцкім краязнаўчым музеі.

Знайдзены таксама з керамікі: курыльнія люлькі, скарбонкі, свістулькі. Курышельныя люлькі супстраты як звычайнай формы, так і ў выглядзе жаночага чаравічка. Скарбонкі вырабляліся ў выглядзе цыбуліны. Іх аб'ём быў 35 — 40 см<sup>3</sup>. З боку мелася шчыліна, праз якую апускалася дробныя грошы — соліды. Цацкі-свістулькі вырабляліся ў выглядзе жывёл і птушак і амаль не адразніваюцца ад традыцыйных вырабаў сучасных майстроў народных промыслаў.

**Вакольны горад і Ніжні замак Слуцка.** Вакольны горад летапіснага Случас-

ка размяшчаўся на паўночны ўсход ад дзядзінца і аддзяляўся абарончым ровам з водой. Яго памеры былі  $40 - 80 \times 150$  м. Культурны слой тут вельмі пашкоджаны сучаснай забудовай. У час земляных работ трапляліся шкляныя бранзалеты і шыферныя праселкі. У XIV – XVII ст. на месцы вакольнага горада ўзнік Ніжні замак Слуцка. Паводле пісьмовых крыніц, тут размяшчаліся тры палацы, узведзены з часанага бруса, і іншыя пабудовы. Абодва замкі абмываліся водамі Случы і Бычка.

**Пасад Слуцка** – помнік археалогіі канца XVI – XVIII ст., які размяшчаўся на паўднёвы захад ад дзядзінца – Верхняга замка на правым беразе р. Бычок. Культурны слой на пасадзе ў прыбярэжнай палаце рэчкі дасягае тоўшчы да 3 – 4 м. Слой добра захоўвае рэчы арганічнага паходжання. У час раскопак, што праводзіліся тут у 1985 г., былі выяўлены рэшткі гарадской забудовы: участак вулічнай маставой, вастраколы, пабудовы XVII ст., сабрана шмат фрагментаў глінянага і шклянога посуду XVII – XVIII ст., кафлі. Знойдзены быў таксама скураны абутак, вырабы з косці (tronki nажоў, грабяні) і жалеза (нажы, цвікі). Далей ад прыбярэжнай часткі культурны слой памяншаецца да 0,6 – 0,2 м. У XVIII ст. гэтая частка горада была абнесена ўмацаваннямі і ўвайшла ў склад Старога месца Слуцка.

Абарончая лінія Старога месца Слуцка нагадвала земляны вал, які дугой ахопліваў старую частку горада з усходу,

поўначы і заходу і ўпіраўся сваімі канцамі ў Случ. Тут мелася 12 бастыёнаў рознай канфігурацыі і памераў. Перад земляным насыпам знаходзіўся вадзяны роў. Трапіць у Слуцк можна было праз тры брамы, вымураваныя ў вале. Гэта брамы Астроўская, Ілынская (позней Віленская) і Каўпильская. Інвентар Слуцка за 1728 г. даваляе высветліць памеры слуцкіх умацаванняў таго часу. Шырыня вала ў аснове была 26,6 м, вышыня каля 8 м. Брамы Каўпильская і Ілынская мелі памеры ў аснове 25,6x36,6 м, Астроўская – удвая меншыя. Перад брамамі цераз роў былі перакінуты пад’ёмныя масты, перад якімі знаходзіліся яшчэ дадатковыя перадмастывы ўмацавання.

Другая частка Слуцка, так званае Ноўве месца, размяшчалася на левым беразе р. Случ. Цэнтрам абароны Новага месца быў Ноўвы замак, узведзены ў канцы XVI ст. Ён меў форму квадрата з адным равелінам і чатырма бастыёнамі. На вугліх бастыёнаў узвышаліся вежы. Ноўвы замак быў абкружаны вадзяным ровам, што злучаўся з рэчкай цераз спецыяльна схаваны шлюз. Увогуле ж, усё Ноўве месца Слуцка ўмацоўвалася таксама валам з сямю бастыёнамі і адной брамай – Навамейскай. Агульная ж даўжыня ўсіх гарадскіх умацаванняў Слуцка ў XVIII ст. дасягала каля 4 км. На працягу XVIII ст. Слуцк заставаўся адным з наймагутнейшых умацаванняў Рэчы Паспалітай.

Л.У.Калядзінски.

## Каля вытокаў дзяржаўнасці

У VIII – IX ст. на тэрыторыі сёняшній Беларусі знаходзілася некалькі славянскіх этнічных аб’яднанняў. Гэта – крывічы, дрыгавічы, радзімічы, палачане. Яны ўяўлялі сабой, у пэўным сэнсе, пачатковыя дзяржаўныя ўтварэнні.

Тэрыторыя сёняшній Случчыны была заселена дрыгавіцкімі племенамі. Вось што гаворыцца аб гэтых людзях у кнізе М.Гайдука «Паратунак» (Мн., 1993): «Як заўважаюць вучоныя (археолагі, мовазнаўцы, гісторыкі і інш.), дрыгавічы ў найбольшай ступені захавалі ў сабе праславянскія, найменш паддаліся ўплывам іншых народаў і самі не імкнуліся займаць чужкія

тэрыторыі. Толькі на поўначы, на рацэ Бярэзіне і верхнім цячэнні Нёмана, яны паступова асімілавалі або выцеснілі на паўночны захад рэдкае там балцкае насельніцтва. Невялікая частка надпрыпяцкіх ды надбужанскіх дрыгавічоў пад час гэтай вандроўкі апынулася ў ваколіцах Салуні (сёняшніх Салонікаў у Грэцыі).

У тых часы, калі ў «Аповесці мінулых гадоў» летапісец записаў, што яны «седоша межы Припетью и Двіною и нарекошэя дрэговичи», а візантыйскі імператар Канстанцін Багранародны ў сваёй працы «Аб кіраванні імперыяй» (949) занатаваў іх пад назвай «другувітаў», дрыгавічы ўжо

былі з'яднаным, шматлюдным, моцным племем. На поўначы яны межавалі з крывічамі і перамышчаліся з імі па лініі, якую сёня вызначаюць беларускія гарады: Гродна — Наваградак — Менск — Барысаў. Па Дняпры суседзямі дрыгавічоў былі радзімічы. На поўдні да сённяшняга ўкраінскага Чарнігава праз Чарнобыль, Оўруч, Дубровіцу і ўверх па рацэ Гарынь аж да мястэчка Дзерахнова праходзіла мяжа паміж дрыгавічамі і драўлянамі. Ад мястэчка Берасцяное паўзу паўночную ўкраіну Ковеля і непадалёку ад вытокаў Прывіпці аж да Уладавы на рацэ Буг, затым (ужо ў Польшчы) ад Уладавы да Радзынія-Падляшскага дрыгавіцкага насельніцтва межавала з вальнянамі.

Інтэнсіўнае развіццё гаспадаркі і грамадскага жыцця, пастаянная пагроза знешніх нападаў і, урэшце, уздзеянне суседніх і далёкіх народаў рана прывялі да ўзнікнення зародкаў дзяржаўнасці — племяннога саюза дрыгавічоў. Няма сумнення, што ўзначальваў яго свой уласны дрыгавіцкі княжацкі род і палітычнае жыццё засяроджвалася ў нейкім гарадскім цэнтры. На жаль, звесткі пра першае дрыгавіцкае княства і яго сталіцу не захаваліся. Аднак увесі ход пазнейшых падзеяў паказвае, што ў дрыгавічоў складалася моцнае самастойнае княства з добра развітай сельскай гаспадаркай, рамяством, унутраным і замежным гандлёвым абменам, моцнай абаронай. Доказаў таго ёсьць мноства, найважнейшы з іх — гэта тое, што тэрыторыя дрыгавічоў не была захоплена іншымі плямёнамі, а яе насельнікі не былі зняволены і вытеснены са сваёй зямлі, як гэта здарылася з іншымі слабейшымі ўнутранай еднасцю плямёнамі. Таксама і ў «Аповесці мінулых гадоў» гаворыцца, што свае княжанні мелі іншыя ўсходнеславянскія плямёны, «а дрыгавічы сваё». І калі шмат пазней у той жа летапіс быў унесены пад 980 годам запіс: «а Тур тримаў уладу ў Тураве, і ад яго празваліся тураўцы», дык ён толькі пацвердзіў існаванне ў дрыгавічоў самастойнага княства, пануючага ў ім княжацкага роду і сталіцы.

Уласную дынастыю дрыгавічы захавалі да 988 г., калі княскі пасад у Тураве вялікі князь кіеўскі Уладзімір аддаў свайму сыну Святаполку. Такім чынам кіеўскі князь намагаўся падпарадковаць Тураўскае княства цэнтральнай уладзе стара-

жытнарускай дзяржавы, аднак яго старанні закончыліся няўдачай.

Дрыгавіцкая зямля была густа заселена, мела развітую гаспадарку, значную колькасць гарадоў, якія тут паўсталі ў глыбокай старожытнасці і затым пераўтварыліся ў асяродкі гаспадарчага, палітычнага і культурнага жыцця: Бярэсце (сённяшні Брест), Дарагічын (Драгічын на Бузе), Пінск (Пінск), Чартарыйск (Чартарыск), Слуцск (Слуцк), Клечанска (Клецк), Брагін, Новагарадок (Навагрудак), Валкавыск (Ваўкавыск), Бельск і інш.

Апошні раз у летапісах племя дрыгавічоў згадваецца пад 1149 г. Але дрыгавіцкая традыцыя, яе выразныя сляды захаваліся да сённяшняга дня ў заходнім рэгіёне».

На месцах расселення дрыгавічоў (на Прывіпці, Бярэзіне, правабярэжжы Дняпра, у вярхоўях Случы, Арэсы) захаваліся археалагічныя помнікі — гарадзішчы, селішчы, курганныя могільнікі з пахавальнымі абраадам трупаспалення. Пахавальны інвентар дрыгавічоў не дужа багаты — гліняныя гаршкі, спражкі, крэсіва, сякеры, наканечнікі коп'яў і інш. У жаночых пахаваннях сустракаюцца бронзавыя скроневыя кольцы з заходзячымі канцамі, пярсцёнкі, бранзалеты і інш. Зредку ў курганах трапляючы збудаванні ў выглядзе невысокага драўлянага зруба з дахам. Характэрная племянная адзнака дрыгавічоў — вялікія медныя або сярэбранныя пацеркі, аздобленыя напаянімі на іх паверхню дробнымі па памерах сярэбраннымі шарыкамі — зерню. Другая этнічная асаблівасць — скроневыя кольцы — заувշніцы з круглага дроту, на якіх замацаваны па трох металічныя пацеркі невялікіх памераў.

Усходнеславянскія плямёны, пра якія ідзе гаворка ў «Аповесці мінулых гадоў», былі, уласна кажучы, не «плямёнамі», а саюзамі сваяцкіх плямёнаў — племяннімі саюзамі. Яны як дзяржаўныя ўтворэнні ўзніклі на базе развіцця прадкуцыйных сіл з уласцівымі ім своеасаблівымі этнографічнымі прыметамі, асобым моўным дыялектам.

Слуцкая зямля можа ганарыцца сваім мінімумом, асобае месца ў якім займае ўтварэнне і існаванне Слуцкага княства. Яно ўзникла ў складзе Турава-Пінскага княства як удзельнае. Адносіцца гэта падзея да 1160 г.

З летапісных крыніц вядома, што да таго часу Слуцкам валодалі кіеўская, а потым чарнігавская князі. Пасля 1160 г. у Слуцку княжылі нашчадкі тураўскага князя Юрый Яраславіча. Гэта слуцкая дынастыя Рурыкавічай правіла амаль 200 гадоў. У 1387 г. у грамаце ўпамінаецца слуцкі князь Юрый, апошні з гэтай дынастыі.

Вобраз Слуцкага княства таго часу перадаюць звесткі аб Турава-Пінскім княстве. Узнікненне на дрыгавіцкай зямлі Тураўскага княства адносіцца да канца Х ст. Яго найбольш буйны гарады Пінск, Слуцк, Капыль, Клецк, Давыд-Гарадок, Дубровіца і інш. Ёсьць звесткі, што ў Тураве дзейнічала веча, існавала пасада тысяцкага, які ўзначальваў гарадскі полк (апалчэнне). Галоўная ўлада Турава-Пінскага княства належала князю. Да 988 г. адносіцца летапіснае ўпамінанне аб пачатку княжання ў Тураве Святаполка Уладзіміравіча, сына вялікага кіеўскага князя Уладзіміра Святаславіча. Тураўскія князі паводле права атрымання спадчыны, якое дзейнічала тады, траплялі на велікакняжацкі трон у Кіеве.

Тураўская зямля знаходзілася на поўдзень ад Полацкага княства па цячэнні Прыпяці. Прыпяць звязвала Тураў з Кіевам, а яе прытокі адкрывалі шлях з Турава ў межы Полацкай зямлі, на Валынь, у

Польшу. Княства называлі яшчэ Турава-Пінскім, улічваючы, што другім горадам пасля Турава быў Пінск. Але ёсё ж у палітычным і духоўным жыцці цэнтральнае месца адвдовілася Тураву. Амаль усе гарады Турава-Пінскага княства былі на рэках: Тураў на Прыпяці, Пінск на Піне, Клецк на Лані, Слуцк на Случы.

Тураўскае княства на працягу першых ста гадоў пасля смерці Яраслава Мудрага (1054) каля сарака гадоў існавала самастойна, 60 гадоў было ў падпарадкаванні Кіева, а ў канцы 50-х гадоў XII ст. канчатковая вылучылася, і ў ім зацвердзілася пастаянная дынастыя князёў.

Але, выйшаўшы з-пад улады кіеўскіх князёў, Турава-Пінскага княства распадаецца на асобныя княствы і ўдзелы. Гэты працэс пачаўся яшчэ ў першай палавіне XII ст. Так, напрыклад, у 1128 г. у летапісах упамінаецца аб Клецкім ўдзеле. У другой палавіне XII ст. вылучаецца Дубровенская, незалежным становіщама Пінскага і ў канцы таго ж стагоддзя канчатковая адасабляецца Слуцкае княства. Раздробленая і аслабленая міжусобіцамі Турава-Пінскага зямля ў XIII ст. трапляе ў сферу ўплыву то галіцка-валынскіх, то літоўскіх князёў. У залежнасці ад гэтых князёў трапіла тады і Слуцкая зямля.

Падрыхтаваў Я.І.Бараноўскі.

## У СКЛАДЗЕ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА І РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ

XIII ст. азnamенавалася ўтварэннем на тэрыторыі Беларусі Вялікага княства Літоўскага. Адбылося гэта пад уплывам, у першую чаргу, зневінных фактараў: агрэсіі з боку крыжакоў, татара-мангольскіх захопнікаў. У якасці цэнтра фарміравання новай дзяржавы выступіла Наваградская зямля разам з суседнім Літвой. Нездарма першы князь гэтага дзяржавы ўтварэння Міндоўг зрабіў Наваградак сталіцай сваёй краіны.

Уваход Слуцкага княства ў склад Вялікага княства Літоўскага адносіцца да XIV ст. У 1395 г. вялікі князь літоўскі Вітаўт адabraў багатае Кіеўскае княства ў Уладзіміра Аль-

гердавіча, брата польскага караля Ягайлы, і ўзамен перадаў гэтаму князю ў спадчыннае ўладанне Слуцкае княства. Так Слуцкае княства стала ўдзельным уладаннем літоўскай велікакняжацкай дынастыі Гедзімінавічаў. Нашчадкі Уладзіміра Альгердавіча — князі Алелькавічы — валодалі княствам да 1612 г.

У грамаце вялікага князя літоўскага Аляксандра (1499) пералічаны найбуйнейшыя населеныя пункты княства — г. Слуцк, двары Івань, Пагост, Амговічы, г. Капыль, двары Баслаўцы, Сыравадчыцы, Старыца, Цімкавічы, Скеб'ева, Старое Сяло. У XVI ст. да Слуцкага княства адносіліся таксама

Урэчча, Любань, частка Палесся з Петрыкавічамі, або Петрыкавам, Пясочнае, Раманаў, Дарогі (Старыя Дарогі), Ленін (на Случы), Бялевічы, Семежава, Язы, Бранавічы, Лучнікі, Баркавічы, Бязверхавічы, Селішча і інш. Уладанні княства ахоплівалі тэрыторыі сучасных Слуцкага, Капыльскага, Салігорскага, Любанскага, Старадарожскага і частак Уздзенскага, Глускага, Петрыкавіцкага і Жыткавіцкага раёнаў.


Слуцкія князі Алелькавічы падтрымлівалі цесныя сувязі з суседнімі і іншымі княствамі Русі, асабліва маскоўскімі. Але сувязі гэтая былі не дынастычныя, а палітычныя. Вакол Алелькавічаў, якія кожны раз падкрэслівалі сваё паходжанне ад вялікіх князёў літоўскіх Гедзіміна і Альгерда, групаваліся незадаволеныя вялікімі князямі літоўскімі мясцовыя феадалы.

Слуцк — трэці горад Беларусі, пасля Брэста і Гродна, які набыў у 1441 г. магдэбургскае права. Магдэбургскае

права адпавядала старажытным традыцыям самакіравання, якія існавалі, напрыклад, у Полацку, Віцебску і іншых беларускіх гарадах. Адбывалася як бы спалучэнне старажытных традыцый самакіравання з нормамі магдэбургскага права, згодна з якімі замест шматлікіх натуральных павіннасцей гараджане плацілі адзіны грашовы падатак. Яны вызываляліся ад суда і ўлады велікакняжацкіх (каралеўскіх) чыноўнікаў. Гэта ў значнай меры засцерагала ад самавольства маёмасць і эканамічную дзейнасць гараджан.

Справамі горада — рамяством, гандлем — кіравалі самі жыхары, на якіх распаўсюджвалася дзейнасць гарадскага права. Але яны па-ранейшаму падпарадкоўваліся князю і яго адміністрацыі, выконвалі павіннасці на карысць князя. Выбарным органам самакіравання была рада ці магістрат, які збіраў падаткі, выконваў судовыя функцыі, кіраваў грамадскімі работамі, наглядаў за гандлем, прымаў у гарадскую абшчыну новых мяшчан і г.д. Членамі рады маглі быць толькі зажоннароджаныя заможныя мяшчане, якія пастаянна пражывалі ў горадзе. Не выбіраліся ў раду іншаземцы, нехрысціяне, ліхвяры, беднякі, калекі. Здаралася, што побач з ратушай (памяшканне, дзе праводзіліся пасяджэнні рады) стыхійна адбываўся і агульны сход гараджан, які нагадваў ранейшае веча. Устанаўленне самакіравання, нягледзячы на яго абмежаванні, паляпшала ўмовы рамеснай і гандлёвой дзейнасці, аслабляла феадальную залежнасць гараджан, якія былі асабістымі свободныя. У Слуцкім княстве на чале адміністрацыі стаяў намеснік слуцкі, а ў горадзе — войт, якога назначаў князь з ліку гараджан.

Да Люблінскай уніі (1569), якая азnamенавала ўтварэнне новай дзяржавы — Рэчы Паспалітай, Слуцкае княства не раз было цэнтрам розных палітычных падзеяў, тут не раз праходзілі войны, жыхары Случчыны



Стараадуні герб Слуцкага княства і Слуцка «Пагоня».

ўцягваліся ў канфлікты паміж феадаламі.

Вядома, што слуцкі князь Алелька Уладзіміравіч разам са Слуцкім палком удзельнічаў у бітве народаў з крыжакамі пад Грунвальдам у 1410 г. Слуцкае апалчэнне было пад сцягам з гербам князёў Алелькавічаў як членаў дынастыі Гедзіміна і Альгерда. У канцы XV – пач. XVI ст. Слуцкае княства ўдзельнічала ў барацьбе мясцовых феадалаў супраць вялікага князя Жыгімonta Кейстутавіча. У 1433 г. гэта паўстанне ахапіла цэнтр Беларусі і Палессе. Гараджане Слуцка падтрымлівалі выступленне за незалежнасць Вялікага княства Літоўскага ад Польшчы. Жыгімонт прыйшлося ў 1434 г. выдаць грамату аб ураўнаванні правоў усіх федалаў, у тым ліку і беларускіх.

Пасля смерці Алелькі (1454) вялікі князь літоўскі Казімір Ягелончык перадаў у пажыщёвае ўладанне Сямёну Алелькавічу Кіеўскае княства (1454–1470), а Міхаіл Алелькавіч атрымаў Слуцкае і княжыў на працягу 1454–1481 гг. У сувязі з тым, што Слуцкае княства суседнічала з Кіеўскім, Чарнігаўскім, Маскоўскім, многія слуцкія князі мелі сваяцкія адносіны з маскоўскімі, кіеўскімі, чарнігаўскімі князямі. Нават маскоўскі вялікі князь Іван III быў дваюрадным братам аднаго са слуцкіх князёў па лініі маці. Па некаторых звестках ім быў слуцкі князь Міхаіл Алелькавіч. Міхаіл Алелькавіч і Іван Гальшанскі, блізкі сваяк Міхаіла Алелькавіча, за спробу змясціць з прастола вялікага князя літоўскага Казіміра Ягелончыка пры дапамозе здрадніка быў схоплены ў красавіку і пакараны смерцю ў жніўні 1481 г. на адной з плошчаў Вільні.

Насельніцтва Слуцкага княства падзялялася ў асноўным на дзве галоўныя групы: сялян і «мяшчан» — жыхароў гарадоў Слуцка, Капыля і сямі мястэчак, якія існавалі ў 1566–1582 гг.: Дарогі, Любань, Петрыкаў, Пясочнае, Ленін, Семежава і Тонва (цяпер Тона-

ва). Мяшчане — жыхары гарадоў — займаліся галоўным чынам рамяством і гандлем.

У пачатку XVI ст. удзельныя княствы былі паступова ліквідаваны, але Слуцкае як адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка захавалася да 1791 г. У 1507 г. яно ўвайшло ў склад Навагрудскага павета Навагрудскага ваяводства. Яно захавала пэўныя рысы феадальнага ўдзела са сваёй сістэмай кіравання, замковым судом, апалчэннем з дробных феадалаў (шляхты) і ваеннаслужылых людзей — зямян, выбранцаў, татар і баяр, якія атрымлівалі за сваю ваеннную службу зямельныя надзелы ў спадчыннае ўладанне.

У складзе Рэчы Паспалітай Слуцкае княства адстойвала праваў сваіх гараджан на выкарыстанне беларускай мовы як дзяржаўнай, вяло барацьбу супраць паланізацыі, падтрымлівала праваслаўную царкву. Барацьба ў той час за «старыну», за незалежнасць Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага азначала змаганне за захаванне дзяржаўнасці беларускай мовы. Пры падтрымцы прадстаўнікоў шляхецкага саслоўя шырокое распаўсюджванне ў Вялікім княстве Літоўскім, Рускім і Жамойцкім ў канцы XVI – пач. XVII ст. атрымала дзеянасць брацтваў — нацыянальна-рэлігійных арганізацый праваслаўнага насельніцтва, што ўзніклі ў адказ на польска-каталіцкую палітыку ўрада Рэчы Паспалітай. Буйныя беларускія брацтвы існавалі ў той час у Вільні, Магілёве, Берасці, Слуцку, Менску, Пінску, Барысаве, Оршы, Полацку, Мсціславе і іншых гарадах. Яны сталі сапраўднымі інтэграторамі беларускага тагачаснага грамадства на базе нацыянальнай ідзі. Пачатковыя сярэднія брацкія школы быў адкрыты ў Вільні, Берасці, Пінску, Слуцку, Менску, Магілёве і многіх іншых гарадах і мястэчках. Брацкія друкарні надрукавалі 127 выданняў, сярод якіх буквары, палемічна-публіцыстычныя творы.

Большасць з гэтых кніг напісана на царкоўна-славянскай і беларускай мовах.

Насельніцтва Слуцка, як і многіх іншых гарадоў Беларусі (Магілёў, Віцебск), не прызнала Брэсцкую царкоўную унію (1596). У Слуцку, Капылі і іншых гарадах яна так і не была праведзена. Князі Радзівілы, да якіх у XVII ст. перайшоў горад, самі былі не католікамі, а кальвіністамі. Яны шмат зрабілі для ператварэння Слуцка ў моцную крэпасць. Гэта адбылося ў 30—50-я гады XVII ст. Уся тэрыторыя старога і новага горада была абкружана абарончымі збудаваннямі — землянымі валамі, ровамі з вадой і бастыёнамі. Крэпасць мела сваю артылерыю, а гарнізон дастатковую колькасць агнястрэльнай зброі, боепрыпасаў.

Насельніцтва Слуцкага княства прымала ўдзел і ў барацьбе супраць феадалаў Рэчы Паспалітай. У 1654 г. пасля Пераяслайскай рады, на якой было прынята рашэнне аб уз'яднанні Украіны з Расіяй, пачалася вайна паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай. Рускія войскі перайшлі мяжу і ўступілі на тэрыторыю Украіны і Беларусі. Вясной 1655 г. адна з рускіх армій пад камандаваннем князя А. Н. Трубяцкага наступала ў напрамку Быхаў —

Слуцк — Слонім. 2 верасня 1655 г. пачалася аблога Слуцка войскамі Трубяцкага, але 6 верасня яны адышлі на поўдзень у лясы, а затым павярнулі на Нясвіж. Слуцк не быў разбураны ў ходзе ваенных дзеянняў у час вайны 1656—1657 гг., як гэта здаралася з іншымі беларускімі гарадамі.

У перыяд Паўночнай вайны 1700—1721 гг. жыхары горада падвергліся новым выпрабаванням. Адбылося сутыкненне паміж імі і драгунамі літоўскага войска. У горадзе пабываў цар Пётр I. Па яго загадзе зімой 1705—1706 гг. у раёне Слуцка стаялі ўкраінскія казакі Міргарадска-Пераяслайскага палка. А 11 мая 1706 г., пасля адъходу казакоў, Карл XII без супраціўлення заняў Слуцк. У час Паўночнай вайны насельніцтва Слуцка панесла значныя матэрыяльныя страты.

Слуцк у 1-й палавіне XVIII ст. заставаўся буйным горадам і эканамічным цэнтрам Беларусі. У 1728 г. тут налічвалася 1177 жылых дамоў і 1470 сямей. Пражывала 7,5—8 тыс. чалавек. У горадзе развіваліся рамёствы, гандаль. Усяго ў Слуцку налічваліся 874 рамеснікі 102 прафесій, найбольш значнымі былі гарбары — 39, шаўцы — 112, прадзільщицы — 76, пекары — 40, краўцы — 38, кавалі — 36. Рамеснікі



Уезд у Слуцк з паўднёвага боку.

былі аб'яднаны ў цэхі для лепшай арганізацыі вытворчасці і збыту тавараў. У 1777 г. у Слуцку было 18 цэхаў, а ў 30—40-я гады XVIII ст. у асобных майстэрнях з'явіліся першыя ў Беларусі мануфактуры.

У гістарычных падзеях 1776—1777 гг. Слуцку належыць значная роля. Якраз у той час Кацярына II і яе верны саюзнік прускі кароль Фрыдрых II прапанавалі польскаму каралю Станіславу Аўгусту Панятоўскому праект ураўнавання правоў некаталіцкай шляхты з каталіцкай. Для падтрымкі гэтага праекта Кацярына II увяляла на тэрыторыю Рэчы Паспалітай свае войскі. У Слуцку сабраліся 266 канфедэратаў на чале з праваслаўным епіскапам з Магілёва Георгіем Каніскім і лідэрам кальвіністай у Літве і Беларусі генерал-лейтэнантам Тамашам Грабоўскім. У сваім акце канфедэраты патрабавалі ўраўнавання сваіх правоў з правамі каталіцкай шляхты. Яны звярнуліся з просьбай аб дапамозе і заступніцтве да Кацярыны II. Пад націскам Кацярыны II сейм Рэчы Паспалітай прыняў пастанову аб ураўнаванні правоў праваслаўных і

пратэстантаў з католікамі. У 1785 г. Слуцк стаў рэлігійным цэнтрам праваслаўнай царквы ў Беларусі, Правабярэжнай Украіне, Літве і Польшчы.

У лістападзе 1791 г. Слуцкае княства — адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка, якая праіснавала некалькі стагоддзяў, — пастановай сейма была ліквідавана ў сувязі з агульнымі рэформамі дзяржаўнага ладу ў Рэчы Паспалітай. Слуцк стаў цэнтрам Слуцкага павета Навагрудскага ваяводства. Большая частка тэрыторыі павета, гарады Слуцк і Капыль заставаліся ва ўладанні Дамініка Радзівіла. Павет падзяліўся на сем парафій: Слуцкую, Капыльскую, Цімкавіцкую, Клецкую, Ляхавіцкую, Глускую і Мядзведзіцкую. Адпаведна на сейм выбіраліся два паслы-дэпутаты. У лютым 1792 г. у Слуцку адзін раз сабраўся павятовы сеймік з 219 дэпутатаў, які выбраў уладу павета і суддзяў павятога суда. З студзеня 1793 г. Слуцк і яго павятовыя землі сталі часткай Расійскай імперыі, а Слуцк ператварыўся з цэнтра княства ў павятовы цэнтр Мінскай губерні.

Я.І.Бараноўскі, В.С.Відлога.

## Документы сведчаць

### З «АПОВЕСЦІ МІНУЛЫХ ГАДОЎ» АБ МІЖУСОБНАЙ БАРАЦЬБЕ, УЗБРОЕНЫХ ПАХОДАХ, ЗАВАЁЎВАННІ НОВЫХ ЗЯМЕЛЬ І РАБАВАННЯХ КНЯЗЁЎ-ФЕАДАЛАЎ

977—1117 гг.

23. В лето 6624 (1116). Приходи Володимер на Глеба; Глеб бо бяше воевал Драговичи и Случеск пожег, и не каяшеться о сем, ни покаряшеться, но боле противу Володимеру глаголюще, укоряя и. Володимер же, надеяся на бога и на правду, поиде к Меньску с сыньми своими и с Давыдом Святославичем, и Олговичи.

*Беларуссия в эпоху феодализма. Мн., 1959. Т. 1. С. 40.*

### З ШАЦЬЕЎСКАГА ЛЕТАПІСУ АБ ФЕАДАЛЬНАЙ РАЗДРОБЛЕНАСЦІ І МІЖУСОБНАЙ БАРАЦЬБЕ КНЯЗЁЎ У ЗАХОДНІХ ЗЕМЛЯХ РУСІ

1119—1195 гг.

15. В лето 6667 (1159). Том же лете иде Рогъволод Борисович от Святослава от Олговича искаць себе волости, поем полк Святославъ, зане не створиша милости ему братъя его, вземши под ним волость его и жизнь его всю; и приехав к Слуцкому и нача слатися ко Дръючаном. Дръючане же ради быша ему, и приездяще к нему вабяхуть и к себе, рекуче «Поеди, княже, не стряпай, ради есме тебе; аче ны ся и с детьми бити за тя, а ради ся бьем за тя».

20. В лето 6670 (1162). В то же лето Рурик Ростиславич и Святополк Юриевич Туровский, и Святослав, и Ярослав Всеvolodovich, и Олег Святославич, и Борис Володимерич, и

крайскій князі, пройдоша ко Слуцку на Володымера Мстиславіча, Ростиславля брата; Володымер же видя силу их не хотяше кровопролітия, пусти им Слуцк, а сам пойде в Киев к Ростиславу брату, Ростислав же даде ему Триполь и інныя чыры горады.

*Беларуссия в эпоху феодализма. Мн., 1959. Т. 1. С. 59—61.*

### ЗВЕСТКІ ПРА СТАРАЖЫТНЫ СЛУЧАСК

Слуцк, древний Случеск, расположенный по обеим сторонам реки Случи, главное поселение Драговичей, существовал еще в X столетии; в XII столетии был уже столицею отдельного княжества. Здесь была вотчина славного рода князей Слуцких и Копыльских, потомков в. кн. Ольгерда. Некоторые из этого рода сидели на киевском стolе, другие были князьями Новгорода Великого. Олелько Владимирович, внук Ольгерда, был родоначальником князей Олельковичей-Слуцких. Сын его, рожденный от Наастасии, дочери Василия Дмитриевича, в. кн. Московского, а внук великого Витовта, которого дочь София была за Василием, Симеон, был князем киевским, брат его Михаил был князем копыльским и казнен в Вильне в 1482 году по велению короля Казимира, наконец внук Олельки сын Семена киевского, Василий, был князем слуцким. Последним князем слуцким был Юрий Юрьевич, женатый на Екатерине Тенчинской. У них были три сына Юрий, Иван-Семен и Александр. Все они перешли в римскую веру и умерли бездетными. Но оставался двоюродный брат их, князь Юрий Семенович, внук казненного Михаила, умерший в 1586 году и похороненный в слуцком кафедральном соборе. Он был женат на Варваре Кишка. У них была единственная дочь княжна София Юрьевна Олелькович-Слуцкая, вышедшая замуж 1 ноября 1600 года за князя Януша, сына князя Христофора Радзивилла. Она была последнею в роду. Умерла в Слуцке и похоронена в Св. Троицком монастыре, где и теперь лежит в свинцововой раке, над которой надпись: «1617 года марта 19 преставися благоверная София ксенжна Слуцкая Олельковна Юрьевичева, Ольгердова племя, и положена бысть в Слуцку, в монастыре Святое Живоначальное Тройцы». Моши ее считаются нетленными. В народе сохранилась память этой благочестивой княгини, и в день совершения о ней панихиды, 17 сентября, народ всегда собирается во множестве.

Княгиня София была единственной наследницей Олельковичей.

Поэтому вся Слуцко-Копыльская вотчина перешла во владение Радзивиллов. Вотчина эта одна из богатейших в Белоруссии. Она простиравалась слишком на тридцать миль; богато орошенная водами Случи, Лани, Мазы и Оресы, стремящихся с одной стороны к балтийскому морю, а с другой к Припяти и Днепру, она считалась самою плодородною. Пшеница и лен в то уже время произрастали здесь в большом изобилии. В Слуцком и Копыльском княжествах считалось 32 больших имения и семь городов с замками, именно: Слуцк, Копыль, Романов, Старобин, Пясецна, Ленин и Любань.

Князь Януш Радзивилл вместе с Зебржидовским руководил восстанием против Сигизмунда III. Он умер в Черлине в 1620 году, на 41 году жизни, похоронен в Дубниках. В Слуцке он основал евангелическо-реформатский сбор и высшее училище. Его наследник, князь Богуслав, был тоже покровителем кальвинистов. Он устроил в Слуцке сильную крепость, считавшуюся одною из лучших в стране, постоянно содержал четыре полка на свой счет и, когда в 1655 году князь Трубецкой осадил город с большими силами, несмотря на двухкратные нападения не успел взять замка. Слуцк постоянно находился во владении Радзивиллов, хотя Сапеги на правах наследства по женской линии предъявили на него притязание и вели продолжительную тяжбу, окончившуюся едва в 1732 году в пользу Радзивиллов. Последнею владелицею Слуцка из этого рода была княжна Стефания, вышедшая замуж за князя Льва Витгенштейна, почему, после смерти ее, Слуцк перешел в собственность сына их князя Петра Львовича Витгенштейна. В 1846 году Слуцк куплен в казну за 342,821 рубль.

Во все времена владения Слуцком князьями Радзивиллами, последние были постоянными покровителями как реформатского исповедования, так и православия. В этом отношении особенно памятен другой князь Януш, сын князя Христофора, храброго литовского гетмана. Он много жертвовал на поддержание кальвинских сборов и православных церквей, а вторая супруга его, Мария, дочь Василия Лупуллы, господаря Моддавского, в 1669 году завещала 600,000 польских золотых на литовские православные монастыри. Она похоронена в 1661 году в том же Св. Троицком монастыре. В том же склепе находится небольшой гроб с останками неизвестного князя-отрока. По преданию, это был сын кн. Януша и

Марии Лупуллы, отравленный нянькою, которая, будучи подкуплена врагами их, разрезала яблоко пополам ножом, которого одна половина была отравлена; одну часть съела сама, а другую, к которой прикоснулось отравленное лезвие, дала ребенку, от чего он и умер. Наследница князя Януша осталась дочь Мария-Анна, от первого брака с Екатериной Потоцкой. Она вышла замуж за двоюродного брата своего отца, князя Богуслава, последнего из линии Николая Рыжего. У них тоже была одна только дочь, Лудовика-Каролина в супружестве с Лудовиком маркграфом Бранденбургским, после его смерти вступившая в брак с Карлом-Филиппом герцогом Нейбургским. Лудовика-Каролина была последней из рода Радзивиллов покровительницей кальвинистов и православных. Она подарила слуцкому Преображенскому монастырю остров Кочев в Домоновичах, при кенигсбергском университете учредила двенадцать стипендий для протестантов, посвятивших себя духовному званию. Кроме того много жертвовало на воспитание литовских протестантов в Оксфордском университете, во Франкфурте-на-Одере и в Берлине. После ее смерти в 1695 году Слуцкая вотчина и все другие имения достались единственной дочери ее Елизавете-Софии, в замужестве княгини Зульцбах, и следовательно перешли в чужие руки. Но впоследствии линии Радзивиллов Несвижских и Олыцких выкупила все эти имения, т. е. все бывшее владение княжеств Слуцкого и Копыльского.

Слуцк делится на старый и новый город. В старом, на высокой горе стоял сильно укрепленный замок, называвшийся верхним, потому что у подошвы горы стоял другой, нижний замок. Оба замка были окружены валом. Такой же вал окружал и весь Старый Слуцк с четырьмя воротами: Виленскими, Польскими, Островскими и Уречскими. Новый Слуцк воздвигнут едва в XVII столетии; сейчас же за его пределами заметны следы другого замка, тоже окруженного валом. В Новом Слуцке находится Св. Троицкая церковь, от чего вся эта часть города называется Тройчаны. Наконец есть еще особая часть города, несомненно древнейшая, где находится величественное городище, на котором тоже стоял замок. Здесь же находился древнейший храм, кафедральный собор. Собор и Троицкая церковь истреблены пожаром, но в нынешнем столетии отстроены вновь. Существовали здесь монастыри Св. Ильи и другие. Ныне находится Троицкий монастырь и 8 церквей. Древнейший католический костел фарный. Поэтому-то во время происходивших споров и религиозной борьбы с протестантами сложена песня (в кантычках), в которой между прочим говорится:

Starsza slacka fara  
Niż niemiecka wiara,  
т.е. слуцкая фара постарше немецкой веры. Фара эта существует и ныне. Был здесь монастырь бернардинов и иезуитская коллегия. Евангелический собор и теперь существует.

Старовольский, в половине XVII столетия, считал Слуцк значительнейшим городом в стране. Не смотря на разные невзгоды, нападения татар, войны с Россией, внутренния междусобия, Слуцк славился своей торговою и промышленною деятельностью. Самым цветущим для него временем было XVII столетие под опекою Радзивиллов. Кальвинисты постоянно содержали здесь гимназию и большую типографию. Вообще покровительство и защита протестантов были столь сильны, что их единоверцы даже из-за границы приезжали сюда, избегая преследований ища защиты у Радзивиллов. Так из Шотландии сюда приехало большое число колонистов. Они здесь поселились с своею неутомимою деятельностью и знанием дела многое содействовали развитию фабрик, торговли и промышленности. Фабрик было много разных, но в особенности славилась на всю Литву и Польшу фабрика слуцких поясов, составлявших украшение и необходимость для каждого не только магната, но и обыкновенного шляхтича. Поэтому-то эти пояса были доступны всякому от 10 до 50 и 100 дукатов за штуку. Ни одна фабрика не могла сравниться со Слуцкою в отношении отделки, красоты цветов, отличного выбора узоров и прочности. Во многих польских богатых домах и теперь еще можно видеть эти пояса, хранимые как дорогое наследие; в Галиции же, где теперь усвоен польский костюм, заменяющий во всех торжественных случаях, как официальных, так и семейных, форменные мундиры, за слуцкие пояса платят большие деньги. Все слуцкие пояса обозначены вышитыми золотом русскими надписями, или же, на некоторых, словами: *Factus est Sluciae.*

С упразднением самостоятельного княжества, Слуцк был причислен к Новогрудскому воеводству; уездным городом Минской губернии назначен в 1795 году. Жителей в Слуцке ныне считают около 18 тысяч.

*Живописная Россия: Литовское и Белорусское Полесье: Репринтное воспроизведение изд. 1882 г. Мн., 1994. С. 365 – 367.*

## Радавод князёў слуцкіх

**АЛЕЛЬКАВІЧЫ (Алелькі, Слуцкія)**, беларуска-літоўскія княжацкі род, герб «Пагоня», адна з галін Гедымінавічаў. Прадстаўнікі яго ў XV — XVI ст. займалі ў ВКЛ прывілеяванае становішча, адыгрывалі значную ролю ў грамадскім і дзяржаўным жыцці Беларусі, Украіны, Літвы і Польшчы. Неаднойчы станавіліся ў апазіцыю да вялікіх князёў, выступалі за аўтаданне літоўска-беларускіх і ўкраінскіх зямель з Маскоўскай дзяржавай, змагаліся з татарамі.

**Алелькавіч (Алелька) Аляксандр Уладзіміравіч** (? — 1454), заснавальнік рода князёў Алелькавічаў, палтычны дзеяч, военачальнік, дыпламат Вялікага княства Літоўскага, удзельны князь слуцкі і капыльскі (з 1394), князь кіеўскі (1441 — 1454). Другі сын кіеўскага князя Уладзіміра Альгердавіча, адзінакроўнага брата Ягайлы, унук вялікага князя Альгерда. У 1417 г. ажаніўся з Настассяй, маскоўскай княгініяй, дачкой вялікага князя маскоўскага Васіля і Соф'і Вітаўтаўны (дачка Вітаўта). У іх нарадзіліся трох дачкі і сыны — Сямён і Міхаіл. А.Алелька ўдзельнічаў у паходах Вітаўта пад Ноўгарад, у абароне паўднёвых рубяжоў ВКЛ.

Пасля смерці Вітаўта ў 1430 г. разгарэлася ўзброеная барацьба за веліка-княжацкі прастол, на які адным з магчымых прэтэндентаў быў і князь Алелька. Погляды яго мяняліся: спачатку падтрымліваў Свідрыгайлу, потым Жыгімонта Кейстутавіча, у 1433 г. — зноў Свідрыгайлу, за што Жыгімонт Кейстутавіч арыштаваў яго і пасадзіў у астрог у Кернаве. Жонка Алелькі Настасся разам з сынамі таксама была зняволена ва Уцінах. Пасля забойства Жыгімonta прысягнуў вялікаму князю ВКЛ Казіміру IV, які вярнуў Аляксандру Алелькавічу Слуцк і даў Кіеўскія княствы (кіраваў ім аж да самай смерці). А.Алелька асноўныя ўладанні меў у «рускіх» (беларуска-ўкраінскіх) рэгіёнах

ВКЛ, падтрымліваў не толькі праваслаўныя цэрквы і манастыры, але і каталіцкія (зацвердзіў прывілей каталіцкага касцёла Св. Мікалая ў Кіеве). Рашуча выказваўся за прызнанне царкоўных і ўладальніцкіх правоў уніяцкага мітрапаліта Ісідора, што з'яўлялася процівагай велікакняжацкай уладзе, якая падтрымлівала кандыдатуру саборнага папы.

Пад апекай Алелькі працавалі розныя кнігапісцы і скрыторы. На жаль, звестак пра іх дзейнасць амаль не захавалася. Але на Лаўрышаўскім Евангеллі XIII — XIV ст. выяўлены тэкст яго дару манастыру: «Се язъ князъ Олександръ Володимеровичъ и съ своею княгинею московъскою и своими детми дал есмь десятину въ св(я)тей б(огороди)цы ѿ Лаврашов манастыръ съ Турца ѿ веки». Магчыма, што адзін з ко-дэкаў, якія ўзніклі ў часы А.Алелькі, пазней быў перапісаны і ўпрыгожаны знакамітым слуцкім дзякам У.Яцкавічам. На думку П.А.Гільтэбронта і А.Л.Міратворца, у пачатку XV ст. у Слуцку вялося летапісанне. Пра гэта сведчыць знайдзены імі ѿ Нясвіжскім архіве Радзівілаў у 1867 г. фрагмент старажытнага рукапісу, дзе паведамлялася пра заснаванне Новага «града» ѿ Слуцку побач са Старым, будаўніцтва ѿ 1409 г. царквы Св. Багародзіцы ѿ высокім горадзе на «дышынцу» (у замку). Паводле гісторыка Улашчыкі, тэкст гэтых хутчай за ўсё быў напісаны ѿ пачатку XVI ст., але, магчыма, на аснове летапісных слуцкіх запісаў у пачатку XV ст.

Аляксандр Алелькавіч пахаваны ѿ Кіева-Пячэрскім манастыры.

**Алелькавіч Сямён** (1420 — 3.12.1470).

Старэйшы сын Аляксандра, князь кіеўскі. Прэтэндаваў на велікакняжацкі пасад у 1454 г. і 1456 г., шукаў падтрымкі ѿ Маскве. Аднавіў саборную царкву Кіева-Пячэрскай лаўры. Удава яго, Марыя Гаштольд, атрымала ад вялікага князя Пінскага княства ўзамен за Кіеўскага.

**Міхаіл** (каля 1425 — 30.8.1481).

Малодшы сын Аляксандра, князь слуцкі і капыльскі. У 1470 — 1471 гг. намеснік вялікага князя ВКЛ у Вялікім Ноўгарадзе. З мэтай скінуць Ягелонаў і стаць вялікім князем ВКЛ стварыў групоўку магнацкіх родаў. Пры няўдачы меў намер аддзяліць ад ВКЛ усходнія землі



Пячатка слуцкага князя Аляксандра Алелькавіча.

Беларусі і Украіны і перайсці з імі пад апеку вялікага князя маскоўскага. За арганізацыю змовы супраць вялікага князя Казіміра IV пакараны смерцю. Пакінүу сына Сямёна, ад якога пайшлі наступныя слуцкія князі.

**Васіль** (каля 1425—4.6.1495).

Сын Сямёна, князь пінскі.

**Сямён** (каля 1460—14.11.1505).

Сын Міхailа, князь слуцкі. У 1502 г. і 1503 г. слуцкія атрады пад яго камандаваннем разбілі нашэсце крымскіх татар на рэках Уза і Прыйпяць.

**Юрый** (1492—17.4.1542).

Сын Сямёна, князь слуцкі. Удзельнік абароны Слуцка ў час Глінскіх мяцяжу 1508 г., бітвы з татарамі ў 1511 г., Аршанская бітвы 1514 г.

**Юрый II** (каля 1531—9.11.1578).

Сын Юрыя, слуцкі князь. Удзельнік Лівонскай вайны 1558—1583 гг., узначальваў атрад слуцкіх воінаў з некалькіх тысяч. Жанаты быў з Кацярынай Тэнчынскай, кракаўскай кашталянкай (дачкой Станіслава), якая пазней выйшла замуж за Крыштафа Мікалая Радзівіла. З Юрыем Алелькавічам мела дзяцей: Юрыя, Яна, Сямёна і Аляксандра.

Пахаваны ў Любліне, у капліцы Св. Станіслава Косткі касцёла езуітаў.

**Юрый III** (17.8.1559—6.5.1586).

Сын Юрыя Юр'евіча, князь слуцкі, адзін з апошніх Алелькавічаў па мужчынскай лініі. Жанаты з Барбарай Кішчанка, дачкой падляшскага ваяводы, меў з ёю адзіную дачку Соф'ю.

**Ян-Сямён** (1560 (?)—9.3.1592).

Сын Юрыя Юр'евіча і Кацярыны Тэнчынскай, ахрышчаны па ўсходнім абрадзе, перайшоў у каталіцызм. У 1586 г. ажаніўся з Соф'яй Мялецкай, дачкой Мікалая, кароннага гетмана і ваяводы падольскіх зямяль. Была ў іх дачка, якая памерла ва ўзросце аднаго году ў 1591 г. Памёр у



Аляксандэр Алелькавіч.



Юрый Алелькавіч.

Любліне і як соцій езуітаў пахаваны ў іх люблінскім касцёле ў капліцы Пана Езу-са Трыбунальскага, пабудаванай яго маці Кацярынай.

**Аляксандэр** (?—26.6.1591).

Сын Юрыя Юр'евіча і Кацярыны Тэнчынскай, не быў жанаты. Памёр у Кракаве, пахаваны ў Слуцку, у царкве манастыра Св. Тройцы.

**Соф'я** (1.5.1585—19.3.1612).

Дачка Юрыя III і Барбары Кішчанка, апошняя слуцкая княгіня. У 1600 г. выйшла замуж за Януша Радзівіла, падчашага ВКЛ, якому пасля смерці Соф'і пры родах перайшло княства Слуцкае і Каўпильскае. Памерла ў Амеляві, была пахавана ў Слуцку, у Свята-Троіцкім манастыры.

#### Літаратура:

Беларуская энцыклапедыя ў 18 т. Т. 1. Мн., 1996; Грицевіч А.П. Древний город на Случи. Мн., 1985; Каламежскі - Саеед М. Партрэты і помнікі стараёнасці князёў Алелькавічаў у Слуцку. Інвентарызацыя Юзэфа Смалінскага з 1904 г. Варшава, 1996; Мысліцелі і асветнікі Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. Мн., 1995.

Падрыхтавала В.С. Відлога.

## Мястэчка Грэск у XVI—XVIII ст.

Да найбольш старажытных паселішчаў Слуцчыны адносіцца Грэск. Ужо ў часы ранняга жалезнага веку (VIII—VI ст. да н.э.—VIII ст. н.э.) тут існавала ўмацаваная паселішча — гарадзішча. Акрамя гэтага помніка ў ваколіцах Грэска раней знаходзілася і шмат курганоў.

Першыя пісьмовыя звесткі пра Грэск

адносяцца да пачатку XVI ст. У 1536 г. Грэск належала караблеве Боне і быў цэнтрам воласці ў Троцкім ваяводстве. Па загадзе Боны яе служэбнікі збиралі даніну з падданых і рабілі перапіс насельніцтва для будучага падаткаабкладання. Такія дзеянні выклікалі супраціўленне сялян Грэскай воласці, і яны ўзнялі бунт. «И они,

милостивая господарыня, жадною мерою прописатися не хотели и слуг моих перебили, а жаднога куса у волости писати не дали», — пісаў у лісце да Боны яе намеснік Іван Гарнастай. Мяркуючы па гэтым дакуменце, бунт узначальваў нейкі старац, якога Бона раіла Гарнастаю «взяты до казні».

У 2-й палове XVI ст. мäёntak у Грэску належала Марціну Валадковічу, потым слуцкім князям Алелькавічам, а з канца XVI ст. ён уваходзіць у склад радзівілаўскіх уладанняў. Найболыш ранні вядомы нам інвентар Грэска датуецца вераснем 1509 г. Паводле яго, панскі двор у Грэску меў невялікія памеры. На яго тэрыторыі знаходзіліся два жылыя дамы, тры невялікія свірны, піўніца (склеп), пякарня, кухня і стайні з адрынай. Сам Грэск у гэты час ужо быў мястэчкам. У ім налічваліся 34 рыначныя і 35 вулічных пляцаў. На рынку знаходзіліся царква і карчма. У мястэчку дзеянічаў млын. Жыхары займаліся у асноўным земляробствам. Большасць з іх мелі па валоцы зямлі (валока = 21,37 га). За валоданне зямлёй местачкоўцы павінны з кожнай валокі плаціць штогод па трох капы грошай (капа = 60 грошей). Сярод жыхароў Грэска было няманія рамеснікаў.

На працягу першай палавіны XVII ст. назіраецца паступовы рост паселішча. У 1654 г. тут налічвалася ўжо 95 двароў.

У мястэчку было ўжо шэсць вуліц — Міліцовая, Менская, Раковіч, Тарасовіч, Слуцкая, Крывая. Некаторыя з гэтых вуліц называліся па прозвішчах людзей, якія там жылі. Напрыклад, на Міліцовой жыло некалькі сем'яў з прозвішчамі Міліца, а на вуліцы Тарасовіч былі двары Тарасовічаў. Сярод насельніцтва Грэска было некалькі сем'яў радзівілаўскіх драгунаў і гайдкоў.

У XVIII ст. жыхары Грэска, як і раней, займаліся пераважна земляробствам. Аднак памеры іх зямельных надзелаў скараціліся да паўвалокі. З кожнай валокі местачкоўцы плацілі Радзівілам чыпши у 50 злотых. У большасці жыхароў было па два валы, а ў найбольш заможных — яшчэ і па аднаму — два кані. У 1721 г. на 69 двароў прыходзілася 105 валоў і 21 конь. У 1771 г. у мястэчку налічвалася 88 двароў. Усё большая колькасць местачкоўцаў займаеща рамёствамі.

Грэск быў тыповым беларускім мястэчкам. На працягу стагоддзяў ён захоўваў сваю старадаўнюю планіроўку і забудову.

#### Крыніцы:

1. Археографіческий сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси. Вильно, 1887. Т. 1. С. 41—42.

2. Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 694. Вол. 2. Спр. 1599, 1600, 1603, 1604; Ф. 673. Вол. 4. Спр. 1. Л. 365—369.

В.У.Шаблок.

## Набегі крымскіх татар на Случчыну

Стэпаўцаў (крымскіх татар) асабліва вабілі густа населенія і багатыя землі Случчыны. У XVI ст. Слуцкае княства займала землі, што ляжалі па верхній Случы і яе прытоках, а таксама па верхніх прытоках Арэсы. З поўдня да яго прымыкалі палескія балоты, а з поўначы — лясны абшар. На заходзе Слуцкае княства межавала з Клецкім. Слуцк быў важным транспартным вузлом: дарогі і тракты вялі ў бок Клецка, Нясвіжа, Менска, Барыска. На поўдні Слуцк быў звязаны сухапутнымі шляхамі з Петрыкавічамі (Петрыкаў) і Мазыром, далей гэты шлях пралягала на Кіеў.

Напады крымскіх татар адбываліся звычайна ў канцы лета — пачатку восені, калі паспіваў ураджай і людзі, у тым ліку і ваеннаслужылае саслоё — шляхта, былі заняты яго зборам. Існавала некалькі асноўных маршрутаў, па якіх крымскія та-

тары пранікалі на Случчыну і сумежныя з ёй землі. Адным з іх з'яўляўся так звани Чорны шлях, які пачынаўся паблізу самага Перакопа і далей цягнуўся паміж Дняпром і Бугам. Каля Белай Царквы ён дзяліўся на некалькі напрамкаў. Гэтыя шляхі-адгалінаванні вялі ўглыб Вялікага княства Літоўскага. Татары былі добра знаёмы з тапаграфіяй Палесся, ведалі сухапутныя шляхі, валодалі прыёмамі і сродкамі пераправы цераз ракі.

Крымскія татары неаднаразова выкарыстоўвалі броды каля Лоевай гары (Лоева). Ад Лоевай гары далейшы маршрут вяяўнічых атрадаў пралягалаў на Мазыр, Петрыкавічы, дзе існавала пераправа цераз Прыйпять, і далей на Слуцк. Летапісы і дакументы зафіксавалі выкарыстанне крымскімі гэтага маршруту ў 1505—1521 гг.

Першы напад татар на Случчыну адбыўся ўвесень 1502 г. Слуцкі князь Сямён

Міхайлівич Алелькавіч разам з падольським ваяводам Янам Бучацкім разбілі атрад крымцаў у колькасці 150 чалавек («Хроніка Літоўская і Жамойцкая» піша пра 1500 крымцаў) і адабралі ўвесе палон.

У наступным, 1503 г., татары двойчы наведвалі слуцкую зямлю. Асабліва небяспечным быў першы напад, які адбыўся ў канцы жніўня. Набег быў імклівы і неспадзянавы. Алелькавіч даведаўся пра набліжэнне татар, убачыўшы іх. Вось аб чым сведчыць «Хроніка Быхаўца»: «Князь жа Семён Міхайлівіч в тот час был в Слуцку и не ведаючи ні о чом, только возривши з города на место за реку Случ з церкви Святого Юр'я, и увидел татар скакучих на конях, и мужи и жены імаюча и станаючи...»

За адзін гэты дзень крымцы прайшли 25 міль (180 – 190 км) ад месца пераправы на Прыпяці. І вечарам таго ж дня апынуліся каля сцен Слуцка. Яны размясцілі кош<sup>1</sup> каля мястэчка Умаль і пастаянна рабавалі насельніцтва бліжэйшых паселішчаў. Становішча слуцкага князя было надзвычай складанае: у замку знаходзілася толькі невялікая колькасць ратнікаў. У гэтых умовах князь Алелькавіч прыняў рашэнне зачыпіцца са сваёй дружынай у замку, тым часам паслаўшы адначасова ганца ў Вільню за дапамогай. Крымцы не маглі авалодаць слуцкім замкам. Спустошы ўшы тэрыторию ад Слуцка да Ішкалдзі і спаліўшы Клецкі замак, з палоннымі і здабычай яны пакінулі Случчыну.

Затое другі напад абярнуўся для крымцаў буйным паражэннем. Каля стэпаўцы вярталіся назад, князь Сямён Алелькавіч, Альбрыхт Гаштаут і Юрый Неміровіч перахапілі іх ужо за Прыпяццю за мілю ад Давыд-Гарадка. У баі ў крымцаў быў адбіты ўвесе палон са здабычай.

У 1506 г. абаронцам Слуцкага замка прыйшлося вытрымачь самую працяглую за ўвесе час крымскіх нападаў аблогу і штурм. Два крымскія царэвічы, Біціс-Грэй<sup>2</sup> і Бурнаш, спрабавалі авалодаць слуцкім ўмацаваннямі. Абарону замка ўзначаліла ўдава князя Сямёна Міхайлівіча – княгиня Настасся. Татары рабілі падмёты, падпільвалі замковыя сцены, але ўсе было дарэмна. Абаронцы адбілі ўсе атакі насядаўшых ворагаў. Страціўшы надзею

захапіць Слуцкі замак, царэвічы знялі аблогу і рушылі далей на паўночны захад, у бок Наваградка, адкуль павярнулі назад, у Крым. У выніку крымскага набегу 1505 г. амаль уся Случчына была спустошана і разрабавана.

На наступны год, не залячыўшы яшчэ раны пасля папярэдняга нападу, Случчына зноў трапіла пад удар татар. Рухаючыся ў бок Клецка і Наваградка, крымскія загоны рабавалі ўсё тое, што траплялася на шляху. Не выключана, што ў 1506 г. татары спрабавалі чарговы раз авалодаць Слуцкам. Пасля катастрофы пад Клецкам слуцкі ратнікі перарэзлі крымцам шлях да адступлення. Асабліва вялікія страты стэпаўцы панеслі паблізу Капыля і на пераправе каля Петрыкавічаў. Рэшткі аца-лелых загонаў праследаваліся ажно да Оўруча і Жытоміра. Толькі невялікая іх частка здолела дабрацца да Крыма.

Нядзячай закончылася і спроба асабнага крымскага загона ў 1508 г. пранікнучы з Валыні пад Слуцк. Ротмістр Лукаш Мараўскі з пешым войскам разбіў і прагнёў іх.

Апошні набег крымцаў на землі Слуцкага княства адбыўся ў 1521 г. Пяцітысячнае татарскае войска, перарапрэвіўшыся цераз Дняпро каля Лоевай гары, спаліла Мазыр, а затым рушыла ўглыб беларускіх зямель. Былі разрабаваны аблашты паміж Пінскам і Слуцкам. Пасля гэтага нападу паўднёвая частка Случчыны ўйёляла сабой вялікое папялішча.

Абарона Случчыны ад крымскіх набегаў ляжала ў асноўным на мясцовых апалчэнцах. Згодна з попісам войска Вялікага княства Літоўскага 1528 г., харугва слуцкіх князёў налічвала 433 ратнікі. Безумоўна, у выніку буйной выправы крымцаў (у некалькі тысяч вершнікаў) яна адна не ўстане была аказаць належны адпор. І справа хутчэй была не ў колькаснай перавазе нападаўшых. Хуткасць, з якой крымскія татары рабілі свае напады, не давала магчымасці своечасова сабрацца для абаронцы краю ўсім слуцкім ратнікам. У гэтых умовах надзвычай узрасталі роля і значэнне Слуцкага замка. Замак даваў прытулак жыхарам Слуцка і навакольных сёлаў. Невялікі гарнізон меў на ўзбраенні нават

<sup>1</sup> Кош – ваенны лагер татар.

<sup>2</sup> У розных крыніцах сустракаюцца іншыя варыянты напісання імя.

гарматы, страліячы з якіх, случакі нанеслі адчувальны ўрон жывой сіле ворага ў час штурму ў 1505 г. У замку знаходзілася дастатковая для працяглай аблогі колькасць боепрыпасаў і харчоў. Што тычылася насельнікаў аддаленых ад Слуцка месцаў, то ім прыходзілася спадзявацца толькі на саміх сябе, свой спрыт і сілу. Перад пагрозай крымскага палону альбо смерці людзі хаваліся ў густых лясах ці непралазных балотах, куды не маглі дабрацца крымскія загоны.

Калі на Случчыну прыходзілі буйныя аддзелы татарскага войска, слуцкім апалчэнцам дапамагалі вайсковыя адзінкі Вялікага княства Літоўскага (тактыка ратнікаў ВКЛ заключалася ў пераследзе абняжараных палонам і здабычай ворагаў). У 1502 г. кароль польскі і вялікі князь літоўскі Аляксандр прысылаў на дапамогу Сямёну Алелькавічу войска падольскага ваяводы Яна Бучацкага. Дапамога накіроўвалася случакам і ў 1503 г., але, на жаль, прыбыла тады са значным спазненнем, калі першы напад крымцаў ужо закончыўся. Другі напад, у канцы таго ж года, дзякуючы сумесным намаганням ратнікаў Сямёна Міхайлавіча Алелькавіча, Альбрэхта Марцінавіча Гаштаўта і Юрыя Неміровіча, закончыўся паражэннем татар паблізу Давыд-Гарадка. У 1506 г. апалчэнцы слуцкай княгіні Настассі разам з наваградскімі, менскімі і гарадзенскімі ратнікамі ўдзельнічалі ў пераследзе крымскіх загонаў пасля Клецкай бітвы. У час вайны Маскоўскай дзяржавы з Вялікім княствам Літоўскім у Слуцку і паблізу яго размяшчалася рота наёмнікаў на чале з Лукашам Мараўскім, якая налічвала 230 пехацінцаў і 6 вершнікаў. У час бітвы з татарскімі загонамі па рацэ Случ у 1508 г. пехацінцы Л. Мараўскага, маючы дасканалае на той час узбраенне і даспехі, смела ўступілі ў бой з конніцай ворага, адкінулі яе і прымусілі ўцякаць. Тады ў пагоню за імі княгіні Настассія паслала конных ратнікаў са Слуцкага замка. У сваю чаргу слуцкая харугва неаднаразова прыходзіла на дапамогу ратнікам з іншых княстваў і ваяводстваў ВКЛ. Зімой 1527 г. слуцкі князь Юрый Сямёновіч Алелькавіч ўдзельнічаў разам з іншымі князямі і шляхтай Вялікага княства Літоўскага ў вялікай выправе супраць крымскіх татар, у выніку якой стэпаўцы былі разбіты каля Альшаніцы, пад Кіевам. Частку ўцякаўшых

коннікі ВКЛ патапілі ў балотах альбо знішчылі, іншых захапілі ў палон.

З 7 крымскіх нападаў непасрэдна на землі Слуцкага княства 4 закончыліся паражэннем для іх арганізатараў і ўдзельнікаў: у 1502 г., 1503 г., 1506 г. і 1508 г. Але ў 1503 г., 1505 г. і 1521 г. слуцкія ратнікі былі не ў стане абараніць свае землі. Як правіла, случакі дасягалі поспехаў у цесным узаемадзеянні з іншымі харугвамі Вялікага княства Літоўскага. За ўвесі час татарскіх набегаў Слуцкі замак так і застаўся для ворага непрыступным.

У.І.Канановіч.

\* \* \*

...Раніцай татарскі кош прачнуўся ад грукату літаўраў. Замітліся воі, заскалі езны, забегалі сотнікі, збираючы сваіх людзей у загоны. Вісклівыя галасы мулаў клікалі да малітвы.

У Слуцкім замку таксама прачнуўся. Загудзелі ў настыльм паветры званы замкавай царквы. Для тысячы вязняў, што трапілі ў татарскую няволю, трывожны гул званоў абудзіў трапяткую надзею на боскую літасць. Мо ўбачыць Бог іхнія пакуты і вызваліць з ардынскага палону.

Праз паўгадзіны татары пагрозлівымі шэрагамі выстраіліся перад замкам. У сонечных промнях зязлі даспехі вояў, зброя, конская вупраж, луналі на ветры хвастыя бунчукі. Цішыню парушала карканне груганоў, што лёталі над зямлёнай, іржанне коней ды трывожны звон клепалаў. У замкавай царкве служылі малебен за выратаванне Слуцка ад ворага. Хвіліну-другую цягнулася нядобрая, нібы перад навальніцай цішыня, маўчанне дзесяткаў тысяч людзей. Раптам па шэрагах татарскага войска, бы вецер на вершлінах у прыціхлым начым лесе, пранеслася лёгкае хваляванне. Ваяйніча завылі трубы. І не ў аднаго з абаронцаў замка халадок жаху прафесійны, не ў аднаго трывожна зайшлося сэрца. Але гэта не быў знак да штурму. Уздоўж татарскага войска скакаў на малочна-бялюткім жарабку царэвіч Біціс-Гірэй. Залатыя даспехі і шолам, наверсе якога развязвалася пышная сутана, зіхацелі на сонцы. Некалькі нецярплівых абаронцаў, не вытрымаўшы спакусы, скінуліся за лукі і куши, але адлегласць да татарскага войска стрэлы не адолелі і без карысці пададалі на зямлю. За царэвічам скакала світа, сярод якой вылучаўся не менш

багатым даспехамі царэвічаў брат Бурнос-Гірэй. Следам лавінай імчала адборная тысяча вершнікаў. Татары, убачыўши свайго вожа, радасна крычалі і махалі шаблямі.

— Уррах-а-а-а! Уррах-а-а-ах!

Царэвіч сядзеў на кані нерухома, поўны пагарды да ўсяго, што адбывалася вакол яго. Халодныя вочы з-пад шырокага пляската-га лба абыякава пазіралі на войска. Ніводны мускул не крануўся на царэвічавым твары, быццам не бачыў і не чуў царэвіч вар'ягтва сваіх вояў. І чым болей татары шалелі, тым болей іх ахоплівала сляпая патрэба крычаць і крычаць, нібы з крыкам яны пазбаўляліся баязлівасці перад смерцю, і да іх прыходзіла смеласць і мужнасць.

Штурм замка пачаўся абстрэлам з катапультаў. Упершыню за папярдня штурмы татары карысталіся імі. Раней крымчакі болей спадзяваліся на ўдачу. З пагрозлівым грукатам і ляскатам узмахнулі катапульты рычагамі, і ў паветры са страшэнным гудам замілгали, з добрую цялячую галаву, камяні. Частка камянёў так і не даляцела да замка, пападала ля высокага землянога вала, астатнія глуха забарарабанілі па дубовых гароднях. Другі раз татары зарадзілі катапульты меншымі камяннямі. Ударылі, заляскалі рычагі, і зноў паветра напоўнілася гудам. Каменны град загрукутаў па сценах. Татары спрытна хапалі з калчаноў хвастатыя стрэлы, клалі іх на лукі і, націгваючы ту-гу цеціву аж да самага вуха, рэзка адпускалі яе. Адна за другой сотні стрэлаў спявалі камусыці з абаронцаў замка развітальны спей з жыццём. Крыклівыя, узорэнояныя лавіны набліжаліся да гародніяў. Вісклівае, у тысячы глотак «а-а-а-а...» кацілася ў паветры. Нягледзячы на тое, што штурмуючых сустрэў рой стрэл, яны перабраліся цераз равы, ускарабкаліся на высокія валы і, прыставіўши да сцен драбіны, палезлі ўгору. Зверху на штурмуючых паляцелі камяні, бярвені, палілася гарачая смала, пасыпалася вапна, якая засыршвала вочы.

Два дзесяткі палонных пад наглядам варты штурхалі да брамы таран. Рыпелі вялікія, у чалавечы рост, драўляныя колы. Случакі адчайна абстрэльвалі таран з лукаў, кушаў і ручніц. Стрэлы і ядры забівалі і нявечылі палонных. На месца забітых вартаўнікі гналі новых нявольнікаў. І таран няўхільна падбіраўся да брамы.

З глухімі выбухамі, у слупах дыму,

плявалі ў варожыя рады смяротныя ядры (гарматы) хуфніцы. Ядры збівалі татарапу з ног, ламалі ім косці на крывавыя шматкі. Шмат штурмуючых ужо развіталіся з гэтым светам; іхнія цэлы пакрылі валы. Яшчэ болей бегла і паўзло ад замка паражаных, знявеченых, алечаных смалой. Хто сціскаў на багу рассечанае стрыкусай плячо, хто спрабаваў выдраць з цела стралу, хто поўз па зямлі, цягнучы за собой перабітых ногі, і кленчыў дапамогі, хто, скапіўшыся за твар, на якім чорнымі пухлінамі ўздымаліся апёкі, скакаў ад няспернага болю, хто круціўся па зямлі, каб збіць з сябе полымя. Аднак татары не адступалі. Зняважыўшы смерць, зачята лезлі на гародні.

Царэвіч Біціс-Гірэй не шкадаваў вояў. Смерць і вайна для яго былі такой жа натуральнай з'явай, як даждж восенню ці снег зімой. Не вялікія страты хвалявалі яго, а маруднасьць, з якой войска авалодвала замкам. Ужо катурову гадзіну без усякай карысці войска таўчэцца ля сцен. Царэвіч бачыў, як да брамы нарашчце падабраўся таран. Са сцен на яго кідалі камяні, дзежкі са смалою, паходні, пылаючы агнём галлэ. Мощныя дубовыя бярвені і сырый конскія скуры, якімі быў абышты таран, не паддаваліся агню. І тут ударылі хуфніцы. Некалькі ядраў прагудзела калі тарана, аднак два трапілі проста ў яго. Ад выбуху паляцелі ў розныя бакі шчэлы дрэва.

Біціс-Гірэй умёў валодаць сабой, але калі ўбачыў ахоплены агнём таран, царэвіч пачаў траціць вытрымку. Незадаволена хмурыў бровы, ноздры ягонага прыплюснутага носа расшырыліся і з усхліпам уцягвалі спякотнае паветра. Ледзьве стрымліваючы сябе, царэвіч адрыўствым голасам загадаў выступаць на штурм замка новым загонам. Дзесяткі апоўдні некалькі соцень татарапу нарашчце ўварваліся на замкавыя сцены. Царэвіч Біціс-Гірэй з палёгкай уздыхнінай здаецца, імгненне перамогі надышло. Слава табе, вялікі алах, што не мінуў свайгі міласцю. Нарашчце... Але праз паўгадзіны сечы яго воінаў са сцяны выбілі...

Толькі адвячоркам, калі поцемкі апускаліся на зямлю, татары, так і не авалодзілі замкам, сунялі штурм. Болей чым трох тысяч якіх забітых і паражаных — такімі былі іх страты. Седзячы ў сваім шатры, царэвіч Біціс-Гірэй ацэніў няўдачу. Ён не авалодаў замкам і на гэты раз.

*Друкунца па кн.: Чаронка В. Храм без бога. Минск, 1992. С. 20–23.*

## З Хронікі Быхаўца

### Як татары перакопскія зямлю Слуцкую звяявалі

Тою ж восеню (1502 г. — Рэд.) прыйшла вестка каралю Аляксандру, што татары, перайшоўшы раку Прыпяць, ваююць па воласцях, і кароль напісаў да князя Сямёна Міхайлавіча Слуцкага, і паслаў яму на дапамогу ваяводзіча падольскага Яна Бучацкага, а з ім дваран сваіх літоўскіх ды рускіх і радцаў нямала. Князь жа Сямён Слуцкі з панам ваяводзічам і з усімі вышэйназванымі дваранамі гналіся за татарамі і дагналі некаторых за Бабруйскам, за шэсць міляў ад горада, на рацэ Ужы. Было іх усяго пабітыя сотні, і, дагнаўшы, пабілі іх і назад вярнуліся.

...Тое ж восені месяца жніўня 30 дня нечакана прыйшоў сын цара перакопскага Мэндлі-Кірэя — султан Бітыс-Кірэй — з шасцю тысячамі татараў і найперш з'явіўся пад горадам Слуцкам. Князь Сямён Міхайлавіч тады быў у Слуцку і не ведаў ні пра што, толькі зірнуўшы з замка, з цэрквы святога Юр'я, на месца з ракою Случчу, убачыў, што татары, скучуя на конях, мужчын ды жанчын хапаюць і сцінаюць.

Пабачыўшы туго нягодную пагансскую навалу, князь Сямён Міхайлавіч з людзьмі, якія былі з ім у горадзе, вельмі здзівіліся такому нагламу і незаўважанаму іх прыходу: пераправіўшыся цераз Прыпяць, татары ў той жа дзень прайшлі да Слуцка дваццаць пяць міляў, частка з іх у той дзень, мінуўшы Слуцак і прыйшоўшы яшчэ пяць міляў, дасталіся да Капыля. Князь жа Сямён не мог вымысліць, што пачаць рабіць, бо людзей з ім на той час у горадзе было вельмі мала, усе былі па сёлах. Татары іх усіх адрезалі ад горада і ўсе табуны конскія пазабіrali, князь жа толькі з вельмі нешматліка сілаю ў горадзе затварыўся і паслаў да караля ў Вільню паведаць пра тое. А царэвіч Бітыс-Кірэй стаў кашом пад Слуцкам за ракою Умаль. Татары ж пайшлі ў загоны на землі навакольныя, і, ідуучы, звяявалі каля Клецка ды Нясвіжа і спалілі горад Клецак, і, не дайшоўшы да Новагародка шасці міляў, павярнулі ад Ішкандзі назад, шмат месцаў ды сёлаў папалілі, і невымоўнае кровапраліцце хрысціянам учынілі, з вялікім палонам і здабыткам сабраліся да Слуцка, і без усякае шкоды ўсе ў цэласці назад вярнуліся.

Кароль жа Аляксандр колькіх двараў сваіх паслаў да князя Сямёна ў Слуцак. З'явіўшыся ў Слуцак і даведаўшыся, што татары ў цэласці з зямлі Слуцкае выйшлі, каралёвы паслы вярнуліся ў Літву.

У год 7012 ад пачатку свету, ад Божага нараджэння 1503 прыходзілі тры тысячи татараў і, быўшы пад Слуцкам ды пад Новагародкам і многа зла ўчыніўшы, пайшлі назад іншаю дарогаю, праз Грычынскую балота, у бок Гарадка. А паны-рада Вялікага княства Літоўскага пра тое не ведалі, толькі гетман Станіслаў Пяtronovič, празваны Кішка, пан Ольбрехт Гаштольд ды пан Юры Неміровіч ведалі. Да іх прыехаў князь Сямён Міхайлавіч Слуцкі, і, злучыўшыся усе разам, падаліся за татарамі і, пераправіўшыся цераз Прыпяць, дагналі іх за Гарадком, за мілю ад месца, і стачылі з ім бой і з Божаю дапамogaю нашы пабілі татараў, палон увесь вызвалілі і са здабыткамі ды з вялікаю славаю назад вярнуліся.

### Пра новую навалу татарскую на Вялікае княства Літоўскае

У год 1506 (як сведчыць летапісец, а паводле Кромэр Мехавіта ды іншых мае быць год 1505) прыйшоў царэвіч перакопскі, сын Мэндлі-Кірэя, Махмет-Кірэй-султан з братамі сваімі — Бітыс-Кірэй-султанам ды Бурнаш-султанам — і з усімі сіламі татарскімі. І прыйшлі яны да Дняпра на Лоеву гару, і, там цераз Дняпро, пераправіўшыся, сам Махмет-Кірэй-султан рушыў пад замак Менск у сярэдзіну Літвы, а пад Слуцак паслаў двух братоў сваіх, Бітыс-Кірэй-султана ды Бурнаш-султана. І ў пятніцу, у святы дзень — на ўнебаўзняцце Панны Марыі тыя царэвічы прыйшлі пад Слуцак, у якім была княгіня Анастассія з дзіцяткам Юр'ем Сямёновічам, і так вакол Слуцка звяявалі ўсе аж да замка, ведаючы, што ў ім толькі княгіня была, і штурмавалі замак, падкопы робячы ды агонь пакладаючы. Але мужна бараніліся случакі, якіх абавязвала шлюбам і просьбаю княгіня Анастассія, каб адзінага дзедзіча свайго ад гвалту паганская цвёрда баранілі. Мноства татараў пад замкам палегла, бо шмат шляхты ды іншых князёў на той час у княгіні Анастассіі ў Слуцку служылі...

Полныя. 1993. № 12. С. 208—210.

## Паданне пра абарону Слуцка

У паданні адлюстраваны падзеі пачатку XVI ст., калі крымскія татары напалі на Слуцк і іх напад быў адбіты. У летапісе пра гэта гаворыща так: «И хотяху татаре взяти Случеск, и не могаша, биша бо их града крепко». «Паданне пра абарону Слуцка» было запісана вядомым беларускім пісьменнікам-случакам Язэпам Лявонавічам Дылам, якое пачуў ён ад сваёй бабкі Дамінікі ў Слуцку, казачніцы і захавальніцы народных песенных скарбаў, і перакладзена ім на сучасную беларускую мову.

А і было гэта, сталася ў нас, на Белай Русі!..  
Як паўсталі на ёй улада княжацкая.  
Павялася крыўда над людзьмі,  
што раней вольна жылі!

Стала княжацкая зямля  
Разам з лесам, разам з рэкамі, азёрамі...  
Так з карысці княжай на сялян  
І прыгон самы паўстаў!  
І хоце князьмі цэрквы богу будаваліся,  
Не было літасці княжай да аратых!..  
Угнявілі, відаць, людзі Спаса з Прачыстаю,  
І паслана была кара на зямлю нашую...  
На знішчэнні Кывая й Чарнігава  
Пачалося найсце татарскае на Слуцак наш...  
А вёў татараў на тутэйшую Русь  
Купец-здраднік туроўскі...  
Князь жа Андрэй Слуцкі  
Да цесці ў Мінск падаўся...  
І калі б дзяяніец-замак Слуцкі  
Не Мураш-майстар будаваў,

І калі б абарону яго  
Не ваявода Пуцята трymаў,  
Быць бы тады бядзе немінчай —  
Загінулі б слуцкія людзі!..  
Падступлі да сцен дзяцінца ворагі —  
Тучай шлюць татары стрэлы доўгія...  
А ў адказ ім насы з самастрэлаў  
Пасылаюць свае стрэлы жалезныя, калёныя,  
Што нясуць смерць пэўную ворагу...  
І хоць татараў ад сцен і адблі, —  
Удалося ім пралом у браме зрабіць.  
І хоць безліч татараў з таго палягло,  
А замест іх новыя перліся...  
Пачала тады слабнучь сіла слuchчан...  
Ды якраз у той час Настася, жонка лучніка,  
З дзіцем сваім на руках, з малым хлопчыкам,  
А за ёю і маткі іншыя з малымі дзецімі!  
Да абаронцаў падышлі-заявіліся,  
Імем дзяцей сваіх Наста з маткамі  
Перамагчы ворага заклікаць сталі...  
І цуд вялікі той час стаўся.  
Дух абаронцаў ён узніж' уздесяцёра,  
А татараў дух з таго заняпаў...  
І пагналі насы ворага лютага  
Аж да самага стану ix!  
А назаўтра, падпаліўши дамы горада,  
Адышлі татары ад Случеска,  
На заход далей пайшлі гвалтаўнікі...  
Так Настася, жонка лучніка,  
Родны горад уратавала ад ворага,  
За што і памяць пра яе паміж нас  
Засталася неўміруча!

## Жанчына-легенда

Дома княгіні, князёўны ў святліцах  
не чахлі —  
Дзейсныя, мудрыя, цвёрдыя,  
што камяні.  
Вось адкуль з'явіцца сімвал  
На фрэсцы, на кафлі —  
Вобраз жанчыны з мячом вярхом  
на кані.

Д. Бічэль-Загнетава.

Жыў у XVI ст. у Слуцку князь Сямён Алелькавіч. І была ў яго прыгажуня-жонка Анастасія. Яны кахалі адзін аднаго. Вера іх была аднолькавая — праваслаўная, мелі агульнага продка — Альгерда; абое ў дзяцінстве прыйшлі праз цяжкае выпрабаванне — сіроцтва. Князь Іван Мсціслаўскі, бацька Анастасіі, памёр у 1483 г. Дзяўчынцы тады было не больш за дзесяць гадоў. Прыйкладна ў такім жа ўзросце страціў

свойго бацьку Міхала Алелькавіча яе будучы муж Сямён. Але смерць гэта была больш жахлівай. Князь Міхал быў прысуджаны да пакарання смерцю за ўдзел у змове супраць вялікага князя літоўскага, караля польскага Казіміра IV. Паклаў ён сваю галаву на плаху. Цудам удалося адмаліць-адплакаць Міхалавай жонцы Ганніе Мсціслаўскай у Казіміра IV права на спадчыну сыну. Адшкадаваў кароль Сямёну Міхайлівічу Слуцк і Капыль, частку ўладання бацькі.

Да паўналецця сына ціха жыла княгіня-йудава, памяталі, што сям'я яе ў апале. Але надышоў час шукаць Сямёну нявесту. Знатных родаў на Белай Русі шмат. Ды трэба выбраць туую, адзіную, якая здолее зрабіць шчаслівым яе сына, якая ніколі не папракне бацькам-«здраднікам». Успом-

ніла княгіня, што ў ё яе ёсьць дзве юныя пляменніцы, дочки нябожчыка-князя Івана — Ульяна і Анастасія. Абранай Сямёна стала апошняя. Ніколі князь слуцкі не шкадаваў аб гэтым.

У 1492 г. у маладой пары нарадзіўся сын Юрый. Яго нараджэнне яшчэ больш прывязала мужа да жонкі.

Здавалася б, лёс прыгатаваў прыгожай Анастасіі ціхае сямейнае щасце. Ды, пэўна, і ўвайшло б яе імя ў гісторию толькі як імя адной з бязлікіх княжацкіх жонак, галоўнае прызначэнне якіх — працягваць род сваіх мужоў, калі б не варожая навала.

Гэта былі крымскія татары. Першая сутычка князя Сямёна Алелькавіча з імі адбылася летам 1502 г.

…Але гэта быў толькі пачатак. 30 жніўня гэтага ж года сын крымскага хана Баты-Гірэй прывёў шасціццае войска да Слуцка. Татары ўзялі горад, але замак, у які кінуліся ратавацца случчане, вытрымаў іх штурм. Татары папалі і разрабавалі наваколлі Слуцка, Капыля, Койданава, Клецка і Нясвіжа і з багатай здабычай вярнуліся ў Крым.

Ці не пасля гэтых падзеяў маладая слуцкая княгіня загадала збройніку выкаваць ёй кальчугу?

Зіма і вясна прайшли ў напружанай падрыхтоўцы. Інтуіцыя не падманула: новы татарскі набег адбыўся наступным летам. Ворагі палілі Нясвіж, Клецк і Наваградак. Асобныя атрады іх накіраваліся да Мінска і Лагойска. Раштоўна трохтысячны атрад з'явіўся пад Слуцкам. Тут усё было загадзя падрыхтавана для адпору. Праўда, князь Сямён быў у ад'ездзе. Яго месца заняла Анастасія. К. Тарасаў, аўтар кнігі «Памяць пра легенды», піша: «Слуцкая княгіня Анастасія, жонка Сямёна Міхайлавіча, сама ўзначальвала абарону горада і, надзеўшы даспехі, вывела полк супраць татараў у поле».

Бышцам былінная Настасся Мікулічна, яна адкінула ворагаў ад свайго горада. А за Прывіццю, каля Давыд-Гарадка, іх дагнаў падаспейшы князь Сямён і, як піша летапісец, «идеже погромиша их и полон отъяша».

Заваёунікі баяліся халадоў, таму набегі свае рабілі летам. Ці не таму палюбіла Анастасія зіму? У гэты час ёй ніхто не перашкаджаў какаць мужа, выхоўваць сына. У адзін са спакойных месяцаў свай-

го жыцця слуцкая княгіня нарадзіла другое дзіця, якому далі ваяёнічае імя Аляксандра.

У сярэдзіне жніўня 1505 г. стары знаёмы Баты-Гірэй зноў наведаўся «ў госці» да случан. М. Ткачоў у кнізе «Замкі і людзі» так апісвае гэтыя падзеі: «…Жыхары, атрымаўшы звесткі пра паход татар, добра падрыхтаваліся да абароны. Яны адблізілі некалькі штурмаў. Татары рабілі падкопы, спрабавалі ўзарваць умацаванні і падпаліць горад, але жыхары мужна абараняліся. Як адзначалася ў Іпацьеўскім летапісе, «и хотяху татаре взяти Случеск и не могоша, биша бо их из града крепко».

Баты-Гірэй вымушаны быў зняць асаду. Нарабаваўшыся, татары вярнуліся ў Крым. На гэты раз яны пакінулі пасля сябе не толькі разбураныя гарады і вёскі, але і страшную хваробу. На землях Белай Русі ўспыхнула эпідэмія, якая забрала шмат людзей. Захварэў і князь Сямён. Не дапамаглі ні малені, ні знахарскае майстэрства. Анастасія аўдавела. Усе справы Слуцкага княства ляглі на яе плечы, бо сын, спадчыннік Алелькавічаў, быў зусім дзіцем. Будучы яшчэ ў жалобе, княгіні давялося адбіваць чарговы напад татар у ліпені 1506 г. На гэты раз Баты-Гірэй прыйшоў не адзін, а з братам, перакопскім царавічам Бурнашом. Двасццаціццае войска татар неаднаразова хадзіла на штурм, «подметы чинечи и огонь подкладаючи». Са сцен асаджанага Слуцка ўдава князя Сямёна, адзетая ў даспехі, кіравала абаронай. І зноў татары адышлі ні з чым.

Мужнасць і адвага слуцкай княгіні ўразілі яе сучаснікаў. А князь Глінскі нават захапіўся ёю. Звязаць жыццё з яшчэ даволі маладой, прыгожай жанчынай, якая б падзяліла з ім яго славу, было даволі прыцягальна для не маючага жонкі князя Міхала. Да таго ж уладалюбівага Глінскага п'яніла думка пра тое, што ў выпадку згоды абышырныя землі Слуцкага княства пяройдуць яму ва ўладанне. Са слуцкай крэпасцю ў Глінскага былі звязаны і іншыя планы: яму патрэбна была такая цвярдзіння, каб выкарыстаць яе ў абарончых мэтах падчас мяцяжу, які ён рыхтаваў супраць Жыгімента I Старога. У 1508 г., будучы «праездам» у Слуцку, Міхал Глінскі, ужо мяцежнік, пасватаўся. Але яму адмовілі. Чым не задавальняла слуцкую княгіню яго кандыдатура — невядома.

Даследчыкі выказваюць розныя меркаванні. Магчыма, Анастасія жадала захаваць вернасць мужу. Яе мог непакоіць і лёс сына, які страчваў усе правы на княства, калі б у яго з'явіўся малодшы брат ад айчыма. Верагодна і тое, што княгіню бянтэжыла паходжанне жаніха. Глінскі быў нашчадкам хана Мамая, сын якога — Мансур пасля паражэння на Куліковым полі ўцёк у Літву. Анастасія магла інстынктывна адчуваць непрыязь да татар, нават беларускіх. Можа, адмова была выкліканыя згодай з дзеяннямі мяцежніка. Але хутчай за ёсё Глінскі праста не падабаўся ёй як мужчына. Выходзіць жа замуж без кахрання княгінія не жадала.

Як бы там ні было, але Глінскі адчуў сябе абражаным. Ён вырашыў адпомесціць і ўзяць Слуцк сілаю. Двойчы войска князя Міхала падыходзіла да Слуцка, брала горад, штурмавала замак, спрабавала запаліць умацаванні. Але без поспеху. Непрыступная для татар крэпасць не здалася і на міласць іх пераможца. Летапісы пра гэта распавядаютъ так: «В сие лето Глинский некто в Литве много зла починил... и Слуцк хоте взяти под Анастасиою княгинею Симеоновою, но не може, только волость ея якоже Татаре поплени и Копыль, и Туров доста и Мозыр».

У гэтым жа 1508 г. недалёка ад Слуцка войска княгіні разбіла яшчэ адзін невялічкі атрад татар.

## Святое далёкай зоркі

...У Мінскім Свята-Духавым кафедральным саборы, справа ад алтара, стаіць свінцовая труна. На труне выбіты словы з Евангелля: «Шчасныя тыя, што плачуць, бо яны сучешаща». Тут пакояцца астанкі маладой і прыгожай жанчыны. У праваслаўных святыцы яе імя было занесена як імя святой. У гісторыю ж яна ўвайшла як апошняя прадстаўніца некалі магутнага магнацкага роду Алелькавічаў. Паданні захавалі для нас чароўны вобраз юнай красуні, што марыла пра ціхае жаночае шчасце і памерла, не зведаўшы яго ў поўнай меры.

Соф'я Слуцкая... Імя знаёмае і незнаёмае адначасова. Жанчына, лёс якой узрушшае... Цікава, ці жадала калісьці сама Соф'я такой славы? Ці імкнулася да яе? Пэўна, не.

Час ішоў. Непрыметна стаў дарослым сын Анастасіі Юрый. І яна перадала яму кіраванне княствам. Але харектар у сына быў неспакойны. Маладая гарачая кроў клікала ў бітву. Ужо само слова «татары» дзеянічала на юнака, як чырвоны колер на быка. У 1511 г. Юрый б'е іх пад Кіевам, у 1514 г. — пад Оршай. Маючы ў душы трывогу за сына, княгіня Анастасія спрабавала ўтаймаваць яго, прывязаць да дома жаніцьбаю. Нязвестай стала князёўна Алеяна Радзівіл. Але нават гэта не дапамагло. У часы доўгіх сынавых адлучак маці зноў прымала на сябе ролю слуцкай гаспадыні.

У 1521 г. татары ў апошні раз паспрабавалі авалодаць Слуцкам. Але развеяньці міф пра яго непераможнасць ім так і не ўдалося. Гэта здарылася за чатыры гады да смерці княгіні Анастасіі.

Яна паспела яшчэ ўладкаваць лёс дачкі, выдала яе замуж за высакароднага князя, гетмана Канстанціна Астрожскага, удаўца, які ўрачыста абяцаў берагчы і любіць свою маладую жонку. Гэта была бліскучая партыя для Аляксандры Сямёнаўны. Маці адчула, што выканала ў гэтым жыцці ёсё, што павінна была.

Яна адышла ў нябыт ціха і лагодна, як маюць шчасце памерці толькі людзі з чыстым сумленнем. Гэта быў 1524 г.

*Друкуюцца са скарачэннямі па кн.: М а с л я н і -  
чы н а I.А., Б а г а д з я ж М.К. Слава і н я с л а ѹ е .  
Мн., 1995. С. 142—147.*

Маленькая дзяўчынка, дачка князя Юрый Алелькавіча і прыгажуні Кацярыны Кішка, нарадзілася ў маі 1585 г. Вясновы Слуцк сустрэў гэтую падзею царкоўным звонам і птушынымі спевамі. Здавалася, сама прырода дае добры знак новонароджанай. Хто мог думаць у той дзень пра бяду? Тым не менш яна здарылася вельмі хутка. У наступным годзе адзін за адным адышлі ў нябыт маладыя бацькі Соф'і. Шлюбу Юрый і Кацярыны не споўнілася і года.

Па тых часах Слуцкае княства і нават сам горад Слуцк быў падзелены на тры тэрыторыяльныя больш-менш роўныя часткі. У кожнай з іх уладарыў свой князь. Яны не сварыліся паміж сабой, яны даводзіліся адзін аднаму братамі. Гэтак перад смерцю распараадзіўся спадчынай іх



Соф'я Слуцкая.

бацька. Ён не хацеў адзяляць нікога з сыноў. Пасля смерці Юрый Алелькавіча Соф'я адразу ж стала спадчынніцай трэцяй часткі родавага багацця. Але на працягу літаральна некалькіх гадоў паміраюць і дзядзькі Соф'і — Аляксандр і Ян-Сымон. Дзяцей у іх не было. І таму Соф'я ператвараецца ў самую багатую нявесту Вялікага княства Літоўскага. Праўда, нявесце ўсяго толькі шэсць гадоў. Але гэта не страшна. Хутка ў бок слуцкай спадчынніцы, дакладней, у бок яе багаццяў, пачынаюць накіроўвацца прагнены позіркі рыцараў Вялікага княства Літоўскага. Яны марылі «прыбраць да рук» слуцкія скарбы, распараўжацца імі. Але да паўналецця Соф'і абавязак яе апекуна ўзяў на сябе Юрый Хадкевіч. Ён адвёз дзяўчынку ў Вільню, сам жа ад яе імя пачаў кіраваць Слуцкім княствам. Пагаворвалі, што пад час свайго апякунства Юрый Хадкевіч паклаў сабе ў кішэню нямалу грошай са спадчыны няшчаснай сіроткі. Калі гэты чалавек памёр, шэфства над дзяўчынкай узяў яго брат Іеранім, які таксама не пазбягаў нажывы.

А як жа жылося маленькай Соф'і ў Хадкевічаў? Князёуна не мела да свайго апекуна ніякіх прэтэнзій наконт задавальнення матэрыяльных патрэб. Яна была апранута і сыта накормлена, абы здароўі клапаціліся лепшыя лекары княства, ёй нанялі лепшых настаўнікаў. Але побач з дзяўчынкай не знаходзілася нікога, хто б мог сагрэць сваёй любоўю сэрца сіроткі. Яна была пазбаўлена шчасця і шчырага, сапраўднага сяброўства. Хадкевічам было абыяканва ўсё, што датычылася яе пачуццяў.

Магчыма, яшчэ тады Соф'я пачынулася ўсёй душой да Бога, адзінага, які не адштурхнуў яе. Убачыўшы набожнасць

дзяўчынкі, праваслаўныя святары зрабілі ўсё, каб развіць яе рэлігійныя пачуцці. Гэта давала пэўныя гарантыві ўсяму праваслаўнаму насельніцтву Случчыны, якое з усіх сіл супраціўлялася ўвядзенню на землях княстваў уніі.

Непрыкметна ляцелі гады. Соф'я падрастала і расцвітала непаўторнай, дзіўнай прыгажосцю. Цяпер ужо не толькі Слуцк, які, па ўспамінах сучасніка, маскоўскага дыпламата Карабейніка, быў «города Менска большы и лутчы», а і Соф'іна краса становілася для Хадкевічаў выгадным таварам. «Пакуніка» на яго апякун князёуны знайшоў самага вернага — князя Януша Радзівіла. Яго бацьку ён лічыў сваім лепшым сябрам. Жаніх быў маладым (дзевяцінаццаць гадоў), выдатнага паходжання, прыемнай зневіннасці. Свой клопат аб сіраце Іеранім паясьоль выстаўляў напаказ.

Князёуна пачала з нецярпеннем чакаць вяселля, якое павінна было адбыцца, як толькі яна стане паўнолетнай. Становішча нявесты ўсё больш падабаецца ёй, бо Януш, зачараўаны прыгажосцю юнай Алелькавіч, становіцца частым гостем у палацы Хадкевічаў. Яго галантныя заляцанні амаль зусім знішчаюць у душы Соф'і не прыемны асадак, выкліканы нярыцарскімі паводзінамі Хадкевіча перад заручынамі.

Але пакуль надышоў тэрмін вяселля, Іеранім пасварыўся з сябрам. Аб'ектам канфлікту стаў нейкі маёнтак, які Хадкевічу вельмі не хацелася ўключаць у спіс нерухомасці, што перадавалася нявесце ў якасці пасагу. Закончылася ж справа тым, што Хадкевіч рашыўся скасаваць заручыны. І зноў думкі Соф'і наконт яе ўласнага лёсу Іераніма не цікавілі.

Аднак Радзівілы былі зусім не тымі людзьмі, з якімі можна было бы так абысціся. Яны рашучча заяўлі, што не жадаюць адмаўляцца ад багатай і прыгожай нявесты, і падалі ў суд на Хадкевічаў. Рашэнне суда было на карысць Радзівілаў: Іераніма асудзілі да выплаты велізарнай няўстойкі, а ў выпадку адмовы — да пазбаўлення праўоў і выгнання.

Гэта вельмі ўдарыла па гонары апекуна Соф'і. Вярнуўшыся ў свой палац пасля таго, як рашэнне суда было абвешчана, Іеранім Хадкевіч загадаў сваім людзям «спусціць з лесвіцы» Януша Радзівіла, які ў гэты час з'явіўся да Соф'і, каб даведац-

ца, як яна ставіцца да выбрыкаў апекуна. Наказ Хадкевіча быў выкананы слугамі літаральна. Пасля такой абразы Радзівілы пачалі збіраць войска, каб сілаю захапіць Соф'ю. На заклік бацькі Януша, віленскага ваяводы і літоўскага гетмана Крыштафа Радзівіла Перуна, адгукнуліся троны Канстанціна Астрожскага, смаленскага ваявода Абрамовіч і шмат шляхціцаў. Сабралася шасцітысячнае войска.

Хадкевіч рыхтаваўся да абароны. Яму ўдалося сабраць 1600 вершнікаў і 600 пехаціцаў. З такім войском яго ўжо не палохала перспектыва ўзброенай сустэречы з Радзівіламі. Бо віленская жытло Іераніма можна было пры неабходнасці з поспехам выкарыстаць ў якасці крэпасці. Адбіцца ад ворагаў насељнікам палаца дапамаглі б таксама і гарматы. Іх было ў Іераніма ажно дваццаць чатыры. Віленцы ў тых дні жылі як на парахавой бочцы. Усё Вялікае княства Літоўскае з нецярпеннем чакала, чым жа закончанца гэтая падзея. Кароль сур'ёзна занепакоіўся. Да ўдзельнікаў віленскай драмы былі накіраваны яго паслы. Кароль заклікаў ваяёнічных магнатаў да міру, але голас цвярозага розуму быў не пачуты.

Перад пагрозай унутранай вайны ў дзяржаве здолелі знайсці агульную мову нават дзеячы розных рэлігійных канфесій, якія варагавалі. Так, напярэдадні падзеі уніяцкі мітрапаліт Іпацій Пацей піша ліст настаяцелю Слуцкага праваслаўнага манастыра Ісаю Сабалеўскому. У лісце гэтым ён заклікае слуцкае духавенства шчыра маліцца за мірнае вырашэнне Віленскай справы і нават прапануе сумесны трохдзённы пост.

Калі ўсё было падрыхтавана да бітвы, здарылася нешта дзіўнае. Вопытны палкаводзе Радзівіл Пярун раптоўна скамандаваў адступленне, так і не пачаўшы ваенных дзеянняў.

Гісторыкі згодны бачыць тут воінскую мудрасць. Радзівіл быццам бы адчуў, што пры такім раскладзе сіл перамога будзе не на яго баку. Ён улічыў таксама і тое, што яму будзе даволі цяжка развярнуць сваё войска на вузкіх вуліцах Вільні і, відаць, тагу не захацеў дарэмна губіць цвет рыцарства Беларусі.

Людзі веруючыя трактуюць падзеі інакш. Юнай князёўне Соф'і, чыстай і добраі дзяўчыне, здавалася брыдкай нават

сама думка пра тое, што з-за яе адбудзецца кровапраліцце. Яна зварнулася да Бога са шчырым маленнем і прасіла ва ўсявішняга альбо абразуміць тых, хто імкнецца з-за яе пасагу да забойстваў, альбо паслаць ёй смерць. Бог пачуў гэта маление, і войскі Радзівілаў пакінулі Вільню. Мала таго, Іеранім Хадкевіч і Радзівіл Пярун здолелі, урэшце рэшт, дамовіцца паміж сабою. Па гэтай дамоўленасці Соф'я становіцца жонкай Януша, а Радзівілы абяцалі не прад'ўляць прэтэнзій гэтаму сямейству наконт грошей Соф'і, прысвоеных яе апекунамі раней. Каму дастаўся маёнтак, з-за якога і разгарнуўся канфлікт, — невядома.

Так у пагожы каstryчніцкі дзень 1600 г. апошняя прадстаўніца роду Алелькавічаў уручыла свой лёс маладому рышару з роду Радзівілаў.

Дарэчы, перад шлюбам яна таксама здолела выставіць жаніху пэўныя ўмовы. Соф'я пажадала, каб яе дзеці, калі Бог дасць іх, былі хрышчаны ў праваслаўе. Дзяўчына вельмі талкова растлумачыла сваё патрабаванне. Род Алелькавічаў заўсёды быў аплотам праваслаўнай веры на Беларусі. Пакуль жывы хаця б адзін прадстаўнік роду, яго духоўная спадчына павінна захоўвацца. Слава Алелькавічаў, якія не здрадзілі аднойчы абраней веры, павінна перайсці пасля Соф'і яе дзецям. Януш Радзівіл згадзіўся на такія ўмовы.

...Як жа склалася сямейнае жыццё Януша і Соф'і?... Адразу пасля шлюбу мала́ды муж накіраваўся на шведскую, а пазней — на маскоўскую вайны. Такім быў яго рыцарскі доўг перад каралём і радзімай. Доблесці, праяўленай Янушам Радзівілам на ваенай ніве, прысвежана паэма яго сучасніка, лацінамоўнага беларускага пэта Саламона Рысінскага «Кірмпенстум».

...А што ж Соф'я? Соф'я даводзіцца падоўгу заставацца адной. Княгіня прысвячае ўсю сябе дабрачыннай дзейнасці. Здаецца, ёй дастаўляе асабістую радасць раздаваць гроши бедным, дапамагаць хворым, апекаваць ганімых адзінаверцаў. Яна шмат ахвяруе на праваслаўныя манастыры і храмы, матэрыяльна падтрымлівае царкоўныя брацтвы, пачынае будаўніцтва некалькіх бальніц для бедных, робіць паломніцтвы па святых мясцінах. Слуцкія цэркви атрымліваюць ад Соф'і некалькі шыкоўных залатых рыз. Іх княгіня вышывае ўласнымі рукамі.

У сваіх маленнях Соф'я просіць Бога хутчэй закончыць вайну, у якой вымушаны прымасць удзел і яе муж. І каб вярнуліся ўсе воіны да сем'яў. Яна бачыць вакол сябе ганенне на праваслаўных беларусаў. Бачыць, як гвалтоўна людзей адной з ёй веры робяць уніятамі. Як у былых храмах незалежнай беларускай царквы пачынаюць весці службу па новай модзе і гэтым пазбаўляюць храмы душы. Соф'я становіцца страшна ад адной толькі думкі, што такі гвалт могуць учыніць і над яе Случчынай.

І кволая маладая жанчына вырашае абараніць да апошняга тых, хто даверу́ўся ёй. Не, яна не стала бязвольнай лялькай у руках палітыкаў ад духовенства. Яна асэнсавана выбрала свой шлях.

У адзін з кароткачасовых прыездоў мужа Соф'я шчыра дзеліцца з ім сваім болем. Словы яе выклікалі здэйлечение. Аказваецца, Януш зусім нічога не ведае пра духоўныя запатрабаванні сваёй жонкі. Яму ўяўляеца там, на полі бою, што ў родавым палацы яго чакае сціплая, ціхая істота.

Але Соф'я — асона, сапраўдны палітык і гатовы дыпламат! Януш пачынае ганарыцца сваёй жонкай. Ён абяцае Соф'і зрабіць усё, каб дабіцца каралеўскага разшэння аб забароне гвалтоўнага далучэння слуцкіх праваслаўных да уніі.

Януш Радзівіл быў рыцарам, слова якога не разыходзіліся са справамі. І хутка Соф'я атрымала каралеўскую грамату, юрыдычны документ, які абараняў правы яе адзінаверцаў.

Ці не з гэтых часін яна адчула ўсю паўнату свайго кахання да Януша? Ці не ў час

## Да Слуцка

Родны мой горад, ты  
слáуны са слáуных  
У небе паўночным.  
Ты Радзівілаў князéў  
дýядэма,  
Ты гонар i ix  
прыгажосць.  
Слуцк, ты багаты  
на золата і ўраджай.  
Для гарадоў жа  
суседніх —  
Сапернік адзіні ты ёсць.  
Сад ураджайны,  
карміцель багоў  
дабрачынны,

гэтага духоўнага адзінства Соф'і і яе мужа маладая княгіня адзначыла для сябе, што няма на зямлі большага шчасця?

Неўзабаве да першай радасці далучылася другая: Соф'я адчула, што хутка стане маці. З якім спадзяваннем насіла яна пад сэрцам гэтае дзіця кахання! З нецярпеннем чакаў з'яўлення яго і Януш. Але не было дадзена лёсам здзейсніцца гэтым спадзяванням. 19 сакавіка 1612 года княгіня памерла, нарадзіўшы нежывое дзіця.

Уесь Слуцк аплакваў добрую сваю гаспадыню, князь быў няўцешным.

Апошнюю з роду Алелькавічаў пахавалі ў Слуцкім Свята-Троіцкім манастыры. Хутка сярод гараджан папаўзлі чуткі пра дзівосі, якія быццам бы адбываюцца ля труны Соф'і. Няшчасная нябожчыца, якая і сама пры жыцці была хваравітай, пасля смерці стала пазбаўляць ад хваробаў іншых жанчын. Цуду ахвотна паверылі, бо памяталі, як слабой Соф'і ўдалося зрабіць для Слуцка тое, што не кожнаму мужчуны не было пад сілу. Але кананізавалі слуцкую княгіню значна пазней, пасля Вялікай Айчыннай вайны. Гэты акт быў сімвалічным, бо ім царква прызнала заслугі перад Богам усяго роду Алелькавічаў, які на працягу стагоддзяў, па сутнасці, быў сям'ёй рыцараў праваслаўя. Апошнім з рыцараў гэтых была кволая жанчына. Яна адышла ў нябыт, завяршаючы справу, пачатую яе продкамі. Апошняя зорка ў сузор'і Алелькавічаў згасла, але так, што святое яе назаўсёды засталося ў чалавечай памяці.

Друкунца па кн.: *М а с л я н і ц ы н а I. A., Б а г а - д з я ж М. К. Слава і пясня. Мн., 1995. С. 173—180.*

Правадыроў пералічым  
тваіх,  
Святы абавязак кіруе  
тваімі сценамі...  
Слуцк, пераўыйдзеш  
сябе прыгажосцю  
Сваіх перамог.

Аляксандр Бянецкі,  
вучань Слуцкай гімназіі.  
Слуцк. 1625 г.

(Верш быў напісаны на лацінскай мове)  
Фонды Слуцкага краязнаўчага музея.

## Документы сведчаць

### ГРАМАТА КНЯЗЯ МІХАІЛА АЛЯКСАНДРАВІЧА БАЯРЫНУ ВАСІЛЬЮ ЦАРУ НА ПРАВА КУПЛІ МАЁНТКА ДЛЯ ПЕРАДАЧЫ Ў ДАР МАНАСТЫРУ СВ. ТРОЙЦЫ ў СЛУЦКУ

20 сакавіка 1445 г.

Мы, кн. Михайло Олександрович, произволили есмо боярину нашему пану Василью Царю купити дворец Ивашка Гридковича на Локней, его купленину, и, купив тот дворец, придиат святей троицы у Слуцку; а на то есмо дали десь наш лист с нашою печатью, вечно и непорухомо.

Дан у Копыли марта в 20 день.

*Белоруссия в эпоху феодализма. Мин., 1959. Т. 1. С. 124.*

### КОПІЯ ВЫПІСІ АБ ПАДЗЕЛЕ 6 ЛІПЕНЯ 1528 г. ПАМІЖ БРАТАМІ ЮРЫЕМ, ЯНАМ-СЫМОНАМ (СЯМЁНАМ) І АЛЯКСАНДРАМ АЛЕЛЬКАМІ

Раздел совершен между братьями с согласия матери их Екатерины Тенчинской.

Юрий получил: верхний и нижний замок Слуцк и Старое Место; дворы: Ивань, Еловский, Погост, Метявичи, Вына, Зауниччи, Прусы, Целевичи, Беличи, Красный; волость Березницкую с Монастырем Морочским и им. в Городенском повете — Весна.

Ян-Сымон: — в Слуцке за рекой «Новое место» с двором при городе — «Новый Двор», двор Омговичи, волость Сковышинскую, Волотынскую и замок Копыль с местом и волостью; дворы: Тимковичи, Савичи, Скиепово, дворец Усово; Томицковичи, место Семеново, из имений Глушково и Дорошково и местечка Дороги получает половину.

В Гродненском повете — Личково.

Александр: в Слуцке получает «Остров» с замковыми селами: Шостаки, Брановичи и двор Басловцы и фольварок Гроздово. Дворы: Старица и Свидынский, Быстрицу, Белевичи, Корупатвинский с местечком Себежевским: дворец Душова, Велешино, Еремичи: местечко Дубайское и Язиль и вторую половину имений: Глушкова и Дорошкова и двор Глуск. В Мозырском повете — волость и замок Петриково, двор Колно с местечком Ленином; волости: Добро-Деревскую и Юденовскую. В Ошмянском — Волко-лату. В Минском повете — Семеновичи.

Так как Слуцкий монастырь по воле покойного их отца должен был оставаться в общем подаваньи всех трех братьев, то после смерти теперешнего архимандрита наследники втроем подадут монастырь новому архимандриту закона греческого, и так должно продолжаться вечно.

За монастырем остаются все угодия, данные ему предшественниками — Олельками.

Также за римско-католическим костелом в Слуцке оставлены все привилегии и побавят его плебанам впредь будут князья все вместе.

Право подаванья монастыря св. Илии и соборной замковой церкви принадлежит Юрию, но все привилегии, обременяющие в их пользу части других братьев, остаются в силе по старому.

На Киево-Печерский монастырь будет отчисляться с Слуцкага мыта по 50 к. грошай лит. ежегодно, т. е. по 16 к. 40 грошей с доли каждого брата.

А когда аренда мыта, находящаяся теперь у евреев, кончится, то ее отдадут мещанам Слуцким, при чем оговорено, что в случае общественных бедствий арендаторам мыта — мещанам, будет сделана уступка.

Касательно шпитала в «Острове» сделан следующий договор: Юрий будет платить ежегодно на содержание его 50 к. грошей, Семен и Александр будут в натуре давать определенное количество ржи, крупы и проч. Старшага в шпиталь будут назначать князя по взаимному соглашению.

Три мельницы в Слуцке поделены между тремя братьями с подробными оговорками, как каждый из них должен пользоваться водой, балластом и правом рыбной ловли, чтобы не причинять друг другу вреда.

Пристань с местечком на Немане — «Пясочное» остается в общем владении трех братьев.

В конце в извлечении приведен инвентарь Слуцкий, в котором упоминается, где какие

службы находились, так в селах: Пасека, Осовец, Пласток, Тябусы были плебанский службы; в Пуховичах, Редковичах, Шипелевичах, Яминском, Вехниковичах Трайчанского монастыря: в Терушкове — Ильинского: в Мелешкове — Морочанского монастыря.

*Минская старина (Трайчанский архив). 1913. Вып. 4. Т. XXIV. С. 4—5.*

**ПІСЬМО КАРАЛЯ СТАФАНА БАТОРЫЯ КНЯЗЮ ЮРЫЮ СЛУЦКАМУ  
АБ ПЕРАДАЧЫ БАБРУЙСКАГА ПРЫКАМОРКА МИНСКАЙ МЫТНай  
КАМОРЫ ў РАСПАРАДЖЭННЕ ЗЕМСКАГА ПАДСКАРБІЯ  
ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА ЛАЎРЫНА ВОЙНЫ**

14 красавіка 1577 г.

Стэфан... [Т] кн. Юрю Юрьевичу Олелковича Слуцкому, што перво сего в року, прошлом 1576, будучы есмо у Кнышине а обмышлеваючи пилные потребы Речи Посполитое, панства нашего Вел. кн. Лит., жебы ся завжы слушне отправовати могли з зданнем и на-мовами некоторых панов — рад наших того ж панства Вел. кн. Лит., на он час при нас, г[оспо]д[а]ры будучых, мыто новое от товаров людей купецких, через короля е. м. славное памети Жигимонта-Августа, продка нашого, постановленое, ку скутку прыводячы, в оном панстве нашем Вел. кн. Лит. от людей купецких брати есмо рассказали, и то з одного з мытом з старым звыклым подскарбему земскому Вел. кн. Лит., писару нашему, старосте пиньско-му, державцы олітскому и квасовскому, пану Лаврыну Войне в справу е. м. дали и пору-чили, где ж водле воли и постановенья нашего, г[оспо]д[а]рскаго, тое мыто новое и ста-ре вжо на іных всіх коморах мытных через спраўец пана подскарбего земскаго порадком своим отправується. Толькі маєм того ведомость, іх врадник твоей м[и]л[ос]ти бобрый-скій воли и постановенью нашему г[оспо]д[а]рскому спротивене чынечы, у Бобруйску пры коморку, мытнога, который там здавна до коморы меньское ест постановлен, справцам пана подскарбего земскаго ешо и до сих мест не поступуєт и того мыта нового, так же и старого от людей купецких выбирайти там не допускаеть, а к тому дей справу мытную собе свовоіне прывлащаючи, купцов сам отправует; зачым ся не толькі скарубу нашого вели-кага дееть, ам и потребы жилные речы посполитое, которые ся с приходу того мыта нового отправовати постановили, в затрудненіе и омешканье немалое прыходять. Што мы, уважаючи такового спротивеня, врадников твое м[и]л[ос]ти, которые ся в той справе над вомо и расказанье наше г[оспо]д[а]рскую показають, з ласкою нашою г[оспе]д[а]рскою прый-мовати не можем и не хочеты больше шкоды скарубу нашего терпети, напоминаем и прика-зуем; аж бы твоё м[и]л[ос]ть через то тому, што ся от нас, г[оспо]д[а]ра, с порадаю и намо-вами панов-рад наших их м[и]л[ос]ты с потребы Речы Посполитое постановило: спроти-веня никотого не чынечы, у Бобруйску прыкоморок мытный, до коморы меньское нале-жачый, справцам пана подскарбечно земскаго поступили и мыта наши новое и старое там от вшеляких товаров людей купецких подлуг уставы наше выбирайти и всякое в том шкоды скарубу нашого постерегати, а людям купецких, которые бы не оповедавшися на коморах мытных и не заплативши от товаров своих мыт наших, без мыт не упором либо потаемне проеждаючи, справцам пана подскарбечно земскаго товары их гамовати и упромыту на нас забирайти допускати велел; и на то помочы вшелякое водле звыклого в том обычаю дадавати казал, вед же штобы твоя м[и]л[ос]ть в справы мытные врадником своим ничым ся устоповати и переказы в том некоторое, яко во властной Речи нашей и пожытку зем-скаго чынити не велел для ласки наше г[оспо]д[а]рское.

Писан у Вроцлавку лет[а] бож[его] нарож[еня] 1577 м[еся]ца апреля 14 дня.

Подпись руки г[оспо]д[а]рскога.

*Беларуссия в эпоху феодализма. Мн., 1959. Т. 1. С. 157—158.*

**ДУХОЎНАЕ ЗАВЯШЧАННЕ КНЯЗЯ СЛУЦКАГА  
ЮРЫЯ ЮР'ЕВІЧА АЛЕЛЬКІ**

15 кастрычніка 1578 г.

Тризна предъявила от имени княгини Слуцкой, урожденной гр. Тенчинской, воеводзянки Krakovskoy, вдовы Юрия Юрьевича, духовное завещание ее покойного мужа — у нее осталось три сына: Юрий, Семен и Александр. Покойный завещает: 1) похоронить его по православному обряду в Киево-Печерском монастыре, где лежит прах его предков.

2) Ввиду малолетства детей, все имущество передается вдове, которая со временем им и

распорядится согласно его воли. (У Слуцких были имения в Литве, «отчистые и материинские» волостями, шляхтой с панцерными боярами, слугами путными, людьми куничными и тяглыми, со всеми вещами ... нажитыми. Слуцкие же владели имениями и в Короне).

3) Сыновей — вдова должна сейчас же отправить за границу для получения, необходимого, людям высоких домов, рыцарского воспитания. К ним должен быть приставлен человек честный, умелый и бывалый. Заграницное воспитание должно продолжаться 2–3 года.

4) Жениться сыновья не должны без согласия матери.

5) По достижении совершеннолетия сыновьев должны поделиться следующим образом:

Старший — Юрий получит: замок Слуцкий со Старым городом и им. Ивань.

Семен — Новый город Слуцк (Заречье с им. Новый Двор под Случью).

Александр — Новый город «Остров» и двор Новоостровский.

Мыта же со всех городов, как великое — главное, горелочное, мясное, делятся на три равные части и распределяются между 3 сыновьями.

Остальные же имения записываются вдове, т. к. Юрий Юрьевич получил за неё в вено 50 т. зл. пол., т. е. 20 т. коп. грошей лит., а так как Екатерина была всегда хорошей женой, то завещатель прибавляет к этой сумме еще 10 т. зл. пол., т. е. 4 т. коп. гр. лит., и эту сумму записывает на имениях, перешедших к нему от Семена Юрьевича в повете Бельском, на Турце, старом Селе, на Ионвах и Скирмунтове в повете Минском.

Кроме того вдова получает в Слонимском повете им. Озерицы, Ближняя и Промеж в Ковенском, так как эти имения пришли Слуцким от Горностаевой, дочери Тенчинской.

6) Вдову же свою Ольелько поручает опеке Острожского, Вишневицкого и Кишки.

7) Дети, под страхом отеческого проклятия, должны всегда оставаться верными православию. При нарушении воли завещателя, лишаются права на наследство.

8) Служащим по смерти князя должно быть распределено 1000 коп. грошей.

Писано в Новом дворе, 1578 г. 15 Октября.

Минская старина (Трайчанский архив). 1913. Вып. 4. Т. XXIV. С. 2–3.

## Гісторыя невядомага партрэта

...У XVI ст. мясцовыі майстрамі былі створаны партрэты слуцкіх князёў. На жаль, не ўсе яны дайшлі да нашага часу. Яшчэ ў пачатку ХХ ст. у Слуцку захоўваліся (спачатку ў Троіцкім, потым у Івана-Багуслаўскім манастыры, перавезеным з Грозава) партрэты некалькіх князёў Алелькавічаў (у тым ліку ўсіх апошніх з гэтага роду). Фотаздымкі партрэтаў Алелькі Уладзіміравіча і Юрыя Юр'евіча былі змешчаны ўпершыню ў кнізе «Белоруссия и Литва. Исторические судьбы Северо-Западного края» (СПб., 1890).

У нацыянальным музеі ў Варшаве пад інвентарным нумарам 128854 захоўваецца невядомы дагэтуль у Беларусі партрэт слуцкай княгіні Кацярыны, выкананы алеем на палатне. Подпіс пад партрэтам: «Слуцкая Катахына з Тэнчынскіх, нарадзілася каля 1545 г. Нявызначаны польскі мастак 2-й пал. XVI ст.».

Слуцкая княгіня Кацярына, аб якой ідзе размова, паходзіла з даўніга польскага magnaцкага рода графаў Тэнчынскіх, прадстаўнікі якога займалі высокія паса-

ды ў Польшчы. Напрыклад, бацька Кацярыны Станіслаў Тэнчынскі быў ваяводам кракаўскім. Нарадзілася Кацярына ў 1544 г. У 14-гадовым узросце яе выдалі замуж за слуцкага князя Юрыя Юр'евіча, хоць яна была каталічка, а ён праваслаўны (гэта часта здаралася сярод магнатаў). У наступным годзе яна нарадзіла першага сына, Юрыя, потым яшчэ двух — Сымона і Аляксандра.

Праваслаўныя слуцкія князі займалі адно з першых месцаў у дзяржаве дзякуючы свайму багаццю і паходжанню. Мужу Кацярыны кароль Стэфан Баторый даў месца ў сенаце Рэчы Паспалітай. Такім чынам, княгіня Кацярына належала да вярху пануючага класа.

У 1578 г. князь Юрий Юр'евіч Алелькавіч памёр, і ўдава распарацжалася княствамі і іншымі маёнткамі да паўналецця сваіх сыноў. Муж па тастаменту пакінуў княгіні 60 тыс. золотых і ў пажыццёве ўладанне маёнткі Турэц (Навагрудскі павет), Старое Сяло, Тонвы і Скірмантава (Мінскі павет), а таксама маёнткі



Слуцкая княгіня Кацярына. Партрэт невядомага мастака. 1580 г.

ў Бельскім павеце з ваеннаслужылай шляхтай, панцырнымі баярамі, путнымі слугамі і сялянамі (чыншавымі і прыгоннымі). У 1579 г. удава атрымала ад кацярыны яшчэ і багатае Магілёўскае старства.

У час, калі Ватыкан вёў у Літве і Беларусі шырокі наступ, каб акаталічыць насельніцтва, вядомы езуіцкі прапаведнік Пётр Скарба даручэнні агента рымскага папы Пасевіна прырэхах у Слуцк да княгіні з лістамі ад папы Грыгорыя XIII і ўгаварыў яе перавесці ў католіцтва сыноў, каб лягчэй было акаталічваць насельніцтва Слуцкага княства. Два малодшыя сыны Кацярыны выехалі ў Рым, дзе і перайшлі ў католіцтва. Адзін з іх, Аляксандр, у 1580 г. вучыўся ва ўніверсітэце ў баварскім горадзе Інгальштаце. Толькі старэйшы сын Юрый застаўся праваслаўным.

У 1581 г. 37-гадовая багатая ўдава выйшла замуж таксама за багатага ўдаўца, але маладзейшага за яе, гетмана польнага літоў-

скага, князя Крыштафа Мікалая Радзівіла (1547—1603), які ажаніўся ўжо трэці раз. Радзівіл неўзабаве стаў віленскім ваяводам і вялікім гетманам літоўскім. Княгіня Кацярына мела другім шлюбам яшчэ двах дзяяцей. Яе сын Крыштаф Радзівіл (1585—1640) быў таксама вялікім гетманам літоўскім, а дачка выйшла замуж за вядомага дзяржаўнага дзеяча Льва Сапегу. Памерла княгіня Кацярына 19 сакавіка 1592 г. у Вільні ва ўзросце 48 гадоў...

Партрэт Кацярыны вытрыманы ў цёмных тонах. Слуцкая княгіня паказана амаль у поўны рост, у багатым і адначасова строгім удовінім адзенні, з вуаллю, крыху спушчанай на твар. Каштоўнасцю амаль няма, толькі пярсцёнкі на пальцах. Мастак пісаў парадны партрэт удавы. На твары княгіні — не толькі смутак, але і гонар, стрыманасць, уладнасць, ганарыстасць. Падкрэслены выпеччаныя рукі, тонкія пальцы арыстакраткі.

На падставе біографіі жонкі беларускага магната можна даволі дакладна вызначыць час напісання партрэта — паміж смерцю першага мужа і другім замужжам, г.зн. ад канца 1578 г. да сярэдзіны 1581 г. І лацінскі надпіс на карціне гаворыць: «Год панскі 1580. Кацярына, графіня з Тэнчына, божай міласцю княгіня слуцкая, свайго ўзросту 35 гадоў».

Праўда, на карціне княгіня Кацярына мае выгляд больш чым на 35 гадоў. Але адзенне ўдавы і смутак на твары стараць яе. Да таго ж у XVI ст. жанчыны рана выходзілі замуж і рана старыліся.

...Можна з упэўненасцю сказаць, што партрэт 1580 г. быў выкананы ў Слуцку. З дакументаў відаць, што княгіня ў тым годзе не выязджала са Слуцка і займалася справамі па кіраванні княствам, у той час як малодшыя сыны былі за мяжой, а старэйшы — на вайне. Можна таксама з пэўнай доляй верагоднасці меркаваць, што аўтарам партрэта быў адзін з мясцовых, беларускіх мастакоў, паколькі пры двары слуцкіх князёў тады складвалася традыцыя маляваць партрэты ў рэалістычным стылі.

А.П.Грыцкевіч.

Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1976. № 3. С. 25—26.

### З дыярыуша Еўлашоўскага

Еўлашоўскі (Еўлашэўскі) Фёдар Мікалаевіч, беларускі грамадскі дзеяч і пісьменнік канца XVI – пач. XVII ст., пакінуў з літаратурнай спадчыны дыярыуш — самы ранні помнік мемуарнага жанру ў беларускай літаратуры гэтага часу. Друкующа асобыны ўрыйкі, якія тычацца Слуцка.

Року 78, того ж (1578. — Рэд.), в лістападе дня 9, в день недельныі, умрал княже его милость Юрей Слуцкій, пре[з] велике богатства и скарбы собраные славный пан.

Року того ж 80.... В Слуцку на тот час были 4 докторы: сандомирский Бартолян, краковский Мартин Фокос, любелский Лаврэнцыуш, слуцкій, тэж старый и добрый. Там се веле панов, пань и розного стану люди были на лекарство зъехали. И яко кому пан бог здарил отправовалисе...

Року 1589, стычня 31.... Того ж дня княже Семен Слуцкій короля витал пред покоем з орацыюю наготованою, а яком ведял, от его милости пана Міколая Криштофа Радивіла, воеводы троцкого, написанною. Мел при себе зэ двеста особ ланцужно, але у пана Александра было тэж нас также веле, а вшистко стары слуги ... сивцов большей, в жалобе по панеи віленской. Тэды кроль и панове большей очи до нас обращали и кролеві указовано, же то вшистко слудзы небожчика пана віленского, отца его. Аж нам мило было того щастя зажывівать, бо згола и пан и мы вшистцы зналимы велкон милость од вшистких люді.

...В том року 1595 Наливайко, козак, собравши войско козаков, первой се указовал на Подолю, у Волошех, кусілсе был и о турецке замки. Потом, врачаючисе до Польши, сплендровал маєтности пана Калиновскага, маєтности за обешене некгдышь отца его наливайковаго, и еще, снатъ, от отца Калиновскага. Там же заюшоный, шедл до Луцка, в ярмарк, праве, где бис-

куп, с преднейшими шляхтою выехавши, упоминал и еднал кго за мястэм и купщами. И зложили килка тысяч злотых, а не могло бытъ без збытков и шкод.

Оттуль, юж лепей заюшоный, удался на Полесе аж до Петрыкович. Юж так сволне все починаючи и вколо обсылаючи, подарки собе давать заказуючи. Яко ж и давано. Одно з Слуцка помешкано было. И прето ж убекгл[у] Слуцк новэмбра 6 дня и был там немало. Заварлисе были на замку з двема сынами, детми малымі пана віленского Яроніма Ходкевіча. А пан віленский, воевода новгородскій пан Скумин и инше панове и шляхта зъехалисе до Клецка. Не ведали, што початъ, услышавши, же се и в замэк слуцкій [казакі] добыли юж.

В тым [часе] послал был Наливайко полковника Мартынка, о котором веле трымал, яко ж и был чловек сэрца велкекго, до Копыля с пентюсэт козаков. Ктормым с пригоды там, потрафивши гайдуков их [міласці] пана воеводы віленского, впадши до млына и испусту под мястэм, бронили преештя до мяста и так спросне козаков настреляли, и Мартынка забили, же сила их на пляцу [засталася]. А иншіе назад се цофнувши, по дродзе и хросток зоставили. А иншіе, пострелеными юж будучи, в огонь скакали и кгорели, бо были стайне дворовую тут, у того млынка будучую, запалили, же се барзо их мало до Слуцка вротилю.

Наливайко, стрвожоный тым неществем а разумеючи, же затым з Клецка зэбрани панове кусітесь мели, онь у Слуцку зараз тэй же годыны, яко тых в Копылю бито, новэмбра 25, а он третего дня, новэмбра 27, з вечора выбравши се з Слуцка до Омгович, знову ку Полесен вытегнул.

*Старая беларуская литература. Мн., 1990. С. 244, 247, 254, 255—256.*

### Паход Севярына Налівайкі на

### Беларусь

Таго году ўкраінскі казацкі атаман Севярын Налівайка з двухтысячным аддзелам хадзіў у багатыя землі Трансильваниі ды Малдавіі. Вяртаючыся, атаман павярнуў на ўладанні польскага канцлера Яна Замойскага ды спустошыў іх. За гэта Замойскі накіраваў на Налівайку вялікае

войска рээстравых казакоў гетмана Рыгера Лабады. Вось тады, ратуючыся, Налівайка мусіў кудысьці ўцякаць. Узняўшы 7 тысяч казакоў, ён рушыў на Беларусь.

Ужо ў каstryчніку 1595 г. Налівайка заняў першы беларускі горад — Петрыкаў. Адтуль накіраваўся на Слуцк. Па

шляху казакі ўсё рабавалі і чынілі гвалт. Атаман меў сувязь з маскоўскім паслом. Нарабаваўшыся, ён планаваў, відаць, сыходзіць у Маскоўскую дзяржаву.

Б лістапада Налівайка ўвайшоў у Слуцк. Як ён авалодаў гэтым горадам — дасюль застаецца загадкай. Захапіць такую фартэцыю казакам было не пад сілу. Найверагодней, нехта ім адкрыў гарадскую браму, бо Налівайка напісаў ліст мяшчанам, каб упусцілі ў горад.

Прастаяўшы тры тыдні, атаман садраў з мяшчан вялізную суму — 5 тысяч коп літоўскіх грошай, набраў добра і, прыхапіўшы амаль увесь слуцкі арсенал (12 гармат, 80 гакаўніц, 700 ручніц), пакінуў горад. Казакі пайшлі на Амгавічы, адтоль накіраваліся да Бабруйска, але не дайшлі і павярнулі на багаты і блізкі да мяжы Магілёў...

У. Арлоў, Г. Сагановіч.  
Беларуская мінуўшчына. 1995. № 2. С. 15—16.

## Вызваленчая барацьба супраць феадалаў Рэчы Паспалітай

У вызваленчай вайне беларускага народа супраць феадалаў Рэчы Паспалітай у сярэдзіне XVII ст. прымалі ўдзел і сяляне прылеглых да Слуцка мясцін. Штуршком да пачатку масавага народнага руху ўлетку 1648 г. на Беларусі было паўстанне ўкраінскага народа супраць гнёту польскіх феадалаў.

Дзеянні казацкіх атрадаў, якія прыйшлі з Украіны, захапілі тэрыторыю паўднёвай і ўсходняй частак Беларусі. Паўстанцы ваявалі і каля Слуцка. Гараджане падтрымлівалі паўстаўшае сялянства. Але хваляванні ў самым горадзе не перараслі ў паўстанне, бо ў Слуцку адсутнічаў гарнізон.

23 жніўня 1648 г. вялікі казацка-сялянскі атрад падышоў да горада і спрабаваў узяць яго. Артылерыйскім агнем атакі былі адбіты. Атрад, узмоцнены сялянамі з прылеглых да Слуцка мясцо-васцей, пачаў асаду горада. На чале паўстанцаў быў Іван Сакалоўскі, дробны беларускі шляхціц родам са Случчыны, які ўшёў раней да казакоў і быў прысланы Багданам Хмяльніцкім у Беларусь. У Слуцк для сувязі з жыхарамі горада і для дапамогі ім у падрыхтоўцы паўстання пракрадваліся разведчыкі казакоў. Становішча ў горадзе было напружаным, шырокія масы гараджан чакалі сігналу для выступлення.

Княжацкі намеснік у Слуцку Ян Сасноўскі папрасіў падмацавання ў гетмана польнага літоўскага Януша Радзівіла і падканцлера Казіміра Лявона Сапегі.

Гарадская бедната і сярэдняя слаі мяшчан рыхталіся да выступлення. Але ў горадзе былі і іншыя групоўкі. Праваслаўне духавенства і паны-мяшчане займалі

хісткую пазіцыю, чакалі далейшага ходу падзеі, хадзі і ўдзельнічалі ў змове супраць княжацкага намесніка і юлад.

У поўдзень 23 жніўня ў Слуцк прыбылі троі казакі-парламенцёры з пісьмом ад кіраўніка казацка-сялянскага атрада, што асаджаў горад, Івана Сакалоўскага, які называў сябе гетманам касцёрскім. Ён праноўваў слуцкаму намесніку добраахвотна ўпусціць казацка-сялянскі атрад у горад. За гэта казакі абяцалі адплаціць ласкай «хлеб за хлеб oddаты». Іван Сакалоўскі хацеў пазбегнуць страт у час штурму Слуцка.

Аддаўшы пісьмо Сасноўску, казакі-парламенцёры сустрэліся са слуцкім пратапопам і перадалі яму другое пісьмо. Адзін з казакоў пайшоў на рынак і сустрэўся з гараджанамі. Пры такіх напружаных абставінах Сасноўскі, чакаўшы падмацавання, уступіў у перагаворы з асаджашымі, сілы якіх налічвалі некалькі тысяч чалавек. Ваенныя дзеянні былі прыпынены.

У перагаворах прайшло некалькі дзён. Польны гетман літоўскі Януш Радзівіл (яго фігура выведзена ў рамане Г. Сянкевіча «Патоп» і ў аднайменным фільме) паслаў на падмогу асаджанаму гарнізону Слуцка чатыры харугвы (эскадроны). Акрамя таго, прыбылі яшчэ 6 эскадранаў конніцы. Гэтыя падмацаванні падышлі да горада ноччу патаемна, так што казакі і паўстанцы-сяляне не ведалі аб іх прыбыцці, а спачуваючыя паўстанцам гараджане не паспелі паведаміць ім аб гэтым.

Раніцай Сасноўскі аб'явіў казакам, што спыняе перамір'е і адмаўляеца весці далейшыя перагаворы. Тады казацкія кіраўнікі кінулі свой атрад на штурм

гарадскіх умацаванняў. Першая атака асаджаючых, разлічваючы на хуткі поспех, была адбіта з вялікімі стратамі для іх: было забіта 600 чалавек. Другая атака таксама не прынесла поспеху. У трэці раз казакі і сяляне штурмавалі горад, схаваўшыся за вазы, якія перасоўвалі перад сабою (свайго роду штучныя рухомыя крэпасці). Але і гэта атака была адбіта гарнізонам. Казакі і сяляне пацярпелі вялікія страты, загінула больш за тысяччу паўстанцаў. Потым Сасноўскі адчыніў гарадскую браму і кінуў на вылазку з горада 600 коннікаў, якія нанеслі значныя страты асаджаючым і прымусілі іх адступіць. Праследаванне казацка-сялянскага атрада прадаўжалася на працягу трох міль літоўскіх (літоўская міля — 7798 км). Нарэшце З верасня калі Пагоста (за 36

кілометраў на поўдзень ад Слуцка) казацкі атрад быў прыціснуты да Случы і вымушаны прыняць бой у неспрыяльных умовах. У баі каля Пагоста загінуў кіраўнік атрада Іван Сакалоўскі (па другіх даных, ён быў цяжка паранены), быў забіты казацкі пісар вайсковы Турчыновіч. У баі загінула звыш 2 тысячі казакоў і сялян і было ўзята нямала палонных. Шляхецкая харугва праследавалі паўстанцаў да Турава. Зняцце асады Слуцка дало магчымасць феадалам выслучаць атрады для падаўлення сялянскіх паўстанняў у княстве.

Гарадская вярхі і праваслаўнае духавенства перасталі займаць хісткую пазіцыю і сталі актыўна супрацоўнічаць з феадаламі.

*Друкунца ў перакладзе з кн.: Грицке виц. А.П. Древний город на Случи. Минск, 1985. С. 19—20.*

## З гісторыі слуцкіх выбранцаў

...Впервые слуцкие выбранцы были упомянуты в документе 1619 г., когда в гарнизоне крепости их насчитывалось 97 человек. В 1637 г. Богуславом Радзивиллом было издано распоряжение отобрать по одному выбранцу с каждого из 10 волок земли (волока — 21,37 га): «А такого выбрать, чтобы был красивый, стройный, рослый и чтоб имел к службе охоту». Выбирались неженатые люди, каждому из которых давали по полволоки земли, свободной от повинностей и податей. Со своих доходов выбранец должен был вооружиться мушкетом и саблей и обмундироваться. Набор производился следующим образом. Все крестьяне одной или нескольких деревень, не менее чем с 30 волок земли, сходились, и представители магната выбирали из них троих (или соответственно больше) «самых красивых и самых способных». По приказу князя было набрано 150 выбранцев из крестьян. Вербовались также беднейшие земляне (мелкие военно-служильные шляхтичи) и «вольные люди, занимающиеся военною службою, которые, известясь о заводимой для сего колонии, приходя с разных сторон, занимали выделенную землю и за оную исполняли воинские повинности...».


Имеются сведения, что князь приказал женить своих выбранцев на красивых и высоких девушках из крепостных и крестьянок Слуцкого княжества (для чего был

также произведен отбор девушек), чтобы иметь в своей пехотной роте рослых и отборных солдат. И впоследствии, вплоть до XX в., выбранцы женились на «выбранках».

В 70—80-х годах XVII в. основная масса выбранцев с семьями была поселена возле Слуцка (к северо-западу и на восток от города) в разоренных в результате войны 1654—1667 гг. шести деревнях — Серяги, Варковичи, Лучники, Брановичи, Огородники и Подеры (причем часть жителей этих деревень была зачислена в выбранцы). Они несли службу в выбранецкой роте (в отдельные периоды в 2 ротах), а также в других частях слуцкого гарнизона (во второй половине XVIII в.). Служили выбранцы в возрасте от 20 до 40 лет, но были и 50-летние солдаты; во флейтисты и барабанщики брали 13—19-летних юношей. Выбранецкой ротой (от 120 до 160 человек) командовали капитан, капитан-лейтенант, поручик и хорунжий — обычно профессиональные офицеры. Унтер-офицерами (изредка и хорунжими) были сами выбранцы. Им давали чины от ефрейторов до подхорунжего.

Земельные участки были переданы выбранцам «в вечность» при условии несения военной службы. Участки эти переходили по наследству по мужской линии или дочери-наследнице и ее мужу-выбранцу...

В 70—90-е годы XVIII в. слуцкие выбранцы были разделены на две группы: служилые и чиншевые. Так, в 1779 г. было 119 служилых выбранных и 128 чиншевых, а в 1792 г. из 286 дымов было 124 служебных и 162 платных (чиншевых). Первые отбывали службу, вторые составляли резерв, заменяли выбывших из строя и пластили чинш в казну магната... Права слуцких выбранных вначале не были закреплены каким-нибудь актом. Это давало возможность администрации магната вводить постепенно новые повинности. Тем не менее выбранцы смогли добиться закрепления их привилегий в грамотах рейнского пфальцграфа (1700 г.), короля Августа II (1720 г.), князя Иеронима Флориана Радзивилла (1747 г.) и короля Станислава Августа Понятовского, подтвердившего королевскую грамоту... Выбранцы и их



Форма і зброя слуцкіх выбранцаў. XVIII ст.

семьи были подсудны не магнатской администрации в волости, а особому суду военного губернатора Слуцкого княжества. В спорных делах с мещанами и другими горожанами, духовенством и шляхтой они судились в замковом суде Слуцкого княжества.

После второго раздела Речи Посполитой и присоединения центральной части Белоруссии к России повинности выбранных несколько увеличились. Вместо военной службы они отбывали сторожевую повинность в пользу помещика. В 1799 г. была введена подводная повинность, работа на строительстве «со своим топором» по 14 дней в году с «дымом» и на кирпичном предприятии — по 6 дней, был введен чинш с «оседлой» (бывшей служебной) волоки по 60 золотых в год, а с «приемной» увеличен до 30 золотых в год вместо 10. Выбранцы в 1801 г. подали прошение об отмене этих повинностей. В июне 1805 г. крестьяне выбранных деревень подали коллективную жалобу князю Доминику Радзивиллу, настаивая на возвращении их к прежним повинностям и на соблюдении прав, данных им королями и магнатами. Но в 1808 г. Доминик Радзивилл пытался перевести выбранных (около 300 семей, или 1500 человек) на барщину: каждый хозяин, имеющий участок в полволоки, должен был один день в неделю отработать на помещика барщину «пешую или с упряжкой». Выбранцы освобождались лишь от пахоты, боронования, вывоза удобрений, жатвы, молодьбы и сенокоса. От каждой хаты 6 раз в год один мужчина должен был выйти на охрану городских валов, 40 человек от всех шести деревень должны были работать по очереди на строительстве в помещичьем хозяйстве. От каждой хаты нужно было 3 раза в год ездить с подводой, перевезя товары помещика из Слуцка на Сверженскую пристань на Немане (более 70 км по прямой). Это распоряжение вызвало серьезные волнения выбранных, отказавшихся выполнять барочные работы...

Выбранцы решительно отказались работать на помещика, заявив, что они «люди вольные». Делегаты от шести деревень во главе со своими капралами (это были начальники в каждой деревне, должности которых сохранились до середины XIX в.), пришли в Минск, чтобы добиться призна-

ния своей свободы и прав на землю. В Минском губернском правлении делегаты заявили, что если выбранцев будут заставлять работать на помещика, то «они пойдут, куда сами пожелают и где смогут сыскать свою Речь Посполиту Польску и хоругвы (т.е. роты)...» Минский губернатор приказал арестовать бунтовщиков и выслать в Слуцк, где провести дознание, «кто их возмутил к неповиновению» и найти наиболее виновных. Земской полиции приказали принудить население выбранных деревень выйти на барщину. В деревни была направлена полиция. Над выбранными учинили экзекцию: у них были отрезаны «солдатские косы», которые они носили на прусский манер (и это возмутило крестьян), наиболее активные участники волнений были жестоко избиты, от чего пятеро из них умерли. Однако и после этого выбранцы отказались выходить на панщину.

Князю пришлось оставить крестьян выбранных деревень на чиншевой повинности. Выбранцы начали судебный процесс в Радзивиллами, а затем с их наследником князем Л.П.Витгенштейном, отстаивая свои права на волю и землю. Положе-

ние выбранных осложнилось тем, что оригиналы многих документов сгорели во время пожара в 1800 г. Судебный процесс длился десятилетиями в разных инстанциях Российской империи. ...Наконец, в 1834 г. решением Государственного совета (на основании указа сената), которое было утверждено Николаем I, выбранцы (866 душ мужского пола) были признаны вольными, а земли, ими занимаемые, собственностью помещика. Таким образом, официально выбранцы попали в разряд государственных крестьян. Однако и после этого решения выбранцы отказались платить чинш Витгенштейну. Был выдвинут план переселения выбранных на Украину в причерноморские степи. Но от этого проекта царское правительство отказалось из политических соображений... В 1846 г. город Слуцк и земли 6 выбранных деревень были выкуплены казной у князя Витгенштейна за 342 921 рубль серебром. В дальнейшем выбранцы разделили судьбу государственных крестьян...

*Гричко вич А. П. Материалы из истории слуцких выбранцев как источник по крестьянской генеалогии // Советское славяноведение. М., 1973. № 5. С. 60—64.*

## Гандлёвыя сувязі Слуцка

Уже в XVI в. Слуцк был связан важными торговыми путями с городами Польши и Литвы. Эти торговые пути сохранили свое значение и в XVII—XVIII вв. Через Слуцк шла дорога Вильно—Киев, которая связывала Украину и Полесье с центром Великого княжества Литовского. Две дороги связывали Слуцк с Брестом и Люблином: через Несвиж и Пинск. Путь через Слуцк связывал Минск с Брестом и Люблином, а также с Волынью (дорога эта так и называлась Слуцкой). Сухопутная дорога шла из Слуцка на Гродно и далее в северную часть Польши. Через Слоним и Волковыск был связан с Бельском. В Кролевец из Слуцка шла сухопутная дорога через Несвиж и Гродно. Кроме сухопутных дорог, Слуцк был связан с Гродно, Литвой, Кролевцем и Гданьском водным путем по Неману (через пристань Песочное на территории Слуцкого княжества)...

Успешному развитию торговли в Слуц-

ке способствовали две ежегодные ярмарки, начинавшиеся одна за две недели перед масленицей, другая — в день «святого Ильи». В 1782 г. привилеем короля Станислава Августа Понятовского в Слуцке была учреждена третья ярмарка, начинавшаяся 1 июня и продолжавшаяся в течение 4 недель.

В 1689 г. в Слуцке насчитывалось 317 торговцев и лиц, занятых в сфере торговли. Вместе с семьями (1585 чел.) они составляли 17—19% населения города (всего в Слуцке было 8500—9000 жителей). В число торговцев входило 160 купцов, в т.ч. 4 купца, занимавшихся одновременно и лавочной торговлей, 2 купца, занимавшихся и пекарским ремеслом, 29 купцов, одновременно занимавшихся шинкарством, 1 купец, занимавшийся лавочной торговлей и шинкарством, 1 купец, бывший одновременно «кабачным» арендатором. Таким образом, чисто купеческой деятельностью занималось 123 человека.

Кроме того, в городе было 32 шинкаря, 17 перекупщиков, 41 торговец, 20 маклеров, 2 торговых посредника и 5 арендаторов-откупщиков, также занимавшихся торговлей.

В 1728 г. в Слуцке насчитывалось 353 человека, занятых в сфере торговли.

... В Слуцке часто приезжали купцы из других городов Белоруссии и иноземные купцы.

В XVI — первой половине XVII в. сюда привозили свои товары купцы из Минска, Гродна, Могилева, Бреста, Кобрина. Особенно оживленную торговлю в Слуцке вели могилевские купцы. Предметами ввоза могилевских купцов были «московские товары», а при возвращении из Люблина — западные товары. Продавали они товары широкого потребления, как могилевского производства, так и привозные, а также изделия из мехов. Брестские купцы привозили в Слуцк товары, покупавшиеся ими на Люблинской ярмарке — сталь, котлы, косы, сукно разных сортов, сливы, орехи. Эти товары продавались в Слуцке большими партиями.

Приезжали в этот период и иноземные купцы. Постоянной была торговля со Слуцком виленских купцов... Широко была развита и внешняя торговля Слуцка. Слуцкие купцы торговали в этот период во многих городах Украины, Литвы, Польши. Существовали постоянные торговые связи Слуцка с городами Русского государства.

В 1530—1531 гг. из Слуцка в Люблин было привезено 10 медвежьих шкур, 1 волчья шкура, 24 сорока куничьих мехов, 4 «штуки» воска, 1 камень бобровой струи. Из Люблина в Слуцк было вывезено 2 камня олова, меди — 30 камней и еще за 32 копы грошей, ножей — за 4 копы, 10 коп шапок, 100 поясов, а также другого товара — за 20 коп грошей. В начале 1552 г. в Люблине торговали слуцкие купцы Иван и Богдан Юрковы, в марте 1552 г. — Ярош, в 1553 г. — Сава, Стефан Иващенко, Ярош, а в 1554 г. — Йошка (по данным Книги Люблинской таможни)....

Слуцкие купцы занимали в XVI в. четвертое место среди белорусских купцов по торговым операциям с Любlinом (после Могилева, Пинска и Бреста).

В феврале — декабре 1605 г. в Брестской таможне были зарегистрированы 23 поездки слуцких купцов в Люблин и из

Люблина. 16 купцов совершили и из Слуцка 10 поездок (27 возов), из Люблина в Слуцк — 13 поездок (43 воза)... Из Слуцка в Люблин вывозились меха — беличьи, лисьи, бобровые (в том числе и меха слуцкой выделки), мыло, сафьян, юфть, полуюфть, замша, обработанные слуцкими ремесленниками кожи. Из Люблина слуцкие купцы везли сукно, полотно, железо, белье, жесть, свинец, проволоку, сталь, медь, купорос, олово, металл для колоколов, ножи, косы, шапки, бумагу, игральные карты, пояса, чулки, сливы, носки, мелкие «крамные» вещи, рис, изюм, анис, семена лука и огурцов. Ассортимент и количество товаров, вывозимых и ввозимых слуцкими купцами через Брест, в 1605 г. по-прежнему был значительным.

Кроме Люблина, купцы из Слуцка ездили в XVI в. в Познань, Гнезно, Варшаву. В книге Люблинской таможни за 1543 г. отмечен проезд слуцкого купца Федора в Варшаву. Во второй половине XVI в. купцы из Слуцка торговали и в других городах Польши — Троуне, Ловиче, Калише, Ленчице, реже в Сандомире, Ярославле, Кракове. На рынках польских городов слуцкие купцы вступали в контакты с купцами других польских городов и стран Западной Европы...

В течение первой половины XVII в. торговля слуцких купцов с польскими городами продолжала играть важную роль в экономической жизни Слуцка. На это указывает создание своеобразной страховой кассы в 1654 г. для купцов, которые становились жертвами разбойниччьих нападений во время торговых поездок. Наибольшая ставка взноса в эту страховую кассу вносилась купцами Слуцка, отправлявшимися в польские города, что указывало не только на отдаленность поездки, наибольшую вероятность грабежа на дороге, но и на большую доходность торговли именно в этом направлении.

В XVI — первой половине XVII в. слуцкие купцы ездили со своими товарами в Литву, в Троки. Они торговали в Вильно, его районе и в Принеманье. ... Вывоз товаров из Слуцка был большим по объему и отличался большим удельным весом местных, слуцких изделий. Кроме того, в экспорте Слуцка на запад немаловажное значение имели товары, привозившиеся слуцкими купцами из Русского государства.

В XVI – первой половине XVII в. существовали торговые связи Слуцка с украинскими городами и mestечками. Судя по записям в книге протоколов слуцкого магистрата, эти связи были давними и постоянными.

Большую роль в торговых связях Слуцка играла торговля товарами, являвшимися предметами ввоза и вывоза в города Русского государства. В XVI в. слуцкие купцы продавали слуцкие и иностранные товары в Москве и Смоленске, ездили и в другие города — Серпейск, Калугу, Севск.

Во второй половине XVII и в XVIII в. основные направления иноземной торговли слуцких купцов сохранились. В этот период в Слуцке часто бывали русские, украинские, литовские, польские, немецкие купцы. ... Слуцкие вели торговлю в городах Польши — Гданьске, Торуне, Гнезно, Ярославле, Ленчице (Великая Польша), Замостье, Варшаве. Часто они бывали в Пруссии и в ее столице — Кролевце. Ездили купцы из Слуцка и в Силезию, в частности на Вроцлавскую ярмарку.

Для безопасности купцы отправлялись в путь караванами, вооружались сами и вооружали своих приказчиков.

... Большое значение для развития торговли Слуцка с Украиной имел универсал Богдана Хмельницкого от 7.5.1656 г., по которому жителям Слуцка разрешалась свободная торговля на Украине.

Торговая деятельность в Слуцке регулировалась не только актами верховной власти Речи Посполитой — королевскими привилеями и постановлениями сейма. Она находилась под строгим контролем князя, его наместников и магистрата, который осуществлял непосредственный надзор за торговой деятельностью в городе.

Слуцкие купцы имели свою организацию. Еще привилеем 1650 г., подтверждавшим магдебургское право городу, было узаконено существование особого купеческого цеха. В него записывались совершен-

нолетние лица, которые избирали своей профессией лавочную торговлю и торговлю с выездами из города. Как правило, в цех записывались семейные люди.

... Князь устанавливал общий порядок торговли в городе, вводил местные меры, определял места, где проходила торговля. Он прежде всего заботился о доходах княжеской казны. Поэтому князь проводил своеобразную протекционную политику, содействуя косвенным путем повышению доходов горожан Слуцка. Так, Богушев Радзивилл в 1655 г. постановил, что в течение первых 10 дней со дня приезда иногороднего купца право покупки товаров у него предоставлялось только жителям Слуцка, причем они должны были покупать товары для себя, а не для иногородних. Чужим купцам разрешалось торговлять в городе в любое время, но при условии, что они должны были платить все те же сборы в княжескую казну, которые платили слуцкие мещане. ... Контроль торговлей осуществлял городской магистрат. Он устанавливал цены на те или иные изделия, следил, чтобы изделия соответствовали установленным образцам.

... Слуцк был центром большой латифундии, куда свозились сельскохозяйственные продукты со всего княжества. Значительная часть сельскохозяйственных продуктов (в основном зерно) вывозилась на княжеских «витинах» (судах) через принадлежавшую слуцким князьям пристань Песочное вниз по Неману в Кролевец (Кенигсберг) для продажи и дальнейшего вывоза в Западную Европу.

Внешней торговлей занималась небольшая группа наиболее зажиточных купцов Слуцка. Как правило, это были члены нескольких семей городского патрициата (войты, члены магистрата).

*Гричкевич А. П. Торговые связи Слуцка с городами Польши и Прибалтики в XVI–XVIII веках и их роль в иноземной торговле города // Журнал «Acta Baltico – Havica». Том VI, Белосток, 1969. С. 52–73. Друквецца ў скрачэнні.*

## Тэатр Радзівілаў у Слуцку

Слуцкі тэатр існаваў адначасова з няскіжскім. Яго ўладальнікам быў Геранім Фларыян, харунжы літоўскі, бязлітасны прыгоннік, балетаман, уладар цудоўнай капэлы з прафесійных музыкантаў, якая выступала на святыне не толькі ў Слуцку, але

і ў іншых яго маёнтках, перш за ёсё ў Белай (цяпер Бяла-Падляска, ПНР).

... Пачаткам тэатральных паказаў у Слуцку лічыцца 1751 г. Менавіта ў гэты час прыстасоўваліся для тэатральных патраб то манеж, то даволі цеснае памяшканне

збройнай палаты слушкага замка. У 1752 г. пад тэатр перабудавалі памяшканне былога «суднага дома» на тэрыторыі Старога замка, дзе спектаклі ішлі да 1756 г.

Фарміраванне першай трупы сутыкалася з пэўнымі цяжкасцямі: акцёры, пачуўшы пра дэспатычны нораў князя, які мог хворых артыстаў і музыкантаў падымашць з пасцелі і гнаць на спектаклі, саджаць на гаўптухту, гвалтам прымушаць да прадаўжэння кантракта, — не жадалі ехаць у Слуцк. Ва ўсякім разе, спроба Л.Шылінга, паверанага князя, наняць у 1751 г. акцёраў у Кёнігсбергу не завяршылася поспехам.

У драматычных спектаклях прымалі ўдзел кадэты, спектакль з іх удзелам адбыўся 2 красавіка 1752 г. Потым пастаноўкі «нямецкіх» камедый сталі з'явіцца рэгулярнай. Да спектакляў прычыгваліся музыканты, а таксама педагогі кадэцкага корпуса. Напрыклад, «шпрахмістар» Вебер выканаў ролю візіра ў спектаклі, які адбыўся 13 чэрвеня 1753 г., а за год да гэтага капельмайстар Вітман выступіў у ролі «багацея», а спявачка (італьянская «кантатрыча») — «галандскай прастыуткі». Сярод акцёраў, што ігралі ролі герояў, часта ўпамінаюцца прозвішчы Мараўскага і Ажэльскага. К.Вендорф у лісце да Гераніма Радзівіла ад 28 красавіка 1752 г. паведаміў, што гэтым акцёрам даручаны ролі князёў і што «пан Мараўскі так цудоўна валодае нямецкай мовай, што цяжка адрозніць яго ад немца». Салдаты гарнізона — «гранд-мушкетёры» — абавязковыя ўдзельнікі ўсіх масавых сцэн. Яны ж, у параднай форме, са зброяй служылі «ўпрыгожаннем» залы: іх ставілі на вышынку каля ложаў у час спектакляў.

Дух прускай казармы лунаў у тэатры, вызначаў яго густ.

Геранім Радзівіл захапіўся і «шатэншпілем» — ценяўным тэатрам, ўдзельніцаў у якім ён загадваў усім акцёрам. Ён лічыў, што такія спектаклі больш даходзяць да публікі, якая не ведала нямецкай мовы. У 1756 г. ён захапіўся і марыянеткамі, якіх паказваў акцёр Гельман са сваёй жонкай. Гэтыя спектаклі спалучаліся з паказам камедый «дэль артэ» і «турэцкіх камедый». Оперныя спектаклі на нямецкай і італьянскай мовах ставіліся, відаць, і раней. Яны выконваліся трупай акцёраў, якіх восенню 1735 г. прывёз у Белую з Вены рэгент П.Марахоўскі. Сярод іх былі балет-

майстар, італьянка-«кантатрыча», музыканты — арфіст, лютніст, клавіцымбаліст, а таксама архітэктар і механік для стварэння тэатральных машын. Пазней нанятыя акцёры пераехалі ў Слуцк, дзе ўжо было завершана тэхнічнае абсталяванне новага тэатра. Верагодна, гэтыя акцёры былі ўдзельнікамі спектакля, які глядзеў М.Матушэвіч у Слуцку ў 1755 г. і які ён апісаў такім чынам: «Там ставілі вельмі цудоўную камедью, яна ж аперэта, — таму што ў ёй спявалі і яна была вельмі доўгай».

Шматлікія контракты з акцёрамі прыпадаюць на 1756—1758 гг. Верагодна, у гэты перыяд на сцэне ішлі ўсе віды паказаў. У дагаворы 1756 г. з акцёрам I.Пуцам гаворыцца, што ён павінен «...прафесію сваю выконваць выдатна, без усякіх выкрутак, у час камедый, опер і балетаў, а таксама ва ўсіх выпадках, калі будзе загадана». Разам з Пуцам працавала яго жонка.

У 1756 г. у Слуцк прыбыла новая партыя акцёраў, якіх наняў Шылінг у Гданьску і Вене. Каб суправаджаць іх у свае ўладанні, Геранім Радзівіл выслалі конны эскорт на чале з генералам Я.Вольскім, які на вазах вёз трупу ў Слуцк разам са звярынцам, рабамі-неграмі і нейкім «цэсарскім галовамі», закупленымі ў Вене. А.Сайкоўскі прыводзіць каларытны дакумент — ліст Я.Вольскага ад 9 красавіка 1756 г., у якім характарызуецца трупа такім чынам: «Даводжу да ведама, што прыняў цэлую кампанію камедыянтаў: гэта значыць самога мастера з жонкай і другога з той жа групы, а таксама адну дзяўчыну камедыянтку, якая павінна выйсці за другога камедыяента... Штогадовая плата камедыянта з жонкай — 70 дукатаў, а другога і яго жонкі — 48 з усім на ўвесь год». Сярод тых, што прыехалі, былі і «чатыры выдатныя камедыяны, якія былі акцёрамі і ў каралеўскім тэатры». Мяркуючы па «Дыяярыи» Рыбанькі за 1755 г., з 22 па 28 чэрвеня ў слуцкім тэатры было пастаўлена 5 спектакляў, з якіх — тры нямецкія камедіі, адна — італьянская опера і адна «камедыя Марынэта» (?). Тая ж карціна назіралася ў 1756 і 1757 гг.

У 1758 г. у Слуцку быў закладзены трэці «камедыхаўз», які канчаткова завершаны і абсталяваны быў куліснымі машынамі ў верасні 1759 г. Тэатр меў партэр з пакрытымі сукном лаўкамі, абкружаны ложамі. Зала, упрыгожаная

люстэркамі, мела неглыбокую сцену з заслонамі і малюнічымі, магчымы, тэларыйнымі дэкарацыямі, нацягнутымі на рамы (мастакамі тэатра ў той час былі дэкаратары Тыш і Тышкевіч). Перад сцэнай было адведзена спецыяльнае месца для аркестра. Абапал тэатра знаходзіліся флігелі, дзе жылі музыканты, спевакі, а таксама размяшчалася балетная школа, якая стварыла першую балетную трупу ў гісторыі Беларусі. Звесткі аб з'яўленні ў Слуцку першага «танцмайстра» адносяцца да 1753 года. Ці ставіліся да гэтага часу балеты, невядома, але венскі запіс у «Дыярышы» князя Гераніма ад 11 сакавіка 1756 г. сведчыць, што ён запрашае людзеў, якія маглі бы сур'ёзна арганізаць балетную справу ў Слуцку: «Я прыняў балетмайстра Пуціні для ўрокаў дамашняга танца, — пісаў князь, — абяцаў яму за гэта 30 дукатаў. Просіцца да мяне яшчэ адзін балетмайстар, але яшчэ не вырашыў прыніць яго, бо мне здалося, што ён не зусім сталы». А калі лічыць, што контрактамі щэраг драматычных акцёраў і спевакоў быў абавязаны выступаць у балетах, то 1756 г. з'яўляецца годам стварэння прафесійнага балета ў Слуцку.

У гэтым жа годзе па запрашенні прыехаў з Вены Антоні Пуціні, а, магчымы, і з ім разам у Слуцк прыехаў выдатны французскі танцор і балетмайстар Луі Максіміліян Дзюпэрэ, саліст парыжскай Оперы, адзін з пачынальнікаў мужчынскага класічнага танца, настаўнік вядомага Ж.Ж. Навера. Да прыезду ў Слуцк Дзюпэрэ меў ужо трываліці аднагодовы волыт танцоўшчыка, балетмайстра і лібрэтыста.

Да 1758 г. А.Пуціні і Л.М.Дзюпэрэ працавалі разам. Геранім Фларыян даручыў ім у кароткі тэрмін стварыць трупу. Але гэта сутыкнулася з аб'ектыўнымі цяжкасцямі — не было неабходнай колькасці падрыхтаваных выкананіць, а без сур'ёзнай падрыхтоўкі трупы нельга было думачы не толькі пра стварэнне дывертысментаў і танцевальных інтэрмедый, але і пра больш складаныя формы, бо ў 60-я гады XVIII ст. балет ужо вылучыўся ў самастойны жанр са сваёй уласнай музычнай драматургіяй і шматактовым дзеяннем.

Л.М.Дзюпэрэ і А.Пуціні ў балетную школу набіралі 8—10-гадовых дзяцей з сем'яў слуцкіх мяшчан — падданых кня-

зя. Выбіраючы дзяцей, балетмайстры глядзелі, «ці прамыя ў іх ногі і ці далікатная фігура». Балетной школе выдзелілі памяшканне для заняткаў і пад дартуары ў адным з флігеляў каля тэатра. Для дзяцей пачаўся цяжкі, знясільваючы час вучобы. Іх вучылі то ў Слуцку, то ў Белай, а потым і ў Нясвіжы. Сярод выбранных былі і будучыя зоркі радзівілаўскага балета — танцоўшчыцы Ражавічаўна, К.Міхневічаўна, танцоры Дыклер і Жукоўскі. Упамінаецца і Антон Лойка — танцор і першы беларускі балетмайстар. Асабліва таленавітай лічылася Касія Міхневічаўна. За ёй асобна наглядаў А.Пуціні. У балетной школе пачалі навучаць і негрызнянят, дзяцей нявольнікаў, якіх закупіў у Вене князь. Дзяўчынкі не выказвалі прыкметных здольнасцей да танцаў, а два негры — у хрышчэнні Губерт і Войцэх — увайшлі пазней у склад трупы. Танцы выхаванцаў А.Пуціні прывялі ў захапленне К.Вендорфа.

Сярод імён «Рэгістра прыгонных дзяцей», што былі ў навучанні ў А.Пуціні-танцмістру, былі таксама Тэадор, Гназар, Келер, Кулікоўскі, Шымон, Мацей, Бургет, Пяцрусь, Гурская Бабка, Зоф'я, Марыся, Лудавіка, Катарына, Гануля (Анулька), Аляксандра, а таксама Воўкавічаўна, Марыся Гераскевічаўна, Разалія Мікалаёўна, сёстры Фрызіна і Тарэса Барасневічаўны, Тэадора Грыгоравічаўна — усе ўраджэнцы Слуцка.

Дзяцей у слуцкай школе прымушалі танцаваць па 6 гадзін у дзень, жорстка каралі за самую нязначную правіннасць (у школе быў карцэр), кармілі бедна, трymалі ў зачыненых дартуарах як зняволеных. Хлопчыкі і дзяўчынкі сустракаліся толькі на занятках. Наглядчыку і наглядчыцы пры «балетніках і балетніцах» дазвалялася ўжываць розгі. Жорсткі дух прускай казармы, такі мілы князю, уводзіўся і ў балетных класах.

На працягу другой паловы 50-х гадоў слуцкі прыгонны балет часта выступаў на нясвіжскай сцене.

На жаль, пакуль невядомы рэпертуар слуцкага балета ў перыяд з 1756 г. па 1759 г., але, мяркуючы па пераліку матэрыялаў, якія выдаваліся для патрэб балета нейкім Асіноўскім і па назвах касцюмаў, гэта былі балеты чиста па старальнага плана, у ліку якіх «Балет з Арлекінам», «Венгерскі ба-

лет» і «Турэцкі балет». У іншых балетах фігурыравалі танцы нямецкія, швейцарскія і тырольскія (што было ў гусце князя Гераніма), танцы «стралкоў», «садоўнікаў», «чарцей», «трубачыстаў», «кветачніц», «сляянак».

...Пасля смерці князя Гераніма яго нашчадкам трэба было вырашыць лёс слуцкай сцэны. Тэатр быў закрыты, а касцюмы і дэкарацыі перададзены ў Нясвіж. Балетную трупу аб'ядналі з нясвіжскай, аб чым сведчыць загад князя, які ён даў у маі 1760 г.: «Капельмайстра Вітмана і балетмайстра Пуціні ўгаварыць працаўца на мяне і разам з хлопчыкамі-танцорамі і дзяўчынкамі-танцоўшчыцамі... прывезі сюды, у Нясвіж». Так была закрыта апошняя стафонка ў гісторыі слуцкага камедыхаўза.

Г.Барышаў.

*Гісторыя беларускага тэатра. Мн., 1983. Т. 1. С. 190—195.*

### САЛІСТЫ БАЛЕТА

**Жукоўскі** [імя невядома, 1746(?), Слуцк—?], танцоўшчык. З мяшчан. Вучыўся ў балетной школе Г.Ф.Радзівіла з 1755 г. (у А.Пуціні і Л.М.Дзюпра) і танцаваў у яго прыдворным тэатры ў Слуцку. Дэбютаваў у 1758 г. у «Балеце на трох парах» (лібр. і паст. А.Пуціні), а таксама ў Белым (Бяла-Падляска, Польшча). У 1757 г., 1759 г. гастроліраваў у Нясвіжы. З 1760 г.

саліст балета Нясвіжскага тэатра М.К.Радзівіла Рыбанькі.

**Лойка Антон** [1746(?), Слуцк — ?], танцоўшчык і балетмайстар. Па паходжанні беларус. З 1756 г. вучыўся ў Слуцкай балетной школе Г.Ф.Радзівіла (у А.Пуціні і Л.М.Дзюпра), быў салістам мясцовай трупы. З 1760 г. працаў у прыдворным тэатры Радзівіла ў Нясвіжы (з 1779 г. педагог балетной школы і балетмайстар). У 1780 г. пасланы К.С.Радзівілом у Італію (Рым, Венецыя) і Аўстрый (Вена) для азnamлення з іх балетным мастацтвам. Вярнуўшыся, быў вядучым балетмайстрам (упамінаецца ў дакументах за 1782—1787 гг.). Разам з Г.Петрынці рыхтаваў пастаноўку балета «Арфей у пекле» на лібрэту Ф.Каселі (1784 г.). Працаўаў у Нясвіжы з дачкой-блерьнерай да распоску балета ў 1790 г.

**Міхневіч** [1746(?), Слуцк — ?], танцоўшчыца. З 1756 г. вучылася ў Слуцкай балетной школе Г.Ф.Радзівіла (у А.Пуціні і Л.М.Дзюпра), з 1758 г. танцавала ў яго прыдворным тэатры (дэбютавала ў «Балеце на трох парах» ў паст. Пуціні), выступала таксама на гастролях у Белым (цяпер Бяла-Падляска, Польшча) і ў Нясвіжы. Была найбольш таленавітай у трупе, удачаналенню яе майстэрства аддаваў асаблівую ўвагу Пуціні. У 1760 г. салістка балета Нясвіжскага тэатра М.К.Радзівіла Рыбанькі.

### Мастакі са Слуцка. XVII—XVIII ст.

**Азікавіч Хаім.** Упамінаецца ў інвентары 1728 г. У горадзе «меў халупу ўбогую».

**Аляксандр багамаз,** іканапісец 2-й паловы XVII ст. Упамінаецца ў інвентары за 1683 г.

**Бойка Ян,** мастак і іканапісец (малер і багамаз). Упамінаецца ў інвентары 1728 г. У горадзе «меў халупу».

**Броўка Іван,** цясяльяр. Жыў у Новым горадзе, упамінаецца ў інвентары за 1683 г.

**Варапай Тарас,** цясяльяр. Жыў у Новым горадзе, упамінаецца ў інвентары за 1683 г.

**Галеўчынец Іван,** мастак (малер) 2-й паловы XVII ст. Упамінаецца ў інвентары за 1683 г.

**Дзям'ян багамаз,** іканапісец. Упамінаецца ў інвентары 1728 г. У горадзе «меў халупу».

**Захарый багамаз,** іканапісец. Упамі-

наецца ў інвентары 1728 г. У горадзе «меў халупу ўбогую».

**Іван багамаз,** іканапісец 2-й паловы XVII ст. Упамінаецца ў інвентары за 1683 г.

**Іван дойлід,** архітэктар 2-й паловы XVII ст. Жыў на «Востраве» на вуліцы Глухой. Упамінаецца ў інвентары за 1683 г.

**Казак Паўла,** іканапісец (багамаз) 2-й паловы XVII ст. Упамінаецца ў інвентары за 1683 г.

**Карповіч Але́сь,** цясяльяр. Жыў на «Востраве», упамінаецца ў інвентары за 1683 г.

**Кахановіч Кірыла,** мастак (малер). Упамінаецца ў інвентары 1728 г. У горадзе «меў дом».

**Кулевіч Сцяпан,** цясяльяр. Жыў на «Востраве», упамінаецца ў інвентары за 1683 г.

**Майсей,** іканапісец і мастак (багамаз і малер). Упамінаецца ў інвентары 1728 г. У горадзе «меў халупу мізэрную».

**Марціянавіч Васіль**, мастак. Вядома яго дзейнасць у 1717, 1749, 1769 гг. Выконваў гравюры і малюнкі для вокладак Евангелля. Прафесійнае майстэрства ўдасканалаўваў у жывапіснай школе пры Кіева-Пячэрскай лаўры.

**Мікалаеўскі**, мастак. Упамінаецца ў інвентары 1728 г. Верагодна, быў прызнаным майстрам, бо ў падначаленні «меў двух хлопцаў і двух малераў».

**Мінко Тадор**, мастак. Жыў у Стaryм горадзе. Упамінаецца ў інвентары за 1683 г.

**Немец Юрый**, майстар 1-й паловы XVII ст., вядомы як «замкавы цясяль князя Крыштофа Радзівіла». Па загаду князя вясной 1631 г. кіраваў рамонтам слуцкай саборнай царквы і званіцы.

**Радзівіл Багуслаў** (1620—1669), князь, прадстаўнік біржанскай галіны роду Радзівілаў, гаспадар Слуцкага княства. Архітэктар-аматар і майвалышчык. Мецэнат і збіральнік твораў мастацтва. Аўтар замалёвак архітэктурных краявідаў, накідаў, эскізаў архітэктурных элементаў і пабудоў, у тым ліку эскізаў слуцкай Навамейскай брамы, плана і фасада слуцкай ратушы.

**Рахлюта Фёдар**, цясяль. Жыў у Стaryм горадзе. Упамінаецца ў інвентары за 1683 г.

**Сегал (Сегель) Хаім**, беларускі мастак 2-й паловы XVIII ст. (прадзед мастака ХХ ст. Марка Шагала). Распісваў сінагогі, у т.л. у Капусцянах, Даўгінаве. Найбольш вядомы распіс халоднай сінагогі ў Магілёве (1760 г.), у якім адлюстравана гісторыя яўрэйскага народа ад старых часоў да прыходу на Беларусь і дзе сустракаліся выявы тагачасных беларускіх краявідаў.

**Стэфан малер**, мастак. Упамінаецца ў інвентары 1728 г., дзе адзначаецца як домаўладальнік.

**Травага (Трывога) Іван**, мастак. Вучыўся ў жывапіснай школе пры Кіева-Пячэрскай лаўры ў 1750 г. Стварыў кажушкі — дапаможнікі для пісання аброзоў — з беларускіх, украінскіх і заходнеўрапейскіх старадрукаў.

**Чарняўскі Міхалка**, мастак. Упамінаецца ў інвентары 1728 г. У горадзе «меў хаціну мізэрную».

**Шчыпік Андрэй**, мастак. Упамінаецца ў інвентары 1628 г. У горадзе «меў халупу ўбогую».

**Шчыпік Сцяпан**, мастак. Упамінаецца ў інвентары 1728 г. У горадзе «меў халупу».

**Якуб багамаз**, іканапісец 2-й паловы XVII ст. Упамінаецца ў інвентары за 1683 г.

I.A. Ціткоўскі.

## Бібліятэка лацінскай кнігі ў Слуцку

Одним из крупных памятников культуры на территории Белоруссии являлась Слуцкая библиотека Богуслава Радзивилла, существовавшая в первой половине XVII в.

В XVI—XVII вв. Слуцк был частновладельческим городом, с 1612 г. он принадлежал Радзивиллам. В те годы город являлся значительным торговым и религиозно-культурным центром Белоруссии. Численность населения в нём достигала 7,5 тыс. человек. С 1642 г. в Слуцке работала кальвинистская гимназия, где преподавали квалифицированные учителя из Польши, Германии, Моравии. Действовала также школа для мещан.

Богуслав Радзивилл принадлежал к образованным людям своего времени. Длительные путешествия по Европе способствовали собиранию книг. Он располагал богатейшей библиотекой, основой которой послужила коллекция князей Олельковичей, пре-

жних владельцев Слуцка. В 1576—1578 гг. ею пользовался известный историк Мацея Стрыйковский, написавший на основе ее материалов «Хронику польскую, литовскую, жамойтскую и всея Руси» (1582 г.).

Книги собрания в 1668 г. были завещаны Богуславом Радзивиллом дальнему родственнику Фридриху-Вильгельму, курфюрсту Бранденбурга и герцогу Пруссии, с условием хранения их в Кенигсбергской библиотеке герцога. В 1673 г. в Кенигсберге в типографии Фредерика Ройзнера был издан в двух томах «Каталог книг... завещанных библиотеке Богуславу Радзивиллу в 1688 году» (*Catalogus librorum quatuor libet Facultatum. Celsissimo ac illustrissimo Principe ac Domino Boguslaw Radziwill...*).

Так как разысканный нами Каталог ранее не был известен в исторической литературе, считаем необходимым приве-

сти здесь некоторые из содержащихся в нем сведений. Составил каталог и снабдил его введением библиотекарь герцога, доктор теологии Мартин Сильвестр Грабе. Во введении говорится, что князь Богуслав Радзивилл подарил герцогу все книги, которые у него остались после разграбления библиотеки шведами. Каталог разделен на две части: книги, отпечатанные форматом в полный лист, и книги в четверть листа. Всего каталог содержит сведения о 371 книге, из них 290 отпечатаны в полный лист, 72 — в четверть листа и 9 — рукописных.

Основную массу изданий — 313 — составили книги на латинском языке науки того времени. На немецком и французском языках было только 44 книги. Данные каталога свидетельствуют о широком распространении произведений авторов, об интересе собирателей к литературе по вопросам медицины. Кроме того, собрание подтверждает наличие научных и культурных связей проживавших в белорусском крае магнатов с Западной Европой.

Собрание Радзивилла включало 15 инкунабул, отпечатанных в Нюрнберге, Венеции, Лионе; 160 названий XVI в. и 196 книг XVII в. Книги этой коллекции издавались в Базеле, Франкфурте, Виттенберге, Цюрихе, Париже, Венеции, Болонье. В слуцкой коллекции находим лишь четыре издания на польском языке и по одной книге, изданной в Праге, Вильно, Киеве.

Для Слуцкой библиотеки характерны светские книги. Около половины всего собрания (176 книг) составляют сочинения античных авторов и книг по истории и философии. Здесь мы находим «Комментарии к Лукиану» Ст. Дидаци (Лион, 1583) на латинском языке, франкфуртское издание Плутарха «О морали» (1580), сочинение Г. Ливия «История с различными примечаниями» (1588).

Эпоха Возрождения — время великих географических открытий. Литература о новых землях была представлена в Слуцкой библиотеке. Здесь мы находим «Описание восточной Индии» в 9 частях, изданное в 1598—1601 гг., «Новый атлас, описание земель» Я. Янсони в шести томах (Амстердам, 1660). Особый интерес для исторической науки Белоруссии представляет книга Себастьяна Мюнстера

«Космография» (базельские издания 1572 и 1598 гг.). В «Космографии» приведено описание Польши и Великого княжества Литовского, в состав которого входили и белорусские земли. На карте, приложенной к этому сочинению, впервые было нанесено все Полесье. При этом территория обозначена как сплошные леса, лишь выше безымянного города, соответствующего по положению Орше, показан короткий правый приток Днепра. На карте С. Мюнстера нет ни Припяти, ни болот, ни озер.

Интересовали владельца Слуцкой библиотеки и другие области естествознания. В его собрании мы находим 15 книг по медицине и зоологии. Среди них «Орнитология» Юлиуса Альдрованди, знаменитого естествоиспытателя (Франкфурт, 1588) и его же «Описание животных» (1618).

Пятнадцатым веком датировано сочинение аббата Холи «Медицина теоретическая и практическая» (Венеция, 1492). Обращает на себя внимание сочинение на греческом языке классика античной медицины Клавдия Калена, который пользовался в свое время непрекращаемым авторитетом и как врач, и как естествоиспытатель. Назовем также книгу Арнольди Виллановано «Медицинские действия» (Лион, 1586). Интерес для историков науки и медицины представляет семитомная библиография Николай Николи Флорентини «Книги научные и медицинские» (Венеция, 1517).

Развитию геометрии и математики в XVI и XVII вв. способствовали крупные успехи астрономии. Среди сочинений по математике, имевшихся в собрании, следует назвать «Математические произведения» нидерландского математика Симона Стивина, изданного его учеником Альбертом Жирардом в 1634 г. Симон Стивин известен работами в практической геометрии, разработкой теории равновесия твердых и жидких тел. В Слуцкой библиотеке находились и «Очерки геометрии с квадратами и окружностями» Винсентио Грегори (Антверпен, 1647), и «Курс математики» Гаспара Скботти (1661). Владелец коллекции интересовался достижениями астрономии. В его собрании мы находим книгу немецкого астронома и физика Я. Кеплера «Новая астрономия» (Амстердам, 1609).

В каталоге Слуцкой библиотеки учтено 10 книг по искусству. Наиболее ранним изданием является «Современная архитектура Бельгии» Корнелия Данкертса (Амстердам, 1631). В библиотеке имелись книги по архитектуре Франции, о скульпторах, архитекторах, о творчестве Леонардо да Винчи.

Имелись также книги представителей рационалистического направления в польской Реформации. Они защищали принцип веротерпимости, выступали за свободу совести, уделяя большое внимание образованию, просвещению, естественнонаучным знаниям. Это книга Фауста Социна «Спор со святым Иисусом Христом» (Краков, 1594), а также книги о его учении.

Из книг по философии следует назвать «Совершенную философию» Фомы Ветули (Потавия, 1589), книгу Ж. Кальвина «Гармония евангелиариев», по-немецки изложенную В. Малерном (Байбель, 1590). Из четырех краковских изданий следует отметить «Описание Польши» Шимона Окольского (1641).

В Слуцкой библиотеке насчитывалось больше 60 книг по философии и 41 книга богословского содержания, в том числе «Литовские требования относительно Евангелия» — виленское издание 1600 г. на латинском языке. В репертуаре инкуна-бул представлена богословская тематика, от трудов так называемых «отцов церкви» и кончая схоластикой. Среди них — «Воп-

росы и обсуждения» Николая Паноритана, изданная в Лионе в 1500 г.

В XV в. Библию активно переводят на национальные языки. В Слуцкой библиотеке их было 2 рукописные на немецком языке и 9 печатных. Из них на латыни было только три: лейпцигская (1544), нюрнбергская (1530) и цюрихская (1550). Библия Тремели имелась в двух изданиях — краковском (1590) и ганноверском (1603). Библия Себастьяна Кастилионе имелась в базельском издании 1573 г. Была в библиотеке и богемская Библия (Прага, 1549). Французская Библия представлена двумя изданиями 1640 и 1642 гг. Имелась немецкая Библия Лютбери, изданная в Батенберге в 1614 г.

Античная литература представлена сочинениями Геродота, Плутарха, Демосфена, Ливия.

На основе изучения состава библиотеки Радзивилла мы можем заключить, что даже в условиях ограниченного доступа к книжным сокровищам князя его библиотекой могли пользоваться образованные граждане среднего сословия. И таким образом в ту давнюю пору на территорию нынешней Белоруссии могли просачиваться научные знания в области медицины, математики, астрономии, географии и других наук.

В. Цыбуля.

*Світязь. №н., 1989. С. 200—206.*

## Слуцкі дыярыуш

У бібліятэцы Чартарыйскіх у Кракаве захоўваецца слуцкая хроніка, якая мае назуву «З дыярыуша (дзённіка) горада Слуцка». Эта апошні твор летапіснага харектару ў гісторыі горада. Напісаны ён на польскай мове невядомым аўтарам.

У дзённіку расказваецца пра двухразовую няўдалую асаду Слуцка рускім войскам у верасні 1655 г., пералічаючы мэрапрыемствы, праведзеныя магістратам для забеспячэння насельніцтва прадуктамі харчавання перад асадай. Напрыклад, вось такое: было вырашана перадаць хлеб толькі слуцкім мяшчанам і нікому іншаму. Перад прыходам рускіх войск вакол горада насыпалі вал. 2 верасня войскі князя

Трубяцкога падышлі з паўднёвага боку да Слуцка, да Трайчанскага манастыра. Раніца З верасня яны началі абстрэл горада. Абаронцы адказалі агнём. 6 верасня, нічога не дабіўшыся, руская армія зняла асаду і рушыла ў бок Нясвіжа.

Другі раз яна падышла да Слуцка сумесна з атрадам казакоў у 5 тысяч чалавек. Трубяцкай спецыяльным пісьмом працянаў жыхарами горада і камандаванню гарнізона здацца, але атрымаў адказ, што не пісьмом, а крыўей трэба здабываць Слуцк. Князь не рызыкнуў на больш рапшучыя дзеянні і 30 верасня зняў асаду.

Родчанская Р. Слуцкая старасветчына (факты і разважанні). №н., 1991. С. 40—41.

### Дакументы сведчань

РУСКІ ПЕРАКЛАД ГРАМАТЫ КНЯЗЯ ЯНУША РАДЗІВІЛА  
АД 20 МАЯ 1617 ГОДА АБ ЗАСНАВАННІ Ў СЛУЦКУ  
ЕВАНГЕЛІСЦКАГА ХРАМА І ВУЧЫЛІШЧА ПРЫ ІМ

Януш Радзивіл, князь Биржанский, на Дубинках, в Слуцке и Копыле, подчаший Вел. кн. Литовского, Борисовский Староста.

Извещаем сей нашей фундушевой грамотой всех вообще и каждого из людей, как теперь, так и на будущее время, что желая дабы богослужение Евангелическое, по Сандромирскому положению, поданному некоторым королям и чинам всего государства, как можно более увеличивалось, как в целом отечестве, так преимущественно в княжествах и городах моих, я задумал в своем городе Слуцке построить Евангелический храм для славы Господней, для преподавания и слушания слова Божьяго и для раздачи Св. Тайн, усмотрев же для сего удобное место в Новом городе, в Слуцке, на Заречье над рекою Случью — близ развалившейся, уже старой и запущенной церкви (которую под именем св. Георгия славной памяти предшественник мой князь Иван Симеон Олелькович, Слуцкий князь, перенес на более просторное место в улице с гребли, идя от Старого города до Нового двора и оную наделил особой привилегией), назначил я сие то упомянутое место, тогда пустое и незадиранное, на построение Евангелического храма и училища для обучения христианского юношества, равным образом поручил я г. Юрию Капуцевскому, Минскому стольнику, моему Слуцкому старосте, дабы он вывез из ближайших лесов дерева годного для постройки домов и как можно скорее старался выстроить к совершенной выгоде храм и жилище как проповедника, так и помещение училищное; на содержание же проповедника и учителя особой моей грамотой будут назначены средства, в этом я уверяю и даю обещание. На то даю сию мою фундушевую грамоту за подпись моей руки и моей печатью, а также за подписями гг. (печатников) свидетелей, упрощенных мною по статуту княжества Литовского, желая, чтобы она (грамота) была признана имеющей такое же значение, как в трибунальском или земском суде княжества Литовского. Дано в Слуцке 20 мая 1617 г. от р. Хр.

(Далее подпись князя при печати).

Януш Радзивіл — подчаший В. кн. Литовского собственноручно.

(Подписи рук свидетелей).

Георгий Зянович собственноручно.

Иван Огинский собственноручно.

Иван Чирленковский собственноручно.

(Внизу сбоку подпись князя Христофора Радзивила).

(Ту грамоту подтвердил, как опекун, Христофор Радзивил).

\* \* \*

Грамота написана на листе серой бумаги, но чернила местами от ветхости выцвели, подлинник хранится в архиве Виленской евангелическо-реформатской коллегии. В начале 1902 года с грамоты снята фотография и в рамке под стеклом вывешена на стене актового зала Слуцкой гимназии.

*Историческая записка Слуцкой гимназии с 1617—1901 гг. Составил заслуженный преподаватель Слуцкой гимназии Иван Глебов. Вильна, Типография А.Г. Сыркина. — 1903. С. 169—170. (Приложение № 1).*

*Фотакопія гістарычнай запісі... захоўваецца ў фондах Слуцкага краязнаўчага музея.*

ІНВЕНТАР ТРАЙЧАНСКАГА МАНАСТЫРА, СКЛАДЗЕНЫ Ў СУВЯЗІ  
СА СМЕРЦЮ ВАСІЛЕВІЧА АРХІМАНДРЫТА СЛУЦКАГА І ЕПІСКАПА  
БЕЛАРУСКАГА 28 МАЯ 1678 г.

Монастырские владения начинаются за Ильинскими воротами, перейдя мостик. Сам монастырь обнесен деревянной изгородью (высоким заметом). Ворота монастырские с двумя башнями (все деревянное) и пустой церковью св. Никиты.

Собственно ворота двое: одни — заперты, другая — открыты, но имеют все нужные приспособления для запора. В надворотной церкви сложены старые иконы. Входя через врата во двор, по левую руку имеется каменный «скарбец» с подвалом — «пивницей»; 5 деревянных жилых помещений: в одном — находится трапезная. Дом архимандрита запущен, имеет мезонин, куда ведет винтовая лестница, кругом дома веранда. Один дом предназначался для гостей. За этими постройками — до реки расположены сады, цветники, имеется специаль-

ный «сливовый сад», в инвентаре отмечены 3 виноградных лозы: в саду — прудок. Убранства в домах очень мало: несколько диванов, 1 кровать, скамья и столы. В архимандритских покоях висят латинские карты: Рима, Константиноополя, Аугсбурга и Гамбурга, несколько гравюр, 3 образа на холсте, под распятием «pertoria» Петра Могилы. Окна, частью с деревянными рамами, частью с свинцовой оправой. Печи кафельные (изразцовыя) зеленые и разноцветные.

На дворе находится колодец и компас на деревянном столбе.

Против ворот — деревянная церковь Благовещения: красивой архитектуры и окрашенная, в ней книг и утвари много и он в большом порядке, описаны особо. Далее — каменный Троицкий храм, который почти готов, алтарь еще реставрируется. Против храма разрушившийся навес для извести. Между этими Церквями стоит колокольня с 1 большим, 1 средним и 2 малыми колоколами: на земле же лежит разбитый большой колокол.

Затем следует описание хозяйственных построек: сараев, конюшень, хлевов (один из них построен по прусски), бани, бровара, дома для работников.

На гумне сарай, крытый соломой, в скирдах 40 коп ярицы и 60 коп ячменя. Имеются озероды. Скота и лошадей не показано, хотя отмечены всякие мелочи, напр., что имеется пила, несколько топоров и долот.

В mestечке Тройчанах имеется 80 плацов, 95 моргов и 4 застенка, там же монастырский шпиталь и сказано, что все плацы заняты, но так как в списке домохозяев упомянуто лишь 26 лиц, то следует думать, что эти лица владели несколькими плацами одновременно. Это следует из того, что в описании податей отмечено: с плацов полагается плата: в год 1 золотый и 12 грошей и 3 гроша записанных: летом с плаца — на сельские работы следует по 3 дня в неделю; а с пустых плацов, «кто держит» — по 2 в неделю, по 12 грошей и 3 гр. записанных.

С застенков получается по 15 грошей.

С моргов вносят по 7 1/4 гр. и обязаны сжать, копу ржи.

В числе жителей Тройчан, владеющих то целыми, то 1/2 плацами, имеется жид Пушман, арендатор корчмы, платящий 150 зл. и починяющий корчму на свой счет; затем Жук, Казаченок, Пушкиревич и др. Занято 8 полных плацов и 18 половинных.

Рыбачить монастырь может по одному берегу Случи двумя рыбаками, начиная от монастыря до села Клепчан.

В городе 2 плаца: один в темном ряду, купленный Скочкевичем, другой — на «Казимержу», купленный епископом. Кроме того, за Локней волок 8, за которых платить по 6 зл. и 20 грошей, да несколько рабочих на своем хлебе.

Принимая, что 10 зл. = 4 копам (см. завещание Олельки № 9) и что копа = 60 грошам, получается, что 1 зл. = 24 грошам.

Отсюда делаем расчет доходности монастыря в 1678 г. с Тройчан:

с 1 плаца корчмы поступает	150 зл.
с 15 полных жилых плацов	24 зл. 9 гр.
с 64 полных нежилых плацов	40 зл.
с 95 моргов около	29 зл.
с волок около	54 зл.

с платой за плацы под крамами, вероятно, поступало свыше 300 зл., не считая даровых рабочих рук, которых в день монастырь имел около 40 в летние месяцы, пока длились полевые работы.

Минская старина (Трайчанский архив), 1913. Вып. 4. Т. XXIV. С. 72—74.

## Слуцк у гады Паўночнай вайны

В период Северной войны 1700—1721 гг. жители города подверглись новым испытаниям. В январе 1705 г. в Слуцк вошли драгуны литовского войска и потребовали от горожан 13 тысяч золотых на выплату жалованья солдатам. 13 января 1705 г. на рыночной площади драгуны напали на горожан. По сигналу набата на площади собирались вооруженные мушкетами и саблями жители города и в течение двух

часов вели бой с солдатами литовского войска. Под натиском горожан несколько десятков солдат отступили в один из домов, где их осадили горожане. Комендант крепости (а она подчинялась не государству, а рейнскому пфальцграфу), как лицо нейтральное, выслал для прекращения боя шесть рот гарнизона, которым с трудом удалось разъединить враждующие стороны. В результате боя 1 горожанин был

убит и 19 ранено, из них двое впоследствии умерло. Было убито около полутора десятков солдат, а их оружие и амуницию горожане забрали как трофеи. Литовское войско отошло от Слуцка.

В ходе Северной войны русский царь Петр I ввел на территорию Белоруссии войска, чтобы помочь своему союзнику польскому королю Августу II в борьбе против войск шведов и их ставленника Станислава Лещинского. Зимой 1705—1706 гг. по приказу Петра I в районе Слуцка стояли украинские казаки Миргородского и Переяславского полков, нападая на отдельные отряды противника. В результате военных действий в Польше союзник Петра I Август II бежал в Саксонию, где он был курфюрстом (князем). Шведская армия короля Карла XII после пребывания в Саксонии начала наступление в Белоруссии. Русская армия отошла из Гродно к Киеву. Ушли и казацкие полки. Шведские солдаты грабили население, сжигали деревни.

11 мая 1706 г., после отхода казаков Карл XII без сопротивления занял Слуцк. Он не штурмовал город, так как был дальним родственником рейнского пфальцграфа (из одного рода Виттельсбахов). На население была наложена контрибуция. Шведы забрали из крепости пушки, а те, что не смогли взять, затопили в самых глубоких местах реки. На следующий день шведское войско оставило город — ушло в Польшу, а затем в Саксонию.

Петр I продолжал вести войну. Русские войска удерживали отдельные города и местности на территории Речи Посполитой — в Белоруссии, на Украине и

в Польше. В августе 1707 г. в Слуцке стояла пехота армии Б.Шереметева. Слуцк служил базой снабжения русских войск. Здесь был организован провиантский магазин (склад), куда свозились продукты и фураж, которые собирали на Случчине и в окружающих районах.

В начале 1708 г. русские войска оставили Слуцк и ушли на восток. Войско Карла XII вернулось в Белоруссию. В январе — феврале 1708 г. в Слуцке разместились отряды союзника Петра I, литовского войска во главе с Князевичем. 5 марта ночью внезапно напало 15 полков литовского войска Крышпина, подчиненного королю Станиславу Лещинскому. Войско Князевича было наголову разбито, а сам он попал в плен. Слуцк был разграблен.

В апреле и мае 1708 г. город снова занят шведскими войсками. На жителей города наложена «вторая шведская контрибуция», которую шведы немедленно взыскали. Летом Карл XII пошел на Могилев, а оттуда на Украину, где 27 июня 1709 г. потерпел полное поражение под Полтавой.

Во время Северной войны население Слуцка понесло значительный материальный ущерб, хотя и не такой, как горожане многих других городов Белоруссии. Часть жителей Слуцка и Слуцкого княжества бежала за Днепр, под Киев, на Украину, особенно много в 1709—1710 гг.

Несмотря на разорение, в 1-й половине XVIII в. Слуцк оставался крупным по тому времени экономическим центром Белоруссии.

*Друкуецца па кн.: Г р и ц к е в и ч А. П. Древний город на Случи. Мин., 1985. С. 23—24.*

## Аб знаходжанні цара Пятра I у Слуцку ў гады Паўночнай вайны

«...Отправляя армию к южным границам, Петр не имел деятельного плана компании. Составление его стало предметом забот концилии, состоявшейся в Слуцке 12—13 апреля 1711 г. На военном совете присутствовало кроме Петра два военных (Шереметьев и генерал Алларт) и два гражданских лица (канцлер Головкин и посол в Польше князь Григорий Долгоруков). В соответствии с выработанным планом Петр велел Шереметьеву не позже 20

мая достичь Днестра, имея трехмесячный запас продовольствия. Указ Петра заканчивался словами: «Сие все исполнить, не отпуская времени, ибо ежели умедлим, то все потеряем».

\* \* \*

«Немало невзгод на пути из Москвы в действующую армию выпало на долю царя, а также его спутников в апреле—мае 1711 г. Екатерина в письме Меншикову из Слуцка объясняла задержку ответа «злым пу-

тем, которы... до здешнего места имели, так и за болезнию господина контр-адмирала». Кстати, болезнь «контр-адмирала», т.е. Петра, по заключению медиков, «случилась от студеного воздуха и от трудного пути».

То же самое сообщил и Макаров Ф.М. Апраксину, но уже в следующем отрезке пути. Кабинет-секретарь, как и Екатерина, оказался неисправным корреспондентом

«ради двух причин: первое, что от злого пути нимало себе не имели времени, ибо от Слуцка до Луцка с 60 миль ехал, и не было такова дня, в которой бы по горло в воде на переправах не были», вторая причина — болезнь царя».

*Друкуюца па кн.: П а в л е н к о Н.И., Птенцы гнезда Петрова. М., 1984. С. 79, 81.*


## У СКЛАДЗЕ РАСІЙСКАЙ ІМПЕРЫ

У канцы XVIII ст. Случчына ў выніку другога і трэцяга падзелаў Рэчы Паспалітай адышла да Расійскай імперыі. Істотных змен, якія б маглі паўплываць на агульны ход народна-гаспадарчага жыцця, не адбылося. Так было на працягу першага паўстагоддзя. Тоё ж прыгоннае права, якое абаранялася цяпер усёй сілай магутнай дзяржавы, і значыць тое ж гаротнае становішча працоўнага люду, тая ж рабская праца на карысць памешчыкаў. Агульны фон гаспадарчага жыцця Случчыны нават пабляк у тое пяцідзесяцігоддзе.

Прымітыўнай заставалася «агранамія» сельскагаспадарчай працы, заснаваная на векавых забабонах: гарох можна сеяць у панядзелак, пятніцу і суботу, «каб яго не з'елі рамакі». Ведалі, што трэба сеяць на святую Ілью, што лён трэба сеяць у дзень святой Алены і г. д. Праўда, прагрэс прарабіаў

сабе шлях. Укаранялася трохпольная сістэма земляробства, у некаторых памешчыкаў Слуцкага павета пачалі дзейнічаць конныя заводы, развіваща танкарунная авечкагадоўля і гадоўля ўкраінскай буйной рагатай жывёлы.

Уключэнне беларускіх зямель у склад Расійскай імперыі азначала ўстановленне на гэтых мясцінах новага тэрытарыяльна-адміністрацыйнага падзелу. Былі ўтвораны Полацкая (з 1802 г. Віцебская), Магілёўская, Мінская і Гродзенская губерні. У сваю чаргу губерні падзяляліся на паветы, кожны прыблізна па 20—30 тыс. чалавек падатковага або рэвізскага насельніцтва. Паветы складаліся з валасцей. Дата ўзнікнення Слуцкага павета — 23 красавіка 1793 г. Ён займаў тэрыторию сёняшніх Слуцкага, Капыльскага, Нясвіжскага, Клецкага, а таксама большай часткі Салігорскага, Ганцавіцкага і Ляхавіцкага раёнаў.



План Слуцка. Канец XVIII ст.

На Случчыне, як і ў час Рэчы Паспалітай, працягвалася прадваранская палітыка. У тое першае пяцідзесяцігоддзе ўласна шляхта падзялялася на ваколічную, чыншавую і неаселую. Ваколічная шляхта сялілася асобымі засценкамі, адрубамі, валодала зямлём і рэдка — сялянамі. Чыншавая, без сялян, арандавала зямлю ў памешчыкаў, дзяржавы ці духавенства. Неаселая шляхта зaimалася дробнымі промысламі, наймалася на гаспадарча-адміністрацыйныя пасады, батрачыла. Па свайму сацыяльна-эканамічнаму становішчу яна паступова збліжалася з працоўным сялянствам, страчвала былья фармальна-юрыдычныя пазіцыі (вызваленне ад рэкррутскіх набораў, падушнага падатку і г.д.).


Асноўная маса памешчыцкіх сялян карысталася зямельным надзелам, які на рубяжы XVIII — XIX ст. складаўся прыблізна з дзвюх аднолькавых частак: цяглай і прыёмнай доляў. За цяглую сяляне адбывалі прыгон, за прыёмную — плацілі грашовы аброк. У

працэсе пашырэння фальварачна-паншыннай гаспадаркі абедзве часткі надзелаў спалучаліся, і з сялян сталі спаганяць, у асноўным, адработачныя павіннасці.

Хоць памеры паншыны фіксаваліся інвентарамі, памешчыкі паставяяна парушалі іх як у форме павелічэння падатковай павіннасці, так і ў форме ўскладнення паншыны на ўсё новыя катэгоріі насельніцтва. Гэта сустракала супраціўленне. Напярэдадні адмены прыгоннага права антыфеадальныя выступленні сялян адбыліся ў вёсках Агароднікі, Бранавічы, Варкавічы, Лучнікі, Сярагі, Падзеры. Яны завяршыліся толькі 7 лютага 1834 г., калі цар Мікалай I зацвердзіў рашэнне аб прызнанні жыхароў гэтых вёсак, так званых выбранцаў, вольнымі людзьмі, але павіннымі плаціць за карыстанне зямлём чынш.

Сельская гаспадарка не забяспечвала селяніна Случчыны. Сялянская ворная зямля не давала дастатковага зборажжа для пракорму. Яго недахоп часткова пакрываўся бульбай. Вядома, пры такіх умовах самы нязначны неўраджай ставіў многіх вясковых жыхароў перад проблемай выжывання. Менавіта таму многія з іх ішлі зімой на дапаможныя заработка. Галоўным з іх было возніцтва, потым нарыхтоўка дроў, лясных матэрыялаў, дубовай кары. Случане цяслярылі, будавалі баржы, зaimаліся плаваннем лесу, вырабам гонты. Іншыя накіруваліся арцелямі, з сякерай і рыдлёнкай, з убогім знешнім выглядам, часам за сотні вёрст у пошуках лепшай долі.

Імкненне да вызвалення ад прыгонніцкага ўціску ўсё больш становілася адметнай рысаю сялянскага руху. Прадстаўнікі мясцовай улады на Случчыне ўсё часцей адзначалі ў сваіх паведамленнях, што падбухторшчыкамі сялян да выступленняў становіліся прадстаўнікі разначыннай інтэлігенцыі. Расла колькасць арыштаваных «за сачыненне просьбаў сялянам на сваіх



Герб Слуцка. 1795 г.

уладальнікаў». Калі раней найбольш пашыранай формай супраціўлення прыгонніцтву была адмова ад выканання павіннасцей, што выклікалася, звычайна, павелічэннем памераў паншчыны, або аброку, то ў 40-х – 50-х гадах повадам для большасці выступленняў служылі чуткі пра свабоду, якія распаўсяджаліся сярод сялян, гарадской беднатаў.


19 лютага 1861 г. Аляксандар II падпісаў адбраныя Дзяржаўным Саветам «Палажэнні», якія складаліся з «Агульнага палажэння», «Мясцовых палажэнняў» і дадатковых правіл, а таксама Маніфест аб адмене прыгоннага права.

У Мінскай губерні землеўпарадкаванне праводзілася па «Мясцовых палажэннях». У Слуцкім павеце за сялянамі захоўваліся прысядзібныя і палявыя надзелы, якімі яны карысталіся да рэформы. Адрэзкі дапускаліся толькі ў тых выпадках, калі памер сялянскага надзелу перавышаў устаноўлены інвентаром або калі пасля рэфармавання заставалася менш як 1/3 часткі асушаных зямель. Аднак памешчыкі павінны былі выплаціць сялянам за пабудовы, якія знаходзіліся на адрэзанай зямлі. Сялянскі надзел нельга было зменшыць больш як на 1/6.

Паводле «Палажэння» селянін мог звяртацца ў дзяржаўную ўстановы, заключаць гандлёвыя і іншыя здзелкі, пераезджаць у горад, запісвацца ў саслоўі мяшчан і купцоў, паступаць на службу ці ў навучальную ўстанову (Нарысы гісторыі Беларусі. Мн., 1994. С. 303). Сялянін аб'ядноўваліся ў ашчыны, атрымлівалі права займацца промысламі і гандлем, неслі адказнасць за выплату падаткаў, мірскіх збораў, а таксама за рэкрукція павіннасці. Паводле «Палажэнняў 19 лютага» ўся зямля маёнткаў абвяшчалася ўласнасцю памешчыка. Пры раздзеле зямлі землеўладальнік выбіралі сабе лепшыя ўчасткі, лясы заставаліся ў распараджэнні памешчыкаў. Сялянін

апынуўся ў такіх умовах, пры якіх нельга было самастойна весці сваю гаспадарку.

На асобных умовах адмянялася прыгоннае права для дваровых людзей. Яны вызваліліся праз два гады пасля апублікаўнія Маніфеста, без зямельнага надзелу, фактывна ж ператвараліся ў батракоў. Наогул пасля рэформы 1861 г. сяляне трапілі з адной кабалы ў другую, эканамічна яшчэ больш жорсткую. А ўсе цэнтральныя і мясцовыя органы для правядзення рэформы складаліся з памешчыкаў (дваран) і абаранялі свае інтарэсы. Незадаволенасць сялян зямельнай рэформай прыводзіла нярэдка да бунтаў. Для іх уціхамірвання царскі ўрад уводзіў у асобныя маёнткі войскі. У рапарце ўпраўляючага Слуцкім маёнткамі К. Вагнера Галоўнаму ўпраўленню маёнткамі адзначаецца, што ў маёнтку Горкі арандатар увёў «в деревне казаков по 2 чел. на одну избу и переводит их произвольно на постой из одной деревни в другую». Сяляне маёнтка Шастакоў В. А. Чэркас, С. К. Чэркас і К. С. Новік аб'явілі байкот увядзенню статутных грамат. За гэта кожны з іх быў пакараны 20 розгамі і штрафам у 5 рублёў серабром. Арганізаванае супраціўленне па-



План Слуцка. 1866 г.

мешчыку К. Вайніловічу аказалі сяляне маёнтка Макраны. Каля 500 чалавек адмовіліся выплаціць штраф за самавольны выпас жывёлы ў вёсцы Навасёлкі. Селянін І. Сянкевіч з жонкай Фёклай збілі паліцайскага ўрадніка Андрушкевіча. Сяляне Р. Верабей, Р. Камандантаў былі арыштаваны. Але раніцай, калі іх спрабавалі адправіць з Кіявіцкага валаснога ўпраўлення ў слуцкую турму, каля 40 сялян напалі на фурманку і вызвалілі аднавяскойцаў.

З адменай прыгоннага права значна палепшыліся ўмовы для развіцця сельскагаспадарчай прамысловасці. На змену натуральнай феадальнай сельскай гаспадарцы прыйшлі таварна-грашовыя адносіны. У 2-й палове XIX ст. далейшае развіццё атрымалі дробныя прадпрыемствы па перапрацоўцы мясцовай сыравіны, а сярод мяшчан і сялян — саматужныя промыслы. Вінакурныя заводы былі ў Рачкавічах, Рудні, Красным Радкове, Івані, Клярмонтах, мукамольныя і крупыяныя — у Слуцку, лесаапрацоўчыя прадпрыемствы — у Старэве, Любынцы, Кучыне, Вераб'ёве. У 1897—1925 гг. у вёсцы Старэва дзейнічаў шклозавод. У 1908 г. на міжнароднай выстаўцы ў Марселі (Францыя) крышталёвы посуд і лямпы, вырабленыя на заводзе, былі ўдас-

тоены вышэйшай узнагароды — Гран-пры.

Пашырэнне таварна-грашовых адносін, рост прамысловасці, класавая дыферэнцыяцыя ўнеслі істотныя змены ў матэрыяльную культуру беларусаў, перш за ёсё яны закранулі традыцыйную планіроўку сялянскага двара і жылога комплексу, сельскагаспадарчую тэхніку. Са з'яўленнем новых відаў прылад працы, мэблі, посуду і іншых прадметаў хатняга ўжытку, а таксама мастацкіх вырабаў у быт случан, як і іншых жыхароў Беларусі, паступова ўваходзілі і прамысловыя рэчы паўсядзённага карыстання.

У 1869 г. у Слуцку дзейнічалі 6 гарбарных, 2 цагельныя і 3 ганчарныя заводы, якія выпускалі прадукцыі на суму 3850 рублёў. У той жа час у павеце працавала 17 гарбарных, 14 вінакурных, 1 смаліны, 15 ганчарных, 1 суконны, 1 цукраварны і 4 цагельныя заводы, кошт вырабу якіх складаў 151 814 рублёў.

Усё дарослае насельніцтва Слуцка складала 9875 чалавек, у тым ліку дваране — 856, духавенства — 177, купцы — 246, мяшчане — 7180 чалавек. У павеце працывала 128 541 чалавек, у тым ліку дваран — 9356, духавенства — 445, купцоў — 72, мяшчан — 11 104 чалавекі.



Рыначная плошча ў Слуцку.  
Пачатак XX ст.

Тое, што тагачасныя статыстычныя звесткі называлі фабрыкамі і заводамі, у пераважнай частцы былі больш развітымі рамеснымі майстэрнямі. У сярэднім на кожную такую фабрыку і завод прыпадала 5–6 рабочых.

У канцы XIX ст. у павеце налічвалася 4850 рамеснікаў. Сярод іх: хлебнікі, булачнікі, мяснікі, кандытары, шаўцы, краўцы, каплялюшнікі, ткачы, друкары, печнікі, цесляры, бондары, слесары, кавалі, меднікі, ружэйнікі, гадзіншчыкі, рээчыкі, рымары, фатографы, раміznікі і інш.

Колькасць рамеснікаў паменшылася па той прычыне, што многія з іх з-за невялікай заработка платы перайшли ў іншыя губерні, некаторыя нават адправіліся ў Амерыку.

Тагачасны случанін, прыстасоўваючыся да рынку, імкнуўся атрымаць найбольшую колькасць даброт за сваю працу. Калі яму не хапала хлеба, ён лёгка яго купляў, таму што цераз Случчыну праходзілі гандлёвыя шляхі, па якіх правозіліся масы танных збожжа.

Водныя шляхі, як і раней, выкарыстоўваліся для перавозак. У межах Мінскай губерні па шматлікіх яе рэках тавары сцягваліся да Прыпяці, Случы, Верхняга Нёмана, Бярэзіны і Дняпра. У 1846 г. у Слуцку пабудавана першая паштовая станцыя. Праз горад прыйш-

ла адметная для таго часу Маскоўска-Варшаўская шаша, якая значна палепшила гандлёвыя сувязі Случчыны з іншымі эканамічнымі і культурнымі цэнтрамі Беларусі, Расійскай імперыі.

Сістэма школьнай адукацыі Беларусі ў XIX – пачатку XX ст. была часткай расійскай, у якую ўваходзілі: элементарныя пачатковыя школы, класічныя і ваенныя гімназіі, кадэцкія карпусы, ліцэі, інстытуты, універсітэты, акадэміі і інш. Сістэма рыхтавала спецыялістаў для абслугоўвання дзяржавы ў сферы адміністрацыйнага і ваенага кіравання, культуры, ідэалогіі. На тэрыторыі Случчыны, у адпаведнасці з яе статусам, дзейнічалі пачатковыя, сярэднія і няпоўнасярэднія школы, прыватныя і дзяржаўныя жаночыя вучылішчы, духоўныя вучылішчы і інш. Царкоўнапрыходскія школы яшчэ нараджаліся. У пачатку XX ст., асабліва пасля рэвалюцыі 1905 г., з'явілася значная колькасць школ, асабліва сярэдніх, дзяякуючы адкрыццю прыватных гімназій. У 1912 г. на 1000 жыхароў Мінскай губерні прыпадала 51,3 навучэнца.

У 1803 г. у складзе чатырох факультэтаў — маральных і палітычных наўук, фізіка-матэматычнага, медыцынскага, літаратурнага і вольных мастацтваў — утвараецца Віленскі ўнівер-



Кірмаш у Слуцку. Пачатак XX ст.



Лірнікі на слуцкім базары. Пачатак XX ст.

сітэт. Ён з'яўляўся цэнтрам Віленскай навучальнай акругі, куды ўваходзіла і Беларусь, распрацоўваў для яе школ навучальныя праграмы, падручнікі. Адукацыя, атрыманая ў яго сценах, не саступала той, якую давалі лепшыя тагачасныя універсітэты Еўропы. Сярод яго першых выпускнікоў ураджэнцы Случчыны: Каржанеўскі Іосіф (медыцынскі факультэт), Шэмеш Адам (жывапісец-партрэтыст і мастацтвазнаўц) і інш. Іншыя маладыя случане атрымлівалі дыпломы пасля заканчэння Маскоўскага (Белабоцкі Браніслаў, Цэрскі Вітольд), Пецярбургскага (Слуцкі Аляксандр), Кіеўскага (Плуг Адам), Дэрптскага (Залескі Браніслаў) універсітэтаў, Віленскай медыка-хірургічнай акадэміі (Равіч Іосіф). Значная іх частка прыйшла праз Слуцкую гімназію. На жаль, з-за незапатрабаванасці іх ведаў мясцовымі ўладамі іх праца праходзіла за межамі роднай зямлі.

Беларусь, якая не мела тады вышэйшай школы, магла пасылаць у той час у Пецярбургскі і Маскоўскі універсітэты, з назначэннем казённых стыпендый, толькі 50 дубранадзейных выхаванцаў.

Падаўленне паўстання 1863—1864 гг. і масавыя рэпрэсіі да яго ўдзельнікаў, жорсткі рэжым выключных законаў, фактывічная забарона беларускага друку надоўга затрымлі развіццё нацыянальнага і ў цэлым вызваленчага

руху. Апошні з'явіўся ў перыяд другой рэвалюцыйнай сітуацыі, калі ў барацьбу ўступіла новае пакаленне рэвалюцыйных дэмакратаў.

Перадавая беларуская моладзь, найперш з ліку навучэнцаў, уключылася ў дзеянасць расійскіх народніцкіх арганізацый: «Зямля і воля», «Народная воля», «Чорны перадзел». У навучальных установах Пецярбурга, Масквы, Кіева і іншых гарадоў утвараліся гурткі студэнтаў-беларусаў. Падпольна, на гектографе, яны выдалі адозвы «Да беларускай моладзі», «Да беларускай інтэлігенцыі» і інш.

У публікацыях упершыню абвяшчалася існаванне самастойнага беларускага этнасу, давалася тэарэтычнае аргументаванне гэтага тэзіса. У іх змяшчаўся пратест супраць паланізацыі і русіфікацыі.

Моладзёжны рух існаваў і на Случчыне. Нацыянальна-вызваленчыя ідэі падтрымлівалі навучэнцы гімназій, у тым ліку і Слуцкай. У пачатку 70-х гадоў яе навучэнцы атрымлівалі з Пецярбурга і Масквы працы Маркса, Ласаля, Дарвіна, некоторых расійскіх рэвалюцыйных дзеячаў. У 1863 г. са Слуцкай гімназіі быў выключаны 281 навучэнец за рэвалюцыйную дзеянасць.

Уступленне Случчыны ў першае дзесяцігоддзе новага веку было бурлівым. Вясной 1905 г. утвараеца слуцкая арганізацыя Расійскай сацыял-дэмакратычнай рабочай партыі. У 1905—1908 гг. адбыліся сялянскія хваляванні ў вёсках Слуцкага павета. Прайшлі мітынгі, дэманстрацыі, забастоўкі па ўсёй Случчыне.

У вёсцы працягваліся выступленні сялян, звязаныя з паземельнымі адносінамі сялян і памешчыкаў (захопы ворнай зямлі, лугоў і пашаў, барацьба за сервітуты, супраціўленне пры размежаванні зямель, патравы, высечкі лесу і г. д.). Самавольныя высечкі былі ў 1905 г. у Вялікай Духаўшчыне, Бялевічах. Сялянє Сноўскай воласці

ўкрапі гатовыя дровы з участкаў Гусакоўскай лясной дачы. Байкатавала-ся выкананне судовых рашэнняў, пас-таноў і распраджэнняў розных адміністрацыйных устаноў. У 1908 г. успыхнула паўстанне ў вёсцы Заграддзе, паўстанне задушылі рэгулярныя войскі. Былі забіты браты Фама і Ціхан Ганчары, Міхаіл Ясінскі, Сцяпан Дробыш і іншыя. Шмат было параненых.

Праletарыят, які перайшоў да адкрытай палітычнай барацьбы з царызмам, вызначаўся як галоўная сіла знішчэння царскага самадзяржаўя, пе-ратварэння Расійскай імперыі ў дэмакратычную рэспубліку, ліквідацыі па-мешчыцкага землеўладання, ажыццяўлення нацыямі права на самавызначэнне. Такія патрабаванні вызначалі бліжэйшыя мэты бальшавіцкіх арганізацый. Да іх прымыкалі мясцовыя арганізацыі Бунда, сацыялістаў-рэва-люцыянероў, Беларускай сацыя-лістичнай грамады і інш.

Палітычнае жыщё Случчыны ў час першай расійскай рэвалюцыі перадае рапарт слуцкага павятовага спраўніка мінскаму губернатару ад 30 лістапада 1905 г.: «В городе Слуцке, как и в не-которых других поселениях уезда (Копыль, Клецк, Ляховичи), имеются местные группы социал-демократичес-

кой и соціал-революціоннай партій. Організація «Бунда» насчитывает здесь в своіх рядах значительное чи-слу чинов из рабочей еврейской моло-дежи. До 17 октября чуть ли не ежед-невно этими организациями устраивались в Слуцке демонстрации, сопро-вождавшиеся нарушением обществен-ной тишины и спокойствия, криками и залпами револьверных выстрелов. Партийная молодежь вела себя вызывающе, стесняла движение по тротуа-рам в центре города, ежедневно с 6—7 часов пополудни и до поздней ночи, наполняла улицы толпами своих сочлен-нов и причиняла постоянное беспокой-ство жителям.

Все это, разумеется, вызывало неудо-вольствие элементов населения, не причастных к движению, давало почву мнениям о необходимости применения сильных мер к обузданию своееволия партийной молодежи. Высказывались мнения, что единственной такою мерою могло бы быть расквартирование в го-роде казаков, как легкоподвижной и наилучшей для подавления уличных беспорядков части войск.

В целях пресечения этих беспоряд-ков неуклонно применялись такие меры, как разъяснения толпе демонст-рантов, задержание праздношатающихся и иногородних, высылка их на ра-



Царква і Троіцкі манастыр у Слуцку. Пачатак XX ст.

боту по месту приписки и привлечение к судебной или административной ответственности.

Такие меры вызывали, в свою очередь, со стороны партий против полиции всевозможные обвинения, вплоть до инсинаций в печати с преувеличением иискажением фактов, как, например, корреспонденция из Слуцка в № 140—142 «Нашей жизни» на тему о том, что в городе бывают и бываю (полиция и войска)».

Па-свойму ўвайшла ў жыщё Случчыны знакамітая сталыпінскай рэформа. З мэтай інтэнсіфікацыі сельскай гаспадаркі, павышэння культуры земляробства і жывёлагадоўлі, іх тэхнічнай аснашчанасці ў Мінскай губерні землеўпарадкавальнімі камісіямі і земствамі былі прыняты меры па ўзмацненні агранамічнай, зоатэхнічнай і ветэрынарнай справы, арганізацыі продажу і аренды сельскагаспадарчых прылад і машын, стварэнню складаў для насення, вывазу племянной жывёлы.

Пашырылася навукова-даследчая і асветніцкая дзейнасць Мінскай балотнай станцыі, адкрытай у 1911 г. Пры ёй дзейнічалі рэгіянальныя трохмесячныя сельскагаспадарчыя курсы, задачай якіх з'яўлялася падрыхтоўка спецыялістаў па вырошчванні кармавых раслін, асушэнні балот і лугаводстве. З 1911 г. па 1914 г. у Мінскай губерні вырасла колькасць зернеачышчальных пунктаў і пракатных стан-

цый. На Случчыне пры дапамозе губернскага земства рабіліся пэўныя заходы па арганізацыі вогнеўстойлівага будаўніцтва, ствараліся майстэрні па вырабе чарапіцы, цэглы і інш. матэрыялаў у мэтах барацьбы са спусташальнымі пажарамі, якія былі няредкімі гасцямі Случчыны і суправаджаліся вынішчэннем цэлых вёсак. Аб тэмпах і маштабах гэтай работы сведчаць затраты Мінскага губернскага земства, якія ў тых гады выраслі з 22 тыс. да 150 тыс. рублёў.

У гады Першай сусветнай вайны Случчына ўпершыню стала прыфрантавым краем. У Слуцку размяшчаліся штабы спачатку 3-й, а потым 2-й рускай армій. Вайна абвастрыла яе эканамічнае і дэмаграфічнае становішча. З 1914 па 1917 год тут было мабілізавана больш за палову праца-зольнага мужчынскага насельніцтва.

У крытычнае становішча трапілі і многія памешчыцкія гаспадаркі. Пасяўнія плошчы на прыватнаўласніцкіх землях да пачатку 1917 г. скараціліся амаль на 70 працэнтаў.

Велізарныя страты несла жыщё ад бясконных рэквізіцый на патрэбы фронту: коней, буйной рагатай жывёлы, збожжа, мука, фуражу. Тысячы людзей адрываліся на фартыфікацыйныя работы, ахову чыгунак, мастоў.

З пачаткам вайны былі адменены ўсе абмежаванні на працяг рабочага дня, выкарыстанне жаночай і дзіцячай працы, на выхадныя і святочныя дні.



Вуліца Шашэйная (цяпер вуліца Леніна) у Слуцку. Пачатак XX ст.

У той жа час змяншэнне заробку ў 1915 г. склала болей як 11 працэнтаў. Іх узровень захоўваўся толькі на прадпрыемствах па вырабе ваеннай працуцьці.

Населенныя пункты Случчыны перапоўнілі патокі бежанцаў з Гродзенскай, Віленскай губерняў. У пачатку 1916 г. іх колькасць у Мінскай губерні склала 157 тыс. чалавек. Многія з іх апынуліся амаль на вуліцы — на ўскрайне лесу, на падводах, каля вогнішчаў для абагрэву і прыгатавання ежы. Случчане дапамагалі жыллём, вопраткай, лекамі. На Случчыне працавала медыцынская камісія, створаная штабам рускай арміі для правядзення прафілактыкі заразных захворванняў. Дзякуючы прынятым мерам бежанскі рух быў узяты пад арганізацыйны і санітарны контроль, значная частка «навасёлаў» была адпраўлена па чыгуначны цераз Мінск, Асіповічы, Оршу далей на ўсход, у глыб Расіі.

Слуцк і жыхары павета ўспрынілі вестку аб складанні Мікалаем II з сябе ўлады як нешта доўгачаканае. Пераконваючы у гэтым успаміны І.Р.Басінкевіча, ураджэнца г. Слуцка, яго жыхара ў 1917—1918 гг.: «Напачатку лютага 1917 г. з палітычных партый у г. Слуцку была толькі арганізацыя Бунда, аб'ядноўваўшая некалькі дзесяткаў

рамеснікаў. Ад іншых партый — бальшавікоў, меншавікоў, эсераў былі толькі адзіночки, галоўным чынам, ад ваенных. Вуліцы горада, звычайна ціхія і мала чым адметныя, сталі шматлюднымі і прынялі незвычайні для вачэй выгляд. На кожным кроку можна было сустрэць афіцэраў і генералаў размешчанага ў Слуцку штаба 2-й царскай арміі. Мала было салдат. Найбольш рэвалюцыйная пяхотная частка знаходзілася ў раёне Нясвіжа, бліжэй да акопаў.

Успамінаю першы мітынг на базарнай плошчы, непадалёку ад базара. Ён быў скліканы па ініцыятыве меншавікоў і эсераў са штаба арміі. Была нядзеля. Сонечная веснавая раніца. У горад наехала шмат сялян з навакольных вёсак. Каля трывуны, па-скораму зробленай з дошак, стаяла група афіцэраў, гімназістаў — сынкоў мясцовай буржуазіі і памешчыкаў. З'яўляецца першы аратар. Невялікага росту, каржакаваты, у салдацкай шынелі, з нашыўкамі на пагонах. Гэта быў Збарскі — член партыі эсераў. Ён заклікаў да вернасці Часоваму ўраду, гаварыў аб неабходнасці весці вайну «да перамогі» і неадкладна пачаць наступленне на фронце, каб дапамагчы саюзнікам. Са злобнай няянісцю ён абрушыўся на бальшавікоў, называю-



Лагер бежанцаў у Слуцку.  
1915 г.

чы іх нямецкімі шпіёнамі, зраднікамі радзімы. Выступае другі аратар, меншавік, ваенны доктар Лабенз. Ён таксама заклікае падтрымаць Часовы ўрад і ваяваць да пераможнага канца.

Яшчэ адзін афіцэр падымаецца на трывану. Гэта — ваенны доктар Крэйнес. Ніхто з прысутных на мітынгу не сумняваўся, што ён нічога новага не скажа. Але з першых жа слоў аратара стала ясна, што выступае прадстаўнік бальшавікоў, той партыі, якая сумела заваяваць сімпаты рабочых, бяднейшых сялян і салдат. Горача і натхнёна, з вялікай даказальнасцю тав. Крэйнес раскрываў зрадніцкую, антынародную палітыку Часовага ўрада, га-

варыў аб неабходнасці пакончыць з вайною, перадаць фабрыкі і заводы рабочым, зямлю — сялянам. Група афіцэраў і контррэвалюцыйна настроенных гімназісташ спрабавала спыніць яго прамову выкрыкамі: «Далоў, нямецкі шпіён, зраднік радзімы». Потым рэакцыянеры кінуліся да аратара, каб сцягнуць яго з трываны. З вялікімі намаганнямі Крэйнес закончыў сваю прамову».

Восенню 1917 г. на Случчыне пачаўся пераход улады з рук органаў Часовага ўрада ў рукі мясцовых Саветаў рабочых, сялянскіх і салдацкіх дэпутатаў.

Я.І.Бараноўскі, Б.В.Ульянка.

## Па дарозе ад Мінска да Слуцка

По дороге к Слуцку нам пришлось ехать с опытным евреем Янкелем... Отъехавши на далекое расстояние от Минска, мы встречали несколько еврейских буд, наполненных всеми возрастами евреев. Некоторые из них были прилично одетые, а другие в обычновенных своих грязных будничных костюмах. Спрашивая Янкеля, куда собирались его согражданники? Да надо полагать, отвечал он, что это еврейская свадьба. У нас иногда случается так, что если жених из одного города, а невеста из другого, то съезжаются поезды жениха и невесты на пол-пути, чтобы каждому из них не было обидно при свадебных издережках, — и венчаются где либо возле корчмы или просто на открытом поле, под балдахином. Жених привозит свои закуски, со стороны невесты тоже идет угожение, ну, и веселятся день-другой, пока выгрузят из буд все съедомое. Что же, говорю ему, и раввина с собой берут? Да, если он родственник или хороший знакомый жениху или невесте, а то и без него дело обходится. У нас обряд венчания свадеб может совершить каждый еврей.

Мы ехали с Янкелем в самую рабочую летнюю пору и потому на полях, засеянных хлебом, постоянно встречали народ, занятый уборкой посевов, — и чем ближе подъезжали к Слуцкому уезду, тем хлеб попадался рослый и зернистый. Янкель говорил, что Слуцкий уезд вообще хлебо-

роднее других уездов Минской губернии, и мужики ничего себе, живут хорошо. Когда были господские, то жались и скрывали свои деньги во избежание лишних на них налогов от владельцев, а теперь начали скот покупать и лишнюю земельку засевать.

Слуцкий уезд лежит в западной части губернии. Пространство его 141,57 кв. км. (6850 кв. верст) по месторасположению своему площадь может быть подразделена на две части: северную и южную. Северная, небольшая, представляет холмистую полосу, составляющую водораздел между системами рек: Немана и Припяти. Южная часть входит в состав так называемого Минского полесья. Почва в северной части преимущественно суглинистая, отчасти глинистая и супесчаная с глинистою подпочвою; на юге же песчаная и местами суглинистая. Площадь уезда орошаются двумя системами рек: Немана и Припети. Болота и непроходимые болотистые леса южной части Слуцкого уезда служат продолжением Пинских. В отношении лесов, которые сосредотачиваются в южной части, уезд принадлежит к неособенно обильным. Жителей 163 954 душ. Жители размещаются в разных поселках. По роду занятий жителей уезд принадлежит к числу таких, в которых развиты одни сельские промыслы. Кроме хлеба, в значительном количестве раз-

водят лен, который также служит предметом сбыта.

По хлебородию своему Слуцкий уезд считается лучшим. Поверхность его с северо-западной части возвышена, а в южной болотиста и низменна. Почва первой плодородна, а потому сторона эта более населена, имея прекрасные луга по верховьям разлива рек; а южная часть представляет полесье с редким населением. Главная река Случь с притоками Морочь и Лань, приток Припети. Верховья реки Щары и других притоков Немана имеют богатые луга. Поверхность уезда делится московско-варшавским шоссе, на две противоположные местности. Сторона от шоссе принадлежит к низменным, а северная к плодородным. Самое шоссе проходит по более населенным местностям. По пути к Слуцку нам попадались казенные фермы, а также конфискованные и секвестрованные имения. Последние мы и прежде встречали, проезжая другие уезды Минской губернии, и потому я с Янкелем повел о них речь. А что, говорю ему, есть хорошие из этих имений. «Да как тебе, барин, сказать, были между ими хорошие имения; да теперь стали плохи. Когда паны жили в них и труд был обязательный, а не вольно-наемный, помещики и благодушествовали в них; а потом, как пришлое напинать народ для обработки полей, пошло иное дело. ...Имения эти погубила последняя польская завиуха. Ты слыхал ли, барин, о податках, собиравших в былье времена на пресловутое повстанье? ...Правда, сначала паны, отуманившие отчизной, сами совали эти податки без расчету, а когда нечего было давать, а пресловутый фонд начал требовать этих по-

датков, что называется с ножом к горлу, то дело пошло иное. У кого были лишние деньги, тем еще ничего, кое-как отдельывались от этих тяжких налогов; а у кого их не было, должны были спускать за ничто все, что было в наличности; лес, скот и разную движимость, а теперь считите-ка когда в такое имение вламывалась банда; тут уж многое не разсуждай, а что есть в печи, все на стол мечи. Как бы ни было хорошо устроено имение, но оно не могло выдержать тех расходов, какие требовались на разные податки да на угождение банд. Ну, а потом последовала конфискация и секвестр имений, принадлежащих лицам, участвовавшим в повстанье. Это уже привело к окончательному разорению землевладельцев и их имений.

Мы приехали на станцию и расположились с Янкелем пить чай. Пока прислуга хлопотала с самоваром, я вышел из комнаты и пошел вдоль небольшого селения. Жар был нестерпимый. На улицах села как будто все вымерло, не было видно ни одного живого существа, и только подходя к концу села, я услышал ленивый лай собаки, а вслед за сим выскочила из ворот группа мальчиков и девочек в одних рубашенках, запачканных до нельзя. Это были единственные хозяева деревни, за отлучкою отцов и матерей их на полевые работы. Выйдя за деревню, я присел на дороге у густо-раскинувшейся березы. Нужно сказать, что в западном крае большая часть дорог обставлена высоко-растущими деревьями, под которыми вся кому путнику, во время жаров и летнего зноя, приятно отдохнуть.

*Друкуецца па кн.: В о и н о в Ф.Д. Путевые заметки ст. советника Ф.Д.Воинова. СПб., 1891. С. 31—34.*

## Айчынная вайна 1812 года

У ноч на 12(24) чэрвеня 1812 г. без авбяшчэння вайны французская армія пераправілася цераз пагранічны Нёман. Напалеон спадзяваўся разбіць рускія войскі ў прыгранічных раёнах і прымусіць Расію заключыць ганебны мір. У пачатку вайны рускае камандаванне на нарадзе ў Дрысенскім лагеры прыняло рапшэнне не ўступаць у рашаючу бітву да аўяднання 1-й і 2-й армій. Армія Барклая дэ Толі адходзіла праз Вільню — Свянцяны — Дрысу — Полацк на Віцебск. Для прыкрыць-

ця Пецярбургскага напрамку ў Дрысенскім лагеры быў пакінуты корпус П.Х.Вітгенштэйна. 2-я армія, якая адступала ў напрамку Ваўкавыск — Слонім — Навагрудак — Нясвіж — Слуцк — Бабруйск — Магілёў, апынулася ў асабліва цяжкім становішчы.

Адступаючы, рускія войскі ўпарты супраціўляліся, прайвілі мужнасць і адлагу. У чэрвені — ліпені на тэрыторыі Беларусі адбыліся баі часцей 1-й і 2-й армій з напалеонаўскімі войскамі каля в. Вораны,

Закрэўшчына, Гудзяўчы Гродзенскай губерні, пад мястэчкамі Вішнева, Караблічы Віленскай губерні, паблізу мястэчкак Мір і Раманава Мінскай губерні і ў іншых месцах.

\* \* \*

Другая армія князя Баграціёна прыбыла 1-га ліпеня ў Слуцк, дзе атрымана было паведамленне аб tym, што непрыяцельскія раз'езды з'явіліся ў Свіслачы, за 40 вёрст ад Бабруйска. Гэта быў корпус Пажаля, якога Даву паслаў з Мінска, а сам пайшоў на Магілёў. Баграціён вырашыў таксама ісці прама да Магілёва, спадзеючыся папярэдзіць непрыяцеля. Раздзяліўши армію на дзве калоны, ён паслаў Раёўскага з 7-м корпусам і некалькімі кавалерыйскімі палкамі, каб атакаваць ворага, у выніку заняцця ім Бабруйскай дарогі. Сам жа з корпусам Барадзіна і 2-га Кірасірскага дывізіёна ішоў у адным маршу за Раёўскім для падтрымкі Платава, які пры Раманаве адбіў авангард караля Вестфальскага, у якім было 7 палкоў конніцы, і ўзяў у яго ў палон 16 афіцэраў і 300 чал. ніжэйшых чыноў. Абозы, параненыя і хворыя былі адпраўлены ў Мазыр.

Далей Раманава непрыяцель не праследаваў 2-й арміі.

#### Літаратура:

Война руского народа с Наполеоном. 1812. СПб., 1910. С. 47.

\* \* \*

Во время Отечественной войны 1812 г. на территории Белоруссии происходили бои между русскими войсками и французскими армиями. Наполеон, собрав большие силы, значительно превышавшие численность русских войск, вел наступление. 2-я русская армия отступала, чтобы объединить свои силы с 1-й. Ее фланг прикрывал летучий отряд, которым командовал М.И. Платов.



М.І.Платай.

1(13) июля 1812 г. 4-й французский кавалерийский корпус генерала В.Н.Латур-Мобура занял Несвиж. 2-я русская армия отступила на Слуцк, а сам Багратион был уже в городе. Он приказал арьергарду остановиться в местечке Романово (ныне Ленино) и задержать французские войска. Частьми из донских казаков и кавалерии Васильчикова командовал генерал Платов. 2(14) июля 1812 г. 7 полков французской армии — кавалерийская дивизия Каменьского, бригада вестфальских гусар Гамерштайн, кирасиры, пехота и артиллерия — атаковали русские войска. Платов принял бой. Казаки отбили атаку и контратаковали. Они отогнали врага на 5 верст. Части французского корпуса получили подкрепление и остановили казаков, которые вернулись в Романово. Платов приказал сжечь мост через Марочь, этим укрепил свою оборону. Латур-Мобур бросил в бой 3 кавалерийские дивизии. Тогда в действие вступил весь арьергард. От ураганного огня пушек и фланговых атак казаков противник нес большие потери. Больше часа продолжалась битва. Французский корпус вынужден был отойти к местечку Тимковичи. Победа была полной. В этом бою отличился командир 1-го батальона Ахтырского гусарского полка подполковник Денис Васильевич Давыдов.

Битва под Романовым дала возможность 2-й армии отдохнуть в Слуцке и затем отойти к Бобруйску и дальше на восток.

Слуцк был занят французскими частями в середине июля 1812 г. Захватчики реквизировали у населения для армии продукты питания и фураж. Во главе администрации стоял генерал, который руководил всеми делами в уезде. Основной обязанностью местной администрации было собирать подати с населения, реквизировать продукты и фураж и обеспечивать ими французскую армию.

При отступлении французской армии в начале ноября 1812 г. дивизия, которая стояла возле Слуцка, отошла к Борисову, куда стягивались силы захватчиков. Слуцк был занят без боя русскими войсками корпуса Эртеля.

Друкунца па кн.: Грицкевич А. П. Древний город на Случи. Минск, 1985. С. 32.

\* \* \*

... — Итак, мы в восьми верстах от Слуцка, а французы уже в Несвиже...

Багратион коротко подумал о чем-то и, словно передвинув одну мысль на место другой, продолжал говорить:

— Что ж? Так и должно быть. Однако и нам свои меры взять необходимо. Господа генералы Платов и Васильчиков! После славной победы вашей под Миром полную на вас имею надежду. Матвей Иваныч! Ларивон Васильич! Французы на хвосте у нас к Бобруйску ползут. Арьергарда долг — крепче прикрывать армию. Смотрите, други: коль скоро от Романова отойдете, — весь обоз армии сгинет. Нельзя скоро отходить! Через ночь войска в Уречье будут. А вам и завтра и послезавтра весь день надлежит у Романова

держаться. И лишь третьего июля близ вечера дозволяю отойти на Слуцк. Хоть вся сила адова ринет на вас, — ни шагу!

... Прикрывая отступление Второй армии, Платов и Васильчиков разбили второго июля у местечка Романово передовой кавалерийский отряд маршала Даву под начальством генерала Пшепендовского. Это было второе крупное арьергардное дело армии Багратиона, не менее блестящее, чем первое — под Миром, но еще более значительное по результатам. Теперь армия могла без опасения двигаться на Бобруйск, а оттуда к Могилеву. А до боя под Романовым каждый шаг ее сопровождался риском быть настигнутой и окруженнной. Багратион вздохнул свободно.

*Друкуецца са скарачэннімі па кн.: Голубов С. Багратион. М., 1947. С. 54, 58.*

## Аб тым, як прадавалі Слуцк

Царское правительство стремилось купить у помещиков частновладельческие города Белоруссии, так как в России таких городов не было: все были государственными. Еще в указе Екатерины II от 3 мая 1793 года о властях в Минской губернии говорилось о намерении правительства купить у помещиков Слуцк.

Началась длительная канцелярская переписка. Еще в мае 1800 г. в город приехал минский губернатор З.Э. Корнеев с чиновниками, чтобы вести переговоры и оценить его. Но три опекуна малолетнего Доминика Радзивилла нарочно в Слуцке не приехали. Они сами взялись за оценку, долго подсчитывая все доходы с города. Наконец, опекуны предложили правительству продать Слуцк за 3736 тысяч золотых (560 400 рублей). Сенат Российской империи 20 октября 1803 года принял указ о покупке Слуцка государством.

В 1806 г. в Слуцк приезжал губернский стряпчий (помощник прокурора) и вместе со слуцким городничим осмотрели город. Они (а вслед за ними и губернатор) считали, что город покупать не надо, ибо жители его бедные, дома старые и государство не получит необходимой прибыли. Тогда Д. Радзивилл обратился к министру внутренних дел А.Б. Куракину с просьбой отложить срок выплаты большого радзивилловского долга казне на 15 лет и предложил купить у него город. Кура-

кин подал докладную записку царю, что следует согласиться с предложением Радзивилла по политическим мотивам: все уездные города в Белоруссии должны быть государственными, а не помещичьими.

Но и на этот раз покупка Слуцка не произошла. Д. Радзивилл был сторонником Наполеона. Он выехал за границу и поступил на службу к французскому императору. В 1812 г. участвовал в войне против России, а в ноябре 1813 г. умер от ран во Франции. Но еще летом 1813 г. на все имения Радзивилла был наложен секвестр (временное запрещение пользования собственностью), они были взяты в управление государственными властями. Однако царским указом от 24 февраля 1814 г. секвестр был снят, и все радзивилловские имения были поделены между его родственниками — Антонием Радзивиллом, получившим Несвиж, Мир и много других владений, и дочерью Д. Радзивилла — Стефанией (1809—1832), получившей Слуцк, Копыль и другие имения. Над ней и ее владениями из-за ее малолетства была установлена опека. Однако радзивилловские долги были такими большими, что царским указом от 6 апреля 1815 г. создали специальную комиссию с правом юридических решений.

Вопрос о покупке Слуцка правительством после Отечественной войны 1812 г.

некоторое время не поднимался. Только в 20-х годах XIX в. министерство финансов предложило купить Слуцк в счет радзивилловских долгов. Дальнейший ход этому делу дали выступления жителей города против попытки закрепощения мещан помещичьей администрацией и введения новых податей. Слуцкие мещане добивались окончательного освобождения от помещичьей власти. Через своего адвоката они в 1812 г. подали в радзивилловскую комиссию документ, где изложили свои претензии. 29 декабря 1821 г. комиссия признала слуцких мещан свободными людьми, но землю Слуцка — помещичьей. Горожане, как и раньше, вынуждены были выполнять повинности. В 1822 г. они подали апелляцию в сенат, желая получить и городскую землю. Потянулись долгие годы разбирательства дела.

Наконец комитет министров царской России принял решение купить Слуцк с околицами. Николай I утвердил это решение 7 февраля 1828 г. Для оценки стоимости города и окрестностей в Слуцк была направлена комиссия министерства финансов с представителем помещицы. Были рассмотрены многочисленные документы, приложены статистические сведения, составлен обзор юридических документов и старинных грамот за несколько столетий.

Однако и в 1828 г. продажа Слуцка не состоялась. Хотя министерская комиссия и оценила город и его окрестности со всеми доходами в 616 375 рублей 83 копейки серебром, правительство сочло эту сумму высокой и не утвердило.

Стефаней Радзивилл занялся царский двор. Императрица выдала ее в 1829 г. замуж за молодого графа Льва (Людвига) Витгенштейна (с 1834 г. — князя), сына русского генерал-фельдмаршала. Между

мужем и женой был заключен договор, по которому в случае смерти одного из них все имущество становилось собственностью оставшегося в живых.

Указом сената от 30 июня 1831 г. Слуцк со всеми помещичьими доходами был закреплен за С.Радзивилл-Витгенштейн, а мещане окончательно признаны вольными людьми.

В 1832 г. 23-летняя владелица Слуцка умерла, и ее муж после уплаты долгов стал владельцем города и других ее имений. В 1834 г. Л. Витгенштейн выплатил долги умершей жены и проект покупки Слуцка был сдан в архив.

Новый толчок этому делу дало окончание судебного спора выбранцев в 1834 г. Когда проект переселения выбранцев на Украину был отклонен правительством, оно предложило помещику продать государству земли выбранецких деревень. Витгенштейн согласился в 1834 г. продать земли вместе со Слуцком за 417 738 рублей 331/3 копейки серебром, но виленский военный губернатор Ф.Я.Миркович, который вел переговоры, снизил цену до 342 821 рубль 662/3 копейки серебром. Снова пошли переписка и переговоры, пока Витгенштейн не согласился на эту сумму.

Торги тянулись до 10 декабря 1846 г., когда по положению комитета министров царской России, утвержденному Николаем I, Слуцк, его околицы и земля выбранецких деревень были куплены правительством за 342 821 рубль серебром. В апреле 1847 г. состоялась передача города государственным властям на месте.

Так закончилась более чем пятидесятилетняя история покупки уездного города Слуцка царским правительством.

*Другуецца па кн.: Грицкевич А.П. Древний город на Случи. Минск, 1985. С. 33—35.*

## Паўстанне 1863 года

Революционно-демократическое движение в Белоруссии в 60-х годах XIX века являлось составной частью общероссийской борьбы против царизма. Оно было тесно связано с польским национально-освободительным движением. В России сложилась и развивалась революционная ситуация. Программа национально-освободительной борьбы в Белоруссии и Литве

предусматривала буржуазно-демократические свободы, равноправие всех граждан, республиканскую форму правления, независимость края.

В Слуцке, как и в некоторых других городах Белоруссии, в 1861—1862 гг. происходили тайные сходки сторонников освободительного движения, накопление оружия и продуктов питания для буду-

ших повстанческих отрядов, пение недозволенных гимнов и песен. Минский гражданский губернатор 7 февраля 1862 г. доносил виленскому генерал-губернатору, что «революционный дух» больше всего «проявляется в Слуцком, Новогрудском и Минском уездах». Начались диверсионные действия: неизвестные уничтожали телеграфные столбы, линии. Подозревали в этом слуцких гимназистов. Начались репрессии и высылка жителей из города.

В 1862—1863 гг. происходили волнения учеников Слуцкой гимназии. Гимназисты составляли рукописные прокламации и расклеивали их в городе, тренировались в стрельбе.

В Белоруссии и Литве восстание против царизма готовил Литовский провинциальный комитет, который создал местные революционные организации: гродненскую (возглавлял Калиновский), минскую (Антон Трусов). Минская организация имела связь со Слуцком.

1 февраля 1863 г. подпольное временное провинциальное правительство Литвы и Белоруссии во главе с Кастиусем Калиновским обратилось к населению с манифестом о восстании против царизма. В манифесте провозглашалась демократическая программа. В каждую губернию революционное правительство назначило военных начальников, которые одновременно возглавили наиболее крупные повстанческие отряды.

Царские власти усилили репрессии. В Слуцке в феврале 1863 г. были произведены аресты. Значительную часть арестованных выслали из города. Началось массовое исключение учеников из гимназии. В 1863 г. было исключено или «демонстративно» подали прошение об увольнении из гимназии 281 человек. Около 30 гимназистов старших классов приняли участие в вооруженной борьбе против царизма.

Виленский генерал-губернатор распоряжением от 22 февраля 1863 г. объявил Слуцк и уезд на военном положении. Вся полнота власти была передана военному начальнику, командиру 33-го Донского казачьего полка полковнику Астахову.

В конце февраля 1863 г. в уезде начали действовать повстанцы. Сюда с запада дошел отряд Р.Рогинского. Царские войс-

ка смогли достать и разбить его уже в Мозырском уезде.

Слуцкие повстанцы начали действовать весною 1863 г. В уезде образовалось четыре отряда общей численностью до 500 человек. На подавление повстанцев были брошены большие силы. В уезде, кроме казаков, действовали части 31-й пехотной дивизии, штаб которой разместили в Слуцке.

21 апреля 1863 г. возле деревни Озерики часть Великолукского полка разбила отряд повстанцев в 120 человек во главе с Вендорфом и военным руководителем отряда бывшим штабс-капитаном В.Машевским. Во время боя было убито 3 повстанца, в том числе Машевский, 14 ранено, 35 взято в плен.

Еще один бой произошел 26 июня возле деревни Мокраны. Здесь рота Черниговского полка с 80 казаками разбила отряд повстанцев Нарбута из 80 человек. В Слуцком уезде действовали отряды Лукашевича, Хмаровича, Юндзилла. Летом 1863 г. они также были разбиты царскими войсками.

Зимой 1864 года царские власти раскрыли подпольную революционную организацию Минской губернии. Было арестовано 80 человек, среди них начальники организации Слуцкого уезда — учитель математики Слуцкой гимназии Миладовский, которого сослали в Томск, и Mogильницкий. Захваченных в боях повстанцев судил военный суд. Их осуждали на каторжные работы в рудниках или крепостях — бессрочно или на 12, 10, 8 лет. Имущество их конфисковывали. У крестьян и мещан Слуцка, участвовавших в восстании 1863 г., было конфисковано имущество, они были высланы в арестантские роты на 2—4 года. Часть повстанцев или просто подозреваемых лиц была выселена в Сибирь или «далекие губернии». Всего из города было выселено более 400 человек.

Царизму удалось подавить восстание, но, несмотря на репрессии, в Белоруссии, в том числе и среди слуцкой интеллигенции, учеников Слуцкой гимназии, продолжали распространяться революционно-освободительные идеи.

Друкунца па кн.: Грицкевич А.П. Древний город на Случи. Мин., 1985. С. 36—39.

## Дакументы сведчаць

### РАПАРТ КІРАЎНІКА СЛУЦКІМ МАЁНТКАМІ АБ ЗНАХОДЖАННІ Ў ІМ КАЗАКОЎ І ЖОРСТКАЙ ЭКСПЛУАТАЦЫІ СЯЛЯН АРАНДАТАРАМІ

17 жніўня 1861 г.

Получив указание е. св. князя и Главного управления имениями о том, чтобы не допускать ввода в княжеские имения войск и полиции, после возвращения в Слуцк я предупредил об этом арендаторов, чтобы по всем вопросам они обращались к Управлению имениями и только через него добивались удовлетворения. Почти все арендаторы не уклоняются от этого и только в крайнем случае обращаются через Управление к посреднику, хотя поскольку возможно, взаимные недоразумения разрешаются на месте.

Однако я сталкиваюсь с нарушителями этого условия, самовольно идущими к беспорядкам. В им. Горки давно имеются злоупотребления: ограничивались только расчетами с крестьянами, злоупотребления со стороны имения приостановлены. В настоящее время арендатор ввел в деревни казаков по 2 чел. на одну избу и переводит их произвольно на постой из одной деревни в другую, так что крестьяне действительно начали роптать и жаловаться. А когда эти жалобы дошли до меня и когда я убедился в том, что вымышленного бунта нет, я попросил командира полка удалить казаков, что и произошло.

Но через несколько дней пани Околова от имени своего мужа подала заявление посреднику и полиции о том, что у нее крестьяне бунтуют и порядок нарушен. На проверку прибыл посредник, затем исправник, которые, не найдя ни бунта, ни недоимок барщины, осмотрели лишь по жалобам крестьян хлеб, выдаваемый из имения слугам, и признали его несоответствующим и негодным. Если этим закончится все дело, было бы еще ничего. Но мне кажется, что здесь будет больше скандалов, которые ни к чему иному не приведут, кроме раздражения крестьян и вмешательства властей.

Второй скандалисткой является пани Булгаринова. Как это видно из прилагаемого отношения посредника, арендаторша, не взирая ни на что, велела 2 раза сечь крестьян за опоздание на работу и за медлительность в работе. После первого случая посредник взял с нее обязательство не нарушать правил, а во втором случае послал отношение администрации, после чего был выслан контролер для удовлетворения крестьян. Но когда в тот же день в Радков прибыл и сам посредник, он занимался и эти делом, и хотя он обязал, чтобы арендаторша заплатила (каждому) наказанному крестьянину по 2 руб. серебром, однако крестьяне от денег этих отказались и намеревались жаловаться высшим властям, но этого до сих пор не сделали, а посредник своего решения не отменил. Подобные действия отрицательно влияют на наложение взаимоотношений в будущем, а т. к. без решения Главного управления в подобных случаях не знаю, как поступать, считаю своей обязанностью Вам об этом дожелить и просить распоряжения.

Управляющий службами имениями К. Вагнер.

*Крестьянское движение в Белоруссии после отмены крепостного права (1861—1862 гг.).  
Мн., 1959. С. 322—323.*

### РАПАРТ АКАНОМА СЛУЦКІХ МАЁНТКАЎ АБ СКЛАДАННІ СТАТУТНЫХ ГРАМАТ І АДМОВЕ СЯЛЯН МАЁНТКАЎ ЖЫЩІНА І ПАДАРЭССЕ БАБРУЙСКАГА ПАВЕТА ПАДПІСАЦЬ ГРАМАТЫ

6 студзеня 1862 г.

Представляя уставные грамоты им. Житино и Подоресье с дальнейшими приложениями, согласно указанному на обороте перечню, имею честь пояснить, что основой для определения земельного надела каждому хозяину были землемерные инвентари, а количество выгона показано соответственно ведомости землемерного отдела и что земельный надел определен согласно инструкции Главного управления имений. Ссылки на это, сделанные главным землемером вельможным [паном] Ивашикевичем, имеются на каждой грамоте.

В расчете издельной работы и оценке общей повинности, из которой состоит постоянный оброк, учитывались последние замечания, сделанные Главным управлением, что подробно объяснено в примечаниях, приложенных к уставным грамотам.

Крестьяне указанных имений в настоящее время не желают приступить к заключению каких-либо добровольных соглашений. Но есть надежда на то, что в скором времени по

примеру других волостей изменят свое мнение и сами потребуют соглашений. Так именно было в Лахвенских и Ленинских имениях. В настоящее время они (крестьяне) сами изъявляют желание заключить добровольные соглашения, и с этой целью я спешу в Лахву и беру с собой грамоты, которые я думал отправить в Главное управление имениями.

С арендаторами Житина и Подоресья окончательных соглашений не заключено. Но после возвращения из Лахвы я сразу же за это возьмусь и полученные обязательства вместе с расчетами дохода буду иметь честь представить Главному управлению имениями.

Управляющий К. Вагнер.

*Крестьянское движение в Белоруссии после отмены крепостного права (1861 – 1862 гг.). Мн., 1959. С. 340.*

### ДАНЯСЕННЕ МІРАВОГА ПАСРЭДНІКА 2-га ЎЧАСТКА СЛУЦКАГА ПАВЕТА АБ АДМОВЕ СЯЛЯН МАЁНТКА ШАСТАКІ ПАДПІСАЦЬ АКТ АБ УВЯДЗЕННІ СТАТУТНЫХ ГРАМАТ

Красавік 1862 г.

Вчерашнего числа при проверке и введении в действие уставной грамоты им. Шостаков помещика Константина Ксаверьевича Войниловича требуемо было мною на основании ст. 49 Правил о порядке приведения в действии Положения о крестьянах подписание акта 6 уполномоченными временнообязанными крестьянами, избранными для сего Шостаковским сельским обществом, а именно: Сымоном Казимировым Черкасом, Прокопом Ивановым Гнечко, Николаем Даниловым Борисом, Иваном Степановым Черкасом, Сымоном Герасимовым Черкасом и Иваном Кристофоровым Сапешкою. Но уполномоченные от подписи акта отказались, а то в присутствии 3 добросовестных посторонних свидетелей Бенедыка Яковлева Лушицкого, Степана Мойсеева Конончика и Якуба Иванова Крайника, помещиков Константина и Иосифа Войниловичей, помещиков Гурского и Шабловского, волостного старшины и целого мирского Шостаковского общества. Главными подстрекателями к неисполнению определенного Положением подписания поверочного акта были помощник старости Викентий Антонов Черкас, Сымон Казимиров Черкас и Костак Степанов Новик, они гласно в присутствии моем и упомянутых выше лиц объявили, что громада не хочет никаких подписей и их уполномоченные акта не подпишут, не взирая на объяснения необходимости повиновения закону. Это было исполнено уполномоченными публично перед целым обществом, а потому, сообразив все обстоятельства дела, весмы вредные для прочих селений, где еще не поверены уставные грамоты, и могущие стать дурным примером для всех временнообязанных крестьян, решают: 1) главных зачинщиков явного неповиновения закону: Викентия Антонова Черкаса и Сымона Казимирова Черкаса по силе 154 ст. Общего положения, как изобличенных в возбуждении крестьян к исполнению возложенных на них сил Положением обязанностей, передать суду и наказанию на основании съода законов 1857 г., том XV, книга I, ст. 295 и последующих и 2) Костака Степанова Новика за ответы дерзкие и совет, данный мне, чтобы всю громаду послать в острог, не отдавать под суд поодиночке, по силе ст. 29 и 32 Положения о губернских и уездных по крестьянским делам учреждениях, наказать розгами в волостном правлении 20 ударами и взыскать штраф 5 руб. серебром в пользу суммы Шостаковского сельского общества об исполнении сего решения просить находящегося лично в им. Шостака становога пристава со вручением ему копии решения; предписать тимковицкому старшине выполнить сие же решение, а о происшествии уведомить точас г-на начальника губернии.

Мировой посредник Мержеевский.

*Крестьянское движение в Белоруссии после отмены крепостного права (1861 – 1862 гг.). Мн., 1959. С. 355 – 356.*

### ПАСТАНОВА СЛУЦКАГА ПАВЯТОВАГА МІРАВОГА З'ЕЗДА АБ ДЗЕЙНАСЦІ ВАЙНІЛОВІЦКАГА ВАЛАСНОГА СТАРШЫНІ

12 чэрвяня 1862 г.

Слуцкому уездному мировому съезду докладывано: мировой посредник 4-го уч. Пильяевский в отзыве от 12 сего июня за № 201 донес, что войниловицкий волостной старшина Андрей Король, прибыв в Сейловицкую волостную канцелярию во время сборов крестьян дер. Кучиновщины и Сейлович, занятых выбором уполномоченных для проверки уставных грамот, стал их уговаривать, чтобы этого не делали, что им все представлено в ложном виде и что выборы, ими производимые, не имеют никакого основания, за какой поступок

сказанный старшина посредником Пилявским временно удален от должности, а на место его назначен старшиною кандидат его Михаил Петрович Комлач, и засим просит съезд на основании 122 ст. Общего положения окончательно отрешить сказанного старшину от должности.

Постановлено: как подстрекательство волости (является) важным преступлением, то съезд на основании 122 ст. Общего положения, высочайше утвержденного в 19 день февраля 1861 г., о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, полагает окончательно отрешить от должности старшину Андрея Короля с назначением к заступлению его места кандидата его Михаила Петрова Комлacha, если он избран в эту должность по ст. 118 того же Положения, о чем представить на утверждение г-ну начальнику губернии и уведомить мирового посредника.

Подлинный за подписом предводителя дворянства, всех мировых посредников и скреюю секретаря.

*Крестьянское движение в Белоруссии после отмены крепостного права (1861—1862 гг.).* Мин., 1959. С. 362—363.

### ДАНЯСЕННЕ МІНСКАГА ГУБЕРНАТАРА Ў ДЭПАРТАМЕНТ ПАЛЦЫ АБ СУПРАЦҮЛЕННІ СЯЛЯН ВЁСКІ НАВАСЁЛКІ КІЯВІЦКАЙ ВОЛАСЦІ СЛУЦКАГА ПАВЕТА СУДОВАМУ ПРЫСТАВУ І ПАЛЦЫ

18 студзеня 1889 г.

Крестьяне Слуцкого у. Киевской вол. д. Новоселок вели спор с владельцем им. Мокраны помещиком Ксаверием Войниловичем о пастищной земле в уроч. Тарфовое болото, пространством 125 дес. Спор этот разрешен всеми инстанциями по крестьянским делам и спорная земля признана за помещиком. Принесенная крестьянами всеподданнейшая жалоба по высочайшему повелению от 28 апреля 1883 г. оставлена без последствий, об этом объявлено поверенным крестьян Григорию Команданту и Иосифу Толкачу под расписку 24 сентября 1883 г.

Решением Слуцкого съезда мировых судей от 4 сентября 1887 г. присуждено было ко взысканию с 77 человек крестьян д. Новоселок в пользу помещика Войниловича за самовольную пастьбу скота в упомянутом урочице 56 р. 80 коп. При приведении в исполнение этого решения 25 февраля 1888 г. крестьяне деревни Новоселок оказали сопротивление судебному приставу Масловскому, который обратился за содействием к местной полиции и несмотря на оказанное его 12 марта 1888 г. содействие, крестьяне толпой до 500 человек мужчин и женщин упорно отказывались от уплаты денег и к описи имущества не допустили. При этом один из толпы крестьянин Иосиф Сенкевич с женой Феклою нанесли побои полицейскому уряднику Андрушкевичу. Составленный об этом акт с указанием главных зачинщиков сопротивления передан был товарищу прокурора для возбуждения преследования, а сим, последним, предложен судебному следователю для производства предварительного следствия по признакам 27 ст. Улож[ения] о нак[азаниях].

31 декабря 1888 г. по распоряжению судебного следователя арестованы были при Киевском волостном правлении для доставления в Слуцкий тюремный замок крестьяне д. Новоселок Григорий Воробей и Григорий Командантов, но в этот день по случаю позднего времени не могли быть отправлены и оставлены на ногах в арестантском помещении при Киевском волостном правлении, 1-го сего января утром, когда были выведены упомянутые арестанты для отправки их на повод в г. Слуцк, явившаяся толпа крестьян около 40 человек насилино отняла арестованных и увела домой.

Для производства дознания о насильном освобождении из под ареста Воробья и Команданта и для принятия мер к доставлению их в Слуцкий тюремный замок 4 января прибыл в волостноеправление слуцкий уездный исправник, где получил сообщение судебного следователя с повестками на имя подсудимых в числе 8 человек о явке их к следователю в г. Слуцк на 9 января, между тем, двое из обвиняемых, а именно: Семен Воробей и Степан Клыга явились в волостноеправление за получением паспортов и здесь же были задержаны и доставлены в г. Слуцк. Затем исправник отправился в д. Новоселки для выдачи повесток остальным обвиняемым, но не нашел их в деревне, так как они скрылись до прибытия исправника, а потому, оставив повестки местному полицейскому сотскому, исправник поручил ему вручить повестки по принадлежности вызываемых по явке их в деревню. После сего 9 января добровольно явились в Слуцк в полицейское управление освобож-

денный толпою один из главных виновных Григорий Воробей и другой вызываемый Михаил Корушун, которые вместе с задержанными в волостном правлении Семеном Воробьевым и Степаном Клыгой заключены в тюремный замок до распоряжения судебного следователя.

Дознание же о насильном освобождении из-под ареста Григория Воробья и Григория Коменданта передано товарищу прокурора по Слуцкому у.

О чём на основании циркуляра от 20 сентября 1888 г. за № 2501 имею честь довести до сведения Департамента полиции и присовокупить, что о немедленном розыске и доставлении судебному следователю остальных четырех обвиняемых крестьян мною вместе с сим предписано слуцкому уездному исправнику.

Губернатор ген.-майор кн. Трубецкой

*Белоруссия в эпоху капитализма. Мин., 1983. Т. 1. С. 252—253.*

**СПІС ЗЕМЛЕЎ ЛАДАЛЬНІКАЎ СЛУЦКАГА ПАВЕТА МІНСКАЙ ГУБЕРНІ**

Фамилия, имя, отчество, звание и вероисповедование владельца	название имения	к-во десятин	волости и стана
1	2	3	4
Андрусевич Филипп Иванов, дв. Р.-К.	Ост. Барки	21	Греськой, 3
Балванович Иван Григорьев, дв. Пр.	Ур. Липники	20	Царевской, 1
Барановский Федор Иванов, дв. Пр.	—	30	—
Барановский Демьян Иванов, дв. Пр.	Ур. Новые Морги	10	—
Барановский Александр и Константин Ивановы, дв. Пр.	3.Чайчицы	20	Чаплицкой, 1
Баранцевич Антон саверьев, дв. Р.-К.	Ост. Борки	13	Греськой, 3
Баранцевич Василий Антонов, дв. Р.-К.	—	7	—
Бересневич Антон Михайлов, дв. Р.-К.	3.Чайчицы	19	Чаплицкой, 1
Билинин Валерий Петров, дв. Р.-К.	3.Степкова	15	Греськой, 3
Брановицкая Елизавета Павловна, мещ. Пр.	Ур. Новые Морги	53/4	Царевской, 1
Беркулунд Готхард Карлов, кап. гвар. Лют.	Замость	5950	Греськой, 3
Ванькович Яков Осипов, дв. Р.-К.	Ур. Новые Морги	22	Царевской, 1
Волчанинов Валериан Глебович, от. рот. Пр.	Покровшево	767	Греськой, 3
Вощинин Дмитрий Сергеев, кол. ас. Пр.	Половковичи	250	Слуцкой, 1
Гаврикович Елена Иванова, дв. Пр.	Ост. Борки	24	Греськой, 3
Генриц Вильгельм Александров, полк. Реф.	Староселье	216	—
Гладковская Цезария Францева, дв. Р.-К.	Ф.Чайчицы	54	Чаплицкой, 1
Голосович Иосиф Павлов, мещ. Р.-К.	Ур. Староселье	24	Греськой, 3
Гогенлоге Мария Львовна, княг. Лют.	Им. Басловцы	2507	Романова, 3
	Докторовичи	3356	—
	Ляtkовщина	262	—
	Маньков	825	—
	Манкувок	647	—
	Бокшицы	825	Слуцкой, 1
	Прощицы	1233	—
	Беляны	29	—
	Болотчицы	1243	Чаплицкой, 1
	Чаплины	2529	—
	Целевичи	609	—
	Горки	554	Царевской, 1
	Забродье	405	—
	Ивань	3332	—
	Миклашевщина	804	—
	Некраши	1754	—
	Прусы	1407	—
	Слива	1334	—
	Новый Двор	1604	—
	Гольчицы	3885	Греськой, 3
	Ушаловичи	603	—
Гриневский Осип Каэтанов, мещ. Р.-К.	Ф. Маковищи	6	—

Гриневский Осип Каэтанов, мещ. Р.-К.

**Ад часоў першайтынных — 1917**

1	2	3	4
Гузовский Матвей Гаврилов, мещ. Пр.	Ост. Борки	35	—
Гуринович Василий Игнатьев, дв. Пр.	Ур. Липники	30	Царевской, 1
Гурий Григорий Яковлев, дв. Пр.	—	20	—
Доманский Лев Михайлов, дв. Р.-К.	Белевичи	1177	Чаплицкой, 1
Доманский Адам Михайлов, дв. Р.-К.	Чижевичи	678	Романовская, 1
Дубинский Иван Денисов, мещ. Пр.	Фрузеновщина	80	Слуцкой, 1
Душевский Иосиф Анзельмов, кр. Р.-К.	Заст. Степковка	9	Греськой, 3
Душевский Казимир Викентьев, кр. Р.-К.	—	5	—
Ермолович Иосиф Викентьев, кр. Р.-К.	Ост. Борки	60	—
Забродский Иван Самуилович, дв. Пр.	Ур. Новые Морги	10	Царевской, 1
Залесский Карл Францев, поруч. Р.-К.	Королево	264	Чаплицкой, 1
Золотой Иван Яковлев, кр. Пр.	Генриполь	135	—
Золотой Иосиф Бонифациев, кр. Пр.	Рачкевичи	1755	—
Искрицкий Андрей Федоров, ст. сов. Пр.	Д. Квасыничи	4	Царевской, 1
Клекель Адам Петров, зап. унт.-офф. Р.-К.	Ур. Новые Морги	6	Царевской, 1
Клихновские Александр и Николай	Беличи	750	—
Андреевы, мещ. Р.-К.	С. Белевичи	17	Чаплицкой, 1
Ковалевский Эдмунд Казимиров, дв. Р.-К.	Ост. Борки	8	Греськой, 3
Колесник Гавриил Яковлев, кр. Пр.	—	13	—
Кондратович Станислав Викентьев, дв. Р.-К	С. Белевичи	89	Чаплицкой, 1
Корбут Петр Иванов, кр. Пр.	Весея	250	Слуцкой, 1
Корзун Александр Матвеев, дв. Р.-К.	Ур. Новые Морги	20	Царевской, 1
Коркозевич Нарциз Игнатьев, дв. Р.-К.	Ост. Борки	10	Греськой, 1
Мороз Иван Иосифов, кр. Пр.	Заст. Малая	360	Царевской, 1
Наркевич-Иодко Витольд Александров,	Млынка		
дв. Р.-К.	Заст. Большая	448	—
Некрашевич Никодим Лукич, дв. Пр.	Млынка		
Некрашевич Григорий Фомич, дв. Пр.	Ф. Староселье	7	Греськой, 3
Некрашевич Степан Петров, дв. Пр.	Им. Слобода	80	Слуцкой, 1
Некрашевич Антон Семенов, дв. Пр.	Ур. Новые Морги	18	Царевской, 1
Неронский Сильвестр Иванов, дв. Пр.	Ур. Новинки	26	—
Околов Константин Монардов, дв. Р.-К.	—	19	—
Околов Адам Алоизьев, дв. Р.-К.	Ур. Липники	20	—
Олехнович Михаил Васильев, кр. Р.К.	Тересполь	576	Романовской, 3
Олехнович Адам Васильев, кр. Р.-К.	Ф. Домбровка	187	Царевской, 1
Олехнович Мирослав Федоров, мещ. Р.-К.	Ур. Новинки	8 1/2	—
Олехнович Иван Федоров, мещ. Р.-К.	—	8 1/2	—
Петницкий Николай Адамов, мещ. Р.-К.	—	12 1/2	—
Понтус Адам и Иван Васильевы, мещ. Пр.	Ок. Остров	12 1/2	—
Прушинский онстантин онстантинов,	«Борки»	10	Греськой, 3
дв. Р.-К.	Ост. Борки	42	—
Пятницкий Карл Станиславов, мещ. Р.-К.	Мазоли	1009	Чаплицкой
Радзивил Антон Вильгельмов, князь, Р.-К.	Д. Квасыничи	23	Царевской, 1
Радокевич Григорий Федоров, кр. Пр.	Им. Грек	15837 1/2	Греськой, 3
Рассудовский Густав Фаддеев, дв. Р.-К.	Старжина с Гресс-		
Рассудовский Мечислав Фаддеев, дв. Р.-К.	ко лесною дачею		
Рытвинский Андрей Адамов, кр. Р.-К.	Остров Борки	16	Греськой, 3
Рудковская Елизавета Викентьева,	Курганы	263	Романовской, 3
кр. Р.-К.	Ваньковщина	500	—
	Ф. Гора	33	Чаплицкой, 1
	Ф. Степковка	6	Греськой, 3
	Ур. Новинки		Царевской, 1

1	2	3	4
Севастиянов Василий Дмитриев, ст. сов. Пр.	Хорошовка Заст. Лес-Фара или Шантаровщизна	99 62	Слуцкой, 1 Грекской, 3
Суприновская Антонина Михайловна, дв. Р.-К.	Воронково	19	-
Сыцько Августин Игнатьев, дв. Р.-К.	Остров Борки	15	-
Сыцько Константин Арнольдов, дв. Р.-К.	-	19	-
Турчинович Петр Осипов, кр. Пр.	Д. Квасыничи	22	Царевской, 1
Узловский Марк Францев, тит. сов. Р.-К.	Ур. Н.Морги	3	-
Хоцяновский Иван Геронимович, кр. Р.-К.	Борки	2897	Чаплицкой, 1
Цвирко Франц Иосифов, дв. Р.-К.	Ост. Борки	4	Грекской, 3
Цишкевич Петр Емельянов, кр. Пр.	Заст. Степковка	5	-
Шпаковские Мечислав Ромуальдов и мал. Кондрат Станиславов, дв. Р.-К.	Ур. при им. Покрашево Ковержицы	20	-
Шпилевский Станислав Иосифов, дв. Р.-К.	Чайчицы	36	-
Шпилевский Франц Павлов, дв. Р.-К.	Зас. Глядки	176	Царевской, 1
Шпилевский Михаил Игнатьев, дв. Р.-К.	Шабунки	150	-
Шпилевский Владислав Антонов, дв. Р.-К.	Кулеши	261	-
	Заст. Чайчицы	45	Чаплицкой, 1
	Заст. Чайчицы	45	Чаплицкой, 1

1. В список включены землевладельцы пяти волостей Слуцкого уезда, а всего в состав его в то время входило 23 волости.

2. Значение сокращений, имеющихся в тексте —

Д. — деревня

Дв. — дворянин

З., зас., заст. — застенок

Им. — имение

Кап. гв. — капитан гвардии

Княг. — княгиня

Кол. ас. — коллежский асессор

Кр. — крестьянин

Лют. — лютеранин

Мещ. — мещанин

От. рот. — отставной ротмистр

Ост. — остров

Полк. — полковник

Поруч. — поручик

Пр. — православный

Р.-К. — римско-католический

Реф. — реформатор

С. — село

Ст. сов. — статский советник

Тит. сов. — титулованный советник

Унт. оф. — унтер-офицер

Ур. — уроцище.

Список землевладельцев Минской губернии. Мн., 1889. С. 379—418.

Падрыхтавала В. С. Відлога.

### З РАПАРТА СЛУЦКАГА ПАВЯТОВАГА СПРАЎНІКА МІНСКАМУ ГУБЕРНАТАРУ АБ ЗАБАСТОЎЦЫ КРАЎЦОЎ У СЛУЦКУ

5 кастрычніка 1901 г.

Сакрэтна.

30 прошлого сентября рабочие и подмастерья мужских портных гор. Слуцка, работавшие поштучно, прекратили работу в мастерских своих хозяев, потребовали от последних

увеличения сдельной платы и пока не пришли со своими мастерами к соглашению, не явились в мастерские, что продолжалось два дня, т. е. до 2 числа текущего октября.

По этому делу мною немедленно было произведено лично самое тщательное дознание, которым установлено, что забастовка в этом случае была вызвана недостаточностью заработной платы, так как при существовавшей до сего времени поштучной плате рабочий при самом усиленном труде не мог выработать до рубля в сутки и что участие в ней принимали только рабочие, получавшие плату поштучно, годичные же рабочие оставались на своих местах и работали безостановочно...

По удовлетворении хозяевами требования рабочих с добавлением платы, все они второго числа октября явились на свои места и начали работу...

Уездный исправник (подпись).

*Документы и материалы по истории Белоруссии. Минск, 1953. Т. 3. С. 321—322.*

**З ПРАШЭННЯ СЯЛЯН В. ЧАПЯЛІ СЛУЦКАГА ПАВЕТА  
Ў ДЗЯРЖАЎНУЮ ДУМУ АБ СВАВОЛЬСТВЕ ПАМЕШЧЫКА**

**5 мая 1905 г.**

...Выражая нашу преданность матери-России, просим господ членов Государственной думы услышать наши слезы, которые не могут быть оставленными ни на одну минуту нашей жизни, и наши страдания, лишающие нас минутного отдыха от труда, и влекущие большой вред для здоровья. Земля наша, состоящая под нашим владением по выкупному акту первой казенной комиссии, обманным правом захвачена помещиком Игнатием Коркововичем, а также бывшее совместное пастбище для скота таким же правом осталось по наследству Богдану Коркововичу, из этого упомянутого пастбища Богдан Корковович часть продаёт (120 дес.) и просит по 160 руб. [за] десятину, отказывая нам, надеясь причинить большой вред. На вышеупомянутой земле состоящей в совместном пользовании крестьян с помещиком, оставшейся обманным правом в пользу помещика Богдана Корковича, в настоящее время построено им. Богдановка. Сенокос, находящийся в собственном владении крестьян дер. Чепели, который находится в кругу упомянутого пастбища на расстоянии трех verst от деревни, мы пустили в пастбище. Прогона на это пастбище никак нету, так что коровы и лошади утром и вечером гоняют по протяжении дороги через засеянные поля, по границе соседей земли застенка Млыники, имеющей один сажень ширины, и тем самым наносим соседям вред. Соседи наводят оценку и предают нас суду за неимение прогона для скота. Помещик Богдан Корковович ограничил носильно спорное пастбище Коновалы и ежедневно ведет с нами драку, забирает скот наш и держит, пока не уплатишь, даже у некоторых из нас [забирает] последнюю одежду...

Второе им. Чепели, принадлежащее Игнатию Коркововичу, ныне перешедшее по наследству дочери его Софии Видицкой, расположено в 5—10 шагах от деревни, так что для рогатого скота сараи построены в 5-ти шагах от крестьянских заборов. Идя, помещичий скот ломает наши заборы, а наших свиней, так как [их] невозможно удержать, то бьют с рожья и затравливают собаками, даже разъяренные собаки вытаскивают из наших сараев овец и свиней.

В настоящее время помещица София Видицкая этим имением не владеет, а пустила в арендное содержание на 9 лет какому-то слуцкому мещанину Гуцайту, так что мы, крестьяне, теперь остаемся без наследства, когда мы причиним какой-нибудь убыток Гуцайту, то он нас предает суду, а если он нам сделает какой убыток, то мы не знаем на кого даже жаловаться; некоторые говорят будто бы, что он, Гуцайт, обманным образом взял в аренду это имение...

...Покорнейше просим господ членов Государственной думы вникнуть в наше дело и распорядиться, как можно. Просим мы вас, назначьте местное дознание, землеустроительную комиссию и просим вас..., объявите нам через волостноеправление про наше прошение.

В том и подписываемся поверенные крестьяне дер. Чепелей, за Петра Бобко как неграмотного по его личной просьбе и сам за себя расписался

Филипп Петрович.

*Документы и материалы по истории Белоруссии. Минск, 1953. Т. 3. С. 234—235.*

**З ПАВЕДАМЛЕННЯ ГАЗЕТЫ «ВПЕРЕД» ПРА ЗАБАСТОЎКУ  
І ДЭМАНСТРАЦЫЮ ВУЧНЯЎ У СЛУЦКУ**

**18 мая 1905 г.**

...Ученики средних школ продолжают энергично отстаивать свои права и требовать необходимых реформ: они не желают продолжать учиться в «атмосфере бесправия». Они объединяются, подают петиции, бастуют, но петиции их звучат теперь не просьбой, а требованием и сопровождаются угрозами, что «в случае неудовлетворения их требования, учащиеся оставляют за собой правоказать на правительство воздействие способом по их усмотрению».

...Подобная же петиция, сопровождаемая угрозами, была составлена и в маленьком и глухом гор. Слуцке. Подача петиции сопровождалась общей демонстративной забастовкой всех средних школ города. Даже малые дети решили сами выступить на защиту своих прав, не надеясь уже больше на помочь своим отцов.

**ДАНЯСЕННЯ МІНСКАГА ГУБЕРНАТАРА ў ДЭПАРТАМЕНТ ПАЛІЦЫ  
АБ ЗАБАСТОЎЦЫ РАБОЧЫХ НА СТАРЭЎСКІМ ЛЕСАПІЛЬНЫМ  
І ШКЛЯНЫМ ЗАВОДАХ**

**9 жніўня 1905 г.**

Сообщаю Департаменту полиции, что со 2 сего августа забастовали рабочие на Старевском Бобруйского у. лесопильном и стекольном заводах, предъявив к владельцу требования об улучшении их быта. Положение дела не внушает никаких опасений, т. к. владелец заводов надеется на миролюбивое разрешение требований стачечников.

И. д. губернатора Курлов

Правитель канцелярии Зарин

*Революционное движение в Белоруссии 1905—1907 гг. Мин., 1955. С. 213.*

**З ДАНЯСЕННЯ МІНСКАГА ГУБЕРНАТАРА МІНІСТРУ  
ЎНУТРАННЫХ СПРАЎ АБ ХВАЛЯВАННЯХ СЯЛЯН**

**3 кастрычніка 1905 г.**

8 августа крестьянами с. Белевичи Чаплицкай вол. Слуцкого у. произведена была самовольная пастьба скота в лесу наследников Ф. Даманского; в настоящее время крестьяне ожидают судебного решения.

В Слуцком у. оказано сопротивление полиции крестьянами дер. Гусаков Клецкой вол., причем толпа крестьян заявила исправнику и земскому начальнику, что, считая захваченную землю своею, они никоим образом не уступят ее обратно, а равно не выйдут из зачинщиков и, таким образом, судебное решение по сему делу не может быть выполнено.

В том же уезде, в дер. Цыганах, 21 сентября также при приведении в исполнение указа Сената о размежевании земель с помещиком Новицким оказано полиции вооруженное сопротивление в лице исправника, земского начальника, пристава и урядника, причем последним двум нанесены удары палками.

Мною посылаются для содействия гражданским властям войска, и о результатах мною будет донесено дополнительно по каждому случаю в отдельности.

И. д. губернатора Курлов.

Правитель канцелярии Зарин.

*Документы и материалы по истории Белоруссии. Мин., 1953. Т. 3. С. 515.*

**ТЭЛЕГРАМА ПРАКУРОРА МІНСКАГА АКРУГОВАГА СУДА  
МІНІСТРУ ЮСТИЦЫІ АБ УСЕАГУЛЬНАЙ ЗАБАСТОЎЦЫ ў СЛУЦКУ**

**14 кастрычніка 1905 г.**

Товарищ прокурора Васильев телеграфирует: Слуцке гимназии и городе общая забастовка, товарищ прокурора Грек вследствие забастовки ж.д. и ямщиков не может выехать Новогрудок, товарищ прокурора Богдановский Мозыре на съезде, почему отложатся дела участием.

Прокурор Бибиков.

*Революционное движение в Белоруссии 1905—1907 гг. Мин., 1955. С. 276.*

**ПРАДСТАЎЛЕННЕ ПРАКУРОРА МІНСКАГА АКРУГОВАГА СУДА  
ПРАКУРОРУ ВІЛЕНСКАЙ СУДОВАЙ ПАЛАТЫ АБ ЗАБАСТОЎЦЫ  
НАВУЧЭНЦАЎ ГІМНАЗІІ, УСЕАГУЛЬНАЙ ЗАБАСТОЎЦЫ  
І ДЭМАНСТРАЦЫІ РАБОЧЫХ У СЛУЦКУ**

27 кастрычніка 1905 г.

В дополнение к телеграмме от 14 сего октября имею честь донести в.п. следующее:

11 сего октября в Слуцкой гимназии произошли беспорядки, ближайшим поводом к которым послужил обыск, произведенный директором Якушевичем у одного из учеников в стенах гимназии. Раздраженные этим обстоятельством ученики 5-го, 6-го, 7-го кл. вышли на коридор и, обступив директора, криками, угрозами и бранью выражали ему свое неудовольствие по поводу произведенного обыска. Во время последовавших затем объяснений между гимназистами и учебным начальством некоторыми из числа гимназистов произведены были револьверные выстрелы в потолок. На состоявшейся тогда же с разрешения директора сходке решено было в виде протesta объявить однодневную забастовку. В тот же вечер состоялось заседание педагогического совета, на котором все гимназисты 5-го, 6-го, 7-го кл. были исключены из гимназии, причем родителям было предоставлено право подавать вновь прошения о приеме.

12 октября утром толпа исключенных вломилась в здание гимназии и насилием прекратила занятия в 4 младших классах, после чего стало известно, что из гимназии исключены на тех же основаниях и ученики 8-го кл., выразившие свое сочувствие забастовке.

13 октября утром к гимназии подошла толпа посторонних лиц в числе нескольких сот человек и, остановившись перед зданием гимназии, произвела демонстрацию, сопровождающуюся криками: «Ура, долой самодержавие!». Т.к., несмотря на троекратное предупреждение полиции, толпа не расходилась, то демонстранты были разогнаны прикладами. После этого в городе по настоянию местных социал-демократов была объявлена всеобщая забастовка. Среди гимназистов крайнее раздражение, настроение же в городе тревожное. Здание гимназии охраняется нарядом полиции и воинским патрулем.

Из числа участников демонстрации перед гимназией никто не был задержан.

И. д. прокурора Минского окружного суда Зубков

Секретарь Савойский

*Революционное движение в Белоруссии 1905—1907 гг. Мн., 1955. С. 296—297.*

**З ДАНЯСЕННЯ МІНСКАГА ГУБЕРНАТАРА ў ДЭПАРТАМЕНТ ПАЛІЦЫ  
АБ МАСАВЫХ ЗАБАСТОЎКАХ І ДЭМАНСТРАЦЫЯХ У СЛУЦКУ**

2 лістапада 1905 г.

11 октября с.г. в гор. Слуцке после большой перемены ученики классической гимназии прекратили занятия и спокойно разошлись по домам. На следующий день забастовавшие гимназисты, узнав, что в младших классах продолжаются занятия, ворвались в здание гимназии, разломали входную дверь и, прекратив занятия, заставили учащихся разойтись. На сходках, устроенных сначала в помещении гимназии, а затем и во дворе ее, на коих присутствовали и посторонние, постановлено было не приступать к урокам впредь до обратного приема в гимназию уволенных учеников.

13 октября в городе началась всеобщая забастовка, к коей примкнули торговые и промышленные заведения, рабочие всех мастерских и 2 паровых мельниц. Появившаяся на одной из улиц толпа стачечников с пением и криками направилась к городскому училищу, но при появлении воинского патруля разошлась. Вслед за тем, собравшись вновь и увеличившись до 1000 человек, забастовщики совместно с учащимися произвели перед зданием гимназии демонстрацию, сопровождавшуюся криками «ура» и бросанием вверх шапок; на требование полиции разойтись толпа отвечала криками: «Стрэйліте, все равно не уйдем». После неудавшейся попытки проникнуть внутрь гимназии толпа была рассеяна военным патрулем, охранявшим входы в гимназию, причем задержано было 20 человек демонстрантов. В момент рассеяния толпы до 15 учеников ворвались в коридор гимназии и кем-то из них разбит был флакон с хлористым водородом.

Подобные демонстрации устраивались в разных частях города в течение целого дня и были своевременно рассеиваемы полицией и военным патрулем, причем сопротивление

оказывалось не было; у магазина Коркозовича, что на Шоссейной ул., брошена была коробка с воспламенившимся порохом, давшим много дыма.

14 октября с утра началась обычая жизнь; движение извозчиков и дилижансов восстановилось, торговля открылась, и незначительная часть рабочих приступила к работам. К вечеру того же числа в городе началось брожение: на улицах собирались толпы, кое-где раздавались револьверные выстрелы и произносилось «ура». Поддерживавший порядок патруль предупреждал всякие попытки к демонстрациям, тем не менее собравшейся толпою подростков выбиты были стекла в квартире содержательницы частного пансиона Адамович, что было проделано и на следующий день. В 9 ч. вечера вызванный для усиления полиции урядник Кулак, стоявший на посту по Шоссейной ул., подвергся нападению со стороны неизвестных лиц, открывших по нем огонь из револьверов, и пока подспели городовой и патруль, злоумышленники успели скрыться. Пострадавшему оказана была медицинская помощь и пули извлечены; жизнь его не находится в опасности.

15 и 16 октября прошли без особых инцидентов, хотя собравшиеся на улицах толпы забастовщиков пытались устроить демонстрацию, но своевременно были предупреждаемы.

18 октября, когда разнеслись вести о высочайшем манифесте 17 октября, по улицам города началось усиленное движение: раздалось пение «Марсельезы» и рабочих песен; в разных местах ораторами произносились антиправительственные речи, причем в некоторых группах высказывалось недовольство конституцией и призывался пролетариат к открытой борьбе против капитала и буржуазии. Такие демонстрации с факельными шествиями продолжались до поздней ночи.

19 октября, как и накануне, на улицах появились толпы народа, преимущественно рабочего класса, распевавшие «Марсельезу» и местами останавливавшиеся для выслушивания ораторов, произносявших зажигательные речи. По учебным заведениям, которые продолжали занятия, ходили эмиссары и требовали прекращения уроков.

20, 21 и 22 октября в гор. Слуцке толпою молодежи при участии рабочих был устроен ряд противоправительственных демонстраций. При движении толпы произносились зажигательные речи, заканчивавшиеся криками: «Долой самодержавие», «Долой Государственную думу», «Долой русскую конституцию», «Да здравствует демократическая республика», при этом горели огни и бросались ракеты. Независимо от того 22 октября с самого утра началось усиленное движение по улицам, и среди образовавшейся толпы выброшено было 2 красных знамени и несколько такого же цвета флагов. Сплотившись у знамен, ораторы произносили противоправительственные речи, призывающие собравшихся к ниспровержению существующего государственного строя и к открытой борьбе против правительства.

Предъявленные полицией к толпе требования разойтись демонстрантами не были исполнены, но когда полиция при содействии войск стала действовать силою, толпа быстро рассеялась, хотя были попытки вновь собраться.

*Революционное движение в Белоруссии 1905—1907 гг. Минск, 1955. С. 300—302.*

### **З РАПАРТА СЛУЦКАГА ПАВЯТОВАГА СПРАЎНІКА МІНСКАМУ ГУБЕРНАТАРУ АБ ЗАБАСТОЎЦЫ ПАШТОВА-ТЭЛЕГРАФНЫХ СЛУЖАЧЫХ У ПАВЕЦЕ**

**9 снежня 1905 г.**

Во исполнение циркулярного предписания от 28 ноября с. г. за № 11028 доношу в.п., что произведенный обследованием забастовочного движения в среде почтово-телеграфных служащих по Слуцкому у. выявлены следующие данные.

В Слуцкой почтово-телеграфной конторе и в почтово-телеграфных отделениях в Сеннице, Машкевичах, Любенце, Синявке, Русиновичах, Ляховичах-Ганцевичах, Сторобине, Грозове, Копыле и Тимковичах почтовые операции не прекращались вовсе, как удостоверил начальник Слуцкой почтово-телеграфной конторы в отношении от 4 сего декабря за № 2844.

Донесениями чиновников полиции также установлено, что в перечисленных пунктах забастовка не имела места; прекращен был лишь прием телеграмм с 15 ноября по 1 декабря по вине забастовавших в других пунктах, главным образом в Минске, где отказывали в приеме поступавших отсюда депеш.

*Революционное движение в Белоруссии 1905—1907 гг. Минск, 1955. С. 371—372.*

**З ДАНЯСЕННЯ МІНСКАГА ГУБЕРНАТАРА  
Ў МІНІСТЭРСТВА ЎНУТРАНЫХ СПРАЎ АБ РЭВАЛЮЦЫЙНЫМ  
РУХУ Ў МІНСКАЙ ГУБЕРНІ 3 1 ПА 18 СНЕЖНЯ 1905 г.**

**19 снежня 1905 г.**

Слуцкій у. В уезде аграрные беспорядки развиваются чрезвычайно быстро... Порубки производятся в им. Шостках Вайниловича, близ мест. Копыля и там же в окрестных поместичьих имениях; в имении кн. Радзивиллов и в имении Доманских крестьянами с. Белевичи Чаплицкой вол., где исправнику удалось арестовать зачинщиков и препроводить в г. Слуцк с помощью вызванной роты, но при этом положение было настолько серьезно, что арестованных приходилось охранять цепью солдат от пытавшейся освободить их рассыревшейся толпы крестьян. Судебная власть отказывается выезжать на место без достаточного количества войск. Во всем уезде идет сильная пропаганда и движение разрастается, остановить же его без войск является невозможным, самовольные рубки все увеличиваются и распространяются. Так, в настоящее время рубят крестьяне дер. Великой Духовщины, в лесах владельца Болтуця, на фольв. Надея Юльяна Жолнаркевича; крестьяне дер. Большие и Малые Мицкевичи рубят леса в им. Мещкевичи, а крестьяне Сновской вол. похищают готовые дрова из участков Гусаковской лесной дачи. Разгоняются рабочие, батраки; в им. Быховщины и фольв. Вильковщине владельцев Жолнаркевичей, в им. Целевичи Чаплицкой вол. Владислава Шпилевского также начались самовольные порубки и начинают страдать имения кн. Радзивилла близ гор. Несвижа.

В самом гор. Слуцке, заштатном гор. Несвиже, в еврейских mestechках опять замечается сильное волнение и подъем духа у революционеров.

*Революционное движение в Белоруссии 1905—1907 гг. Мн., 1955. С. 422—424.*

**З ДАНЯСЕННЯ НАЧАЛЬНИКА МІНСКАЙ ГУБЕРНСКАЙ ЖАНДАРСКАЙ  
УПРАВЫ Ў ДЭПАРТАМЕНТ ПАЛІЦЫ АБ ЗАБАСТОЎЦЫ РАБОЧЫХ  
ШКЛЯНОГА ЗАВОДА Ў ПАСЁЛКУ СТАРЭВА**

**12 лістапада 1907 г.**

В дополнение к записке моей от 2-го сего ноября за № 10422 имею честь донести, что в пос. Старово Горковской вол. Бобруйского у. на стекольном заводе купцов Клецкина и Файберга рабочие числом до 100 чел. прекратили работы и предъявили к владельцам завода требование об увеличении заработной платы.

Забастовка эта продолжалась 4 дня и кончилась 27-го октября, когда рабочие после соглашения с администрацией завода вновь приступили к работам.

Произведенным по сему делу негласным расследованием добыты некоторые основания, что на второй и третий день этой забастовки на заводе появились агитаторы из Слуцка и Баранович, но обстоятельство это, а равно и личности агитаторов, еще вполне не выявлены.

По получении положительных сведений, об этом мною будет донесено дополнительно.  
Полковник (подпись)

*Документы и материалы по истории Белоруссии. Мн., 1953. Т. 3. С. 457.*

**РАПАРТ СЛУЦКАГА ПАВЯТОВАГА СПРАЎНІКА Ў ДЭПАРТАМЕНТ  
ПАЛІЦЫ АБ ХВАЛЯВАННЯХ СЯЛЯН ВЁСКІ ЗАГРАДДЗЕ ЦАРАЎСКАЙ  
ВОЛАСЦІ**

**14 лютага 1908 г.**

На основании циркуляра от 14 января за № 63246, доношу, что 5-го сего февраля, при производстве волостными властями, с содействием полиции и в присутствии Земского Начальника, описи имущества жителей застенка Заградье, Царевской волости, на пополнение недоимки сборов, от уплаты которых крестьяне упорно отказывались в течении уже нескольких лет — жителями застенка оказано полиции вооруженное сопротивление толпою около ста человек. После неисполнения требования разойтись и законных предупреждений — когда на стражу из толпы посыпались камни и колья, а затем и выстрелы — залпом стражи убито крестьян четверо и ранено семеро. Толпа разогнана и опись имущества недоимщиков произведена в тот же день, причем некоторыми крестьянами уплачена часть недоимки добровольно.

14 человек главных виновников переданы судебной власті, февраля 6 дня 1908 года.

Которая приступила к производству следствия.

Подпись: Уездный Исправник (прозвища неразборливі).

*Фонды Слуцкага краязнаўчага музея. Фотакопія.*

### З успамінаў удзельніка паўстання Паўла Адамавіча Лабковіча

Пасля першай рускай рэвалюцыі вадасныя чыноўнікі і памешчыкі началі яшчэ больш прыгнятаць сялян рознымі падаткамі і зборамі. Урадлівія надзелы дасталіся нямногім, беднікам у асноўным выдзяляліся няўдобіцы, дзе акрамя моху і буячніку нічога не расло. Карысці з той зямелькі яны не мелі, а мірскі збор плаціць трэба было. Сяляне не раз гаварылі вадасному начальству, што гэта здзекі з людзей, але тыя і слухаць не хацелі. Гразіліся: «...адмовіцесь плаціць — прышлём стражнікаў, уціхамірым, а зачынішчыкаў у Сібір адправім па этапе».

І вось адночы, у шэры зімовы ранак у ўёску з воласці прыехала начальства спаганяць нядоімку. Сяляне сабраліся на вуліцы. Разам з начальствам прыбыло дзесяці каля 50 пешых і конных стражнікаў, каб сілай канфіскаваць маёмысьць у нядоімшчыкаў, а тым часам у Слуцку ўжо былі аўтадылены таргі. Стражнікі загадалі ўсім разысціся па сваіх хатах, началі пагражаць зброяй. Тым часам спраўнік пачаў апісваць маёмысьць нядоімшчыкаў. Сяляне — хто з калом у руках, хто з каменем — сцяной сталі упоперак вуліцы. І тут наперад выйшла бойкая на язык, смелая сялянка Марыя Кобель. Падышла ад акалодачнага і ўрадніка і загаварыла: «...дзэткі нашы пухнуць з голаду, а вы ўсё папіхаете беднага мужыка ды прыйшли кулямі частаваць. Досыць цярпець крывасмокай...». Ухапіла Марыя кол і пайшла на стражнікаў. Мужчыны ўзялі ўсе яе прыклад. Палкамі, каменем білі па конях, па аголеных шашках. І такая смеласць ахапіла усіх сялян! Тут стражнікі началі страліць. Спачатку ўгору. Мой брат Антон крыкнуў: «Не бойцеся, яны пужаюць! У нас страліць не адважацца!»

Зноў мы сталі на шляху стражнікаў. Вельмі ж ужо злосць узяла за галечу, у якой мы жылі, за тое, што сумрачнікі бязбройных сялян паслалі войска. Ніхто не думаў, што па людзях пачищуць страліць. І раптам ураднік Мікалай Ешман даў каманду: «Па бунтаўшчыках — агонь!» Засвісталі кулі. Паучуліся крыкі і енкі. Усе кінуліся бегчы назад, збіваюць адзін аднаго з ног. Я ўбачыў, як амаль побач упалі мёртвымі браты Фама і Ціхон Ганчары. Напярэдадні яны закрылі ўрадніка ў свінушніку, калі той паспрабаваў канфіскаваць маёмысьць. Цяпер ураднік перши адкрыў па іх агонь. Забілі і Паўла Юрчэню, які, убачыўшы, што збіваюць прыкладамі яго бацьку, пачаў выломліваць з плоту штыкенцу. Застрэлілі Сейрыка, Міхаіла Ясінскага і Сцяпана Дробыша. Шмат было паараненых.



П.А.Лабковіч.



Помнік у гонар выступлення сялян у 1908 г. у в. Заграддзе.

Мяне таксама паранілі. Куля перабіла руку вышэй локця. Так і застаўся інвалідам на ўсё жыццё.

Праз год дзесяці ў Вільні прайшоў суд. Але судзілі не тых, што стралілі, а сялян-«бунтавчыкоў», усяго 16 чалавек. Некаторых апраўдалі, некаторым далі ад аднаго да двух гадоў турмы. На судзе ўспылі абураочны факты самаўпраўства валаснога спраўніка, яго несправядлівасці да сялян. Але ён аказаўся беспакараным. Мяне апраўдалі — была скідка на маладыя гады. Мне ў той час было гадоў семнаццаць.

### З РАПАРТА СЛУЦКАГА ПАВЯТОВАГА СПРАЎНІКА МІНСКАМУ ГУБЕРНАТАРУ

12 снежня 1912 г.

«Имию честь доложить

Вашему Превосходительству, что в Слуцком уезде общественный порядок поддерживается, и благосостояние жителей представляется обеспеченным.

Народонаселение уезда составляют преимущественно белорусы, и в уезде числится жителей обоего пола 284 780, в том числе: христиан 242 154, магометан 811, евреев 41 815.

В числе поселений уезд включает два города: уездный Слуцк и заштатный Несвиж, 13 местечек и 1882 деревни и поселка, а всего 1895.

Выдающиеся преступления бывают очень редко, а преобладают преимущественно кражи. Арестантов содержится в тюрьме в настоящее время 125 человек местных и пересыльных 2 человека.

Учебные заведения существуют следующие: в городе Слуцке: мужская классическая гимназия — 420 учащихся; женская гимназия — 370; уездное духовное училище — 132; городское училище — 252; коммерческое училище — 268; приходское женское училище — 45; приходское мужское — 69; церковноприходская школа — 72; еврейское частное женское училище — 153; еврейское частное мужское — 80; еврейское начальное училище — 120; Талмуд-тора — 100 учащихся.

В уезде: 2-х классных училищ — 4; народных училищ — 32; земских училищ — 126; церковноприходских училищ — 32.

В Слуцком уезде больницы имеется 5 (из них 2 горели) из них: одна в г. Слуцке, одна в м. Клецк, одна в м. Копыль, одна в м. Синявка и одна в м. Старобин (в двух последних горели). Приемных покоев в уезде 2. Врачей, кроме состоящих на государственной службе, т. е. уездного, городового и 5 земских, есть еще 6 вольнопрактикующих врачей, из коих 3 в городе Слуцке и три в уезде. Фельдшеров 43, из них в городе Слуцке 8, в городе Несвиже 3 и в уезде 32 и вольнопрактикующих 22. Два ветеринарных врача; ветеринарных фельдшеров 6 и 23 повивальных бабок, из них в гор. Слуцке 10, в городе Несвиже 3 и в уезде 10.

Для призрения бедных в городе Слуцке имеются: попечительный о бедных комитет Императорского человеколюбивого общества; еврейская богадельня и столовая с ночлежным приютом.

Главное занятие населения составляет хлебопашество, но крестьяне занимаются и кустарным промыслом, выделявая для продажи хозяйственные орудия, телеги, решета, деревянную посуду и проч.

Предметами сбыта на торговых пунктах здесь, как в местности земледельческой, являются преимущественно зерно, скот и хозяйственные произведения. А ввозятся сюда мануфактурные товары и предметы первой необходимости, как соль, сахар, чай, металлические изделия, машины, галантерейные товары и проч.

Промышленных заведений зарегистрировано в уезде 83, но особенно значительных не имеется, а в числе их находятся винокуренные заводы, паровые мельницы, лесопилки, один стекольный завод, столярные, сыроварные, кожевенные, гончарные и др. обрабатывающие местные продукты.

Ископаемыми уезд не изобилует и из этого царства здесь добывается для промысла только гончарная глина и известковый камень.

Главными центрами сбыта здесь имеются гор. Слуцк и Несвиж, а также местечко Копыль, Клецк и Ляховичи, перевозка же транспортов производится главным образом по шоссе и старому тракту и железнодорожным станциям Ляховичи, Городня, Старые Дороги и Уречье».

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 295. Воп. 1. Спр. 8116. Л. 28—30.

### З ТЛУМАЧАЛЬНАЙ ЗАПІСКІ ДА ГРАШОВАЙ СПРАВАЗДАЧЫ СЛУЦКАЙ ПАВЯТОВАЙ ЗЕМСКАЙ УПРАВЫ ЗА 1912 г.

Представляя очередному Уездному Земскому Собранию созыва 1913 года денежный отчет о состоянии и движении всех находящихся в распоряжении Уездного Земства капиталов и сумм за 1912 год — первый год деятельности реформированного Слуцкого Земства. Уездная Земская Управа имеет честь дожожить, что для более удобного пользования им он разделен на 2 части: 1) отчет по уездному земскому сбору и специальным капиталам, представляющий собою обороты счетов главной книги с сохранением технических терминов и с пояснительным к ним текстом и 2) приложения к отчету в пояснение оборотов специальных сумм и капиталов и отчет по выполнению уездной земской сметы 1912 г. с сбором земского бюджета.

Хотя во всех отдельных счетах имеется пояснительный текст, тем не менее Управа предлагает вниманию Собрания настоящую объяснительную записку, содержащую объяснения по тем счетам, по которым имеющийся при них пояснительный текст и приложения во 2-ой части не исчерпывают их содержания.

Счет № 1. Как видно из этого счета, Уездная Земская Управа приступила к своим финансовым операциям, имея на 1 января 1912 г. средств, полученных от упраздненной Уездной Управы по делам земского хозяйства:

Наличных денег и % бумаг	1521 р. 62 к.
Товаров в складах с.-х. машин	1782 р. 74 к.
Недвижимаго и движимаго имущества	103198 р. 85 к.
Долгов за сметами будущих лет	6121 р. 59 к.
Итого:	112624 р. 80 к.
В то же время состояло обязательств:	
Долгов разным лицам и Губернскому	
Земству	6121 р. 59 к.
Сумм разных лиц и учреждений	750 р. — к.
Доходов, поступавших за счет будущих лет	260 р. — к.
Специальных капиталов	105493 р. 21 к.
Итого:	112624 р. 80 к.

Таким образом, переданные Земству обязательства вполне покрывались полученными средствами. Такое благоприятное финансовое положение нового Земства объясняется тем, что оно вступило на путь самостоятельного существования, имея в своем балансе вполне устойчивый актив, т. е. средства с отсутствием крупных и обременительных долгов.

Председатель Управы Ивануха

Члены

Варнавин  
Новицкий  
И.Турчинский

Бухгалтер

Денежный отчет Слуцкой Уездной Земской Управы за 1912 год. Слуцк, 1913. С. 33.

### РАПАРТ СЛУЦКАГА ПАВЯТОВАГА СПРАЎНІКА МИНСКАМУ ГУБЕРНАТАРУ АБ ЗАХОПЕ БЕЖАНЦАМІ СЕНА, ЖЫТА І АЎСА Ў МАЁНТКУ МОХАРТЫ СЛУЦКАГА ПАВЕТА

15 верасня 1915 г.

Пристав 13-го участка варшавской полиции сего числа донес мне, что 14 сего сентября в 11 час. утра в им. Мохорты Слуцкой вол., принадлежащем дворянину Ждановичу, проходящими беженцами, около 500 чел. мужчин и женщин Слонимского у. Гродненской губ., был произведен с разрушением деревянного сараев грабеж сена в количестве около 2000 пуд. и немолотого овса и ржи около 1000 пуд. Все отграбленное увезено беженцами. На месте было 6 чел. городовых варшавской полиции, которым, несмотря на их приказания и увещевания не трогать сена и овса до приезда помещика, не удалось остановить беспорядки. Беженцы в самой грубой форме отказались исполнить требования городовых и, когда последние пытались преградить беженцам доступ к сараю, то они, имея в руках топоры и колья, окружили городовых и угрожали им избить, если будут препятствовать брать сено и овес, но так как городовые не уступали дерзким требованиям и угрозам беженцев и отстаивали интересы помещика, то озлобленные беженцы набросились на городового Дво-

рака и, окружив его вплотную кольцом, угрожали ему убийством и нанесли при этом удар кулаком в грудь. После этого Дворак вынул из ножен шашку и стал ею отмахиваться от нападающих, но эта мера не воздействовала и беженцы плотнее сдавливали его кольцом. Тогда последний, видя неминуемую опасность быть избитым или убитым, вынул для самозащиты револьвер и произвел последовательно три выстрела над головами нападающих, не с целью в них стрелять, а лишь этой крайней мерой остановить беженцев от грабежа, причем одним из выстрелов нечаянно ранил беженца по фамилии Кондратия Метечко в плечо, которому фельдшером из команды городовых была тут же на месте сделана перевязка, и им же раненый был отведен в слуцкую земскую больницу. По заключению земского врача этой больницы, рану можно отнести к разряду легких.

Об изложенном доношу в. п.

Слуцкий уездный исправник Савич

С подлинным верно: за правителя канцелярии минского губернат. [подпись]

*Документы и материалы по истории Белоруссии. Минск, 1953. Т. 3. С. 874.*

## Старэйшая школа Беларусі

### ЗАСНАВАННЯ КАЛЬВІНІСЦКАГА ВУЧЫЛІШЧА

Месца для школы было выбрана зручнае і малаянічае (ципер гэта вуліца Кам-самольская, 7). У той час побач са школай размяшчаўся княжацкі парк (сучасная тэрыторыя гарадской канселіі). Над рэчкай быў пасаджаны сад, а ў ім пабудаваны дом для настаўнікаў. Ад дзён заснавання школы, акрамя месца ды двух дубоў-волатаў, нічога не захавалася, бо першыя школьнія памяшканні былі драўлянымі. Дубы ж, якія былі пасаджаны ў той час ці крыху пазней, і сёняня растуць на тэрыторыі школы. Іх захавалі і пры будаўніцтве новага будынка ў 1980 годзе.

Ёсць падставы меркаваць, што заняткі началіся з восені 1617 года, хоць новы будынак школы і не быў яшчэ ўзвядзены. У адным дакументе, напісаным у 1623 годзе, сустракаем запіс: «Школка: два пакоі, печ і вокны патрабуюць паправы (рамонту), гэтак жа і дах спарахнелы». Таму можна сцвярджаць, што школа спачатку працавала ў нейкім старым будынку і што воля князя аб будаўніцтве школы не была выканана і праз шэсць гадоў пасля выдачы ім граматы. Калі быў пабудаваны першы новы будынак школы, мы дакладна не ведаем. Але вядома, што ён быў драўляны і прыгожы.

...Па выніках работы Слуцкага кальвінісцкага вучылішча за 1617—1630 гады можна меркаваць, што яно адразу пачало працаваць на высоцім узроўні. Так, праз 7—8 гадоў пасля пачатку заняткаў вучні ўжо маглі пісаць на лацінскай мове неблагія вершы. Гэта яркае сведчанне таго,

што выкладчыкі нядрэнна рыхтавалі сваіх выхаванцаў. У 1625 годзе ў Любчы Слуцкае вучылішча выдала на лацінскай мове зборнік вершаў.

...Дзве крыніцы фінансавання і двайное падпірадкаванне школы прывялі да таго, што з 1628 года тут дзейнічалі два статуты. З аднаго боку быў статут евангелічных вучылішчаў, выконваць які патрабаваў сінод, і з другога — статут Слуцкай школы, выдадзены на лацінскай мове ў Любчы ў 1628 годзе. Сінодскі статут меў амаль манастырскія характеристары. Статут, выдадзены ў Любчы, вызначаўся свецкай накіраванасцю.

Якім жа з іх кіраваліся рэктар і настаўнікі? Думаецца, і адным, і другім. Зразумела, евангелічны статут стаяў (афіцыйна) на першым месцы, бо быў зацверджаны сінодам і ўхвалены князем. Але ж князем быў ухвалены і статут Слуцкай школы; і хоць ён не быў зацверджаны, аднак яго выдалі друкарскім спосабам. Два статуты, безумоўна, выпрацавалі і рэгламентавалі жыццё школы, парадкі і сістэму навучання, якія і далі падставы называць гімназію «Слуцкім Афінамі», «узорнай Слуцкай гімназіяй».

Евангелічны статут вызначаў кожны крок выхаванцаў згодна з тымі мэтамі, дзеля якіх было ўтворана вучылішча. Той, хто канчаў навучанне, павінны быў стаць прарападвіднікам кальвінісцкага веравучэння, а некаторыя (пазней, калі была ўтворана гімназія) накіроўваліся ва ўніверсітэты. Рэктар гэтай навучальнай установы і выкладчыкі абавязаны былі весці набож-

нае жыщё, каб падаваць «добра прыклад» вучням. Яны не павінны былі патураць ім, але ў той жа час і не абыходзіцца сурова і жорстка. Выкладчыкам забаранялася пакідаць сцены школы да таго часу, пакуль у ёй заставаўся хоць бы адзін вучань. Кожную суботу настаўнікі і рэктар праглядалі ў вучняў дзённікі, сачылі, каб усё належнае там было записана. У час канікулаў настаўнікі працавалі са слабымі вучнямі па дзве гадзіны ў дзень. Выкладчыкі кратка перадавалі сваім выхаванцам сутнасць таго, што трэба было вывучыць, а апошнія запісвалі заданні ў асобныя сшыткі. Настаўнікі імкнуліся не перагружаць выхаванцаў, не даваць ім многа матэрыялаў для завуччання.

Аднак станоўчыя бакі педагогічнай дзейнасці былі магчымы не столькі з-за патрабаванняў статута, колькі ў выніку імкнення выкладчыцкага калектыву ажыццяўляць свае прагрэсіўныя намеры ў працэсе навучання і выхавання.

Настаўнік гімназіі за якую-небудзь правіннасць спачатку абкладваўся грошовым штрафам, а затым яму выносілася вымова ад імя абшчыны. Ролю назіральнікаў і выхавальнікаў выконвалі вучні старэйших класаў. Гэты парадак захоўваўся да XIX стагоддзя.

### ПЕРАЎТВАРЭННЕ ВУЧЫЛІШЧА У ГІМНАЗІЮ

У 1620 годзе Януш VI Радзівіл завяшчаў свайму брату Хрыстафору адкрыць у Слуцку гімназію (на аснове вучылішча). Хрыстафор Радзівіл выканалаў яго волю. Спецыяльная граматай ён абвясціў у 1630 годзе аб адкрыцці ў Слуцку грамадской гімназіі.

У XVII – XVIII ст. курс навучання ў гімназіі быў то 10, то 8, то 6 гадоў. Вучні размяркоўваліся па трох класах (у некаторыя перыяды існавалі IV і V класы): III (малодшы клас), II і I (самы старэйшы). У кожным класе тэрмін навучання быў разлічаны на два гады. Спосаб навучання быў класны, а не предметны. На кожны клас прыходзілася па аднаму настаўніку.

У той час у Слуцкай гімназіі выкладаліся наступныя прадметы: Закон Божы, мовы (польская, лацінская, грэчаская, нямецкая), этыка, рыторыка, гісторыя, заканадаўства і матэматыка. Для тых, хто рыхтаваўся да прарапаведніцкай дзейнасці, чыта-

лася яшчэ старажытная ўрэйская мова. Выкладанне вялося на польскай мове, але ў старэйшых класах прывучалі свае думкі выказваць па-лацінску. Урокі праводзіліся кожны дзень, за выключэннем нядзелі і свят, з 9 да 11 гадзін раніцы і з адной да 3 – 4 гадзін дня... Кожнае паўгоддзе праводзіліся публічныя экзамены, на якіх прысутнічалі прадстаўнікі вышэйшых улад, мясцовага грамадства і бацькі вучняў. (Заўважым: так было і ў школе Коменскага.) ...Пасля экзамену ганаровыя асобы, што прысутнічалі на ім, заносілі свае прозвішчы ў спецыяльны альбом. Ён вёўся ў Слуцкай гімназіі на працягу 142 гадоў і фактывна з'яўляўся яго рукапіснай гісторыяй: сюды запісвалі ўсе важныя падзеі з жыцця гэтай навучальнай установы, асоб, якія працавалі тут у якасці рэктараў і выкладчыкаў, а таксама тых, хто скончыў школу.

У пачатку навучальнага года праводзіліся ўступныя іспыты, у выніку якіх гімназія штогод папаўнялася новымі вучнямі (ад 10 да 25, бывала і менш). Той, хто канчаў курс гімназіі, меў даволі грунтуюную для свайго часу веды. Паступова Слуцкая гімназія заваявала сабе славу далёка за межамі Беларусі. Педагогі лічылі за гонар узначальваць яе.

### КАЛЬВІНІСЦКАЯ НАВУЧАЛЬНАЯ ЎСТАНОВА ў 1775–1826 ГАДАХ

Пасля першага раздзелу Рэчы Паспалітай польскі ўрад увёў шэраг рэформ. Была створана спецыяльная адукатыўная камісія з найбольш адукаваных людзей тагачаснай Польшчы.

Кальвінісцкая вучылішчы і гімназіі ад нагляду камісіі ўхіліліся, але дух часу зрабіў свою справу: літоўскі сінод, якому падпарадкоўвалася Слуцкая гімназія і які яе часткова фінансаваў, стварыў свою Адукацыйную камісію. У яе склад уваішлі трох свецкія і трох духоўныя асобы.

Для кіраўніцтва сінод выдаў камісіі інструкцыю. Згодна з гэтай інструкцыяй, у гімназіі заставаліся трох класы, але раілася змяніцца парадак выкладання прадметаў. У першым і другім класах павінны былі панераменна працаўцаць два настаўнікі ў залежнасці ад таго, хто з іх будзе адчуваць больш здольным да выкладання тых ці іншых навук. Такім чынам, камісія вырашила ліквідаваць «пакласны» метад вы-

кладання, калі адзін выкладчык вёў у класе ўсе прадметы. Гэта павінна было палепшыць якасць вучнёўскіх ведаў.

Кожны дзень на ўрокі адводзілася па шэсць гадзін: тры раніцай і тры пасля абеду. Многія рэлігійныя святы ў гімназіі не адзначаліся. У гэтых дні павінны былі праводзіцца заняткі.

Кола навук, якія вывучаюцца ў гімназіі, пашыралася... Было ўведзена чыстапісанне і начаткі геаграфіі, геаметрыя, tryганаметрыя і начаткі фізікі.

...Рэформа гімназіі, распачатая ў 1775 годзе, завяршылася к 1778 году. З гэтага часу кальвінісцкая гімназія пачала называцца публічным евангелічным вучылішчам. Закончанай сярэдняй адукцыі з 1778 года яно не давала. У той перыяд пры Берлінскім, Лейдэнскім і іншых універсітэтах былі адкрытыы акадэмічныя гімназіі. Выпускнікі Слуцкага і іншых евангелічных вучылішчаў спачатку займаліся ў акадэмічных гімназіях, а потым ва універсітэтах.

У канцы XVIII стагоддзя адбылася важная гістарычна падзея ў жыцці Слуцка: у 1793 годзе па другому падзелу Рэчы Паспалітай ён быў далучаны да Pacii. У той час у горадзе існавалі дзве навучальныя ўстановы: кальвінісцкае і каталіцкае павятовае вучылішчы.

У 1802 годзе ў Pacii было ўтворана міністэрства асьветы. У гэтым жа годзе ўпершыню ў курс Слуцкага вучылішча ўключылі рускую мову (па дзве гадзіны на тыдзень у кожным класе). З 1803 года вучылішча пачало падпраадкоўвацца Віленскаму універсітэту.

...З 1809 года Слуцкая евангелічная навучальная ўстанова стала называцца «публічным павятовым вучылішчам». Сярод вучняў наглядаецца змяншэнне колькасці асоб кальвінісцкага веравызнання. У гэты перыяд вучылішча фінансавалася з дзвюх крыніц: з фондаў сінода і міністэрства асьветы. Такім чынам, вучылішча, якое да 1809 года было прыватнай навучальнай установай, паступова пачало пераўтварацца ў звычайнную ўрадавую навучальную ўстанову. Змена назвы «евангелічнае вучылішча» на «павятовае» змяніла і крыніцы фінансавання. Вучылішча ўтрымлівалася ў асноўным на сродкі дзяржавы...

### ГІМНАЗІЯ ў 1827—1863 ГАДАХ

У 1824 годзе была закрыта Кейданская (у Літве) кальвінісцкая гімназія. Кальвіністы Беларусі і Літвы такім чынам стацілі апошнюю сваю сярэднюю навучальную ўстанову. Віленскі кальвінісцкі сінод і слуцкае дварацтва зварнуліся да міністра асьветы Pacii з просьбай пераўтварыць Слуцкое павятовае вучылішча ў гімназію. Па прадстаўленні міністра цар дазволіў гэта зрабіць. Так, амаль праз паўстагоддзя кальвінісцкая навучальная ўстанова зноў стала гімназіяй. Яна ў той час складалася з трох класаў павятовага вучылішча і трох гімназісцкіх класаў.

...У 1829 годзе пачалося будаўніцтва мураванага будынка гімназіі, у якім зараз размяшчаюцца майстэрня і музей слуцкай сярэдняй школы № 1. Яно працягвалася да 1840 года, бо не было сродкаў.

Яшчэ ў пачатку XIX стагоддзя Слуцкая кальвінісцкая навучальная ўстанова пачала страчваць свой рэфарматарскі характар. У гэты перыяд на некаторы час у ёй узмацняецца польска-каталіцкі ўплыў. Спрадвеку выкладанне тут вялося на польскай мове. У вучылішчы вялікае месца займала вывучэнне рыторыкі і паэзіі, якія фактычна з'яўляліся курсамі польскай мовы і гісторыі польскай літаратуры. Аб моцным польскім уплыве ў сценах вучылішча сведчыць і той факт, што выкладчыкі польскай мовы лічыўся старшим, а рускай — малодшым.

Паступова ў сценах гімназіі пачала разгортвацца барацьба паміж прадстаўнікамі польскай і рускай культур. Яна дасягнула свайго кульмінага пункту ў 1862—1863 гадах. Прычыны гэтай барацьбы зразумелыя. Пасля далучэння Слуцка і яго акругі да Pacii на «новых землях» руская культура сутыкнулася з польскай. Прыхільнікі польскай культуры лічылі Слуцк сваім горадам. Беларуская мова і культура ў разлік не прымаліся. Узмацненне каталіцкага ўплыву ў кальвінісцкай навучальнай установе тлумачылася і тым, што колькасць кальвіністаў у краі значна паменшылася, а значыць, стала менш іх дзяцей у вучылішчы. Гэтыя месцы занялі дзецы польскіхмагнатаў і аполячанай шляхты. (Далучэнне Слуцка і яго акругі да Pacii не адразу вызвалілі Случчыну ад польскага ўплыву, бо доўга яшчэ многія маёнткі

Случчыны і іншых рэгіёнаў Беларусі заставаліся ў руках польскіх магнатаў.) Акрамя таго, узмацненне польскага ўплыву ў гімназіі было своеасаблівай рэакцыяй прыхільнікаў польскай культуры на царскую палітыку русіфікацыі, якую яно праводзіла ў Беларусі.

У 1809—1836 гадах Слуцкая навучальная ўстанова двойчы рэфармавалася: уводзіліся новыя прадметы, упершыню быў прызначаны свецкі дырэктар; паступова школа пачала пераходзіць з польскай на рускую мову выкладання. Прыхільнікі польскай культуры вялі та тайную, то адкрыту барацьбу супраць рэформ. Аб гэтым сведчаньць многія факты. Вось адзін з іх: 24 верасня 1833 года вучні-католікі ў час богаслужэння ў касцёле ўхіліліся ад паўтарэння малітвы, у якой заключалася маленне аб здароўі і мнагалецці «яго імператарскай вялікасці і ўсяго аўгусцейшага дома».

...Вышэйшае начальства прыняло расшынне рэфармаваць школу. Сутнасьць гэтай рэформы заключалася ў tym, каб Слуцкую гімназію яшчэ больш наблізіць да ўрадавых навучальных установ.

У справу ўмяшчаўся нават сам цар. Міністр асветы Увараў падаў тады ў камітэт міністраў спецыяльную запіску аб пераўтварэнні Слуцкай гімназіі. Цар 3 ліпеня 1855 года на гэтай справе наклаў рэзолюцыю: «Слуцкую гімназію па ўладкаванню наблізіць да іншых гімназій у заходніх губернях, прызначыўши ў яе асобнага свецкага дырэктара з прызначэннем яму

600 рублёў у год і 150 рублёў серабром на кватэрну і канцылярскія прыпасы».

...На падставе распаўсюджаны статут 1828 года, якім кіраваліся ў той час навучальныя ўстановы... Беларуская акруга абавязала выкладчыкаў гімназіі «усе навукі выкладаць на рускай мове і па рускіх кніжках». Переход на рускую мову адбываўся павольна.

...У перыяд паміж 1835 і 1863 гадамі ў жыцці гімназіі адбываліся і іншыя пераўтварэнні, бо рэформа 1836 года была не поўнай. У гэты перыяд уяўлі плату за навучанне, якая паступова павялічвалася. Таму лік гімназістаў з простых людзей змянішаўся, а з панскіх — павялічваўся.

...У асяроддзі выкладчыкаў барацьба паміж прыхільнікамі польскай культуры, з аднаго боку, і рускай з другога — знайшла сваё адлюстраванне нават у пратаколах пасяджэнняў педагогічнага савета.

27 сакавіка 1862 года педагогічны савет, аблікаркоўваючы чарговы праект статута агульнаадукацыйных навучальных устаноў, у першым пункце расшыння выказаў патрабаванне: «увесці ў народныя вучылішчы і настаўніцкія інстытуты Жмудзі і ўласна Літвы навучанне чытанню і пісьму на польскай і літоўскай мовах, а ў заходніх губернях — на польскай, прадстаўляючы гэта жаданню мясцовых жыхароў». (Пад мясцовымі жыхарамі члены падсавета, што галасавалі, мелі на ўвазе польскіх чланоў і аполячаных беларусаў.)

У другім пункце было запісаны: «Выратаваўчы і цудоўныя пастановы новага



Новы будынак Слуцкай гімназіі. Архітэктар К.Падчашынскі.

праекту па мясцовых умовах Остзейскага краю не распаўсюджваюцца на Дэрпіцкую акругу. Чаму ж Віленская навучальнаяная акруга... пазбегла такога лёсу?».

Формула «Выратаваўчыя і цудоўныя пастановы новага праекту» — гэта ўсяго толькі дымавая заслона слушкі педагогаў, за якой хаваецца ўзмоцненая русіфікаторская палітыка царызму ў Беларусі. Калі эстонцам і многім іншым так званым «інародцам» у нейкай меры дазвалялася пры навучанні дзяцей карыстацца роднай мовай, то беларусы і ўкраінцы былі пазбаўлены такай магчымасці. Парадаксальна, але факт: самыя блізкія па крыўі да рускага народа беларусы і ўкраінцы ставіліся царызмам у самыя цяжкія ўмо-

вы. Пазней рэакцыйны міністр асветы Д.А. Талстой у пункце трэцім сваіх правіл «О мерах к образованию населяющих Россию инородцев» беларусаў, украінцаў і некаторыя іншыя народы аднёс да группы «народаў, якія дастаткова абруселі». Дзяяцей гэтых народаў Талстой патрабаваў вучыць толькі на рускай мове. Гэты ж міністр-рэакцынер сформуляваў тады такую думку: «Канчатковай мэтай адукацыі ўсіх іншародцаў, якія жывуць у межах нашай айчыны, бяспрэчна, павінна быць абрусенне іх і злішё з рускім народам».

*Друкунца са скарачэннямі па кн.: Родча и а. Р.В. Старэйшая школа Беларусі. Мн., 1985. С. 6—10, 17—19, 23—25, 27—29, 30, 31—33.*

### СТАТУТ СЛУЦКАЙ ШКОЛЫ. СА «ЗВАРОТУ ДА ЧЫТАЧА»

У 1628 годзе ў Любчы на лацінскай мове быў выдадзены статут Слуцкай школы. Аўтары яго — педагогі-гуманісты Рэйнгальд Адамі, Андрэй Музоніс і А.Дабранскі, якія выкладалі ў гэтай установе.

...У гэтай школе ёсьць ўсё, што неабходна для дасягнення найвышэйшай ступені ўдасканалення. Тоё, што іншым ліцэям здабыло славу і значэнне, ёсць у дастатку і ў нас. Чысціня неба, урадлівасць глебы, бағацце лясоў, садоў, рэк, лугу ў гэтым ласкавым клімаце настолькі вялікія, што можна падумаць, быццам шчодрымі рукамі самой прыроды, музамі і грацыямі ўсё гэта ад самага пачатку было выхавана і ўпрыгожана. Да гэтага трэба дадаць таленавітасць жывароў..., якай ні ў чым не саступае харасту і замілаванню мясцавасці. Вельмі чалавечныя іх адносіны да чужаземцаў... І яны гатовы ў любы час і ў любым месцы прыйсці на дапамогу як вучням, так і настаўнікам. Гэтую гуманнасць наслынцства яшчэ больш дапаўняюць іншыя незлічоныя годнасці, якімі добрае неба абдарыла гэты край. У такіх умовах лёгка развіваюцца вялікія таленты, а ім часцей за ўсё спадарожнічаюць бязлітасныя багіні Галечка або Беднасць...

У школе ажыццяўляеца рух наперад не толькі для зневінных даброт жыцця, але, галоўным чынам, да ўнутранага, духоўнага развіцця. Да гэтага заклікае стараннасць вучоных: яны трывала стаяць на дазорнай школьнай вежы, пастаянна рупліва і зорка сочачь за бестурботнай і санлівой моладдзю, клапоццяцься аб яе карысці... Прыйходзяце ж усе, каму дараага радзіма, хто правільна ацэнівае мэтанакіраванасць сваіх учынкаў! Нікому не зыкрыты шлях! Адчынены дзвёры, што вядуць да нашых грацый і муз, для ўсіх сумленных і шчырых людзей. Уэрост, становішча, веравызнанне не маюць для нас ніякай розніцы. Месца на гэтых школьніх зэдлях прадстаўляеца бедняку не менш, чым прыхільніку Рафармациі. І ўрэшце, хай нікога не адштурхнё ад нашага парога разыходжанне ў рэлігіі, хай не адарве ад валодання даступным шчасцем з-за беспадстайнага страху... Мы ўжо даўно навучаныя вопытам, што рэлігія — прадмет пераканання, а не наслілля, і што замахваюцца на нябесныя замкі з безразважнай дээркасцю тыя, хто распаўсюджвае зман свайі веры на свядомасць і на закон.

*Друкунца ў перакладзе на беларускую мову паводле кн.: Антология педагогической мысли Белорусской ССР. Мн., 1986. С. 95.*

### З гісторыі Слуцкай гімназіі

У фондах Слуцкага краязнаўчага музея захоўваецца брашура «Справаўдзача аб стане Слуцкай гімназіі ў 1901/02 навучальнym годзе». Складальнікам яе з'яўляеца сакратар педсавета Ф.І.Гейнцэ, а выдаўдзена яна ў друкарні Я.Х.Яброва ў 1903 г. у Слуцку.

У справаўдзачным навучальнym годзе гімназія складалася з 8 нармальных кла-

саў і падрыхтоўчага. Апошні быў адкрыты з дазволу Міністэрства народнай адукацыі ў 1898 г. і ўтрымліваўся за кошт сумы збору з навучэнцаў (45 руб. у год з вучня) і субсідый ад Слуцкага гарадскога ўпраўлення. Астатнія класы ўтрымліваліся на сумы з Дзяржжаўнага казначэйства і са

збору за навучанне. Узначальваў гімназію дырэктар — стацкі саветнік Міхail Міхайлівіч Іваноўскі, які выкладаў лацінскую мову, быў класным кіраўніком, старшыней гаспадарчага камітэта і праўлення Таварыства дапамогі вучням гімназіі, якія жывуць у юстачы, сябрам старшыні Слуцкага камітэта апякунства і членам Мінскага епархіяльнага вучылішчнага савета. У штаце гімназіі было 19 настаўнікаў, 3 памочнікі класных настаўнікаў, доктар А.В.Більдзюкевіч, дантыст І.Эпштайн, 2 пісъмаводы.

У той час месца размяшчэння гімназіі было своеасаблівым гарадком: 5 жылых пабудоў, двухпавярховы мураваны будынак і халодныя прыбудовы. Усе класы, апрача гімнастычнага і падрыхтоўчага, размяшчаліся ў мураваным, апошнія два — у драўляным будынках, тут жа былі канцылярыя і карцэр. Са справаздачы відаць, што будынак не зусім адпавядалі патрабаванням сярэдняй навучальнай установы, бо не было асобнага памяшкання для бібліятэкі, пакоя для захавання верхній вондраткі, памяшкання для прыёму бацькоў вучняў, асобных класаў для малювання. Вельмі малы клас для заняткаў фізікі. Выкладчыкі жылі ў дамах на тэрыторыі гімназіі. Вучні — хто дома, а хто на кватэрах.

Пры гімназіі былі бібліятэкі — фундаментальная (8217 экзэмпляраў) і 9 вучнёўскіх (3308 тамоў). Літаратура набываўлася штогод. Якія ж набыткі лічыліся самымі каптоўнымі? Гэта — Поўны збор прамоў у рускім перакладзе Цыцерона, творы ў вершах і прозе В.А.Жукоўскага,

«Юнацкія гады Пушкіна», «Расія ў канцы XIX ст.» і іншыя. Для бібліятэкі выпісваліся газеты і часопісы — «Фізіялагічныя запіскі», «Рускі архіў», «Веснік доследнай фізікі», «Пытанні філософіі і псіхалогіі», «Веснік выхавання», «Мінскія губернскія ведамасці» і іншыя. Усяго 27 назваў.

У 1902 г. у гімназіі навучалася 250 чалавек. Для вучняў былі зацверджаны стыпендыі: барона Нолькіна — 100 руб., Настасці Пратапопавай — 20 руб., стацкага саветніка Пратапопава — 66 руб., Вольгі Багушэўскай — 72 руб., імператара Аляксандра — 20 руб. Вывучаўліся наступныя прадметы: руская, лацінская, грэчаская, нямецкая, французская мовы, руская славеснасць, логіка, Закон Божы, матэматыка і касмаграфія, геаметрыя і tryганаметрыя, гісторыя і геаграфія, музыка, спевы, маляванне і чыстапісанне. Яўрэйскія дзецы вывучалі Закон яўрэйскай веры.

У актавай зале праводзіліся літаратурныя, вакальна-музычныя вечары, чытанне па светлавых малюнках, урачыстае ўручэнне атэстатаў сталасці. Два разы ў год, у добрае надвор'е, вучні разам з настаўнікамі пад гукі аркестра накіроўваліся на прагулкі па шашы ў напрамку да станцыі Ляхавічы.

Са справаздачы відаць, што школа мела на сваё ўтрыманне 42 997 руб. З іх казначэйствам было адпушчана больш за 26 тысяч, а ахвяраванні прыватных асоб і розных таварыстваў складалі больш як 3 тысячи руб. Грошы прызначаліся на рамонт будынкаў, афармленне класаў, набыццё інвентару,



Жаночая гімназія. Пачатак XX ст.

выдачу ўзнагарод і стыпенды, аплату працы ніжайшым служачым, урачу.

Асобнай главой вылучана справаздача аб стане народных чытанняў пры гімназіі. Усяго за год іх праведзена 14, прысутнічала 3839 чалавек. У гімназіі былі 33 калекцыі светлавых карцін для чытання па брашурах, зацверджаных Камісіяй па наладжванні народных чытанняў. Сярод іх — «Імператрица Екатерина II Великая», «Народная война 1812 года», «Начало

християнства на Русі и Св. Владимир», «Великий пост», «Белорусский край», «Полтава. Поэма Пушкина», «Краткий очерк о жизни и деятельности генералиссимуса русской армии гр. Суворова» і іншыя. Чытанні праводзілі настаўнікі І.А.Глебаў, В.А.Берсняёў, М.Н.Туманаў, Ф.І.Гейнцэ, Я.В.Васільеў, В.С.Львовіч і В.С.Вагін. Плата за наведванне чытанняў не бралася.

Падрыхтавала В.С.Відлога.

## Документы сведчаць

### НОВЫЯ СТИПЕНДЫ ў СЛУЦКАЙ ГІМНАЗІІ

1) Капітал в 500 руб., находящийся в 4% бумагах, пожертвованный бывшим и. д. инспектором Слуцкой гимназии, статским советником Н.Д.Протопоповым, в память 25-летия царствования в Бозе почившего Государя Императора Александра II, на стипендию имени Анастасии Протопоповой. Высочайшее соизволение на учреждение стипендии последовало 4 июня 1880 года, причем Его Императорскому Величеству благоугодно было повелеть благодарить жертвователя. Положение о стипендии было утверждено управляющим министерством народного просвещения 9 июня 1880 года.

2) Находящийся в 4% бумагах капитал в 500 руб., собранный служащими и учащимися в Слуцкой гимназии, в память избавления драгоценной жизни в Бозе почившего Государя Императора Александра II 19 ноября 1879 года. Высочайшее соизволение на такую стипендию последовало 29 ноября 1880 г., причем Государю Императору благоугодно было повелеть: «благодарить жертвователей». Проект положения о стипендии утвержден управляющим министерством народного просвещения 3 декабря 1880 года.

3—4) Две стипендии на капиталы, завещанные отставным лейб-гвардии Литовского полка полковником Карлом Станиславовичем бароном фон-Нолькеном, в 1000 руб. по акту, состоявшемуся в Варшаве 15—27 июля 1848 г., и на капитал в 2000 руб. по завещанию в Эмсе 25 июля — 6 августа 1868 года. Высочайшее соизволение на учреждение стипендий имени барона Карла фон-Нолькена последовало 22 апреля 1880 года. Положение о стипендии утверждено управляющим министерством народного просвещения 27 апреля 1880 года.

5) Капітал в 1400 руб., собранный в 1881 году на пожертвования чиновников г. Слуцка и некоторых дворян Слуцкого уезда, на стипендию имени б. и. д. инспектора Слуцкой гимназии, статского советника Николая Даниловича Протопопова. Высочайшее соизволение последовало 5 декабря 1881 года, и положение о стипендии было утверждено министром народного просвещения 15 ноября 1883 года.

6) Капітал в 500 руб., собранный служащими в Слуцкой гимназии, с тем, чтобы проценты с него, в виде премии, были выдаваемы один раз в год тому из учеников VIII и VII классов Слуцкой гимназии, кто на особую тему патриотического содержания представит лучшее сочинение по русской словесности или русской истории, в память Священного Коронования Их Императорских Величеств 15 мая 1883 года. Высочайшее соизволение на учреждение таковой премии последовало 10 июля 1883 года. Положение о стипендии утверждено министром народного просвещения 6 января 1886 года, на основании Высочайшего повеления, от 30 декабря 1885 года.

Историческая записка о Слуцкой гимназии... Составил Иван Глебов. Вильно, 1903. С. 156—157.

### ДАНЯСЕННЕ КІРАЎНІКА ВІЛЕНСКАЙ НАВУЧАЛЬНАЙ АКРУГІ У МІНІСТЭРСТВА НАРОДНАЙ АСВЕТЫ АБ СТАНОВІШЧЫ У СЛУЦКАЙ ГІМНАЗІІ

15 красавіка 1906 г.

Директор Слуцкой гимназии донес Управлению учебного округа, что бывшая в этой гимназии ученическая демонстрация произошла при следующей обстановке:

Еще с утра 16 марта, на первых двух уроках, было заметно выжидательное и неспокойное настроение учеников некоторых классов; на переменах перед третьим уроком из VI класса вышла группа учеников, к которым примкнули преимущественно евреи из других классов; эта группа, загородив нижний коридор, сосредоточилась у лестницы, ведущей на второй этаж. Ученик VI класса Баранчик Иван внезапно развернул надетый на палку черный флаг, длиною 11/2 аршина и шириной в аршин, с красными каймами и полосой по диагонали; на этой полосе черными буквами было напечатано: «Долой смертную казнь», а на самом флаге белыми буквами: «Память павшим борцам за свободу». Раздалось громкое пение революционного марша: «Вы жертвою пали в борьбе роковой» со стороны учеников, сгруппировавшихся у флага. И. об. инспектора Пряникова, удерживая учеников, хлынувших с другого конца нижнего коридора, немедленно послал к директору служителя на верхний этаж в учительскую комнату, у дверей которой стоял директор, наблюдая в то же время за порядком в актовом зале. Спускаясь по лестнице и с трудом направляя скучившихся на ней учеников по классам, директор пришел в нижний коридор уже после того, как ученик VII класса Ратнер успел прокричать следующие слова: «Товарищи, мы протестуем против смертной казни Шмидта, Пулихова и прочих, против всяких стеснений свободы... Да здравствует русское революционное движение». Эти слова были подхвачены криком «Ура» и пением демонстрантов. Громкие приказания директора ученикам прекратить пение и идти по классам были заглушены еще более громким пением демонстрантов и шумом, поднятым любопытствующими учениками; тем не менее ученики не решились противиться настоянию директора, поддержанному г. Пряниковым, и после непродолжительного колебания и суматохи, разошлись по классам, куда немедленно направились и приглашенные директором через помощника классных наставников преподаватели. Вся описанная сцена длилась не более пяти минут. В коридоре осталась небольшая группа учеников V и VI классов, которая активно противодействовала демонстрантам и не хотела теперь вступать с ними, в виду их буйной несдержанности, в какие-либо объяснения. В VI классе демонстранты-евреи и Баранчик еще продолжали петь марш; директор вместе с преподавателем г. Шабаком вошел туда, заставив прекратить пение и направив на места учеников Кохановича, Барановского и Петрашкевича Владислава, противившихся демонстрации. При их входе Гецов, Иохельсон, Слободский и Баранчик начали громко говорить: «Подлецы, изменники, черносотенцы», но те дали им в приличном виде дружный отпор, и только присутствие директора не позволило разгореться крупной перебранке. Замечательно то, что ученики VI класса Барановский и Петрашкевич Владислав, которые за участие в октябрьских беспорядках прошлого года были 14 января сего года подвергнуты выговору директора, 16 марта оказались настойчивыми противниками демонстрации. Вообще, об этой демонстрации, подготовленной, по словам председателя комитета родителей г. Костецкого, уволенным из Минской гимназии учениками (из таковых к директору являлся еще 11 марта с просьбою о принятии в VIII класс Фрумкин, которому директор отказал), накануне знала довольно малочисленная группа учеников, не более 30-ти; прочие из склонных к подобным демонстрациям в другое время, может быть, и примкнулись бы к первым революционный марш 16 марта, но теперь, будучи обижены, что их не спросили раньше, не поддержали демонстрантов, которые остались в одиночестве. Как только был водворен порядок на 3-м уроке, директор немедленно пригласил г. Костецкого для ознакомления с прошедшими и отца ученика VII класса Ратнера; в конце 3-го урока явился Ратнер, которому был сдан на руки сын его; затем были приглашены родители прочих демонстрантов, опрошенных директором в присутствии г. Пряникова при родителях. Вина каждого из демонстрантов тут же была доказана и подтверждалась их сознанием; некоторые пытались оправдаться стихийным увлечением, но вместе с тем заявляли, что считали своим нравственным долгом выразить протест против смертной казни; другие, как Ратнер, Карпман Бенециан и Пупко Исаак, старались умалить свою вину: Ратнер говорил, что произнес слова: «Да здравствует русское революционное движение», лишь потому, что на него пал жребий на ученической сходке, бывшей накануне; Карпман Бенециан заявлял, будто он не пел марша, а только стоял возле певших, и будто упомянутая сходка имела место в гимназии на коридоре в конце большой перемены; Пупко Исаак, пытавшийся доказать свое алиби, прямо лгал: он был замечен г. Пряниковым в числе демонстрантов; кроме того, классный наставник г. Барбье, дежуривший 16 марта на верхнем коридоре у I и IV классов, видел, как Пупко и Исаак, возвратившись в свой класс вместе с Карпманом Эммануилом, продолжал сам петь революционный марш и подстрекал к тому других. Что же касается учеников VII класса Ратнера Самсона и Карпмана Бенециана, то они, по наблюдениям директора и г. Пряникова, были главными ру-

ківадзітелямі агітации між учнікамі, относились к учніческім обязаннасцям, как і прычэне демонстранты, небрежно, часо опазыдывали, іногда маніровалі урокамі, постаянно выходілі з класа, заводя какие-то сэкрэтныя разговоры с выходівшымі, видимо по предварительному уговору, из других класов, а на уроках занималісь безцеремонно то писаннем записочек к соседям, то чтением посторонніх кніг. Об изложенных дефектах их поведения было своевременно сообщено их родителям. Кроме того, Карпман Бенециан, как сообщил директору, отношением от 16 минувшага марта, за № 1027, Слуцкій уездный исправник, являемый в гімназію по приглашению директора во время четвертого урока 16 того же марта, был задержан 11 марта в 9 часов вечера полицейскими надзирателями города Слуцка на тайной сходке в доме Деревенского с другими 14-ю молодыми людьми и, по выяснению личности, освобожден с привлечением к ответственности по пункту 1-му обязательных постановлений Начальника губерніи от 10 декабря 1905 года. После опроса 14 учеников, замеченных на коридоре директором и г. Пряниковым у флага, который по приказанию директора, был взят у лестницы и отнесен служителю в комнату инспектора, в 21/2 часа пополудни началось экстренное заседание педагогического совета, а в 8 часов вечера г. Костецкий созвал на заседание комітета родителей.

В последуючыя дні, особенна 17 і 18 марта, среди учнікаў была замечена агітация: даже учнікі VIII класа волновалісь, постаянно отпрашивалісь выйти з урока і заходіли на переменах в другие класы; усиленны надзор за агітавашымі доставілі много хлопот інспекцыі і директору. Тем не менеблагоразумие одержало верх: агітаторы не встретілі поддэржкі у более спокойных товарищах, і до самога распуска на пасхальныя вакаціі пасля уроков 24 марта порядок учнія в гімназіі, хотя и не без усілій со стороны педагогічнага персанала, быў соблюдэн. Проявлялісь отдельныя случаі нарушэння порядка, но пасля прынятых соответствуючых мер порядок быў немедленно восстановлен. В IV класе на перемене 20 марта учнік Гроздицкій незаметна для преподавателя Даляка швырнуў в класную доску хлопушку со взрывчатай смесью, которая произвела сильны треск на подобіе пистолетнаго выстрела; в III класе, по вінне дежурнаго учніка Тельшовта и по створу прых учнікаў, быўши уничижены 22 марта тетради по рисованню; виноватыя, по обнаружэніи их, подвергнуты взысканію. Вообще, с 14 января по 24 марта учніе не прекращалось, 3-я четверть учебнага года, продленная до 23 марта, с прыбавленіем к ней першай недели великага поста, дала достаточный матэрыял для оценкі успехов учнікаў; курсы предметов, положенные по праограмме, пройдены от начала года более, чым на половину, а по некоторым предметам близяцца к концу.

Фонды Слуцкага краязнаўчага музея. Копія.

## Слуцкая духоўная семінарыя

Слуцкая духоўная семінарыя быўла за-  
снавана паводле ўказу Кацярыны II ад  
15.5.1785 г. На ўтрыманне гэтай установы  
з расійскай казны штогод адпускалася  
2000 рублёў асігнацыямі. Дзяякуючы нама-  
ганням епіскапа Віктора Садкоўскага за-  
няткі пачаліся ўжо 15.9.1785 г., праўда,  
толькі ў двух, ніжэйшых, класах, якія мелі  
назвы «низшага и высшага грамматичес-  
ких».

Першыя гады дзейнасці семінарыі былі нялёгкімі па розных прычынах. Нежаданне свяшчэннаслужыцеляў адпраўляць сваіх дзяцей у семінарыю ўскладняла камплектаванне класаў. Як правіла, бедныя святары не моглі аплаціць навучанне сваіх дзяцей у семінарыі, не хацелі пазбаўляць сваю сям'ю лішняга работніка, ды і на вучобу ў семінарыі глядзелі, як на муштру. Таму з кансісторыі адпраўляліся ў адда-

леная прыходы «парочныя», якія прыму-  
сам забіралі дзяцей святароў і везлі іх у  
семінарыю.

Да 1798 г. семінарыя не мела свайго будынка. Семінарысты займаліся ў трапез-  
най Слуцкага Троіцкага манастыра, некалькі класаў адначасова. Не хапала вонкіх  
і дастаткова падрыхтаваных настаўнікаў.

Пад час паўстання Т.Касцюшкі, 18.4.1789 г., епіскап В.Садкоўскі быў арыштаваны, у ліпені 1790 г. семінарыя прыпыніла работу. Толькі праз два з пала-  
вінай гады, пасля вызвалення В.Садкоў-  
скага, дакладней, 8.1.1793 г., заняткі былі адноўлены. З 13.4.1793 г. епархія перайме-  
навана ў Мінскую, гэту ж назуву атрыма-  
ла і семінарыя, хоць да 1840 г. яна заста-  
валася ў Слуцку.

Праз штрафы і пагрозы адхілення ад  
свяшчэннаслужэння і высылкі дзяцей у

салдаты за непаслушэнства, а таксама арганізацыю ў семінарыі казённакоштных вакансій, новы епіскап Іоў Пацёмкін дабіўся таго, што колькасць вучняў семінарыі значна павялічылася і дасягнула ўжо ў 1800 г. 80 чалавек; вучні цяпер своечасова вярталіся з вакацый. Атрымалі магчымасць вучыцца ў семінарыі дзеці псаломшчыкаў і сіроты духоўнага звания, для падрыхтоўкі якіх былі адкрыты «заправныя» класы з элементарным курсамі лацінскай, польскай, рускай граматы. У той жа час «праздныя» дзецы святароў, якія не жадалі вучыцца, былі прызначаны на псаломшчыцкія месцы.

Клапаціцца Іоў і аб правільным ходзе навучальнага практэсу ў семінарыі. Так, у 1799 г. ён выдаў распараджэнне (аналагічнае выдаў яшчэ В. Садкоўскі ў 1787 г.), якое абавязвала святароў пад пагрозай пазбаўлення месца і штрафаў навучаць дзяцей перад паступленнем у семінарюю асновам польскай і рускай моў. Паступова былі адкрыты і вышэйшыя класы: у 1803 г. — філософскі і ў 1806 г. — багаслоўскі. У выніку завяршылася ўпрадкаванне семінарыі і яна стала «полную» з усімі класамі. Фактычна семінарыя сумяшчала курсы ніжэйшай і сярэдняй духоўнай школы. Былі пабудаваны і першыя семінарскія будынкі: у 1798 г. «училищны» дом для класаў, а ў 1799 г. «сиротскій» дом для пражывання «казённых» вучняў.

Палепшилася матэрыйальная становішча навучальнай установы: з 1799 г. адпускалася з казны на семінарюю ўжо па 3000 рублёў асігнацыямі, а з 1807 г. — па 6000 рублёў. Тым не менш умовы быту вучняў і настаўнікаў семінарыі з прычыны хуткага росту іх колькасці аставаліся цяжкімі. У 1800 г. на поўнае ўтрыманне казённакоштнага вучня ў год трацілася толькі 35 рублёў. Тому новы архірэй Мінскай епархіі архіепіскап Серафім (Глагалеўскі) многа зрабіў для паляпшэння матэрыйальнойнага поўту вучняў і настаўнікаў з мэтай спыніць як ухіленне вучняў ад вучобы, так і пераход настаўнікаў на свецкую, больш аплачваемую службу. Ён павялічыў колькасць казённакоштных вакансій для вучняў, прымусіў Дзятловецкі манастыр пастаўляць значную колькасць разнастайных прадуктаў харчавання настаўнікам і вучням.

Усё гэта дало магчымасць мірнаму працвітанню і шырокаму развіццю семіна-

ры, але вайна 1812 г. прывяла яе да поўнага разарэння. Французы пад час вайны З тыдні жылі ў семінарскіх будынках. У выніку гэтых будынкі хоць і захаваліся, але былі значна пашкоджаны, бібліятэка разрабавана і часткова спалена, семінарскі архіў страчаны. Аднак 20.2.1813 г. семінарыя была адноўлена, адрамантаваны найболыш пашкоджаныя памяшканні. Але на прывядзенне семінарыі ў ранейшы падрадак спатрэбіліся гады.

Канчатковое адноўлэнне супала з поўным і карэнным пераўтварэннем семінарыі, якое адбылося 20 верасня 1817 г. — на падставе зацверджанага імператарам даклада асобага камітэта ад 1807 г. аб пераўтварэнні ўвогуле ўсіх семінарый. Семінарыя распалася на тры духоўна-вучэбныя ўстановы: уласна семінарюю, павятове і прыходское вучылішчы. Да семінарыі адышлі чатыры старэйшыя класы ранейшай зменшанай школы: пітыка, рыторыка (зліліся ў адзін), філософія і багаслоўе; з двух граматычных класаў утварылася павятове, а з двух «заправных» — прыходскае вучылішчы. Курс семінарскага навучання быў размеркаваны так: два гады прызначаліся для славесных навук, да якіх дадавалася ўсеагульная гісторыя; два гады — для філософскіх навук, з дабаўленнем матэматыкі і фізікі, і два гады — для класа багаслоўскіх навук, а таксама царкоўнай гісторыі. Па трох асноўных групах навук семінарскага курса і самі класы, дзе яны выкладаліся, называліся: вышэйшае аддзяленне, або багаслоўскі клас, сярэдняе, або філософскі, і ніжэйшае, або клас славеснасці. Акрамя гэтых дысцыплін вучні вывучалі і мовы — грэчаскую, французскую, німецкую, яўрэйскую і польскую. Выкладанне галоўных навук вялося на лацінскай мове. Праверка і ацэнка вучнёўскіх ведаў праводзілася шляхам экзаменаў, якіх было два на год: адзін — у другой палавіне снежня, а другі — гадавы, пасля якога праводзіўся і агульны публічны, на якім прысутнічалі госьці і архірэі.

14.9.1840 г. семінарыя пераехала ў Мінск. У Слуцку ж засталося толькі мужчынскае духоўнае вучылішча, якое існавала да пачатку XX ст.

Сярод выпускнікоў семінарыі былі вядомыя вучоныя, краязнаўцы, гісторыкі, дзяржаўныя дзеячы. Так, І. П. Барычэўскі-Тарнава зарэкамендаваў сябе як археолаг,

гісторык, этнограф, фалькларыст, быў членам савета міністра шляхоў зносін, рэдактарам 5-га тома выдання «Акты Захадній Расіі», аўтар шэрагу публікаций і артыкулаў па розных галінах ведаў; адзін з першых пачаў вывучаць гісторыю і старожытнасці народаў Вялікага княства Літоўскага. І.А.Гашкевіч — дырэктар Азіяцкага дэпартамента, першы расійскі консул у Японіі, адзін з першых іншаземцаў, якому дазволілі наведаць унутраную Японію,

даследчык Японіі і Кітая, адзін з сааўтараў першага ў Расіі «Японска-рускага слоўніка», адзначанага медалём Пецярбургскай АН і Дзяржаўскай прэміяй; яго імем названы заліў у Паўночнай Карэі і невядомыя раней віды насякомых (першым іх апісаў). Ф.І.Салаўеўіч — пракурор «Беларускай коллегіі» пад час уз'яднання ўніятаў з праваслаўнай царквой.

C.M. Васовіч.

### З гісторыі музычнага жыцця

Якім было музычнае жыццё Слуцка ў сярэдзіне мінулага стагоддзя? Мяркуючы па артыкуле Аляксандра Жалезняка (Аляксандра Баліцкага) «Мінская губерні ў музычных адносінах», апублікованым у 49, 50 і 52 нумарах часопіса «Рух музычны» за 1858 год, — гэта жыццё не было такім ужо і бедным.

...Што ж датычыцца Слуцка, то ў яго ваколіцах найбольшій славіўся Пётра Карава-Корбут. «Гэта быў музыка вышэйшага разраду. Іграў на ўсіх інструментах і мно-  
га пісаў. Некаторыя яго кампазіцыі друкаваліся. Пераважна гэта былі танцы, паланезы, мазуркі, англезы. У свой час яны карысталіся поспехам. А некаторыя з іх — і цяпер».

Сярод слуцкіх музыкантаў Жалезняк называе надзвычай здольнага гітарыста Кароля Стрэлку, які вучыўся ў самога Джуліяна, выпускніка Пражскай кансер-

ваторыі, чэха родам Яна Каляшоўскага, настаўнікаў ігры на скрыпцы і фартэпіяна Антона Лінкевіча і Францішка Лапату, флейтыста, віяланчэліста і мастака Яна Гесе. У рэпертуары настаўніка гісторыі Слуцкай гімназіі віяланчэліста Мікалая Бакушэўсага былі «амаль усе творы Ромберга, Серве, Пляці, Шуберта». Мясцовыя і прыезджяя артысты давалі ў Слуцку сольныя канцэрты. Сярод гастралёраў названы і дзеци В.Дуніна-Марцінкевіча Міраслаў і Каміла.

У іншых карэспандэнцыях для варшаўскага часопіса «Рух музычны» А.Жалезняк паведамляў аб выступленнях у Мінску і Слуцку К.Трапянскага, які выканаваў на скрыпцы і кларнече творы Шуберта, Аляб'ева і Давіда.

Друкунца па кн.: М а л ь д з і с А. Таямніцы старажытных сховішчаў. Мін., 1974. С. 136—137.

### Скарбы продкаў

Упершыню прозвішча Бергеля сустрэлася мне год з дзесяць назад у брашуры беларускага пісьменніка-ліберала Аляксандра Ельскага. Называлася яна «Паведамленне пра бібліятэку Юльяна Бергеля, пастара ў Слуцку». Брашура пісалася ў 1883 г. Ельскі падрабязна апісвае і падарожжа са сваім маёнткам Замосце ў Слуцк, якое зрабіў ён з дачкой Аляксандрай, жонкай вядомага этнографа З.Глопера, і вонкавы выгляд Слуцка, і гісторыю горада. ...Але найбольшай славутасцю Слуцка Ельскі лічыў бібліятэку Бергеля, у якой захоўваліся рэдкія выданні — уся-

го каля тысячы тамоў. Асабліва ганарыўся Бергель сваімі рукапісамі, напрыклад, успамінамі аб пакаранні смерцю Казіміра Лышчынскага, якія ў 1690 г. накідаў на паперу цесць беларускага філосафатаэіста.

Спачатку брашура Ельскага звярнула маю ўвагу зусім не з поваду бібліятэкі Бергеля. Тысяча тамоў? У XIX ст. у Беларусі былі прыватныя бібліятэкі куды большыя!..

Імя ж Бергеля тады выклікала зусім іншыя асацыяцыі: адкуль у яго руکі трапіла такая бібліятэка? Ці не прысвоіў

ён пасля 1863 г. сабе бібліятэку вядомай Слуцкай кальвінісцкай гімназіі?

Але працы віленскага даследчыка гісторыі пратэстанцкіх бібліятэк Вацлава Гізберта-Студніцкага неўзабаве рэабілітавалі ў маіх вачах Бергеля.

Апісваючы зборы бібліятэкі Віленскага сінона, Вацлаў Студніцкі паведамляў, што пачатак кнігазбору Слуцкай гімназіі паклаў у XVII ст. Андрэй Дабранскі. Усе свае зберажэнні ён траціў на рэдкія выданні. Пасля яго смерці, у 1640 г., гэты праватны збор, ацэнены ў баснаслоўную суму 5000 злотых, быў набыты Багуславам Радзівілам для Слуцкай гімназіі. Гімназічная бібліятэка папаўнялася ў XVIII ст., але асаблівы яе росквіт наступіў у першай палове XIX ст., калі сюды па розных прычынах былі перавезены унікальныя бібліятэкі Віленскага сінона і Кейданскай гімназіі. Прыбаўляліся і прыватныя падарункі. Так, у 1829 г. Юрый Аколаў ахвяраваў бібліятэцы звыш 1000 тамоў, частка якіх находзіла са збораў Браніцкай, сястры польскага караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага.

Аднак, працягвае Студніцкі, пасля 1863 г., калі адзінай ў Беларусі і Літве кальвінісцкая гімназія перайшла ў рукі ўрада, усю гімназічную бібліятэку сінод забраў са Слуцка і перавёз у Вільню. Больш таго, у другой палове XIX ст. сінадальныя зборы папаўняліся за кошт прыватнага збору Бергеля. Такім чынам, мае падазрэні па адрасу слуцкага пастыра аказаліся беспадстаўнымі. І яго імя згубіла для мяне асаблівую цікавасць.

Прайшоў час. І раптам неяк у Львове мне выпадкова трапілі ў руکі тры вельмі цікавыя кропінцы.

Першая — рапунак слуцкай друкарні, зроблены для князя Радзівіла ў 1687 г. Там былі (у скарочаным выглядзе) пералічаны назвы твораў, якія выйшлі ў Слуцку ў 1673—1679 гг., указаны колькасць экзэмпляраў, кошт друку, цана і г. д. Прытым з 23 называў толькі тры былі вядомы такому дасведчанаму бібліографу, як I. Палькоўскі. А вось хто хаваеца, скажам, за наступнымі записамі: «Тэорый рускіх» — экз. 80, «Дзённікаў» — 2020, «Школак» — 3091, «Працэсаў» — 1006, «Гаспадароў» — 1000,

«Формулак» — 414, «Табліц гарызантальных» — 100, «Аб злучэнні рэк» — 640, «Хрысціянскіх заўваг» — 250, «Лемантароў» — 3389?! На якой мове ўсё гэта друкавалася? І ці не тояцца тут невядомыя сёння творы старажытнай беларускай літаратуры?

У артыкуле Юзафа Корвіна «Пастар Юльян Бергель і яго бібліятэка ў Слуцку», надрукаваным у XII томе часопіса «Тыгоднік ілюстраваны» за 1881 г., паведамлялася, што ў пакой Бергеля, чалавека энцыклапедычнай адукацыі, усе сцэны застаўлены кніжнымі паліцамі. Тут былі такія рэдкія кнігі, як «Кодэкс Юстыніяна» 1480 г. выдання, любчанская старадрукі XVII ст. на лацінскай і польскай мовах (напрыклад, «Меч нябеснага арсенала на пахаванні Яна Пуццаты» Міхаіла Мацісевіча, Любча, 1649 г.; «Хрысціянская смерць Яроша Еўлашэўскага» Яна Зыгрэвіча, Любча, 1619 г., і інш.). Корвін пісаў, што па просьбе Ю. Крашэўскага ён занатоўваў назвы найбольш рэдкіх кніг. Некаторыя з іх былі невядомыя нават такому славутаму бібліографу, як К. Эстрэйхер.

У 3-м томе часопіса «Бібліётка Варшаваўска» за 1885 г. пісалася: «Бібліятэка, што заставалася пасля пастара мясцовага збору Ю. Бергеля, які памёр 2 месяцы назад у Слуцку, перайшла ва ўласнасць горада Слуцка, публічна записаная ўладальнікам у тастаменце. Пра гэта пісалі ўжо штодзённыя газеты. Як запэўняюць відавочцы, у выдатных зборы рэдкіх кніг, размешчаным у 12 каменных шафах у касцельным бабінцы і належным чынам упараткованым, быў камплект старадаўніх любчанскіх, ракаўскіх, торуньскіх, слуцкіх, нязвіжскіх, астрожскіх, брэсцкіх, іўеўскіх, упіцкіх, кейданскіх, заблудаўскіх, супрасльскіх, кнышанскіх, луцкіх, віленскіх, пачаеўскіх і іншых друкаў». Да таго ж разнастайны збор многіх цікавых старых рукапісаў».

Відаць, Бергель збіраў не бібліятэку ўвогуле, а бібліятэку ўсходнеславянскіх старадруків. Магчыма, меў і тыя, што пералічаны ў рапунку Слуцкай друкарні.

І быў патрыётам, бо завяшчаў свае бағацці роднаму гораду.

*Друквецца са скарачэннімі па кн.: М а л ь д з і с . А . Таянніцы старажытных сховішчаў. Мн., 1974. С. 22—25.*

## Жамчужына майстэрства

Слуцкія паясы... Жамчужына высокага майстэрства беларускіх ткачоў, гонар беларускага дэкаратыўна-прыкладнога майстэрства. Далёка за межамі Слуцка былі вядомыя яны і славіліся сваёй прыгажосцю ўжо ў 2-й палавіне XVIII ст.

У тых далёкія гады за р. Случ па вуліцы Сенатарскай, у невялікім двухпавярховы будынку і заснаваў князь Міхаіл Казімір Радзівіл фабрыку паясоў — персіярню. Для работы на ёй князь прывёз персаў і туркаў. Праз некаторы час мясцовыя маладыя рабочыя Ян Гадоўскі і Томас Хаецкі былі накіраваны ў г. Станіслаў (цяпер г. Івана-Франкоўск, Украіна) для навучання. У той час горад славіўся вытворчасцю паясоў. Адтуль было завезена і аbstаліяванне для фабрыкі — 28 станкоў. Пазней тут працавала каля 60 чалавек. Праз 10—15 гадоў на фабрыку прыйшлі ў асноўным мясцовыя жыхары — гараджане са Слуцка і Нясвіжа, сяляне з вёсак. Да нашых дзён дайшлі іх імёны — Іосіф Барсук, Міхаіл Баранцэвіч, Лойка, Канчыла і іншыя.

Асаблівага росквіту фабрыка дасягнула ў ту пару, калі яе ўпраўляючым стаў таленавіты майстар Ян Маджарскі, які пераехаў у Беларусь у 1757 г. і кіраваў мануфактурой да 1776 г. Менавіта пры ім узімк той тып пояса, які атрымаў назму слуцкага.

У адной з даўніх калыханак співаецца:

Пайшоў Лёнік у лясок,  
Знайшоў сабе паясок  
Слуцкае работы...

Для слуцкага пояса харэктэрны высокая якасць і непаўторнасць. Яны ткаліся з шаўковых, сярэбраных і залатых нітак. Даўжыня пояса была ад 3 да 4 метраў, шырыня ад 20 да 30 сантиметраў. Паясы, вытканыя з золата і серабра, пракатваліся на спецыяльных катках, якія тайна па частках былі прывезены Янам Маджарскім з Канстанцінопалія (позней іх устройства было асвоена слуцкім майстрамі). Паясы ўпрыгожваліся шыкоўным арнаментам: поле звычайна запаўнялася папярэчнымі палоскамі альбо лускавым малюнкам, канцы — гірляндамі з кветак і лісця. Сустракаліся і такія паясы, канцы якіх абшываліся маҳрамі. З часам слуцкі пояс набыў

гарманічныя сувадносіны частак. Выпрацавалася выразная структура арнаменту, усё часцей у яго пачалі ўключаніца кветкі мясцовай флоры — гваздзікі, валошкі, не забудкі, жалуды і дубовае лісце. Так мянялася ўсходняя стылізацыя і арнаментацыя пояса, набывала реалістычныя рысы. На абодвух канцах пояса была метка на лацінскай мове ці кірыліцы: «Міне зрабіл ў Слуцку», «Зроблены ў Слуцку», «Слуцк», «Во градзе Слуцку». Калі мануфактурай кіраваў сын Яна Маджарскага, з'явіўся надпіс «Лео Маджарскі». У слуцкага пояса звычайна адзін бок быў святлайшы, а другі цімнейшы, ці зусім чорны. Гэта давала магчымасць наасіць яго на абодва бакі. Такі пояс называлі двухбаковым (двухліцевым). А былі яшчэ чатырохбаковыя. У год выпускалася звычайна да 200 паясоў. Капітавалі яны дорага: ад 5 да 50 чырвоных злотых, а пасля далучэння Беларусі да Расіі 50—100 рублёў. Слуцкія паясы былі раскошай і авалязковым упрыгожжаннем касцюма магната і багатага шляхціца.

Вялікай папулярнасцю карысталіся шаўковыя паясы сярод беларускай, польскай шляхецкай знаці, казацкай старшыны, наслі іх на верхнім адзенні: па стане, вышэй стану, або ніжэй, туга ці свабодна завязваліся вузлом, канцы аднолькавай даўжыні спускаліся па баках. Карысталіся імі ў самых розных выпадках жыцця. Былі яны святочнымі, будзённымі, вясельнымі і жалобнымі. У гэтым і заключалася своеасаблівасць майстэрства Слуцкай персіярні. Попыт на слуцкія паясы быў такі вялікі, што выклікаў з'яўление падобных персіярняў у розных частках Рэчы Паспалітай — у Кабылках, Ліпкаве, Кракаве і інш. гаратах. Але ўсе гэтыя прадпрыемствы знаходзіліся пад моцным уплывам Слуцкай фабрыкі і іх паясы звычайна ішлі пад называй «слуцкі». Раствуры попыт на паясы прыцігнуў увагу купцоў і прамыслоўцаў. Вытворчасцю паясоў тыпу «слуцкіх» заняліся шаўкаткацкія прадпрыемствы Францыі. Такія паясы стала выпускаць фабрыка ў Ліёне.

У Слуцку фабрыка праіснавала да 1846 г. Але ў апошні час прадукцыя яе змянілася. Пасля Яна Маджарскага ўпраўляючым стаў яго сын Леан. У гады яго

кіравання вытворчасць спачатку развівалася, але рэформы 90-х гадоў XVIII ст. у Рэчы Паспалітай адбіліся як на становішчы самога Леана Маджарскага, так і на прадукцыі. Пасля далучэння Беларусі да Расіі ў пачатку XIX ст. было забаронена насіць кафтаны (кунтушы). У сувязі з гэтым адпала неабходнасць у слуцкіх паясах. Іх вытворчасць скарацілася, а фабрыка пачала выпускаць узорыстыя і залатныя тканіны ў асноўным для патрэб царквы. Так спрацілі паясы сваё практичнае значэнне.

У 1807 г. Леан Маджарскі перастаў арандаваць Слуцкую фабрыку і яна пачала прыходзіць у занядад. У час вайны 1812 г. фабрыка была зусім разрабавана, потым пачаў працаўнікі толькі адзін станок. Арэнда пераходзіла з рук у рукі, і ў 1846 г. па загадзе князя Л. Вітгенштайні мануфактура была зачынена. Аднак мастацкая капшотунасць слуцкіх паясоў засталася нязменнай. У XIX ст. яны становішча прадметам збору сярод аматараў-антыхвараў, пачынаецца наўкувавае збиранне і іх вывучэнне як вырабаў мастацкага ткацтва. На паясы зноў з'явіўся попыт.

Самая багатая калекцыя слуцкіх паясоў мелася ў Нясвіжы, у князёў Радзівілаў. Пазней гэта калекцыя з 32 паясоў была перададзена ў Беларускую дзяржаўную карцінную галерэю. У гады Вялікай Айчыннай вайны яна страчана. Цяпер буйнейшыя калекцыі слуцкіх паясоў знаходзяцца ў Маскве ў Гістарычным музеі, у Санкт-Пецярбургу ў Эрмітажы і ў Расійскім этнографічным музеі, шмат іх на Украіне, у Літве, Польшчы і інш. краінах. І зусім мала засталося ў Беларусі. Экспануюцца слуцкія паясы ў музеях Мінска, Гродна, Маладзечна і ў Слуцку.

### Крыніцы:

- Грицкевич А.П. Древний город на Случи. Мин., 1985.
- Якуніна Л.І. Слуцкая паясы. Мин., 1960.

B.C. Відлога.

### ЗАЛАТОЙ СПРАВЫ МАЙСТРЫ

**Баранцэвіч Міхаіл**, ткач слуцкіх паясоў.

**Барсукі** (Случчына — ?), беларускія майстры мастацкага ткацтва Слуцкай мануфактуры, 2-я палавіна XVIII — 1-я палавіна XIX ст.

**Іосіф**, майстар-ткач. У 1750-я гады вучыўся майстэрству ў Я. Маджарскага.

**Васіль**, у 2-й палавіне XVIII ст. галоўны майстар Слуцкай мануфактуры.

**Фама**, кіраўнік Слуцкай мануфактуры ў 1807 — 1844 гг. Пры ім акрамя слуцкіх паясоў ствараліся ўзорыстыя і залататканыя тканіны.

**Гадоўскі Ян**, ткач. Майстэрству ткацтва ўсходніх паясоў вучыўся ў г. Станіслаў, куды быў пасланы князем Радзівілам. Сумесна з Т.Хаецкім творча перапрацавалі арнамент пояса і ўялі ў яго элементы беларускага расліннага арнамента.

**Канчыла**, ткач.

**Лойка**, ткач.

**Маджарскія**, майстры-ткачы і арандатары Слуцкай фабрыкі князёў Радзівілаў.

Ян, вытворчасць паясоў пачаў у 1740-я гады ў г. Станіслаў. У сярэдзіне 1750-х гадоў запрошаны князем М.К.Радзівілам кіраваць арганізаванай у Слуцку фабрыкай паясоў, у 1776 — 1778 гг. арандатар фабрыкі.

Леан, сын Яна. Арандаваў фабрыку ў 1778 — 1807 гг. У 1792 г. на 48 ручных станках працавала каля 100 чалавек, за год выпускалася да 200 залататканых паясоў.

**Хаецкі Томас**, ткач. Майстэрству ткацтва разам з Я.Гадоўскім вучыўся ў г. Станіслаў.

### СЛУЦКІЯ ТКАЧЫХІ

Ад родных ніў, ад роднай хаты  
У пансікі двор дзеля красы  
Яны, бяздолныя, узяты  
Ткаць залатыя паясы.  
І цягам доўгія часіны,  
Дзяўчочыя забыўшы сны,  
Свае шырокія тканіны  
На лад персідскі ткуць яны.  
А за сцяной смяеца поле,  
Зіяе неба з-за акна, —  
І думкі мкнуцца мімаволі  
Туды, дзе расцвіла вясна;  
Дзе блішча збожжа ў яснай далі,  
Сінеючы міла васількі,  
Халодным срэбрам ззяюць хвалі  
Між гор ліучайся ракі;  
Цямнее край зубчаты бора...  
І тчэ, забыўшыся, рука,  
Заміж персідскага ўзора,  
Цвяточкі радзімы васілька.

M. Багдановіч, 1912 г.

## Першыя аптэкі

Упершыню пра аптэкі ўпамінаецца ў летапісах XV ст. У Расіі аптэчная справа пачала развівацца пры Іване IV. Але першая аптэка аблігуювала толькі цара і яго блізкіх. У 1672 г. у Маскве была адкрыта аптэка, якая стала «прадаваць спірты, гарэлкі і ўсялякія лякарствы людзям». Гэта была, як многія лічылі, першая агульнаадступнай аптэка. Але ў фондах Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь заходзіцца матэрыялы, якія сведчаць, што такая аптэка ў Беларусі з'явілася амаль на трох дзесяцігоддзі раней, чым у Маскве. І з'явілася яна ў Слуцку. У архіве ў адной са спраў ёсьць выпіска з актавай кнігі Слуцкага гарадскага суда, дзе засведчана грамата князя Багуслава Радзівіла кандыдату медыцыны Крыштофу Вінклеру, аптэкарuru і цырульніку Маціашу Валяр'яну Ботлігеру ад 29 студзеня 1648 г. на абсталяванне аптэкі ў горадзе Слуцку.

У той час Слуцк быў даволі буйным горадам і, атрымаўшы яго ва ўладанне, Багуслав Радзівіл даў гараджанам шэраг прывileяў. У горадзе былі ўведзены штотыднёвыя рынкі, абсталявана аптэка «для паратавання здароўя людскога».

Грамата і іншыя дакументы сведчаць, што Радзівілам быў набыты для аптэкі за 700 злотых дом з земельным участкам у цэнтры горада на Ільінскай вуліцы, насупраць гасцінага двара і перададзены ў пашыццёвае карыстанне аптэкам Вінклеру і Ботлігеру. Аптэкарі вызываляліся ад насення гарадскіх і замкавых павіннасцей. Крамнікам з гэтага часу забаранялася прадаваць у сваіх крамах аптэчныя тавары і атруту, акрамя майярскіх фарбаў. Не дазвалялася ствараць аптэкі іншым асобам.

Слуцкаму гарадскому ўпраўленню працавалася прытрымлівацца ўстаноўлены-

га ў грамаце парадку. Вінклер з Ботлігерам трymалі аптэку з 1648 г. па 1652 г. Затым Ботлігер, у сувязі з выездам са Слуцка, уступіў свою частку аптэкі Вінклеру за 3640 злотых. Пасля гэтага аптэка, дом, маёмаць перайшлі ў поўнае валоданне Вінклера. У снежні 1668 г. ён зварнуўся да Радзівіла з просьбай пабудаваць новае памяшканне для аптэкі.

Вінклер загадваў аптэкай да канца свайго жыцця, завяшчаўшы яе пасля смерці разам з усім лякарствамі, інструментамі і аптэкарскімі кнігамі Слуцкай евангелісцкай лютэранскай царкве. Пастаяннага загадчыка не было. Яна перыядычна здавалася ў аренду розным асобам. Акрамя правізара пры аптэцы былі 1—2 вучні.

Сярод знойдзеных у архіве спраў ёсьць пералік лякарстваў, інструменту і аптэкарскага посуду, акты агляду, контракты на здачу аптэкі ў аренду і г. д.

Цікавай з'яўляецца кніга аптэкі, у якой пералічваюцца медыкаменты, аптэкарскія інструменты, звесткі аб іх колькасці, а таксама спіс літаратуры па медыцыне і фармакалогії.

У маі 1843 г. будынак аптэкі згарэў. Яна размяшчалася ў наёмных памяшканнях.

У 80-я гады XIX ст. аптэка адпускала лякарствы на 3 тысячы рэчэптаў у год, не лічачы ручны продаж, а ў асобных гады колькасць водпуску лякарстваў па рэчэптах даходзіла да 4 тысяч.

Акрамя агульнаадступнай аптэкі ў 1746 г. у Слуцку была адкрыта прыдворная аптэка, якая аблігуювала толькі князя, яго сям'ю і блізкіх. Усе матэрыялы для аптэкі адпускаліся з казны князя. Аптэкар у год плацілі 616 злотых 20 грошаў, акрамя таго яму яшчэ ішла плата натурай.

## Аўтобус у Слуцку

Да пачатку інтэнсіўнага чыгуначнага будаўніцтва ў XIX ст. такія гарады, як Бабруйск і нават Мінск, нічым не пераўзыходзілі Слуцка. Але Слуцку не пашанцавала: да 1915 г. чыгункі яго абыходзілі. У Мінску ж яшчэ ў 1874 г. стварыўся чыгуначны вузел, што спрыяла шпаркаму развіццю горада.

З-за адсутнасці чыгункі Слуцк перажывалі значныя цяжкасці з прывозам і вывава-

зам тавараў. Ролю грузавога транспорту выконвалі слуцкія «балаголы» на сваіх біцюгах, запрэжаных у велічэныя кары (павозкі). Пасажыру, які выязджаў са Слуцка, патрэбна было ехаць па шашы да бліжэйшай чыгуначнай станцыі на ўсход — да Старых Дарог, або на захад да станцыі Ляхавічы. Да першай станцыі было 48 вёрст, а да другой — 73. Маскоўска-Варшаўская шаша была пабудавана адной з пер-



Аўтамабільны рух у Слуцку.  
Пачатак XX ст.

шых у Расійскай імперыі яшчэ ў 1830 г. Яна будавалася са здробненага каменю, прыкатацьнага катком, але нічым не скленага. Вядома, пад жалезнымі шынамі на шашы хутка ўтвараліся каліяны, асабліва ў час веснавога разводдзя. Пасажыраў вазілі на конных дыліжансах. Так адбывалася да 1909 г., пакуль адна камерцыйная кампанія не выкарыстала гэтых абставін для куплі ў Германіі на заводзе «Бэнц і Даймлер» трох аўтобусаў.

Дзякуючы гэтаму ў Слуцку была створана цэнтральная станцыя з аўтобусным гаражом. Тэхнічны стан аўтобусаў быў даволі прымітыўны. Перш за ёсё — шыны былі не пнеўматычныя, а проста вобад, з налітай гумавай масай. Ужо ад першага рэйса на ёй з'яўляліся трэшчыны. У аўтобусе вельмі трасло, хоць і былі рысоры. Спіцы ў колах былі дубовыя, насаджаныя часта, і пад цяжарам кузава ў сухое надвор'е моцна рыпелі. Не было карданага

вала і дыферэнцыяльнай каробкі. Матор прыводзіў у рух трансмісію, на якой былі насаджаны дзве малыя зубчаткі. Ад гэтых зубчатак рух перадаваўся ланцугоам Галя на вялікія зубчаткі, наглуха змацаваныя з заднімі коламі. Кузав быў перагароджаны на тры кабіны: пярэдняя для двух шафёраў, за ёй другая — для восьмі пасажыраў 1-га класа, трэцяя кабіна — для дваццаці пасажыраў 2-га класа. Пасажыры 3-га класа ехалі на даху, абароджаным парэнчамі. На дах таксама грузілі і багаж пасажыраў. Праезд у кабіне 1-га класа каштаваў 2 рублі 20 капеек, 2-га — 1 рубель 80 капеек, 3-га класа — 1 рубель (да станцыі Стрыя Дарогі). Рэальна гэты кошт выражайцца ў тым, што рубель мог зарабіць за дзень толькі кваліфікованы рабочы.

Пазней сталі прыбываць большыя аўтобусы з коламі, літымі са сталі. Кампанія праіснавала да восені 1915 г.

Н.Маглыши.

## Прамысловыя прадпрыемствы дарэвалюцыйнай Случчыны

Вытокі прамысловасці Случчыны адносяцца да глыбокай старажытнасці, калі ў нашых продкаў з'явіліся і з цягам часу ўдасканальваліся прылады працы, з дапамогай якіх ажыццяўлялася перапрацоўка прыроднай сырэвіны. У натуральнай гаспадарцы існавалі хатнія промыслы: сваімі сіламі сялянне выраблялі розныя віды прадукцыі для патрэб сваёй жа гаспадаркі. З развіццём абмену частка вырабаў з мяс-

цовай сырэвіны паступала і на продаж, аддавалася землеўладальніку ў выглядзе натуральнага аброку. Былі пашыраны і адыходныя промыслы. Найбольш распаўсюджаны былі лесанарыхтоўкі, на якіх сяляне займаліся цэлымі вёскамі і нават валасцямі. Да найбольш старажытных промыслаў беларускіх сялян адносіцца перапрацоўка драўніны: смалакурэнне, выганка дзёгцю, выраб драўнянага вугалю

і паташу. На Случчыне сяляне займаліся апрацоўкай скury для абутковай вытворчасці (у горадзе), у вёсках — для пашыву адзення (кушнерскі промысел). Вырабляліся таксама хамуты, сёдлы, лейцы, сядзёлкі і інш. Займаліся таксама апрацоўкай ільну і пянькі, вырабам сукнаў для верхняга адзення.

У дарэформенны Случчыне рамяство было сялянскім, вотчынным і мяшчанскім. У горадзе і мястэчках пераважала мяшчанскае цэхавае рамяство. Па развіцці рамяства ў 1800 г. Слуцк быў другім горадам у Мінскай губерні. 30% насельніцтва складалі рамеснікі — 479 чалавек, у тым ліку майстроў — 194, падмайстроў — 157, вучняў — 128. Найбольшую колькасць сярод рамеснікаў прадстаўлялі: 84 шаўцы, 75 ткачоў, 52 кушніры, 50 пекараў, 43 краўцы, 36 гарбароў. Значная частка насельніцтва займалася гандлем. У горадзе ў той час было 75 купцоў.

З пачатку XIX ст. пад уплывам росту капіталістычных адносін і канкурэнцыі мануфактурнай і фабрычнай вытворчасці рамесніцкія цэхі пачалі распадацца. З 1860 г. да 1900 г. паскорыўся працэс перарастання рамяства ў дробнакапіталістычную вытворчасць, асабліва ў сілікатна-будаўнічай і дрэваапрацоўчай. У гэтыя часы ўсё большую сілу набывалі мануфактуры — прадпрыемствы, заснаваныя на падзеле працы і ручной рамеснай тэхніцы.

Першыя прадпрыемствы мануфактурнага тыпу ўзніклі ў пачатку XVIII ст. Амаль усе яны былі вотчынныя, пераважная большасць іх рабочых — прыгонныя. Сярод найбольшых — мануфактура шаўковых паясоў у Слуцку.

У Слуцкім павеце ў XIX і пачатку XX ст. працавала 9 прадпрыемстваў, на якіх было занята не менш чым 50 рабочых. Сярод іх:

**Акімаўскі завод сельскагаспадарчага інвентару.** Дзейнічаў з 1907 г. у маёнтку Акімаўскае. Вырабляў дробны сельскагаспадарчы інвентар. Збываў прадукцыю па ўсёй Беларусі. У 1921 г. рэарганізаваны ў сельскагаспадарчую майстэрню.

**Бабаўнянская суконная мануфактура.** Дзейнічала ў 1769—1806 гг. у мястэчку Бабоўня (цяпер Капыльскі раён). У 1797 г. працавала 110 прыгонных. Было 6 майстроў. У 1800 г. вырабляла сукны, байку, вігонь. Недахоп сыравіны і нізкая якасць прадукцыі прывялі да закрыцця прадпрыемства.

**Дзяніскавіцкая лесапільна-бандарная мануфактура.** Дзейнічала ў 1910—1914 гг. у маёнтку Дзяніскавічы (цяпер вёска ў Ганцавіцкім раёне). Працавала 148 рабочых.

**Ельненскі шклозавод.** Дзейнічаў у 1897—1916 гг. у в. Ельня (цяпер Ганцавіцкі раён). Выпускаў аконнае і люстрное шкло. У 1900 г. працавалі 42 рабочыя, у 1916 г. — 63, выпушчана высакаякасных вырабаў на 120 тыс. руб.

**Іванскі цукровы завод.** Дзейнічаў у 1838—1881 гг. у маёнтку Івань (цяпер вёска ў раёне). Цукар вараблялі з буракоў, якія вырошчвалі ў маёнтку і суседніх вёсках. У 1877 г. устаноўлены паравы рухавік. Дзейнічалі 2 гідраўлічныя прэсы, цёрка. У 1861—1862 гг. за суткі перапрацоўвалася 700 пудоў буракоў, выхад цукру складаў 4%. У 1868 г. працавала 105 рабочых. Заработная плата іх складала 8 руб. у месяц. Прадукцыю збывалі ў Мінску і Слуцку. У 1878 г. узоры вырабаў завода былі выстаўлены ў Мінскім губернскім музеі. У 1882 г. у яго будынках быў адкрыты броварны завод.

**Ляхавіцкая цукерачная фабрыка.** Дзейнічала ў м. Ляхавічы (цяпер г. Ляхавічы Брэсцкай вобл.). Мела аддзяленні: варыльнае, карамельнае, сушыльнае, упаковачнае. Працавала больш за 50 чалавек. У час 1-й сусветнай вайны разбурана немцамі, была адноўлена ў савецкі час. Пасля Вялікай Айчыннай вайны пераабсталявана ў кансервавы завод.

**Мураваная коркавая фабрыка.** Дзейнічала ў 1893—1913 гг. у маёнтку Мураванка. Працавала 140—199 рабочых. Мела 2 лакамабілі. Выпускала коркавыя вырабы і ізаляцыйны матэрыял.

**Слуцкая мануфактура шаўковых паясоў** (1736—1844 гг.). Належала князям Радзівілам і Вітгенштэйнам. Выпускала да 200 паясоў у год. Вырабляла таксама шаўковыя пакрывалы і махры, залатыя і сярэбранныя галуны, падвязкі, стужкі, нашыўкі, габелены, дышаны. У 1793 г. было 29 станкоў, працавала 60 майстроў. З 1832 г. вырабляліся царкоўныя рызы. У пачатку XIX ст. мануфактура занялася. Працаваў толькі адзін станок.

**Старэўскі шклозавод.** Дзейнічаў у 1897—1925 гг. у в. Старэва Бабруйскага павета (цяпер вёска ў Слуцкім раёне). У 1913—1916 гг. належалі «Таварыству Старэўскага хрустальнага і лесапільнага заво-

даў». Вырабляліся лямпы дутыя і прасаваныя, лямпавае шкло, чарніліцы, бутэлькі, слоікі, хрустальныя вырабы. У 1910 г. меў паравыя рухавік і кацёл. Працавала 108 рабочых. У 1908 г. на міжнароднай выстаўцы ў Марселе (Францыя) хрустальны посуд і лямпы, вырабленыя на заводзе, былі ўдостоены вышэйшай узнагароды. Пад упрыгам амерыканскага мастака па шкле Луі Камфара Ціфані завод вырабляў разнастайныя рэчы з пақрыцём серабрыстай плёнкай (бакалы, кілішкі, вазы для кветак, цукарніцы і інш.). Працавалі мясцовыя майстры, сярод якіх былі нашчадкі ўрэцкага роду гравіроўшчыкаў XVIII ст. Рымашаўскіх — Іосіф Іванавіч са сваім сынам, а таксама чэхі, немцы, белыгійцы.

\* \* \*

У Слуцкім павеце налічвалася 38 прадпрыемстваў, на якіх працавала менш чым 50 чалавек.

**Бабаўнянскае вінакурнае** ў маёнтку Бабоўня ў 1900—1914 гг. (цяпер вёска ў Капыльскім раёне). Меўся паравы рухавік, працавала 8 рабочых.

**Будскае лесапільнае** ў вёсцы Буды ў 1905—1914 гг. Меўся паравы рухавік, працавала 40 чалавек

**Вераб'ёўскае лесапільнае**, ва ўрочышчы Вераб'ёва. Дзейнічала ў 1908—1913 гг. Меўся паравы рухавік, працавала 35 рабочых.

**Востраўскае лесапільнае** ў маёнтку Востраў. Дзейнічала ў 1906—1913 гг. Меўся паравы рухавік, працавала 27 рабочых.

**Грушаўскае вінакурнае** ў в. Грушаўка ў 1875—1914 гг. (цяпер вёска ў Ляхавіцкім раёне). Меўся паравы рухавік, працавала 7 рабочых.

**Доктараўіцкае вінакурнае** ў маёнтку Доктараўічы ў 1898—1913 гг. (цяпер вёска ў Капыльскім раёне). Меўся паравы рухавік, працавала 7 рабочых. У 1910 г. было выпушчана 30 тыс. вёдзераў прадукцыі.

**Дунайчыцкае вінакурнае** ў маёнтку Дунайчыцы ў 1895—1913 гг. (цяпер вёска ў Клецкім раёне). Меўся паравы рухавік, працавала 7 рабочых.

**Іванскае вінакурнае** ў маёнтку Івань у 1894—1913 гг. Меўся паравы рухавік, працавала 11 рабочых.

**Каралінскае вінакурнае** ў маёнтку Каралін у 1907—1913 гг. (цяпер вёска ў Нясвіжскім раёне). Меўся паравы рухавік, працавала 8 рабочых.



Вырабы Старэўскага шклоўзавода і Урэцкай шклянай мануфактуры, якія захоўваюцца ў Слуцкім краязнаўчым музеі.

**Клярмонцкае вінакурнае** ў маёнтку Клярмонты ў 1867—1913 гг. Меўся паравы рухавік, працавала 12 рабочых.

**Краснарадкаўскае вінакурнае** ў маёнтку Красны Радкаў у 1894—1913 гг. Меўся паравы рухавік, працавала 8 рабочых.

**Круговіцкае лесапільнае** ў вёсцы Круговічы ў 1888—1898 гг. (цяпер вёска Вялікія Круговічы ў Ганцавіцкім раёне). Меўся паравы рухавік, працавала 18 рабочых.

**Кунцаўшчынскае вінакурнае** ў маёнтку Кунцаўшчына ў 1883—1913 гг. (цяпер вёска ў Клецкім раёне). Меўся паравы рухавік, працавала 19 рабочых.

**Кучынскае лесапільнае** на хутары Кучын у Бабруйскім павеце ў 1897—1903 гг. (цяпер у межах пасёлка Кучын у Слуцкім раёне). Меўся паравы рухавік, працавала 35 рабочых.

**Любянецкае лесапільнае** ў маёнтку Любянец у 1900—1913 гг. Меўся паравы рухавік, працавала 20 рабочых.

**Мяцявіцкае вінакурнае** ў маёнтку Мяцявічы ў 1879—1913 гг. (цяпер вёска ў Салігорскім раёне). Меўся паравы рухавік, працавала 9 рабочых.

**Нясвіжскае дывановасе** ў м. Нясвіж у 1752—1780 гг. Працавала 30 рабочых.

**Нясвіжскае спіртавое** ў г. Нясвіж у 1897—1900 гг. У 1900 г. выпусціла 35 тысяч вёдзераў прадукцыі.

**Нясвіжская друкарня** ў г. Нясвіж у 1897—1913 гг.

**Пагосцкае вінакурнае** ў маёнтку Пагост у 1902—1913 гг. (цяпер вёска ў Салігорскім раёне). Меўся паравы рухавік, працавала 8 рабочых.

**Паласнянскае суконнае** ў засценку Паласня ў 1736—1890 гг. (цяпер вёска ў Стаўбцоўскім раёне). Працавала 30 рабочых.

**Пернаўшчынскае вінакурнае** ў маёнтку Пернаўшчынскае (Пупцаўшчынскае) у 1829—1893 гг.

**Радзівілімоніцкае вінакурнае** ў в. Радзівілімонты ў 1870—1913 гг. (да 1969 г. вёска ў Клецкім раёне). Меўся паравы рухавік, працавала 7 рабочых.

**Рачкавіцкае вінакурнае** ў маёнтку Рачкавічы ў 1891—1913 гг. Меўся паравы рухавік, працавала 12 рабочых.

**Руднянскае вінакурнае** ў маёнтку Рудня ў 1901—1913 гг. Меўся паравы рухавік, працавала 8 рабочых.

**Слуцкае мукамольнае** ў Слуцку ў 1884—1905 гг. Меўся паравы рухавік, працавала 17 рабочых. Уладальнік — купец Лацэнберг. У 1896 г. выпушчана 150 тыс. пудоў муки.

**Слуцкае мукамольнае** ў Слуцку ў 1896—1914 гг. Меўся лакамабіль, працавала 15 рабочых. Уладальнік — купец Лянда. У 1913 г. выпушчана 110 тыс. пудоў муки.

**Слуцкае мукамольнае** ў Слуцку ў 1900—1914 гг. Мелася 6 паставаў, працавала 15 рабочых. Уладальнік — купец Гутцайт. У 1913 г. выпушчана 350 тыс. пудоў муки.

**Слуцкае спіртаачышчальнае** ў Слуцку ў 1897—1908 гг. Меўся паравы рухавік, працавала 39 рабочых.

**Слуцкае суконнае** ў Слуцку ў 1738—1823 гг. Працавала 30 рабочых. Уладальнік — князь Радзівіл.

**Слуцкае суконнае** ў Слуцку ў 1828 г. Працавала 35 рабочых. У гэтым жа годзе было выпушчана 5 тыс. аршынаў сукна. Уладальнік — купец Каменамосці.

**Слуцкая друкарня** ў Слуцку. Канец XVI ст. Уладальнікі — кальвіністы.

**Слуцкая друкарня** ў Слуцку ў 1877—1898 гг. Уладальнік — мешчанін Яброў.

**Слуцкая друкарня** ў Слуцку ў 1895—1913 гг. Працавала 5 рабочых. Уладальнік — дваранін Тамашоў.

**Старыцкае вінакурнае** ў маёнтку Старыца ў 1902—1914 гг. (цяпер вёска ў Капыльскім раёне). Меўся паравы рухавік, працавала 11 рабочых.

**Старэўскае лесапільнае** ў в. Старэва ў 1897—1913 гг. Меўся лакамабіль, працавала 35 рабочых.

**Тучанскае вінакурнае** ў в. Туча ў 1840—1914 гг. (цяпер вёска ў Клецкім раёне). Меўся паравы рухавік, працавала 6 рабочых.

**Цімкавіцкае вінакурнае** ў маёнтку Цімкавічы ў 1876—1914 гг. (цяпер вёска ў Капыльскім раёне). Меўся паравы рухавік, працавала 6 рабочых.

Выкарыстаны матэрыял з кн.: *Прамысловыя прадпрыемствы дарэвалюцыйнай Беларусі. Мн., 1988.*

Падрыхтавала В. С. Відлога.

## Знакамітая землякі

**БЕЛАБЛОЦКІ Браніслаў**, рэвалюцыянер, сацыёлаг, літаратурны крытык, перакладчык. Нараадзіўся ў 1861 г. у в. Астравын Слуцкага павета. Закончыў Мінскую гімназію. Вучыўся на юрыдычным факультэце Пецярбургскага ўніверсітэта і адначасова ў Пецярбургскай Акадэміі мастацтваў. Удзельнічаў у работе гурткоў «Народнай волі». З 1882 г. у Варшаве супрацоўнічаў з дзеячамі польскай рэвалюцыйнай партыі «Прагрэсарыя», вёў рэвалюцыйную пропаганду. Друкаваўся ў газете «Przegląd Tygodniowy» («Штотыднёвы агляд») і часопісе «Ateneum» («Атэнеум»). У літаратурна-крытычных творах падкрэсліваў класавыя характеристики літаратуры, патрабаваў рэалістычнага адлюстравання жыцця працоўных. У сацыялагічных

даследаваннях крытыкаваў так званую арганічную тэорыю грамадства Г. Спенсера, лічыў, што рухальнай сілай развіцця грамадства з'яўляюцца сацыяльныя супяречнасці. Адзін з перакладчыкаў «Капітала» К. Маркса на польскую мову. Памёр 14.4.1888 г.

**ГРАТКОЎСКІ Табіаш** (?—1822), паэт, педагог. Вядома, што нарадзіўся на Случчыне. Закончыў Слуцкую гімназію. Потым прадаўжыў вучобу ў Кёнігсбергскім і Лейдэнскім (Нідэрланды) ўніверсітэтах. У 1758 г. карабель, на якім ён плыў з Антверпена ў Гданьск, пашярпеў крушэнне. Выратаваўшыся і вярнуўшыся ў Слуцк, апісаў гэтае здарэнне ў паэме «Марское падарожжа» (1760). З 1761 г. быў рэктарам Слуцкай гімназіі.

**КАРЖАНЕЎСКІ Іосіф Іванавіч**, беларускі вучоны ў галіне хірургіі і інфекцыйных хвароб, доктар медыцыны (1829), прафесар (1835). Нарадзіўся ў Слуцку 19.3.1806 г. Закончыў Нясвіжскую гімназію, потым медыцынскі факультэт Віленскага ўніверсітэта і там працаўваў. У 1831 г. пакінуў службу і накіраваўся ў Брэст-Літоўск і Віцебск, дзе прымаў удзел у барацьбе з халерай. У 1832 г. працаўваў памочнікам празектара хірургічнай клінікі Віленскай медыка-хірургічнай акадэміі. У 1837—1839 гг. практикаваў у лепшых ўніверсітэцкіх клініках за мяжой і па вяртанні ў 1840 г. прызначаны экстраардынарым прафесарам і дырэктарам акадэмічнай клінікі. Пасля закрыцця акадэміі ў 1843 г. застаўся па-за штатам і займаўся практичнай дзейнасцю па хірургіі ў Вільні. З'яўляўся аўтарам шэрагу навуковых прац па пытаннях лячэння сыпнога тыфу, пераломаў, артапедыі, дэсмургіі. Памёр 21.5.1870 г.

**МЛАДЗЕЦКІ Іпаліт Іосіфавіч**, удзельнік рэвалюцыйнага руху ў Расіі канца 70—пачатку 80-х гадоў. XIX ст. Нарадзіўся ў лістападзе 1855 г. у Слуцку ў сям'і дробнага гандляра. Вучыўся ў Слуцкай гімназіі, але быў выключаны з выпускнога класа. Зарабляў на жыцці прыватнымі ўрокамі, быў пісьмаводам. Па палітычных поглядах Іпаліт Іосіфавіч Младзецкі далучаўся да рэвалюцыйнераў-нарадавольцаў. Летам 1879 г. пераехаў у Пецярбург, дзе зблізіўся з нарадавольцамі, але ў арганізацію не быў прыняты, бо палічылі яго чалавекам выпадковым. У студзені 1880 г. І.І.Младзецкі быў высланы з Пецярбурга ў Мінск, дзе знаходаўся больш тыдня пад арыштам, але яму ўдалося ўцякніць. У хуткім часе зноў з'яўляеца ў Пецярбургу, сустракаеца з адным з кіраўнікоў выканаўчага камітэта «Народнай волі» Міхайлавым і прапануе сябе ў якасці выканаўца тэрарыстычнага акта супраць генерала Лорыс-Мелікава, які ўзначаліў урад у Расіі і быў надзелены дыктатарскімі паўнамоцтвамі. На прапанову Младзецкага нарадавольцы адказ не паспелі даць. А выбар ужо быў зроблены — забіць дыктатара Расіі.

Вечарам 20 лютага 1880 г., калі Лорыс-Мелікаў вяртаўся дамоў, да яго падбег малады чалавек і выстраліў. Але ў гэты момант Лорыс-Мелікаў адхіснуўся і куля праляцела міма. Младзецкі, а гэта быў ён, кінуўся наўцёкі. Яго схапілі.



К.А.Петрусеўіч.

Справу І.І.Младзецкага вырашылі вельмі хутка. 21 лютага адбыўся ваенна-акруговы суд, які прыгаварыў яго да смяротнай кары.

Пісьменнік В.Гаршын спрабаваў заступіцца за жыццё Младзецкага. Ён напісаў пісьмо Лорыс-Мелікаву, просьчы яго аб літасці. Але ўсё гэта было дарэмным.

22 лютага 1880 г. на Сямёнаўскім пляцы прыгавор быў выкананы. І.І.Младзецкі трymаўся па-героўску. Калі шыбеніцы ён выкрыкнуў у на тоў: «Я паміраю за вас».

**ПЕТРУСЕВІЧ Казімір Адамавіч**, удзельнік I з’езда РСДРП. Член РСДРП з 1898 г. Нарадзіўся 21.2(4.3).1872 г. у в. Новіны Слуцкага павета Мінскай вобласці. Пасля заканчэння юрыдычнага факультэта Кіеўскага ўніверсітэта — памочнік прысяжнага паверанага. У рэвалюцыйным руху з 1897 г., член кіеўскага «Саюза барацьбы за вызваленне рабочага класа». За ўдзел у палітычнай дэманстрацыі высланы з Кіева ў Екацярынаслаў, адзін са стваральнікаў екацярынаслаўскага «Саюза барацьбы за вызваленне рабочага класа». За ўдзел у I з’ездзе РСДРП на 2 гады пасаджаны ў турму і на 5 гадоў сасланы ў Валагодскую губерню З 1906 г. у Мінску, адвакат, абараняў Я.Коласа, якога судзілі за ўдзел у арганізацыі з’езда беларускіх настаўнікаў. У пачатку 1920-х гадоў у Варшаве, з 1923 г. у Вільні, прафесар ўніверсітэта, адвакат, на судовым працэсе 56-і (1928) абараняў членаў Беларускай сялянска-работніцкай грамады, у 1934 г. — М.Танка, зняволенага за рэвалюцыйную дзейнасць. Звольнены з ўніверсітэта за арганізацыю пратэсту па справе Брэсцкага працэсу 1931—1932 гг. над прадстаўнікамі левай апазіцый парламентарыяў. У 1945—1948 гг. суддзя Вярховнага суда ПНР. Памёр 11.8.1949 г.



А.А.Пяткевіч.

### ПІСЬМЕННИК, ВЫДАВЕЦ I ПЕРАКЛАДЧЫК

У літаратуру ён увайшоў пад псэўданімам Адам Плуг. Сапраўднае ж імя — Антон Антонавіч Пяткевіч. Народзіўся 23.10.1823 г. у в. Замосце ў шляхецкай сям’і. У 1831 г. бацька будучага пісьменніка прадаў свой маёнтак і ўсі сям’я пераехала жыць у фальварак Жукаў Барок (цяпер Стайбюцкі раён), дзе ён служыў у князя Радзівіла падлоўчым.

У 1842 г. Антон Пяткевіч закончыў Слуцкую гімназію і паступіў у Кіеўскі юніверсітэт. У гімназіі ён напісаў сваё першае апавяданне «Пра тое, як людзі час марнуюць». Пасля вучобы настаўнічаў на Украіне і ў Бесарабіі. Доўгі час жыў у Жытоміры. Там пісьменнік выдаў першы том 6-томнага збору сваіх твораў, а таксама творы ўдзельнікаў паўстання 1863 г. За гэта выданне і за непасрэдны ўдзел у паўстанні Адам Плуг разам з жонкай быў пасаджаны ў астрог.

У 1870-я гады пісьменнік выязджаваў у Варшаву, дзе актыўна займаецца літаратурна-асветніцкай дзейнасцю: становіща членам многіх дабрачынных, навуковых і літаратурных таварыстваў, з’яўляеца адным з арганізатораў беларускага літаратурна-асветніцкага гуртка. У 1879—1890 гг. Адам Плуг працаў рэдактарам часопіса «Kłosy» («Каласы»), у 1891—1893 гг. галоўным рэдактарам «Вялікай усеагульнай ілюстраванай энцыклапедый», літаратурным кірауніком часопіса «Wędrowiec» («Вандроўнік», 1894—1899), уваходзіў у склад рэдакцыі газеты «Kurjer Warszawski» («Варшаўскі веснік», 1899—1903). Варшавянне за беларускі акцэнт лічылі Антона Антонавіча «прышлым», хоць і пісаў ён у большасці на польскай мове. Але ёсць звесткі, што пісьменнік не цураўся і бела-

рускай мовы, ведаў яе і любіў. Напрыклад, апавяданне «Кручаная баба», у аснову якога пакладзены бытавы вясковы анекдот, напісана на беларускай мове.

Вядомы беларускі літаратуразнавец Адам Мальдзіс у кнізе «Падарожжа ў XIX стагоддзе» піша: «Але нават у tym выпадку, калі б Адам Плуг наогул не пісаў па-беларуску, яго імя ўсё роўна варта нашай памяці, бо ён нарадзіўся на беларускай зямлі, узіміу ў польскай літаратуры беларускую тэматыку, папулярызаваў здабыткі маладой беларускай літаратуры і сябраваў з яе вядучым прадстаўніком Дунінам-Марцінкевічам».

Адам Плуг быў патрыётам свайго роднага краю. У сваёй аповесці «Споведзь. Урывак з жыцця майго сябра» ён пісаў: «Я заўсёды буду ўздыхаць па Палессі... па тых адвечных пушчах, балотах і пясках, лугах і азёрах».

Большасць твораў пісьменніка звязана з Беларуссю і ў сваёй творчасці ён часта абапіраўся на яе фольклор. Прывкладам служыць выдадзены ў 1856 г. зборнік «Каласы роднай нівы». Асобныя раманы А.Плуга географічна прывязаны да Случчыны (раман «Нянька», 1857), на беларускіх паданнях і ўражаннях маладосці напісаны вершаваныя гутаркі «Жукаў Барок» (1849), «Родная песенька» (1856) і інш.

У лепшых сваіх творах «Афіцыяліст», «Бакалаўры», «Сарока» пісьменнік малое рэалістычную карціну тагачаснага жыцця, аддае вялікую ўвагу апісанню беларускіх краявідаў. Адам Плуг напісаў шэраг артыкулаў і нарысаў пра культурнае жыццё Беларусі: «Некалькі ўражанняў з падарожжа на Літву», «Уладзіслаў Сыракомля», «Манюшка ў Мінску» і інш. Займаўся пісьменнік не толькі выдавецтвам, але і перакладамі на польскую мову. Адзін з першых ён пераклаў творы Дуніна-Марцінкевіча, Г.Гейнэ, В.Гюго, А.Мюсэ, А.Пушкіна, У.Шэкспіра. І ўсё ж асноўным заняткам пісьменніка была выдавецкая праца. Памёр 2.11.1903 г.

#### Крыніцы:

1. Исторический вестник. Т. XIV. СПб., 1903.
2. Мальдзіс А. Падарожжа ў XIX стагоддзе. Мн., 1969.
3. Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. Мн., 1987.

Падрыхтавала В.С.Відлога.

## Апавяданне А.Плуга «Крученая баба»

Жыў на свеце адзін гаспадар, ды такі бедны — ажно страх, ніхай Бог крыва; але працаўты, справядлівы, цвярозы і калі б ня жонка, дык бы щаслівы; на нішчасце ў жонцы яго цэлае ліхо сядзело, як гэта, ня тут кажучы, часценька і бывае ў людзе...

Во гэтае ж цэлае ліхо і сядзело ў жонцы, але і была ж яна шэльмай з пад чёмнай зоркі! Не кажу ўжо таго, што грызла яго, бытцам соль у воку, што сакатала яму ў дзень і ў ноч над галавою, на гэта ж бабы і родзюцца. Але глаўнае: ніякага сакрэту, крый Божэ, утрымаць ні магла. Што толькі муж зрабіў, што толькі пастанавіў зрабіць, нават што памысліў, яна ўжо ўсё ведала ды зараз жа бегла ад хаты ў хату ды ўсім аб гэтым сакатала, дабаўляючы ў чатыры разы больш, чым папраўдзі было. Гэтак і сама мужу прынасіла навіны ды малола ўсялякія брэдні: пры сакатлівасці сваёй была яна і надзвычай легкавернай.

Здарылося неяк адзін раз, што гаспадар наш, аручы поле, пусціў валоў пасвіща на мяжы, а сам пад кусцікам прылёг крыху адпачыць. Глядзіць, ажно надыходзіць нейкі дзядок з вялікім гаршчком пад палю сярмягі ды з рыдлёўкай у руцэ. Гаспадар ляжыць бы мёртвы, толькі вочы, бытцам рак, вытарашчыў ды вушы наставіў, як заяц. Вось дзядок выкапаў ямку, паставіў у ёй гаршчок дый пайшоў закапываць, кладзючы лапатай хрэсты і балмоучу: «Той хай зможэ ўзяць усе грошы, хто тут узложыць сем галоў». Закапаў, пашептаў ды і пайшоў.

Гаспадар з гэтага дзіва прызадумаўся моцна, а затым стаў чухаць галаву. «Гэй, — і думае сабе, — скуль бы мне ўзяць гэтыя сем галоў? Вось калі б гэтак жонка мая мела іх і семдзесят сем, дык не пажалеў бы іх, а ў яе толькі адна галава, ды і тая дурная. Як бы тутака парадзіць?».

Доўга гэтак думаў, лежаўшы дагары пузам ды лічучы хмаркі на небе, а над ім лётала цьма аваднэй. Як толькі які з аваднэй сядзе яму на нос, ён зараз яго ухойціць, адарве галоўку авадню, саломку ў хвосцік, пусціць яго ды смяеца вясёла, гледзючы, як авадзень ляціць бы ашалелы, высокавысока, пакуль ня прападзе пад небам. Шмат галоў ужо адарваў, многа саломак ужо ўсадзіў авадням, думаючы ўсё абы сямі галавах; ажно неяк добрая думка ўвайшла яму ў галаву. Скочыў на ногі дыў да-

вай лавіць аваднэй: злавіўшы іх сем, пайшоў туды, дзе дзядок закапаў свае гроши, выкапаў іх з зямлі, а кідаючы ў яму адна за другой галавы, якія адараў авадням, прыгаварываў: «Вось адна галава, вось і другая галава!» І гэтак ажно да сямі. Кінуўшы ўсе, забраў гаршчок, дзе былі адны дукаты-чырвоны, схаваў пад палу світкі і шчасліва ўцёк да хаты. Здураўшы з радасці, сказаў жонцы абы сваім шчасці, а як прыпомніў сабе, што зрабіў глупства, кажучы абы гэтым жонцы, падумаў сабе: «А ліха ж яе мацеры! Селі пяцігорцы макам, кабыла порах з'ела! Што я нарабіў? Як цяпер на гэта парадзіць?»

Думай дый выдумаў. Пайшоў у мястечка, накупіў пірагоў больш за чатыры капы дый прынёс у хату. Капу рассыпаў на дварэ, капу кінуў на страху, панатыкаў крыху ў плецень, дый рэшту ўзяў у хату, шыбкі ў вакнах пабіў, а пірагі параксідаў па ўслонах ды па палу. Жонкі не было ў хаце, апаведала яна ўжо ў другім кансы сяла, як гэта муж яе чатыры катлы грашэй знайшоў, чаму, вядома, ніхто веры і не даваў. Аблітая потам, прыбегаець яна ў хату; глядзіць, цэлы двор усланы пірагамі, пірагі на страсе, пірагі ў плетню, а хата з пабітымі шыбкамі ў вакнах.

— Што гэта? — пытаецца з дзівам.

— Ці ты не бачыла, — адказвае ёй муж, — як ішла хмара з пірагамі замест граду? Збрай хуценъка, каб суседзі не бачылі.

Пазіралі ўсё дый у клеці. Жонка зараз жа пабегла з хаты ў хату дый давай апаведаць людзям, як над іх падворкам лопнула хмара з пірагамі, каторых і назіралі поўную клець. Варочаецца баба дамоў, ажно па дарозе сустрачаецца мужа з гацю на рыбы, ды вось дзіва, у гаці чатыры шчукі ды два маладыя зайцы.

— Што гэта? — ізноў пытаецца.

— А што, — адказвае муж, — паставіў я гаць на рыбы, а Бог даў рыбы ды зайцоў.

— Ов-ва! — крикнула жонка. — Вось дзіво так дзіво!

Зараз і пабегла хваліца ў сяле, што муж злавіў гацю ў рэчцы дзесяць шчук ды пяць зайцоў. Вярнуўшыся позна ўвечэр, бачыць, што мужа німа ў хаце; урэшчы прыбегае ён мокры ад поту, бытцам рудая мыш, а ў руцэ тримае здор сала.

— Што гэта? — пытае ў яго жонка.

— Маўчи дурная! — кажэ ёй муж на